



ЛЁС АДНАГО ПАКАЛЕННЯ

(Успаміны)

Кастусь Сідаровіч
Юстyn Пракаповіч
Янка Жамойцін
Віктар Ярмалковіч

Янка Жамойцін

З перажытага

Мой родны кут

Клімавічы — невялічкая вёсачка, усяго 16 сядзібаў, забытых Богам і людзьмі пасярод разлеглага балота. Бугор на ўскраіне дрыгвяністай абалоны вызначыў асаблівы расклад вёсачкі. Сядзібы вяскоўцаў ўладзіліся не так, як наогул у іншых вёсках, абапал адной вуліцы — яны неяк прытуліліся да сябе, утвараючы заселене кола, якое пераразалі дзве вуліцы накшталт літары „Т“. Пачынаючы з паўднёвага заходу, ад асновы літары да яе папярочкі, былі сядзібы Радзюкоў, Сямашкаў і аднаго Давідовіча; правы рукаў, з цэнтра на паўднёвы ўсход, засялялі Клімовічы, Жамойціны, Саўрасы і адзін Сямашка; з сярэдзіны на паўночны захад ішлі сядзібы Клімовічаў і Здановіча.

Вуліца, што ішла на паўднёвы захад, канчалася невялікай грэблай і мосцікам, зараз за якім была вёска Губяйкі, а далей — Сямашкі каля чыгункі. Паўднёва-ўсходнім рукавом вуліца выходзіла ў поле і нейкае паўкіламетра далей упіралася ў балацявінку, цераз якую драўляная кладачка спалучала Клімавічы з Ігнаткаўцамі. Усё заплечча кімавіцкай літары „Т“, з паўднёвага ўсходу па паўночны захад, займала балота з невялікім алешицкавым зараснікам, які называлі купніком. Фактычна, вольхі раслі на купінах. Балота разляглося на добрая 10 квадратных кіламетраў. За балотам былі вёскі Голдава і Цвербуты ды пасёлак Вайнаполе.

Вуліца, што выходзіла на паўночны захад, за вясковым выганам і магілкай невядомага жаўнера з I сусветнай вайны знаходзіла свой працяг у палявой дарожцы. Яна лёгкім пад'ёмам даходзіла да мясцовага ўзвышша, на якое ѿсе казалі Горка, а потым раптоўна спускалася ў „садок“ з грэблай. „Садком“ у нас называлі поплаў, які доўгім на два кіламетры кінам урэзваўся ў бугор на ўскраіне дрыгвяніка. За грэблай дарожка лагодна падымалася ўверх між палёў ажно да чыгункі, якая пераразала Праходы — так называлі кімавіцкі лес. За лесам быў санлівы чыгуначны паўстанак з поштаю, дрымоту якога толькі зредчас парушалі цягнікі маршруту Варшава-Ліда.

У Клімавічах, як і ва ўсіх іншых вёсках у ваколіцы, насельніцтва было амаль выключна карэннае. Хлопцы жаніліся перш за ўсё з дзяўчынами.

тамі са свае вёскі, або з суседніх, з якімі знаёмліся на царкоўных святах ці на вечарынках. Такім чынам сваяцтва завязвалася паміж жыхарамі наогул аднаго царкоўнага прыхода. Межы такога прыхода і вызначалі абсяг вядомага свету для большасці прыхаджанаў, калі не лічыць тых хлопцаў, якіх бралі ў войска.

Мой час, пра які тут гутарка, пачаўся пад канец другога дзесятка гадоў гэтага стагоддзя, калі ў роднай старонцы на змену расейскаму рэжыму прыгнёту прыйшоў польскі. Людзі апнуліся ў іншай дзяржаве, але гэта не зайлела вялікага ўплыву на іхні лёс, унутраны свет, працу ад зары да зары, іх адвечныя звычаі, турботы і ўцехі. Праўда, людзі хапілі бяды, прычыненай вайною і бежанствам ды самаволій салдатні і банды-тызмам. Край быў знішчаны, але народ, разагнаны па свеце бежанствам ці скоплены ў салдаты, вяртаўся ў свае гнёзды, каб нацава наладзіць сваё немудрагельнае бытаванне. Дзе-нідзе прыходзілі весткі ад адзіночных сем'яў у Рәсей, якія, напалоханыя чуткамі аб самаўпраўстве польскіх легінераў, пастаравілі заставацца на чужынне. У асноўным, аднак жа, вясковы люд вярнуўся ў сваёй натуры не зменены, хоць і здаралася чуць пра выпадкі прыгнечаных ліхалеццем бежанцаў.

Частцы клімавіцкіх сем'яў удалося ўхіліца ад бежанства перад немцамі і стрываць вайну на месцы; іншыя вярнуліся дахаты пасля пяцігадовага бадзяння па расейскіх абшарах. З'яўленне ў вёсцы некага чужога ставалася небывалай падзеяй, чуткі пра якую ішлі далёка за ваколіцу. Нешта такое прыдарылася і ў Клімавічах, калі з вайны вярнуўся Уладзюк Саўрас, прыхапіўшы сабе дзёўку недзе ажно з Падмаскоўя. Дзёўка тая ніяк не змагла навучыцца нашай „простай“ мовы і гаварыла ўвесь час мала ўцямнай маскоўскай „скороговоркай“. Да стала яна за гэта мянушку Маскоўку і ніхто не азываўся пра яе інакш, відаць, і не ведаючы яе сапраўднага імя. Уладзюк жа з таго часу значыўся Саўрасом адно ў метрыцы, бо для вёскі стаўся ён Маскалём. У гэтым, дарэчы, не было нічога дзіўнага, бо мянушкі мелі амаль усе вясковуцы. Іншых называлі „рыжымі“ ці „рыжакамі“, яшчэ іншых „гавванамі“, „бэльдышкамі“, „смецюхамі“... Наша сям'я мела мянушку Бацяны, ад таго, магчыма, што на высознай і разгалістай ліпе каля нашае хаты абсталювала сабе гняздо бусліна — бацяновая — сям'я. Цікава, што самую птушку людзі ў вёсцы называлі буслам, нас жа ахрысцілі „бацяномі“.

Апрача Маскоўкі была яшчэ адна адметная жанчына — жонка Карпуха Давідовіча, якую не называлі інакш як Карпухай. Была гэта адзіная жанчына ва ўсім прыходзе, якая курила тытунь; да таго — таргавала ў краме, пакуль не абанкруцілася. Іншыя вясковуцы былі „ўсе

свае“ і вылучаліся хіба што звычкамі ці здольнасцямі. Цікава, несумненна, і тое, што ў вёсцы не было ніводнага п’яніцы. Зрэшты, цана гарэлкі не заахвочвала да яе спажывання, а пагроза 2-гадовага зняволенія абмяжоўвала вытворчасць самагонкі.

Цвёрды сялянскі лёс яднаў усіх вяскоўцаў у поглядах на лад і ўклад жыцця. Каšі хто выбіваўся з агульна прызнанага сялянскага кругавароту, яго лічылі не зусім каб нармальным. Быў у нас такі адзін, Тодар Радзяк, які, пакінуўшы клопат аб гаспадарцы брату, хапіўся за рамяство. Людзей ён найбольш здзівіў самакатам — бліскучым, на двух колах, першым гэткім дзвівам у вёсцы. Катаўся ім на выгане, захапляючы смургеляў і выклікаючы зайздрасць у падлеткаў. А Іван Саўрас, празываны ў нас Смецохом, які таксама шмат якія штуки патрапіў вырабіць, узяўся і сам змайстраваў самакат, каб не ўступіць Тодару. Іван ужоў дзеля гэтага два калаўроткавыя колы і яшчэ нейкія іншыя часткі з хатняга спрату. Цяжка, мабыць, у гэта паверыць, але самакатам можна было ездіць. Дальбог...

Тэхнікі ў той час у заходнебеларускай вёсцы не было амаль ніякай. З новай, „панскай“ уладай не прыйшла нейкая новая цывілізацыя. Найхутчэй „трыйшлі“ судовыя экзекуторы, каморнікі і каланісты. Асноўнымі прыладамі сялян далей былі серп, каса і цэп. Праўда, курныя хаты зніклі з сельскага краявіду, жалезныя плугі заступілі драўляныя сохи, а бароны зайнемлі жалезныя зубы. Лучына, якою паусюдна асвятлялі хаты, з цягам часу ўступіла месца газоўкам. Аднак газа была дужа дарагая сялянам, таму яшчэ і ў пачатку 30-х гадоў старэйшыя клімавічане запасілі на зіму сасновую лучыну, якой свяцілі не толькі ў хаце, але і калі на додніцы хадзілі малациць. Лучыну ўтыркалі ў старанна падраўнаваныя і звязаныя слупкі жытнія саломы і запальвалі яе з другога канца. Усе малацилі цапамі, і толькі самы багаты гаспадар у вёсцы, Аляксандар Клімовіч, меў конны манеж, які служыў рухавіком для сячкарні і ма-латарні. Збожжа ён касіў касою, у той час як усе іншыя жалі сярпамі, упэўненія, што каса абівае зерне і марнует яго. Прытым, як усе лічылі, з аблалоту з-пад касы нельга было звязаць добрых кулёў, ці то каб пашыць стрэху, ці накрыць яміну з бульбай на зіму, ці хоць асмаліць вепрука перад свежаваннем. Адсутнасць тэхнікі і наогул прагрэсу ды зацікаўлення „крэсовым“ земляробствам з боку ўладаў пакідала сельскую гаспадарку на ўзроўні дзевяцінаццатага стагоддзя. Сяляне цяжка працавалі на свой мізэрны быт, здабываючы грошы на падаткі, газу і соль за выручку з продажу збожжа ці жывёлы, альбо за паўдarmовую працу ў мясцовых абшарнікаў і каланістай.

Праца вяскоўцаў на ўласных гаспадарках вызначала ўвесь кругаварот вясковага жыцця. Пасля абломатаў наступаў зімовы перапынак у мужыцкай працы, за якім ішла трывожная і наогул галодная пара прадвесні, калі вёска рыхтавалася да вясны. Тады якраз рабіліся ўсе ўзгадненні: калі выпускатель жывёлу ў поле; з якога канца вёскі вызначыць чаргу пасыбъя жывёлы; калі выйсці ў поле з плугамі; калі пачынаць сяўбу ярыны; калі садзіць бульбу і г.д. Неўзабаве пасля веснавога клопату пачыналіся сенакосы. На досвітку ўсю вёску будзіў звон менчаных на палосках аселіцы косаў, які ў мяне нязменна выплікаў уражанне нейкага светлага і радаснага ўздыму сярод усіх жыхароў. Дасюль не магу ўразумець, як кожнаму гаспадару ўдавалася беспамылкова трапіць на сваю вузкую палосачку сенакосу, якія ж не былі аддзелены ніякімі асаблівымі пазнакамі ці межамі. Не прыгадваю, каб гэта давяло да якога большага канфлікту ці сваркі. Калі і здаралася каму „падкасіць“ у суседа, перапросіны наступалі адразу. Пасля сенакосаў у адзін час для ўсіх вёскі пачыналася сярповае жніво, якое звычайна канчалася дажынковымі песнямі і нярэдка сіўплым застоллем. А потым ішла асенняя пара з капанинем бульбы і сяўбою жыта, ажно да малацьбы, і кругаварот паўтараўся.

Гаспадыні была адведзена не менш істотная роля ў гаспадарцы, хоць традыцыя стаўляе яе заўсёды на другі план. Няпісаным абавязкам гаспадыні было накарміць сям'ю, апрануць, утрымаць парадак у хаце і чысціць ды яшчэ пасабляць ў гаспадарскіх і палявых занятках. Тэхніка і цывілізацыя ў гэтых адносінах таксама амаль не прысутнічалі. Каб утрымаць сяную-такую чысціню, трэба была падрыхтаваць „лугавую воду“ — настойку з попелу залітага варам. У гэтым „лузэ“ з дадаткам крынічнай вады мыліся кожную суботу дарослыя і дзеці, а таксама ўжываўся ён для мыцця бялізны. У гэткі спосаб лічылася ашчаджайліць ваду.

У полі серп быў выключна жаночай прыладай. Мужчыны амаль не дакраналіся да яго; іх абавязкам падчас жніва было вязаць снапы, сушиць іх у „дзесятках“, звоець у гумны і малаціць ды перасейваць. Гаспадыня даставала муку, з якой ёй трэба было ўмець рабіць адмысловую закваску, рапчыніць і пячы хлеб, які павінен быў захоўвацца адносна свежым на працягу двух тыдняў або нават даўжэй. Выраб бялізны і іншае вонраткі вымагаў самага складанага ўмельства ў працы вясковай жанчыны. Пачыналася ўсё ад лёну, утрымаць чисты палетак якога лічылася гонарам кожнае гаспадыні. Большасць далейшых натугаў у апрацоўцы лёну была праводжана талакою, значыць —

калектыўна, усёй вёскай. Лён трэба было вырваць, абламаціць семя ручнымі пранікамі на таковішчы ў клуні, разаслаць на поплаве і высушиць, звязаць у кулі, перасушиць у сушарні, сцерці на церніцах дзеля аддзялення валакна ад каstryцы, патрапаць валакно на трапачках і вычасаць. Талака пры апрацоўцы лёну была выклікана перш за ёсё наяўнасцю толькі аднае сушарні на ўсю вёску і неабходнасцю сцерці лён на церніцах неадкладна пасля перасушки і абтрапаць яго з рэштак каstryцы. Ільняное валакно прызначанае на палатно вымагала дакладнага вычесання на часалках, якія былі зроблены з цвікоў адпаведна ўбітых у дошку, што прыматоўвалася на „козлах“. Зрэбныя тканіны — на рабочую вопратку, мяшкі — не вымагалі ажно так роўнай і тонкай пражы, як палатно.

Пража ачышчанага валакна — кудзелі прыматацаванай да прасніцы — адбывалася штодзённа: на додніцы, да таго як рыхтаваць снеданне сям'і і карміць жывёлу, а таксама вечарамі. Калаўроткі былі цудам тэхнікі, з якім старэйшыя жанчыны ніяк не моглі звыкнуцца, а таму яны сваю пражу круцілі на верацёнах, якія вымагалі спрыту амаль як у жан-глёраў. Дзяўчаты збіраліся з сваімі кудзелямі на вечарыны, штодня ў іншай, ды пралі спіяваючы песні, жартуючы з хлюпцамі, і ці слухаючы іхняга балакання. Далей трэба было зматаць пражу на матавінах, потым у клубкі, а потым асноваць на асноўніцах і выткаць на кроснах. Так мінала жанчынам зіма. Апошній дзейяд у гэтым надта складаным працэсе было бяленне палатна, калі веснавыя паплавы ўсцілаліся доўгімі палатнянымі дарожкамі.

Дзяцінства прайшло ў Клімавічах

Я нарадзіўся 28 студзеня 1922 г. неўзабаве пасля вяртання сям'і з бежанства. Мама — здольная і працавітая краўчыха, акрамя звычайных заняткаў звязаных з доглядам дзяцей і рыхтаваннем ежы, шмат шыла і вучыла шыцця і крою іншыя дзяўчаты, што дапамагло ў пачатковы перыяд пасля вяртання з бежанства ўтрымаць сям'ю ды ў далейшым не раз ратавала з розных нявыкругтак. Іншымі гаспадарскімі справамі займалася бабка Куліна і асірацелая пляменніца Стэпка, якая таксама належала да сям'і. Калі яны памерлі, усе абавязкі зваліліся на маміны плечы. Бацька мой закончыў усяго прыхадское вучылішча, але меў даволі широкія зацікаўленні, якія ствараўся пашырыць яшчэ больш саматугам. Гаспадарка ва ўсім гэтым цікавіла яго найменш, хоць кіраваў ёю сумленна. Часткова нашу гаспадарку абраблялі іншыя людзі ўзамен

за маміны кравецкія паслугі. Бацька энергічна ўзяўся кіраваць сеткай вясковых крамаў кааператыва „Сполэм” ды таксама дзеянічаў ва управе вясковай (ці мо гміннай) крэдытаўнай касы Стэфчыка. Апрача гэтага ён быў заўёды заняты бескарыслівай дапамогай аднавяскоўцам у іхніх праблемах з войтам, паліцыяй, прыхадскім святаром ці судамі. Сам ён таксама час ад часу не мінаўся з каморнікам за незаплачаныя падаткі ці страхоўку, ці за нейкія банкавыя няўплаты, у чым яго мусіла выручаць мама. Нямала часу і грошай ён патраціў на судовыя справы за фальварак каля сотні гектараў з лесам, які ягоны слабадумны пад старасць дзед запісаў у тастаменце свайму работніку, кавалю, калі бацька з сям'ёй быў у бежанстве. Судзіца з кавалём, да таго ўласнікам такога маёнтка, было ў Рэчы Паспалітай безнадзейнай справай. Аднак жа гэта кавалія-памешчыка, а не майго бацьку, за той фальварак „вызваліцелі“ ў 1940 годзе адправілі ў Сібір. Ці то ад удзячнасці для лёсу, ці то ад пачуцця маральнай перавагі над колішнім судовым працоўнікам, бацька, па намове мамы, тайком пасылаў кавалю на выгнанні крупы на кашу, каб той з сям'ёю не прapaў ад галоднай смерці.

Нарадзіўся я ў тыповай хаце на дзве сям'і, у так званай хаце „ў два канцы“ з уваходам цераз ганак у супольныя сені. Адзін „канец“ належала нашай сям'і, а ў другім жыў дзед Юстын (дзядзька майго бацькі) з бабкай Марыей ды сынам Касцюком і братанічам Аляксандрам, ведамым як Шурка. Шурка быў солтысам са стажам роўным узросту II Рэчы Паспалітай з працягам на пазнейшыя савецкую і нямецкую акупациі (ягонае салтысаванне закончылася яму дзесяцігадовым побытам у гулагу). У цэнтры нашай хаты стаяла вялізная печ з прыпекам. Хата, з уваходам з сеняў праз кухню, была падзелена на чатыры памяшканні: кухню (з дадатковым „чорным ходам“), „вялікую хату“ і дзве спальні, называныя „бакоўкамі“.

Дваццатыя гады былі часам дастатняга сямейнага жыцця.

Мама — увасабленне жаночай уражлівасці — была нашай, дзяцей, заступніцай перад бацькам. Баба Куліна запамяталася мне асобай вечна нечым занятай, якая ўсё шаптала пацеры, а калі не, дык у нечым усё нас, малечу, папракала, або нешта загадвала нашаму сабачку, Галасу, або кікала коцкі, прыяцеля майга малодшага браціка. Стэпка, пасля хатніга занятку, прысядала да прасніцы з калаўроткам, дзе і хутка засынала, змораная працай.

Бацька часта падарожнічаў сваёй каліровай брычкай, у якой любіў сабе падрамаць у даўжэйшыя выезды. Наш гнедач заўёды надзейна дастаўляў гаспадара на свой панадворак. Частыя бацькавы адлукі ад дому, тым не менш, не мяшалі паступоваму павялічванню сям'і.

Сястра Людміла, старэйшая за мяне на сем гадоў, нарадзілася ў бежанстве. Па мне, больш-менш кожныя два-тры гады, з'явіліся ў свет Аляксей, Андрэй, Таіса і, крыху пазней, Алег. Люда закончыла беларускую гімназію ў Вільні і педагогічны інстытут ды стала настаўніцай; Андрэй выбраў сабе сан святара; Лёня і Алік закончылі тэхнічныя школы і працаўалі майстрамі слесарскіх цехаў на фабрыцы. Усе браты ўдаліся музыкальнымі, іграюць на розных інструментах. Таіса, здольная і энергічная асоба, стала шэрым кардыналам лідскага шырпаратрэбу.

Стыль бацькавага жыцця вымагаў кантактаў, перш за ёсё з мясцовымі знакамітасцямі, якіх бацька час ад часу запрашаў на паляванне або суботамі ў лазню (якая ўвосень была сушарнай лёну). Хоць сам бацька не быў вялікі ахвотнік да выпівання, то для сваіх гасцей ён ладзіў вячэры за кошт мамінай працы. Гаспадар лішній чаркі не выпіў, але гасцям не скупіўся з напоямі, ажно пакуль застольная гамана не пераходзіла туго мяжу, за якой канчалася маміна цярплівасць. Здаралася часам і „культурная дзейнасць“ падчас тых застоліяў. Людка, якой тады споўніліся 12 і 13 гадоў, падрыхтавала мяне і Лёню (чатыры гадкі) да „эстраднага“ выступлення. Апрануўшы нас у белыя кашулі ды абуўшы ў юхтавыя хадакі на ваўнянныя белыя самаробная шкарпеты, яна выпіхнула нас з бакоўкі да банкетніку якраз у той момент, калі пасломшчык, не зважаючы на прысутнасць свайго шэфа, благачыннага айца Мацея Яцкевіча, забасаваў:

С вином мы родились,
с вином мы помрём...

Мой брацік, у якога быў незвычайны слых, пераступіўшы цераз парог, зaintанаваў (а я за ім):

Ой гарэліца мая,
што ты вычайпляеш,
ты над намі мужыкамі
літасці не маеш!

Госці замоўклі на такую нечаканасць, а мы, убачыўшы бацькава нахмаранае ablічча, счэзлі з ягонага поля зроку. Воплескі гасцей, якія паляцелі нам наўздағон, супакоілі бацьку, а мама палічыла наш „нумар“ нялішній антыалкагольнай пропагандай.

Наступствы грамадаўскага ўздыму, як і ёсё іншае на свеце, адчуліся ў нашай вёсачцы са спазненнем у некалькі гадоў, але ёсё ж не мінулі яе. Паколькі наш бацька быў адным з штандаровых актыўістаў, дык яго і закранула рэакцыя ўладаў. На пачатку 30-х ён быў пазбаўлены

кіраўнічай пасады ў вясковых кааператывах „Сполэм“, а пасля і адхілены ад удзельніцтва ва ўправе Стэфчыкавай касы, ды яшчэ з якімісці прыдуманымі, на яго погляд, абвінавачаннямі ў матэрыяльным злоўжыванні.

Сям'я пачала адчуваць нястачу, якая з цягам часу ставала ўсё больш невыноснай. У дадатак да гэтага я цяжка захварэў пасля не вылечанай да канца жаўтухі. Перыядычныя наведванні лекараў у Лідзе і Шчучыне, адлеглыя ад вёскі на 25 кіламетраў, не далі ніякіх вынікаў. Хвароба мяне знемагала крок за крокам, арганізм на працягу аднаго года аслабеў настолькі, што я не меў сілы ўстаіць на ногах, часта трывалі і страчваў прытомнасць. Крызіс прыйшоў у пачатку 1931 года. Апритомнеўшы, я ўбачыў заплаканую маму і сумнае ablіčча бацькі. На стале каля май пасцелі стаяла грамнічная свечка ў шклянцы з жытнім зернем. Запомнілася адчуванне задаволенасці, што мой лёс выклікаў спагаду не толькі бацькоў, але і ўсёй сям'і. Потым мне апавядалі, што, не вычуваючы пульсу, усе падумалі, што я ўжо памёр. Адзін бацька, як заўсёды, не здаваўся. Хутка пабег на лыжах да настаўніка Юнга ў суседні Гнаткаўцы і прынёс укол, які сам мне зрабіў, пабуджаючы, праудападобна, дзеянасць аслаблага дашчэнту сэрца. Адсюль пачалося павольнае перасільванне хваробы і доўгачаканае паляпшэнне здароўя.

Ачуняўшы канчатковая ад хваробы вясною 1932, я з неспакоем пачаў думаньці пра школу, у якую не хадзіў звыш года. Школьныя заняткі не разрыўна спалучаліся з „лапамі“ (сцябаннем прутком па далонях) і стаяннем на каленях для ўсяго класа. Гэткім чынам пан научыцель Юнг дапамагаў нам засвоіць падставу ідэалагічнага ўзгадавання ў польскай дзяржаве — вершык *Кто ты ес忒есь? Поляк малы...* Пайшоўшы ўвесень 1931 у чацвёрты клас, я ўбачыў, што атмасфера ў школе стала іншай.

Школьныя сябры (у тым ліку, праудападобна, і я сам) падраслі. Большасць заняткаў у нашым класе вяла настаўніца, жонка кіраўніка школы пана Юнга, Марыя Юнг. Пані Марыя паходзіла з Віленшчыны (ейны муж быў з Велькапольшчы), і была добрай настаўніцай, якая знаходзіла паразумение з вучнямі і абуджала іх давер і сімпатию. Яе адносіны да нас былі важнейшыя за якія-небудзь іншыя ўзгадаваўчыя метады. Дзеци, перакананыя сваёй настаўніцай у багацці, красе і светлым значэнні Польшчы — іх *ойчызны* — захапляліся герайчным рыцарствам, слаўнымі каралевамі і абагаўлянымі Першым Маршалкам, які адваяваў з няволі ту ю ѿйчызу, ды ўспрымалі геаграфічныя і гісторычныя навукі сваёй пані як дзівосны, казачны свет.

Незалежна ад усяго, найбольш эмоцый ў школьнім жыцці выклікаў канец заняткаў, якія завяршаліся супольнай малітвой *Дзенкі Ці*

Божа за святынёй тэй навуки... Тут наступала „ідэалагічна“ спаборніцтва. Групка шараковых шляхцюкаў з калоніі Станкевічы, якія былі „польскай веры“ (іх было намнога менш, чым нас, „рускіх“), гарлапаілі на ўсю моц: *Вімя Ойца і Сына і Духа Святэга аман*. Мы, каб не паказаць сябе горшымі, хоць і „рускія“, можа не так прарэзліва, але дружна падтаквалі: *Войміца і Сына і Сътага Духа амін*. Пасля гэтага ритуалу, „польскія“ і „рускія“, змяшчайшыся ў адну грамаду і адчуваючы павеў свабоды, усе адноўкава загаворвалі „па-просту“ і разбягаліся кожны ў свой бок, у той не-казачны, басаногі, зрэбна-шараковы свет.

Такім чынам у галовах чаўртакласнікаў замацоўвалася ўяўленне аб двух светах. Першы з іх быў школьнім, заможным, панскім светам з панская уладай, панская мовай, панскімі маёнткамі і паліцый, якой пужалі дзяцей. Другі — гэта іх хатні, штодзённы свет, падпарарадкованы тому першаму, перад якім бацькі здымалі шапкі і адчувалі страх. Гэта і было дастатковай адукцыяй выпускнікам чатырохкласнай школы ў Ігнаткаўцах, каб пасеяць у іх душах комплекс непаўнацэннасці і неабходнасць пакорлівага падпарарадковання.

Не лічачы маёй асобы, толькі два сябры з ігнаткаўскай чатырохкласнай школы былі высланы бацькамі ў пяты і пасля шосты класы школы ў Скрыбаве, адлеглым на сем кілометраў па простай лініі, гэта значыць, напрасткі цераз дрыгвяны поплаў. З сябрам Барысам Паваргам мы штодзённа перамервалі туды і назад, палову шляху подбегам і палову маршавым крокам. На зіму бацькі закватаравалі нас абодвух у нейкай цёткі, якая жыла побач школы, разам з тым трэцім сябрам, шляхцюком Вацлавам Кмітам. Скрыбаўская гмінная школа імя Пілсудскага, вялізная і новая, ставіла вучням большыя вымогі, а яе кіраунік, пан Семяноўскі, дбаў пра належную дысцыпліну і ўзровень, неабходны для падрыхтоўкі выпускнікоў да далейшай навуکі ў гімназіі.

Тым часам, у 1933 г., бацька адвёз сястру Людку ў Вільню і ўладкаў ў Віленскай беларускай гімназіі.

З роднай хаты ў свет

Дома жыццё паступова ўскладнялася. З году ў год нарастаў крызіс і павялічваліся нястачы, а тут яшчэ і мне трэба было шукаць якогасыці кірунку. Каб не марнаваць часу, прыйштось прадоўжыць навуку ў сёмым класе, праграма ў якім была задумана як падрыхтоўка да практичнага жыцця для тых, што на гэтым канчалі свою адукцыю. Найбліжэйшая ад Клімавіч сямікласная школа была ў Шчучыне, мястэчку адлеглым на

25 кіламетраў. Туды і завезлі мяне бацькі ды пакінулі на кватэры ў зна-
ёмага настаўніка Гулько, шчырага беларуса. Спадар Гулько быў яшчэ не
стары сямейны чалавек, але чамусыці пазбаўлены настаўніцкай пасады.
Сям'ю, відаць, утрымоўваў знейкас сціпленькае пенсіі. Сям'я ў яго была
не малая, ды маладая. Наймалодшаму Яўгену было шэсць гадоў, потым
ішлі Галія, Ліда і Люда, якая, здаецца, была гады два малодшая за мяне.
Жонка ў яго была кабета вясковая, практична і, па неабходнасці,
ашчадная. Непарушнае менно на вячэрну складала ў яе тоўчаная бульба,
скупавата палітая нейкім соусам з цыбуляю. На такім наедку не рас-
тлусцееш. Ды справа ўвогуле была ў тым, каб дзеці не дужа балочча
галадалі.

Да мяне адносіліся як да сямейніка. Дома мы разам вучыліся,
адолькава карысталіся дапамогай спадара Гулько ў падрыхтоўцы
ўрокаў, разам гулялі і разам хадзілі ў школу, якая месцілася ў кляштары
айцу піраў каля парку князёў Друцкіх–Любецкіх. У нядзелькі слухмяна
наведвалі царкву, дзе па загаду бацькі я стаў прыслужваць айцу
Прытыцкаму падчас літургіі. Справа была ў тым, што бацька даведаўся
аб існаванні праваслаўнага мітрапольнага інтэрната ў Варшаве, дзе
можна было дастаць стыпендыю і накіраванне ў гімназію. Дзеля гэтага
трэба было выкананы наступныя ўмовы: а) падпісаць заяву на тэалагіч-
ную падрыхтоўку ў інтэрнаце ды на навуку ў тэалагічным ліцэі і далей,
ажно да сану святара; б) даслаць пасведчанне аб здадзеным уступным
экзамене ў адной з вызначаных гімназій у Польшчы (у май выпадку —
у Гродне); в) даслаць рэкомендацыю ад святара; г) забяспечыць канды-
дата дзвюма гімназічнымі ўніформамі, двума плащамі, адпаведным
абуткам і бялізнай. Бацька пастановіў выкананы усе ўмовы нягледзячы ні
на якія кошты.

Самым далікатным момантам быў экзамен у гімназію, ад якога
залежала ўсё далейшае. Маё падарожжа цягніком у Гродна, упершыню
ў гэткі свет, было адзінокае і трывожнае. Праўда, раней мне даводзілася
адольваць пехатою 25 кіламетраў са Щучына дахаты на Вялікдень ці
Каляды, але тут была новая сітуацыя: я ехаў у невядомае. Бацька не
стрываў напружанасці ў чаканні выніку майго экзамену. Пазычыўшы
самакат у настаўніка Юнга, ён адолеў на ім 100 кіламетраў і нечакана
з'явіўся ў гімназіі. „Прыклаўшыся да манкета“ ксяндзу, дырэктару
гімназіі, ён даведаўся, што асноўны мой экзамен, па польскай мове, —
праца на тэму „Кім хачу быць у жыцці?“ — быў ацэнены вельмі добра.
Гэта бацьку супакоіла, хоць ксёндз-дирэктар адзначыў пры тым, што па
геаграфіі я не адказаў на адно пытанне: „Што такое бель вугаль і дзе яго
найбольшае скопішча?“ Фактычна, я не мог на яго адказаць, бо дагэтуль

не чуў такой дзівотнай назвы сібірскай драўніны. Гэта, на шчасце, не памяшала мне атрымаць прамоцыю ў гімназію.

Сам я перажываў тыя падзеі, пэўна, не менш за бацьку, бо запамятаўся мне ўбачаны ў часе вакацыяў сон, як быццам Божая Маці прыслала мне два белыя пантофлі, якія прынёс анёл і павесіў на штыкецінах перад вакном. Сон той найбольш усцешыў маму, бо з яго яна гадала памыснае заканчэнне ўсяе справы.

Мой паспяховы экзамен у гімназію ўсцешыў і сястру Людку. На яе думку, у інтэрнаце я апынуся ў асяроддзі блізкім да нашай беларускай культуры. Гэта пад яе ўплывам пачала абуджацца ўва мне беларуская свядомасць. З кожным сваім прыездам з Вільні Людка прывозіла адпаведную сялянскім зацікаўленням літаратуру на беларускай мове, перш за ёсё — беларускія календары. Майм абавязкам было распаўсюджваць іх сярод сялянаў. Спачатку справа ішла надта нясмелая; адно лічаныя вяскоўцы былі ў змозе адшкадаваць залатуюку на каляндар. Але звестка пра яго, усё ж, разыходзілася па сёлах, і праз год гаспадары (і асабліва гаспадыні) самі запрашалі мяне дахаты і прасілі каляндар ці кніжку, а то і прыходзілі да нас, каб іх купіць або заказаць. Настаўнік Гулько са Шчучына быў другой асобай, якая істотна прычынілася да майго нацыянальнага ўсведамлення.

У Варшаве

Варшава мяне ашаламіла. Папярэджаны аб магчымых падманах жулікамі і крадзяжках, апынуўшыся на Віленскім вакзале ў Варшаве, я сутаргава заціскаў у руках сваю карзіну з маёмасцю, пакуль не пачуў воклик Кастуся Іванова, Людчынага сябра і вучня духоўнай семінарыі ў Вільні, які жыў у Варшаве. Ён дапамог мне ўладкавацца ў інтэрнаце і пазнаёміў са сваёй сям'ёй у сталіцы — маткай і чатырма старэйшымі сёстрамі, якія час ад часу запрашалі мяне ў адведзіны. Гасціванне ў іх было мне адзінай асалодай майго бытавання, асмужанага насталгіяй і няўцягнасцю таго вонкавага свету, у якім пачуваш сябе разгубленым не толькі я, але і шмат якія іншыя калегі з інтэрната. Паз'язджаліся яны туды з розных закуткаў „крэсаў“. Падпрарадкованыя строгаму інтэрнацкаму і школьнаму рэжыму ў варшаўскіх гімназіях, дзе мова і звычай напімат адрозніваліся ад таго, у чым жылі да свайго прыезду, яны балточа перажывалі сваю новую сітуацыю. Практычна нанава трэба было вывучаць польскую мову, да таго даходзіла чужаземная мова і, апрача яе, лацінская мова. Пасля абеду ў інтэрнаце іплі багаслоўскія заняткі. Жыццё

падалося кашмарным, хоць на асабістыйя думкі і перажыванні не засталася зашмат часу.

У інтэрнаце трэба было трymаць ідэальны парадак. Кожны выхаванец меў сваё месца, сваю шафку, свой нумар на бялізне (у мяне — 51), свой столік для навукі, свой ложак у спальні, месца за столом у сталоўцы і г.д. Усё іпло паводле жорсткага рэжыму: прабуджэнне званком, асабістая гігіена, парамі ў капішу на малітву, парамі ў сталоўку на снеданне, зноў малітва, потым у школу. Пасля школьных заняткаў тое самае: парамі на абед, малітва пасля абеду, гадзіна вольнага часу, рыхтаванне ўрокаў, бағаслоўскія заняткі са святаром, вячэра, малітва ў капліцы, званок на сон, усё ў ідэальным рэжыме, без якога-колечы ўдзелу свае волі.

Самы цяжкі быў першы год. На щасце, мой клас атрымаў добрага, спагадлівага нам, выхавальніка, айца Мікалая Лянчэўскага. Ён сам быў свежа спечаны бағаслоў з Крамянца, добра разумеў наша становішча і, магчыма, спачуваў нам у глыбіні душы. У другі і трэці год нашай навукі паступова прыходзіла адаптацыя як да ўмоваў жыцця, так і да навучальнага ўзору юніверсітэцкіх гімназіяў.

Прыйшоў чэрвень 1939 года. У мітрапольным інтэрнаце на вуліцы Каперніка 13 наступіў гарачы час. Духата ў нагрэтых сценах выціскала апошнія краплі поту, але ніхто з выхаванцаў не думаў аб прагулках у вольны ад заняткаў час. Кожны ўсё ѿпішыў і зубрыў прадметы, якія прадбачаны былі да разліку перад канцом навучальнага года. Насельнікі інтэрната — у асноўным хлопцы з Заходняй Беларусі і Украіны — былі або сынамі святароў і рыхтаваліся да прадаўжэння місіі сваіх бацькоў, або сялянскімі дзецімі, для якіх не было ніякай іншай магчымасці здабываць адукацыю. Зрэшты, нават калі і здабудзеши ту ю адукацыю, то і так паставяць на тваёй персанальнай папцы літару „Р“ — праваслаўны — што раўняецца: беспрацоўны. Заставаўся адзін выхад — вывучыцца на святара. Гэта было больш рэальна за ўсё іншае, бо ў інтэрнаце (створаным у Варшаве як кузня праваслаўных палякаў, замест зліквідаваных семінарыяў у Вільні і Крамянцы) можна было атрымаць стыпендыю, а і ў гімназіях, па якіх рассыпалі выхаванцаў, магчыма было паменшыць хаця б напалову адміністрацыйную таксу, г.зн. плату за вучобу.

Я, як сялянскі сын, належалаў менавіта да гэтай групы, а становішча, у якім апынуўся перад заканчэннем трэцяга класа ў 1938/39 годзе, было асабліва складанае. Звольнены ў гімназіі імя Уладзіслава IV толькі з паловы таксы, я нават не асмеліўся прасіць у бацькоў тae другое паловы, бо ж ведаў, якія цяжкасці перажывае сям'я. Часова пазбавілі мяне права прысутнічаць на занятках. Прышлося праседжваць пад дзвярыма кла-

саў, падгрымліваць цесны контакт з аднакласнікамі і маціей налягаць на хатнія заняткі, тым больш, што класны кіраўнік (якога чамусці называлі Рабесп'ерам) абяцаў заступніца за мяне. Яго старанні далі щаслівы вынік, і праз нейкія дзесяць дзён я зноў апынуўся ў класе разам з усімі. Думаю, што тут была таксама немалая заслуга і майго інтэрнацкага выхавальніка Мікалая Лянчэўскага, які напісаў мне вельмі добрую характеристыку. Усе мы яго любілі за сардечныя адносіны да нас, ды і сэння я маю гонар залічаць яго да сваіх прыяцеляў.

Сваю адсутнасць на занятках мне ўдалося неяк нагнаць, і мой перавод у чацвёрты клас прайшоў без асаблівых цяжкасцяў. Чацвёрты быў апошнім класам нашай вучобы ў варшаўскіх гімназіях. Пасля яго заканчэння мы мелі стацца вучнямі тэалагічнага ліцэя, які дзейнічаў пры інтэрнаце. Гэтым і была абумоўлена стыпендыя на ўтрыманне ў інтэрнаце.

Надышлі ўрэшце апошнія дні навучальнага года. Хоць пасведчанні япчэ не былі на руках, кожны ўжо ведаў вынік свайго школьнага змагання. Подых летніх вакацыяў, спадзяванні на хуткае спатканне з сем'ямі — ўсё гэта складалася на атмасфэру інтэрнацкай эйфары. Павесялелі неяк і сталі свойскімі выхавальнікамі, пасля шматлікіх нямілых нам і ўмніцыдэнтаў.

Загадам міністра веравызнанняў і адукациі нядаўна звольнілі з пасады дырэктара інтэрната архімандрыта Феафана Пратасевіча, які карыстаўся ў нас вялікім аўтарытэтам. На яго месца быў назначаны святар Хведар Храшчэўскі, ад якога вечна тхнула тутунёвым дымам і, час ад часу, гарэлкай. Блізкія канікулы аднак аслабілі настрой прыгнечанасці ад гэтай непамыснай змены, а думка аб двух месяцах прыволля зрабіла ўсіх веселейшымі. Урэшце апошняя зборка ўсіх у гімназічнай зале — вучняў, настаўнікаў і дырэктара, якога мы ўсе баяліся як агню. Хутка і гэтым разам надга ж весела праспівалі *Boże coś Polskę* і — бывайце здаровы!

Я з трапяткім сэрцам чакаў свайго Рабесп'ера, каб падзякаваць яму за дапамогу. Ён выслушая мяне з непрыхаваным задавальненнем і ветліва сказаў: *Zuch z ciebie, chłopcze. Nie zawiodłeś mnie, i nawet Ma-demoiselle Popławski chwaliła twoje postępy z francuskiego, a to się jej zdarza nie-często. Staraj się więc tak dalej, a będę cię bronili.* Яго настрой і слова, якімі ён хацеў падкрэсліць маю заслугу ў яго добрым учынку для мяне, зблізілі мяне настолькі, што я адважыўся адно на вучнёўскі паклон.

Дахаты

У інтэрнаце сумятня была ў разгары — хто пакаваў свае манаткі, хто бег купішь падарункі дахаты. Грошай мне прыслалі ўсяго толькі на цягнік і на трамвай, а невялікіх апчаднасцяў яшчэ хапіла на супольнае таксі да Віленскага вакзала. На падарункі — ні граша. Прыйшлося сабраць некалькі бутэрбродаў, якія засталіся ад другога снедання, і лусту хлеба з каўбасою, падрыхтаваную кожнаму на дарогу — будзе гасцінец тром малодшым братам і сястрычы. Ад нястачы грошай, усё ж, пачуцця шчасця не меншала.

У цягніку ўдалося нам — тым, хто ехаў на Ваўкаўск, Ліду, Баранавічы, Вільню — заніць цэлае купэ. Рэй вёў заўсёды вясёлы, блізкі мой сябра Мікола Грэбень. Быў ён найлепшым у класе, а мо і ў цэльым інтэрнаце, лаціністам і вечна канфліктаваў з паланістам. Нехта з нашай грамады дастаў бутэлечку гарэлкі (пэўна, не больш за 100 грам) і пачак папяросаў „Plaskie“, каб пагуляць у дарослых. Кожны мог пацягнуць адзін глыток і выкурыць адну папяросу. Для мяне, як напэўна і для большасці з нас, гэта было першае сутыкненне з гарэлкай і папяросамі. Адно і другое падалося вельмі паганым, але трэба было хваліць пачастунак наройні з іншымі сябрамі. Падслухаўшы, няйначай, нашу беларускую гутарку, у суседнім купэ размісціліся жыдоўскія хлопцы, якія ехалі з нейкай сваёй варшаўскай школы ў Ліду. Наша адметнасць у польскай стыхіі хутка звязла нас у падарожнае знаёмства і дружбу (а лёс прадоўжыў гэта з некоторымі і пазней). Па дарозе хлопцы спаквала сыходзілі. Маёй мэтай быў паўстанак Курган, не даязджаючы кіламетраў 25 да Ліды. Я развітаўся з Міколам Грэбенем, які паехаў далей, здаецца, у Ліду.

Курган, як заўсёды, быў сонны. Яго дримоту парушала іштодня толькі два цягнікі: адзін ранішні, а восьмай гадзіне, у Вільню, а другі вячэрні, таксама а восьмай, у Варшаву. Абодва цягнікі для навакольных сялянаў і пастушкоў служылі паказнікамі часу. Былі яшчэ два таварныя цягнікі, але праходзілі ў розныя поры. Яны навакольных жыхароў не надта цікавілі; часам хтосьці махаў зайнікам — нелегальным пасажырам у кандуктарскіх будках.

Чыгуначнымі шляхамі хадзіць было забаронена, таму я пайшоў палівой дарожкай, абапал якой квітнелі духмянія да ап'янення зёлкі і травы. Вось і Праходы — лес, ад якога на нашай дзялянцы застаўся практычна маладняк і зредку стройная хвоя або елка. Найлепшы будаўнічы матэрый бацька прадаў у цяжкія гады, каб як-небудзь утрымаць у Віленскай гімназіі Люду, а пасля і мяне выправіць у інтэрнат з двумя кам-

плектамі адзення, падручнікамі ды іншымі рэчамі. На самай справе і пра-даць ужо не было чаго дзеля гэтых патрэбаў, але бацька не адступаўся. Прадаў апошняе што мог, нават свежа зрублены хлеў, а жывёлу перавёў у адгароджаную для яе частку гумна.

Цяністы бярэзник, перамяшаны дзе-нідзе з хвойнікам, і ўсёахопная духмяная ціпныя так і вабілі на адпачынак пасля ўсіх незвычайных эмоцый. Хапіла прылегчы ў цяпёчку, каб умомант усім уражанням на змену прыйшло забыццё. Салодкі сон, мабыць, задоўжыўся, бо дахаты (два кіламетры) я даплёўся пад полуздень. Домя мяне ўжо перасталі чакаць таго дня.

Уцалельня ад мінулагодніяга пажару трыві чатыры хаты (у тым ліку і нашая) і некалькі гаспадарчых будынкаў у маіх родных Клімавічах падаліся мне маленечкімі і загубленымі ў зелені ліпаў, клёнаў і садоў. Асёліца была ўжо скошаная, быццам выбрытая.

Першым прывітаў мяне Галас — наш разумны, верны сабачка. Бацька, асвоіўшы думку, што я прыеду заўтра, спакойна кляпаў касу пасля змагання з сенажаццю на досвітку. Мама, пачуўшы рух сярод дзяцей, перапыніла сваё шынцё на машыне, якім зарабляла, каб неяк стрываць галоднае прадвесне і вясну да першай гародніны, бульбы, а пасля — да новага хлеба. Як заўсёды спакойная, яна падышла да мяне з ледзь прыкметнай усмешкай, пытаячу: „Дзе ж ты, сынок, прападаў так доўга?“ І дазволіла пацалаваць рукі на прывітанне. Прывітаўшыся з астатнімі сямейнікамі без асаблівай пяшчотнасці, я пабег да бацькі, каб і яму аддаць шанаванне пацалаваннем рукі.

Раздаўшы дзесяці „падарункі“ з бутэрбродаў (ім гэта нават спадалася, а маме ледзь не выціснула слязу), я расказаў бацькам пра вынікі сваёй вучобы. Паведаміў прытым, што згодна з рэкамендацыяй майго інтэрнацкага выхавальніка, кожную нядзелю і свята я павінен прыслужваць святару, чыгатць „часы“ і „апостала“. Мама вельмі ўзрадавалася, а бацька прыняў усё да ведама моўчкі. У заключэнне „прывітальных гутарак“ бацька сказаў толькі, што лета трэба скарыстаць дзеля працы на паветры, каб не засташца такім белым на твары і целе. Параў падстрыгчы чуб і запрапанаваў начлег з канём на папасе ўжо з першай ночы. Так яно і сталася.

Кожны дзень на змяркенні збіраліся на вуліцы хлопцы і мужчыны, каб выкурыць па скрутку махоркі або сушанага лісця балотнага лаўру ў люльцы, паталкаваць пра сёё-тое і дамовіца на начлег у лесе. Я ведаў, што ўсім тым, хто з якой-колечы прыгучыны адбіваўся ад вясковага гурту (апрача прызыву ў войска), прыпісалі зазнайства ці нешта ў гэтым сенсе, і такога хлопцы „не прымалі“ або трактавалі як адпічапенца.

Маючы гэта на ўазе, я стараўся паводзіць сябе згодна з усімі прынятымі правіламі і звычаямі. Не дапамагло. Аж надга выразна адчувалася тое, што не лічаць мяне зусім сваім, і што гэта не ад зайдрасці. Ніхто з іх не змяніў бы свайго лёсу на мой, каб ламаць галаву навукай, пакінуць вёску ды пхацца, як той казаў, у паны і падпанкі, а нават у папы дзеля лягчайшага, як думалі, жыцця. Гэта лічылася ў вяскоўцаў чымсьці немаральнym і сарамлівым. Яны былі ўпэўненыя, што ад зямлі не адарвешся, а неба і так не дастанеш. У дадзенай сітуацыі, ва ўмовах беспрацоўя і негалерантнасці да рэлігійных і нацыянальных меншасцяў, такі погляд меў аргументаванне. Але з другога боку, у вёсцы, з увагі на яе замкнёнасць і штораз большую колькасць людзей, рабілася цесна.

Урэзалася мне ў памяць гутарка паміж маймі суседзямі, крыху ста-рэйшымі за мяне хлопцамі, якіх потым мабілізавалі на абарону Рэчы Паспалітай. Раман Саўрас, рослы і дужы, але бедны, хваліўся перад сябрамі, што наняты польскімі вайсковымі асаднікамі касіць сенажаць, у спаборніцтве з ігнаткаўскімі хлопцамі, ён скасіў за дзень цэлы гектар і зарабіў 80 грошаў. За іх ён мог купіць пачку гродзенскай махоркі, якой хапала на тыдзень сціплага пакурвання. Махорка тая была горш апошняга самасяя, але што ж — рызыкаваць астрогам, садзячы тытун?

Паяднанне з вясковымі хлопцамі адбылося хутка. Гутаркі ля начлежных вогнішчаў, апавяданні крыху з перажытага і крыху з прачыта-нага, а таксама і выдумка вельмі зацікавілі дзецікоў. Яны, абмежаваныя кругаглядам да вясковых і сямейных справаў, прагна ўслухоўваліся ўзвесткі пра іншы свет, іншае жыццё, дзівосы тагачаснай тэхнікі, якія для іх былі абсолютнай абстракцыяй. Наведваниі, калі-нікалі, цыганскага табару ў лесе, супольныя гульні і спевы ўзбагачвалі нашае жыццё начлежнікаў. Хоць праца на гаспадарцы пасля кожнага начлегу крыху дапякала, перамена гімназіста ў сялянскага практиканта аказалася прыемнай, і туга па мурах інтэрната або гімназіі не з'яўлялася.

Балючая нечаканасць

Ліпень, хоць і ў стоме, мінуў вельмі хутка. У жніўні, дзесяці на-прыканцы першай дэкады быў час, каб пацікавіцца, ці не надышла вестка з інтэрната аб пачатку заняткаў. Лісты прыходзілі ў той жа Курган, дзе затрымліваўся цыгнік, і там чакалі адрасата. Гэтым разам чакаў за-казны ліст. Паколькі бацькава і маё імя былі адноўлькавыя, я дастаў той ліст без проблемы. Распячатаўшы канверт, я адразу ўбіўся вычыма ў ліст, адрасаваны бацьку. Змест быў кароткі і ясны: „Ваш сын выключаны

з праваслаўнага мітрапольнага інтэрната. Рашэнне канчатковое і не падлягае адмене". У маім нутры ўсё раптоўна замерла. Ногі не сталі мяне слухацца. Я прачытаў яшчэ раз. Усё ясна, толькі чаму? Прыгнечаны весткай, я марудна плёўся дамоў. Думкі гналі адна адну, шукаючы магчымай прычыны такога ўдару. З боку гімназічных улад, аб чым маглі сведчыць вынікі вучобы, не магло быць ніякіх прычын. У інтэрнаце выхавальнік майго класа, айцец Мікалай Лянчэўскі, напісаў мне як найлепшую харектарыстыку. У чым жа тады справа? Засталося яшчэ разважыць палітычныя прычыны, магчыма, што звязаны са звольненнем архімандрыта Феафана, беларуса, з пасады дырэктара інтэрната і замену яго тым Храшчэўскім. Гучы развагамі ў гэты бок, сталі прыгадвацца факты, якія на самай справе выклікалі сенсацыю сярод насельнікаў інтэрната.

З папярэдніх вакацый не вярнуліся ў інтэрнат Віктар Коска і Майсей Савашынскі з Орлі. У інтэрнаце пайшли чуткі, што яны абодва, разам з іншымі мясцовымі хлопцамі, перабеглі на Беларусь, паверыўшы прапагандзе, што там бясплатная навука на роднай мове. Абодва яны былі маімі сябрамі з інтэрната і аднакласнікамі ў гімназіі. У вольны нядзельны час нам даводзілася наведваць Беларускі камітэт у Варшаве, які збіраўся недзе на вуліцы Хмельнай. Там аднак пра такія рэчы ніколі не было гутаркі. Інжынер Адам Клімовіч — хадэк, які там выступаў — быў, праўда, беларускім патрыётам, але перш за ўсё католікам. Кравец па прафесіі, Пётра Ластаўка, які актыўна удзельнічаў у беларускім руху, таксама быў далёкі ад якой-небудзь бальшавіцкай пропаганды. Больш з нікім не прыйшлося нам там пазнаёміцца і пагутарыць, апрача студэнтаў тэалогіі Варшаўскага універсітэта, якія наракалі на аднаго з наших інтэрнацкіх выхавальнікаў, айца Аляксея Зноска, што той быццам быў пропагандыстам Божай службы ў Праваслаўнай Царкве на польскай мове і нават царкоўнаславяншчыну перакладаў на яе. У інтэрнаце ён, аднак, рацей часам гаварыў пропаведзі на беларускай мове, і нам гэта падабалася.

Разважаючы ту ю нітку прыгадак, я прыпомніў яшчэ і той факт, што адміністрацыйны сакратар інтэрната, нейкі Вішнеўскі, ураднік назначаны Міністэрствам веравызнанняў і адукациі, паклікаў мяне аднойчы і разам са сваім памочнікам распытваў пра маю сям'ю, пра мову, якой карыстаюся дома. Пытанні былі таксама пра сястру, чаму яна вучылася ў беларускай, а не польскай гімназіі, і г.д. Хоць на іхня пытанні я адказваў шчыра, то ўсё ж з іхняга боку напаткаў нейкія крытычныя заўвагі і пра прарокі, якія давялі мяне да плачу.

У канчатковым выніку, фактычнай прычыны тae крыўды, якую прычыніла мне выключэнне з інтэрната, так і не ўдалося выявіць.

Дома перш-наперш адбылася нарада з Людкаю, якая пасля атрымання атэстату сталаасці ў Віленскай гімназіі паспела ўжо скончыць двухгадовы педагогічны інстытут, і таксама з мамай. Усім нам было ясна, што гэта незвычайная справа, і ўсе мы разумелі, што гэта будзе цяжкі ўдар для бацькі. Мы баяліся ягонай рэакцыі. Тым часам пастанавілі шукаць нейкас выйсце. Людка не губляла надзеі атрымаць працу ў школе ў нейкай вёсцы. Яна адразу паабязала мне дапамогу, хоць ніякіх грошай яшчэ не зарабляла. Мы пастанавілі падаць заяву ў гімназію ў Лідзе. Я лічыў, што буду даваць прыватныя ўрокі першакласнікам па французскай і лацінскай мовах, і што нейк перараб'юся.

Заяву, аднак, давялося пісаць ад імя бацькі. Падроблены подпіс мігам быў раскрыты гімназічным дырэкторам, і ён, паклікаўшы мяне на размову, загадаў, каб з'явіўся сам бацька. Давялося яму аб усім сказаць.

У нядзелью мама з Людкай выперлі мяне з хаты на ўвесь дзень і дамовіліся, што мама наважыцца паразмаўляць з бацькам, а вечарам Людка ўпусціць мяне праз вакно. Так і сталася. Людка, дачакаўшыся мяне, перасцерагла, каб не паказвацца на вочы бацьку. Ён, пачуўшы ад мамы навіну, страціў над сабой кантроль, і ў сям'і дасталося ўсім без разбору. Сон не з'явіўся ні на хвіліну да самай раніцы. Абдумаўшы ўсё магчымасці спаткання з бацькам, я вырашыў адбыць яго без сведкаў. Гэта мне ўдалося. Бацька, бышцам выпадкова напаткаўшы мяне, кінуў у мой бок адно-адзінае слова — „сволач“ — і пайшоў далей. Гэтая бацькава рэакція працяла мяне да болю, які быў і ягоным уздзелам. Адбіты на ablіччы адпечатац жалю і гора, перажытага ім у туноч, усвядоміў мне велич пакуты таго цвёрдага па сваёй натуры чалавека. Абстаўленая ім апошняя карта раптам аказалася бітай, і інных хадоў ужо не было. Паставіў ён на гэту карту нямала, бо свой лёс, і лёс сваёй сям'і і сына, які, здабыўшы адукцыю, павінен быў рэкампенсаваць перажыванні бацькам і малодшаму сямейству, памагаючы яму выйсці ў свет з даўно ўжо зацеснай гаспадаркі. Цэляя гэтая будоўля раптам звалілася ад чыёгасьці незразумелага ўказу, і адбудоўваць ужо не было за што. Не ведаю, ці мае пазнейшыя тлумачэнні магчымых прычын майго выключэння з інгэрната пераканалі бацьку, але ён усё ж паехаў у Ліду да дырэктара гімназіі і заяву пацвердзіў.

Канец II Рэчы Паспалітай

Жыццё прынесла нечаканасці. Хаця вёска фактычна была пазбаўлена контакту са светам, весткі пра неспакой у краіне яе не мінулі. Узмоцненныя дзеянні паліцыі, пошуку якіхсьці шпіёнаў паказвалі, што адбываецца нешта дрэниае, а вестка пра пачатую 1 верасня вайну разнеслася маланкаю па ўсёй краіне. Зрэшты, непрыкметны дагэтуль рух самалётаў — ды такіх, што і вочы раней не бачылі — і грукат узрываў, якія даносіліся здалёк, не пакідалі сумненняў.

Гімназія ў Лідзе 1 верасня ўсё ж напоўнілася моладдзю. Але дырэктар заявіў, што канікулы прадаўжаюцца аж да адмены.

Бацька кожны дзень пасылаў мяне ў суседнюю вёску Ігнаткаўцы да настаўніка, з заданнем паслухаваць па радыё перадачы пра вайну. Нямецкае войска хутка рухалася на ўсход, а хлопцы, што адбылі раней вайсковую службу, былі ўсе мабілізаваны і высланы на фронт. Вярнуўся толькі адзін Арсень Радзюк з палону. Прапалі без вестак Раман Саўрас, Віцок Радзюк, Міча Клімовіч і яго брат Сашка. Людзі, якія памяталі першую нямецкую акупацыю і бежанства, баяліся наступу немцаў. Ажно раптам громам разнеслася вестка, што Чырвоная Армія пастанавіла вызваліць „з-пад панскага іга” Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну.

Хоць пра бальшавікоў у апошнія гады распаўсюджваліся розныя страшныя чуткі, то аднак людзі лічылі, што ўжо горш не можа быць, і чакалі таго „вызвалення” досьць спакойна. 17 ці 18 верасня на лідска-шчучынскай шашы і на гасцінцы, які называлі Екацярынаўскім, паявіліся не злічоныя калоны грузавых машын з салдатамі, таікі, конныя тачанкі. Войска, праўда, паказалася не так прыгожа аблундзіраванае, як польскае, але вялікая колькасць тэхнікі ўражвала. Людзі выбягалі на дарогі, дзе затрымліваліся невялікія часці. Там гутарылі з імі нейкія камандзіры, чиста апранутыя, з чырвонымі зоркамі на рукавах. Абязвалі свабоду і вызваленне ад паноў, якіх яны прагоняць, і нават раздавалі па паўбуханкі хлеба, хоць у тым часе, восенню, хлеба ўсім хапала.

Мяне збянтэжыла тое, што некалькі камандзіраў, пабачыўшы на мне школьны мундзір, распытвалі, якое гэта аблундзіраванне і з недаверам ставіліся да інфармацыі, што гэта вучнёўская вопратка.

Людзі расказвалі, што ў некаторых вёсках будавалі прывітальныя брамы войску і, заахвочаныя заклікамі вайскоўцаў, разбіralі дворскую маёмасць. Я гэтага нідзе не бачыў, а наш памешчык з Лебяды, Земавіт Фэдэцкі, калі быў змушаны ўладамі адмовіцца ад свайго маёнтка, знайшоў на даволі доўгі час прыпынак у суседній вёсцы Феліксова. Былі

і такія чуткі, што паны недзе быццам сарганізавалі мяцеж і рэжуць мужыкоў. Весткі гэтых, хоць не пацверджаныя, выклікалі сярод людзей неспакой і змусілі мужыкоў да пільнай аховы вёсак. На шчасце, у нас была гэта толькі чутка.

Заняткі ў Гімназіі Кароля Хадкевіча ў Лідзе началіся ў першыя дні кастрычніка. На ўрачыстым адкрыцці школьнага года я з радасцю сустрэўся з майм прыяцелем з інтэрната — Міколам Грэбенем, які быў у іншым класе.

У хуткім часе ў школе правялі анкету, хто якой нацыянальнасці. У нашым класе афіцыйна беларусам запісаўся я, як і ў Варшаве, і апрача мене толькі адна дзяўчына — Ніна Слесар. Іншыя вучні, хоць з чиста беларускімі прозвішчамі, назвалі сябе палякамі. Яўрэйскія дзецы таксама запісвалі сябе палякамі. Некаторыя казалі, што мусіць папытгаць бацькоў.

Ледзь толькі настаўнік пакінуў клас, закончыўшы той дзіўны пле-бісцьці, як на мене і Нінку пасыпаліся знявагі і забруджаныя крэйдаю анучы ад школьнай дошкі. Я зауважыў, што гэты закалот распачаў нейкі Вайткевіч (здаецца Раман), сын паліцыянта. Гэта зусім зблізгэйла мене, тым больш, што ў варшаўскай гімназіі ніхто з нацыянальнасці не рабіў проблемы. Хіба што варшаўскія сябры часам пажартавалі з нашага ўсходняга акцэнту, але без якой-небудзь зласлівасці.

Незалежна ад вынікаў таго плебісцыту (мне яны невядомыя), шкolu неўзабаве перамянілі на беларускую дзесяцігодку, у якой толькі заняткі па прадмеце беларускай мовы вяліся на мове збліжанай да беларускай. На змену былому дырэктару паявіўся новы — беларус (з Бабруйска ці Віцебска) прозвішчам Валько. Добры просты чалавек, у нязменнай гімнасцёрцы, гутарыў па-беларуску, хоць можа не надта літаратурна. Былы дырэктар Кляйндзіст стаў яго намеснікам — завучам, што значыла „з-ведаўшыі“ вучобай.

Чацвёртакласнікі апынуліся ў восьмым класе і адчуулі паніжэнне ўзроўню навучання. Амаль усе вучні мусілі нагнаць недахоп ведаў па гісторыі народаў СССР, прыкладціся да рускай мовы і папрацаваць над літаратурнай беларускай, якую большасць ведала толькі як вясковую гаворку. Настаўніца беларускай мовы Соня Майсееўна нядрэнна валодала ёю і вельмі пільна рыхтавалася да ўрокаў, а мене лічыла сваім кансультантам, што мне, ясная справа, імпанавала.

Людка стала настаўніцай у суседній няпоўнай сярэдняй школе і Соня Майсееўна старалася падружыць з ёю, як экспертаам-беларусаведам. Мой малодцы на два гады брат Лёнік паступіў у тэхнічнае вучылішча ў Лідзе і мы ўсе троє жылі пры польскай настаўніцкай сям'і Міхнеўскіх, у дому калі муроў замка Гедымяна, займаючы два пакойчыкі на мансардзе.

Умовы жыцця сталі хутка ўскладняцца. Востра адчуваўся недахоп тавараў, а перад усім прадуктаў харчавання. Мы з Лёнікам хадзілі на досвітку пад пякарню і так стараліся заніць месцы ў чарзе, каб, памяняўшыся імі ў адпаведны момант, купіць па дзве буханкі хлеба. Прадавалі кожнаму па адной, а нам трэба было прынесці хлеба сабе і пані Міхнеўскай, муж якой быў затрыманы органамі НКУС, а пасля нейкага часу звольнены. З прымысловымі таварамі было таксама дрэнна. Памятаю, што Ліда восенінно хадзіла ўсё ўпэцканая граззю і я пастанавіў купіць сабе галёшы, якія прадукаваліся ў Лідской фабрыцы. Чарга пад магазінам фармавалася ўжо пасля поўначы. Я заніць месца а другой гадзіне ночы. Міліцыя штораз разганяла чаргу, якая тут жа аднаўлялася. За першым разам каля адзінаццатай раніцы ўдалося мне даціснуцца аж да прылаўка, каб пачуць, што трэцяму перада мною прадалі апошнюю пару. Наступным разам прыйшлося забяспечыць сабе месца ў чарзе апоўначы. І нейк дабіўся тae пары галёшаў.

У Лідзе стала выходзіць мясцовая газета „Уперад”. Рэдактары быў Пётра Радзюк з Вільні. Намовіў ён мяне напісаць артыкул на тэму школы. Мой першы ў жыцці нарыс рэдактару спадабаўся.

У школе жыццё і адносіны між моладдзю хутка ўнармаваліся. Знікла праблема нацыянальных розніц. Моладзь канцэнтравалася на сваіх юнацкіх і школьніх праблемах. А таксама кансалідавалася, чаму спрыяла, на мой погляд, пагроза страты асабістай свабоды, што вісела практычна над кожным, ці то з фактычных палітычных, ці прыдуманых прычин, за нешта не так сказанае, за прагул на працы, за прошлыя падзеі і г.д. З другога боку, яднала шырокая разгорнутая вучнёўская культурна-мастацкая самадзейнасць. Мэтай гэтай самадзейнасці было перад усім палітычнае ўзгадаванне моладзі, што ў выніку, аднак, давала адваротны да запланаванага эффект.

Моладзь, якая ў большасці стала адчуваць у сямейным жыцці прыгнечанасць, выкліканую няпэўным заўтрашнім днём ды татальну матэрыйальную нястачу, ядналася непрыкметна ў пачуцці асабітвага суправаду. Стала з'яўляцца штораз больш забароненых жарттаў, спрафанаваных прапагандысцкіх плакатаў і г.д. Інспірацыя ішла, праўдападобна, з пазашкольнага асяроддзя.

Створаная ў школе камсамольская арганізацыя гуртавала амаль выключна моладзь, якая прыбыла з бацькамі з усходніх рэгіёнаў Беларусі. Мясцовая маладое пакаленне таго часу, узгадаванае на прынцыпах хрысціянскай або яўрэйскай этикі, не гарнулася да арганізацыі, заснаванай на атэізме. Датычыла гэта і мяне — былога кандыдата ў сяячары.

Акупанты мяняюцца — акупацыя застаецца

Напад неміцаў на Савецкі Саюз 22 чэрвеня 1941 года выклікаў у людзей неадназначныя, а ў кожным выпадку трывожныя, пачуцці. З аднаго боку, рассыпка савецкага рэжыму не выклікала жало, а сумятня, прычыненая німецкім нападам, прынесла нават часовае аблягчэнне збянятэжаным масавым арыштамі і вывазкай у Сібір людзям. З другога боку, у шматлікіх разбітых сем'ях паявілася трывога за лёс адсутных з розных прычын членаў сям'і: арыштаваных, вывезеных, высланых на работу, вучобу ці забраных у Чырвоную Армію.

Трывога не мінула і нашай сям'і. Адсутнасць Лёніка, які тым часам выехаў у тэхнічнае вучылішча ў Беласток, устрывожыла асабліва маму. Людка перажывала невядомы лёс мужа, які два дні перад вайной паехаў у Курск да цёткі, якой у жыцці не бачыў. Ды ён ніколі наогул не быў у Савецкім Саюзе.

Німецкая агрэсія расшыралася з маланкавай хуткасцю. Тысячы чырвонаармейцаў здаваліся ў палон, не прадбачваючы нечалавечай трактоўкі. Стратэгічныя дарогі былі завалены пакінутай вайсковай тэхнікай. У кустах валялася зброя. На дарогах паявіліся незлічоныя калоны гнаных на заход палонных. Па вёсках разнеслася чутка, што палонныя слабнучы ад голаду і стомы, а тых, якія не могуць прадаўжаць сваёй нявольніцкай дарогі, звычайна забіваюць. Людзі гаварылі, што сярод палонных салдат здараюцца і маладыя цывільныя хлопцы.

Весткі тыя, быццам па загаду, змабілізавалі перад усім уражлівых на чужое няшчасце жанчын. Амаль з кожнай сям'і нехта з торбаю хлеба ды соллю (якія прасілі паслабельня ад страты вадкасці ў арганізме палонных) выходзіў на ўскрай дарогі. Перадача хлеба ў руکі нешчасліўцаў была небяспечнай, бо канваіры адганялі, а то і дзе каго ўпіхалі ў калону. Дюдзі кідалі кускі хлеба ўнатоўп гнаных мужчын, а тыя хапалі іх у паветры. Соль кідалі ў якіх-небудзь мяшэчках альбо проста ў палатняных вузельчыках. Пры нагодзе людзі пільна сачылі, ці не паявіцца ў калоне палонных хто-небудзь свой ці знаёмы, бо іншай магчымасці пошукаў не было.

З нашай сям'і таксама на змену нехта выходзіў, каб акунуцца ў тым пекле, створаным людзьмі на зямлі. Час ад часу з калоны даносіліся малянні: перадайце сям'і той ці іншай у Бабрах, Змітраўцах ці іншых Ся машках, што іх сыноў, братоў і г.д. гоняць з палоннымі. Такім чынам нямала хлопцаў ратавалі, даганяючы калоны ці заходзячы іх у звычайных загарадах з калючага дроту, дзе прыпынялі гнаных і трymалі пад голым небам да знямогі.

Падобны лёс спаткаў і майго брата Лёни, якому ўдалося вызваліцца з такога лагера пасля амаль месячнай галадоўкі, абяціленаму, ледзь жывому. Муж Люды вярнуўся пасля таго, як немцы занялі Курск.

З немцамі вярнуліся памешчыкі, вайсковыя польскія асаднікі, паліцыянты і ўрадаўцы, каб апанаваць гаспадарку і адміністрацыю. Пасыпаліся розныя правакацыі, забойствы мужыкоў і нават паленне вёсак з людьмі. Першая суседняя спаленая вёска, Леснікі, дзе жылі і мae сваякі, сталася жудаснай перасцірогай для фактычна ні ў чым неуванятых людзей.

Каганец беларускай асветы

У хуткім часе пайшли чуткі, што паявіліся беларускія арганізацыі. Людзі, якія стараліся ўдзельнічаць у цывільнай адміністрацыі, рабілі гэта, у асноўным, дзеля абароны беларускага насельніцтва. Была створана Беларуская народная самапомач і, перад усім, прызначаны школьнія інспектары, якія пачалі арганізаваць нароўні з польскімі беларускія народныя школы.

Я — выпускнік дзевяцага класа, прысвоіўшы ад сястры Людкі „абэцэду” па педагогіцы і дыдактыцы, пастанавіў паспрабаваць настаўніцкага хлеба. Намовіў бацьку і мы паехалі ў Ліду, у школьны інспектарат. Пры нагодзе спаткаўся я з некаторымі школьнімі сябрамі, якія таксама шукалі працы. Як на злосць, спаткаўся і той Вайткевіч. Глянуў на мяне воўкам і хутка затрымаў нейкіх нямецкіх салдат ды нешта заўзята ім тлумачыў, паказваючы на нас з бацькам. Немцы падышлі да нас і з рогатам, тыцкаючы на бацькаву чорную бараду, пыталі: „Jude? Communist? Pass, bitte”. Зірнуўшы на бацькаў памяты пашпарт, на мяне і на наш воз, махнулі рукою і, кінуўшы ў бок правакатара: „Kwatsch”, пайшлі сваёй дарогаю. Вайткевіч паспешна мяне запэуніў, што гэта не апошніе з ім спатканне, што, на жаль, у будучыні і споўнілася.

У інспектараце прыняў мяне інспектар Макарэвіч, хоць можа і не даверліва, але ветліва, і даў мне накіраванне ў вёску Касілаўцы, што між Лідаю і маймі Клімавічамі, каб сарганізаваць там заняткі для класаў I—IV.

Псіхічна падмацаваны Людкай, якая абняла ўжо школу ў суседніх Сямашках, з'явіўся я ў восеньскую нядзелю да касілаўскага солтыса з просьбай склікаць сход. На працягу паўтары гадзіны хата солтыса за поўнілася мужчынамі. Я стаў нясмелая талкаваць пра неабходнасць беларускай школы, так як у суседнім. Мыцце сарганізавалася школа польская.

Дзядзькі маўчалі, пакуль адзін з іх не адазваўся з пытаннем: „А хто будзе вучыць дзяцей?” Я зразумеў, што гэта пытанне рытарычнае, правакацыйнае, але адказаў: „Зразумела, што я”.

„Дык дзе ж ты жыць будзені, хлопча, хіба што ў старой Акуліны на печы?”

Я збянтэжыўся такім паваротам справы, але нечакана іншы селянін, устаўшы з месца, стаў вымахваць пальцамі перад носам таго жартайника, ды басам на яго: „Калі табе не падабаецца, дык матаіся сабе к чортавай мацеры, бо няма з чаго настіхацца ды страшыць хлопца, калі хоча нам дапамагчы”.

Тут і загаварылі мужыкі. Слова да слова, знайшлася вольная хата ў старога Кушыка на маю школу і пакойчык у сына той Акуліны, Селявича, для настаўніка, і лаўкі паабяцалі мне прывезіці з Мытга. Надышлі і хлопцы, якія завязалі са мною гутарку і паабяцалі дапамогу, калі спатрэбіцца. Такім чынам я стаў „дырэкторам” чатырохкласнай беларускай школы з правам падмятання. Мышль падлогу ахвяраваліся вясковыя дзяўчата і кожны тýдзень сумленна выконвалі сваё абязанне. Заняткі адбываліся цэлы дзень: да поўдня першы клас з другім, а пасля поўдня — трэці з чацвёртым. Падтрымку майму дыдактычнаму змаганню давала ўесь час Людка, да якой па парады ездзіў я на ровары. Дзякуючы яе каштоўным, так тэарэтычным як і практычным, радам, навука ў тых умовах выглядала не найгоршы.

Напрадвесні 1942 года паявіўся ў мяне на інспекцыі Юльян Груцкі з Васілішак, які быў кіраўніком Беларускай народнай самапомачы і адначасна візітатаром школ у тым раёне. Не ведаю, наколькі быў ён знаёмы з педагогікай, але выявіў нечаканае захапленне майм способам навучання, аб чым паведаміў і акругтовому інспектару ў Лідзе.

Жыццё ў Касілаўцах уладзілася вельмі добра. Настаўніка людзі паважалі і ўсяляк спрыялі яму, а вечарамі моладзь ахвотна запрашала ў свою кампанію.

Аднак ідэлія не трывала доўга. Вясною 1942 года праводзіўся перапіс насельніцтва, у якім мелі абавязак удзельнічаць усе вясковыя настаўнікі. Майм абавязкам было выкананіць перапіс у Касілаўцах і трох іншых акацічных вёсках. Аказалася, што каля 90% запісаліся беларусамі, а беларускую мову, як хатнюю, назвалі блізка 100%. Палякамі назвалі сябе толькі некаторыя рымскія католікі і пара сем'яў назваліся рускімі. Згодна з раней атрыманай інструкцыяй, адказ на пытанні нікому не накідаўся і не раіўся. Афіцыйныя вынікі перапісу ў Лідской акрузе мне не былі вядомы, але пасля яго заканчэння ўзмоцнілася дзейнасць падпольнага руху.

Тэрор на змену спаборніцтву

Лідскі і Шчучынскі паветы былі пад моцнымі польскімі ўплывамі. Адміністрацыя і паліцыя былі абсаджаны галоўным чынам палякамі. Пранікніе беларускага элементу ў органы тэрытарыяльнага праўлення было непамерна слабейшае. Адзіная грамадская арганізацыя таго часу, Беларуская народная самапомач (БНС), створаная на ўзор польскай *Rady Głównej Oriekuńczej* (RGO), апрача збору харчовай і матэрыяльнай дапамогі галоднаму Менску і іншым гарадам на ўсходзе краіны, старалася пашырыць прысутнасць беларусаў у грамадскім жыцці, у тым ліку ў органах мясцовай адміністрацыі, арганізаваць народнае школьніцтва, абарону суайчынікаў, калі ім рабілася крывауда акупантамі ці кім іншым.

БНС здабыла сярод насельніцтва даволі вялікую папулярнасць, як адзіная арганізацыя, да якой людзі маглі прыходзіць са сваімі скаргамі, шукаць ратунку ці сякай-такой помачы. Зразумела, што яна першая і трапіла пад абстрэл у тым спаборніцтве за магчымасці ўздзеяння на публічныя і культурныя праблемы.

Усё гэта можна было яшчэ трываць, пакуль яно ўтрымлівалася ў рамках паняцця „спаборніцтва”. Пропаганда таго ці іншага боку, якая б яна не была, магла перасцерагаць, але не забівала. Пад тым пропагандыстычкім — у адмоўным сэнсе — „абстрэлам” апынуліся і школы. Напуджаныя людзі пачалі баяцца пасылаць дзяцей у беларускую школу. Аднак навучальны год у Касілаўцах закончыўся без асаблівых перашкод.

У хуткім часе жахам адгукнуліся ў народзе весткі аб крывавых ахвярах. Першым забітым у тым рэгіёне быў у ліпені 1942 года студэнт Пётра Рандарэвіч — старшыня шчучынскай БНС, вядомы там дзеяч культуры. Выведзены сілаю невядомымі асобамі пасля пастаноўкі ў Ракавічах п'есы Янкі Купалы „Паўлінка”, быў мучаны і застрэлены. На вечары прысутнічалі, між іншымі, Юльян Груцкі (усташынуты раней) і шчучынскі дасведчаны настаўнік — назначаны школьнім інспектарам у Васілішкі — Павел Шляхтун. Аб расправе з Пётрам Рандарэвічам Павел Шляхтун хутка паведаміў каменданта паліцыі ў Шчучыне, Коцата, якога ведаў як дасведчанага паліцыянта яшчэ з даваеннага часу. Той аbnадзеў Шляхтуна, што дапаможа, і парай ў яму разам з Груцкім вярнуцца ў Васілішкі, не робячы замяшання. Тыя аднак да Васілішак на сваіх самакатах так і не даехалі. Абодва былі зложаны стрэламі з вітовак непадалёк Васілішак. Пасля гэтага забойцы завалаклі трупы ў жыгта. Перапалоханыя людзі не асмельваліся ўмешвацца ў ту небяспечную справу і ўжо надгнілыя пасля некалькіх дзён целы забрала лідская жандармерыя. Расследа-

ваннем справы заняўся нейкі малады паліцыянт з Ліды, прозвішчам Усевалад Канчук, які таксама хутка згінуў ад кулі ў патыліцу, пасланай яму на вуліцы ў Лідзе сярод белага дня.

Неўзабаве пасля забойства Рандарэвіча былі замучаны дзве маладыя настаўніцы ў Ражонцы, а пазней — праваслаўны святар Аляхновіч з жонкаю. Ахвяры, пачынаючы з лета 1942 года пасыпаліся густа. Разносіліся пра іх жудасныя весткі.

Майі сябрамі ў часе працы ў Касілаўцах былі настаўнікі беларускай мовы ў Навасёлках і польскай — у Мынцы. Абодва польскай нацыянальнасці, а той з Навасёлак — мой школыны лідскі сябра. Нашы контакты былі шчыры сяброўскія, пазначаныя ўзаемнай лаяльнасцю. Ва ўзніклай складанай сітуацыі мы, як і раней, раіліся як быць далей. Паводле нашай згоднай ацэнкі, прадаўжаць навучанне было немагчыма, тым больш, што і сяляне супрацоўляліся пасылаць дзяцей у школу.

Тым часам дайшла да мяне чутка, што ў Наваградку дзейнічаюць прагімназія і настаўніцкая семінарыя, арганізуецца матуральны агульнаадукацыйны курс (апошні год сярэдняй школы), і пры гэтым комплексе школ сарганізаўшы ітгэрнат. Мы з Міколам Грэбенем (з якім контакты былі ўвесь час вельмі блізкія) і іншымі сябрамі дамовіліся выбрацца ў Наваградчыну на самакатах. Сам Наваградак, як і яго ваколіцы, выклікалі ў мяне нечакана цудоўнае ўражанне. Знайшліся хутка і сябры, якія прынялі нас як родных, памаглі міс аформіць неабходныя для паступлення на матуральны курс дакументы і дабіцца месца ў інтэрнаце.

Дачакаўшы канца жніўня, я так і падаўся на тыя навукі. Дабраўшыся ў Ліду, на чыгуначны вакзал, трэба было нейк забрацца на цягнік у Наваельню, а адгуль „кукушкаю” (вузнакалейнаю чыгункай) — у Наваградак. На вакзале паявіўся школьні калега Вайткевіч, той самы сын паліцыянта. Не адчуваючы да яго ніякай варожасці, я падышоў і спытаў, ці не ведае ён, як папасці на цягнік у Наваельню. Ён распытаў, куды і чаго я еду, а пасля паклікаў чыгуначнага паліцэйскага — немца і нешта яму сказаў. Той накіраваў на мяне зброю і завёў у камендантуру. Тут паявіўся мой „сябра”, які ўражальна тлумачыў нешта (хіба) афіцэру, што сядзеў за пісьмовым столом. Я німецкай мовы не ведаў, але чую, як паўтараюцца слова: „Нёман, Наваельня, бандыты”. Немцы акружылі мяне, сцягнулі з плячэй плашч па локці, каб не мог валодаць рукамі, дакладна абшукалі мяне і мой мяшок, у якім быў гарох для інтэрнацкай кухні, раскідалі пакунак з кніжкамі і спыткамі, аднялі фінскі нож і нешта злосна выкрывалі. Я не ведаў, што за Нёманам былі савецкія партызаны, але зразумеў, што Вайткевіч — правакатар і што складася небяспечная для мяне сітуацыя.

Вытлумачыцца я не мог, бо Вайткевіч пераклаў бы ўсё наадварот. Раптам прыйшла мне ў галаву думка спытаць, ці хто разумее па-французску. Нейкі малады унгэр-афіцэр спытаў мяне тады шкользнай французскай мовай, што я хачу сказаць. Мяне гэта вельмі абиадзеіла, бо я зарыентаўся, што яго веды французскай мовы адпавядаюць мaim. Я стараўся пераказаць яму, куды і чаго еду і што іх канфідэнт злобу́жывас сваім становішчам ды наводзіць асабістсця парахункі. Хлопіцу, відаць, зімпанавала роля перакладчыка, бо стараўся перадаваць змест дакладна і хутка перамяніў адносіны свайго шэфа да мяне. Вярнулі мне маю „маё масць”, а той унгэр-афіцэр вывёў мяне на вакзал і нават памог забрацца на цягнік. Растворылі мне таксама, што Вайткевіч гэта іх супрацоўнік, але не карыстаецца яго сімпатыяй.

У Наваградак

Цягнік у напрамку Баранавіч стаяў ужо пад параю, але чамусыці ўсё яшчэ марудзілі з адпраўкаю. Састаў цягніка быў мешаны: перад паравозам стаяла таварная платформа, за лакаматывам — тры і чатыры крытыя таварныя вагоны, далей столькі ж пасажырскіх і зноў некалькі таварных. Сам факт такога асаблівага складу непакоіў. Платформа перад паравозам сведчыла пра магчымасць замініравання чыгункі.

На сярэднім пасажырскім пульманаўскім вагоне віднёў надпіс: „*Nur für Deutsche*”, іншыя былі прызначаныя для тузыльцаў. Гэта даваенныя польскія ці мо нават яшчэ царскія вагоны трэцяга класа, адметнасцю якіх былі дзвёры — адны побач адных — над ступенькай уздоўж цэлага вагона. Унутры вагон падзелены сценкай з дзвярыма на дзве часткі. Між драўлянымі лавамі быў праход уздоўж „салона”.

У вагоне стаяў востры пах тытунню, поту і самагонкі. Найбольшія лавак займалі рослья хлопцы ў зялёных мундзірах, што дапівалі літровую бутэльку ўпераменку з дружным смехам — гэта былі літоўскія жандары. У іншым вугле сядзелі паліцэйскія ў чорнай вopратцы, кідаючы час ад часу моцнымі словамі, прыхарошнымі квяцістымі прыметнікамі то польскага, то беларускага паходжання. Некалькі маўклівых мужчын у сялянскай вopратцы кідалі па слоўцу, быццам з прымусу, пра слабы ўраджай і непамерна цяжкая налогі збожжа і мяса. Мне прыпала месца каля двух дзецикоў, якія таксама не раскідаваліся словамі, толькі напаўголоса абменьвалися двухсэнсавымі крытычнымі заувагамі на польскай мове. Насупраць сядзелі два пажылыя мужыкі, а неўзабаве каля мяне прысёў яшчэ адзін з іх кампаній. Яны таксама не былі гаваркія, але калі цягнік

нарэшце скрануўся з месца, сталі ўзгадніць мэту падарожжа, мяшаючы маскоўскую гаворку з беларускімі назвамі мясцовасцяў, што сведчыла аб іх чужацкім паходжанні. Месца, аднак, яны доўга не сагрэлі і ўжо на першым прыпынку перайшлі ў другую палову вагона. Відаць, не па души была ім штораз весялейшая гутарка тых жаўдараў, пераплещеная жаўнерскімі песнямі на незразумелай мове.

Спаканне з канфідэнтам, несвыйчайні склад цягніка і разнароднасць яго пасажыраў, усё гэта выклікала нечаканыя эмоцыі, што перамешвалі цікавасць са страхам перад несвядомым, у якое міжволі прыйшлося мне нырнуць. Стала ясным, што з ад'ездам цягніка з Ліды я паступова паглыбліўся ў новы, несвядомы свет. Польская мова, паўсюдная ў Лідзе, раптам у цягніку заглухла і залезла ў падполле. Мае два маладыя спадарожнікі выразна канспіраваліся са сваёй польскасцю і правакавалі толькі мяне — пацана ў гімназічным плашты — адазвацца, але, пераканаўшыся ў адсутнасці рэакцыі з майго боку, замоўклі. Перасцярога перад мінамі, паяўленне рускіх дзецюкоў, якія нагадвалі тых шматлікіх уцекачоў з палону, што папрыпыняліся ў адзінках маладзіц, гэта было несумненна пацвярджэнне факта дзеянісці савецкіх партызан. Польская падполле мела ў тым часе іншыя турботы, чым мініраваць камунікацыйныя шляхі.

У Наваельно цягнік даплёўся без перашкодаў. Побач вакзала, на станцыі вузкакалейнай чыгункі заўзята дымеў паравоз „кукушкі“. Кучка пасажыраў з лідскага цягніка хутка падалася ў напрамку прычэпленых да яго некалькіх вагончыкаў. Вольнага месца ўсярэдзіне было шмат. Я ўладзіўся побач пасажыраў — з выгляду сялян — каб прыслухацца іх гутарцы. Мае суседзі гаварылі толькі па-беларуску, а піяучасць і чысціня мовы захапілі мяне так, што я асмеліўся спрабаваць завязаць з гэтымі людзьмі размову.

Спачатку я адчуў з іх боку нейкую стрыманасць, але калі выясніў мэту майго падарожжа, быў палічаны за свайго. Звярнуўны ўвагу на мой плашч гімназіста, яны парадзілі не падарожніцаў у „мундзіры“, бо гэтага не любяць „лясныя хлопцы“, якія час ад часу паказваюцца на лясных адrezках шляху і праследуюць абмундзіраваных, не разбіраючыся ў паходжанні униформы. Тады толькі я звярнуў увагу, што ўсе паліцэйскія і іншыя мілітарызаваныя ды з ружжом згуртаваліся ў адным вагоне.

Падарожжа, аднак, прайшло спакойна. У Наваградак прыехалі перад самым змярканнем. У інтэрнаце знайшоў я сваіх летніх знаёмых з цягніка. Яны без іншакіх цырымоній адвялі мяне да матурыстаў, якія запрапанавалі вольны ложак. З'яўленне новага сябра выклікала зразумелае зацікаўленне, тым больш, што прыбыў я з Лідчыны, пра якую было няма-ла чутак.

Першымі прынялі мяне вельмі па-сяброўску Андрэй Вайтовіч, Філя Давідчык, Міхась Ляпешка ды іншыя, чыхі прозвішчаў не прыпамінаю. Нехта з іх пабег у кухню папрасіць міску вячэрнія заціркі, ды, на жаль, пазнавата. Усё, чым разжыўся, гэта толькі луста хлеба. Бачачы гэта, маўклівы Міша Ляпешка вычарараваў са свайго куфэрка кусок белага як снег, паходзага прыправамі сала і, быццам збянятэжаны, запрапанаваў мне яго як акрасу да таго хлеба. Голад дапякаў ужо ад полуdnia, дык спажыванне, што здавалася каралеўскай вячэртай, прыпыніла гутарку. Пасля трывожных падзеяў дня нарасталі пачуцці расслабленасці і аптымізму, выкліканага шчыра сяброўскім прыёмам і зычлівасцю, якою бескарысна, ці можа інстынктыўна, адчуваючы супольны інтэрэс у імкненні да жыццёвой мэты, абдаравалі мяне жыхары інтэрната.

Хлопцы на момант таксама прыціхлі. Пасля, не перашкаджаючы мене ў вячэрты, сталі між сабою каментаваць пачутае і папаўніць ранейшымі інфармацыямі. У іх гутарцы Лідчына явілася варожым нямецкапольскім энклавам, дзе знішчаецца кожная праява беларускага нацыянальнага руху. Факты перамешваліся з міфамі. Каб не распальваць эмоцыяў, я пастанавіў быць стрыманым у сваіх апавяданнях, а інцыдэнт з Вайтекевічам ахарактарызаваў як асабістую паразункі канфідэнта з выбранай ім ахвярай. Мае сяброўскі ўзаемадносіны з польскімі настаўнікамі падаў я як прыклад апалітычных міжлодскіх контактаў. Некаторыя прынялі гэтыя інфармацыі з разуменнем, іншыя з недаверам, але спакойна.

Вераснёўскай раніцай наступнага дня прыйшлося мене ўпарадкоўваць фармальныя справы, звязаныя з паступлением на матуральны курс і закватараўнінем у інтэрнаце. Паспей я яшчэ на дзве апошнія лекцыі: па грамадазнаўству, якое выкладаў Анішчык — шчыры беларус з філасофскімі схільнасцямі, і па беларускай мове Наталлі Орсы, муж якой, Аляксандр, быў у той час школьнім інспектарам. Абедзве лекцыі паказаліся — як зместам, так і формай яго пераказу — чароўна прыемнымі, блізкімі сэру.

Школы: прагімназія, настаўніцкая семінарыя і матуральны курс, разам з інтэрнатам займалі цэлы комплекс будынкаў каля маладога парку, пры замчышчы. Між школьнымі будынкамі, хоць яшчэ да канца не ўладжаны, не пуставаў спартыўны пляц.

Школьная моладзь — амаль выключна з вёсак Наваградчыны, з Каэрліч, Любчы, Наваельні і з самога Наваградка. Пераважалі, зразумела, дзеці сялян. На нашым матуральным курсе, апрача мяне з Лідчыны, былі яшчэ трох хлопцы з Дзятлава: два Мацюковічы — мае аднакласнікі з варшавскіх гімназіяў і інтэрната, ды трэці — Станчук-Ляўчук. Іншыя — усе наваградчане. Беларускую мову ведалі дасканала, тым больш, што на-

наваградская гаворка амаль поўнасцю адпавядала нормам літаратурнай. Частка матурыстаў — гэта былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі. Іншыя, хоць да вайны вучыліся ў польскіх школах, аднак дома карысталіся роднай моваю, а на працягу двух гадоў савецкай школы засвоілі і тэарэтычныя філалагічныя веды. Культ роднай мовы ў наваградскім асяроддзі быў укананельны з часу зліквідаваных у міжваенны час палякамі беларускіх школ.

Сярод сяброў

Незалежна ад таго, што хлопцы ў інтэрнаце прынялі мяне па-сяброўску, першыя тыдні, як у школе, так і ў інтэрнаце адчуваў я сябе прышельцам з іншага асяроддзя. Да маёй адаптацыі ў вялікай ступені прычыніліся: Ліла Спорык — прыгожая, сімпатычная, аптымістична настроенная, і ўраўнаважаны, спакойны Міша Ляпешка — былыя вучні Беларускай гімназіі ў Вільні. Яны добра ведалі маю сястру Людку, старэйшую за іх гімназічную сяброўку. З Міхасём і Лілаю аставаліся ў нас вельмі мілья, сяброўская адносіны праз уесь наваградскі перыяд.

Асабліваю ўвагаю, аднак, абdziялі мяне два блізкія мне сябры: гаваркі, упэўнены ў сваіх здольнасцях і дасягненнях Філя Давідчык і маўклівы, працавіты, салідны і скромны Андрэй Вайтовіч. Абодва яны ахвотна завязвалі ў інтэрнаце гутарку на грамадскія тэмы, цікавіліся маймі поглядамі і ацэнкай актуальных падзеяў. Стараліся папоўніць недахопы ў харчаванні, балазе абодва былі нядрэнна забяспечаны прадуктамі.

У трэцюю, сонечную нядзелью каstryчніка інтэрнат амаль цалкам апусцеў. Хлопцы пераважна параз'яджаліся і ці парасходзіліся дамоў, іншыя рассыпаліся па горадзе, парку і гойсалі на спартыўным пляцы. Не маючы канкрэтных планаў, я пастанавіў узяцца за нямецкую мову, якую мусіў вывучаць ад пачатку. Французская мова, з якою мне давялося змагацца ў варшаўскай гімназіі і лідскай дзесяцігоддцы, не была прадбачана на матуральным курсе.

Неўзабаве паявіўся Філя і запрапанаваў дапамогу. Фактычна, нямецкай мовай валодаў ён нядрэнна і, у адрозненні ад іншых сяброў, меў адвагу карыстацца ёю ў гутарцы. Праца на самай справе пайшла шпарчэй. Дасведчаны сябра папраўляў памылкі „навічка”, тлумачыў іх сутнасць, выдатна памагаў засвойваць граматычныя асновы і сэнс мовы.

Заняткі час ад часу ўступалі месца сяброўскай гутарцы. Філя хваліўся сваімі прыгодамі і быў выразна зацікаўлены маймі каляінамі лёсу, намякаў на нацыянальную свядомасць, пачуцці. Мне стала ясна, што яго

зацікаўлэнне, апрача звычайнай сяброўскай цікавасці, мае якуосьці ак-
рэсленую мэту. Пацвярджэння гэтай здагадкі не прыйшлося доўга ча-
каць. Філя, упэўніўшыся ў маіх поглядах, падсунуў мне якісьці машына-
піс, без каментарыя, але з засцярогай, што гэта толькі да майго ведама
і да звароту пасля прачытанія.

Разбуджаная цікавасць, аднак, не прыцягнула свядомасці, што ў іс-
нующых абставінах праўдападобна патрэбна асцярожнасць. Развітаў-
шыся з сябрам, прыйшлося шукаць апасаблення, каб пазнаёміцца са
зместам тае таямнічай перадачы. „Бюлетэнь н-р I Беларускай Незалеж-
ніцкай Партыі”. Абодва прыметнікі загалоўка нейк падсвядома прыспе-
шилі рытм сэрца, якое раптам закалацілася пад напорам нечаканага
уражання. З другога боку, закадаваныя ў памяці адмоўныя дасведчанні
ад контактаў з даваеннымі і сучаснымі іншымі партыямі — далёкімі ад
прыхільнасці вызваленчаму руху на Беларусі — выклікалі пачуццё нейкага
даисанансу словам „партия” ў загалоўку. Чаму „партия” а не, напрыклад,
„арганізацыя”, што было б больш адпаведным паняццем для з'яд-
нання ўсіх прыхільнікаў суверэннасці Краіны, незалежна ад погляду на
ўнутраны палітычны лад і цэлі перакананняў? Тая крытычная
думка, аднак, адступіла — зацікаўленасць зместам была мацнейшая.

Цяжка было б сёня, пасля паловы стагоддзя, прыгадаць падра-
бязна той змест. У такіх выпадках уражанні аказваюцца больш трыва-
лымі і асноўны сэнс прачытанага астаўся ў памяці дзякуючы, перш за ёсё,
сіле эмоцыяў. Галоўнай думкаю таго лістка было змаганне за вызваленне
Краіны з кожным акупантам, незалежна ад маскі, за якою б ён не скры-
ваўся. Антынямецкі харектар пераказу і крытычны погляд на савецкае
і польскае панаванне над Беларуссю паказвалі, што ў распаўсюджванні
яго патрэбна асаблівая развага.

Цяжка сказаць, у якой ступені сярод моладзі была паширана тая
сакрэтная літаратура, але, несумненна, наваградская моладзь у той час
была аб'яднана ідэяй незалежнасці і волій змагання за яе. Патрыятычнае
выхаванне ў абставінах пагрозы з боку акупанта і непрыхільных бела-
рускаму адраджэнню сіл савецкага і польскага падпольяў, не магло быць
стыхійным. Яно мусіла быць добра прадуманае, а падпольная літаратура
выконвала ролю адной з тэарэтычных крыніц. І хаця яна магла мець
толькі выбраных адрасатаў, то аднак заўважальны сярод моладзі ўздым
патрыятычных настроў сведчыў пра поспех у гэтай галіне.

Што магло быць прычынай азнямлення якраз мяне з гэтай сак-
рэтнай справаю, выяснення прыйдзеца пачакаць.

Тым часам жышцё ў Наваградку цягло сфармаваным гісторыяй на-
рода рэчышчам, напоўненым бурлівым патокам апошніх падзеяў. Мясцо-

вая адміністрацыя была фактычна ў руках беларусаў, людзей спрыяльных нацыянальнаму руху наогул, а ўжо асабліва беларускай культуры. Школьніцтвам кіраваў акруговы школьнны інспектар д-р Аляксандр Орса.

Школьныя заняткі ў васінных абставінах, калі не хапала паперы, не было актуальных падручнікаў, патрабавалі ад настаўнікаў дадатковага часу на падрыхтоўку канспектаў, а ад вучняў — асаблівай пільнасці. Недахопы асабліва адчуваліся ў навучанні гісторыі, літаратуразнаўства, мовы і наогул прадметаў гуманістычнага накірунку. Найболыні клопату было з датуль не зубранай археалогіяй, якая, грэх сказаць, не абуджала зацікаўлення. Настаўніка Казака, сімпатычнага інтэлігента, гэта выводзіла з раёновага. Зрэшты, засваснне так шырокай навукі з робленых лекцыі нататак межавала з фікцыяй.

Найбольш забаўны быў пан Мянжыцкі, дасведчаны настаўнік матэматыкі, які вывучыў адно слова „трыкутнік”, астатнія пераказваў вучням на польска-рускай трасяццы.

Іншыя настаўнікі добра ведалі беларускую мову — адкуль іх столькі і ўзялося? Нават Стрыхажэўскі не здрadgeваў нічым сваёй польскасці, знаходзіў заўсёды прызнанне, хоць усім вядомая была дзеянасць яго брата як рэзідэнта АК на Наваградак. Стась — крыху кульгавы спартсмен — быў настаўнікам гімнастыкі.

Вялікай сімпатыяй вучняў карысталіся Барысаглебскі — невялікі ростам, здольны настаўнік фізікі і Пляскач, які выкладаў хімію. Місіяй Дыдышикі было заставіць моладзь расспівацца і той малады сімпатычны настаўнік спеваў выпаўняў яе паспяхова. Німецкую мову выкладаў Барыс Рагуля, але гэта асобны раздзел апавядання. Аляхновіч — стары кавалер, у разуменні яго выхаванцаў баязлівы дзівак, быў вымушаны цярпець не заўсёды прадуманыя хлапечыя жарты, тыпу пярэпалахі і т.п. Праўдзівым бацькам, поўнасцю адданым моладзі, быў дырэктар прагімназіі і настаўніцкай семінарыі Кастусь Скрабец.

Вучні матуральнаага курса спачатку не састаўлялі маналітнага калектыву. Вядома, што падзеі апошніх чатырох гадоў пазганялі іх з розных школаў, але ўсіх іх яднала адно імкненне: скончыць сярэднюю адукацыю, здабываную ў той час, як-ніяк, не ў „цяплічных” умовах. Сяброўства, аднак, ад гэтага ні крыху не пацярпела. Усе дзяўчата і хлопцы былі зычлівія і спагадлівія адно аднаму.

Апрача згаданых ужо, прыпамінаюцца мне яшчэ наступныя аднакласнікі. Галіна Бузук — найлепшая сяброўка Лілы Спорык, праўдзівая мастачка слова і арыгінальней думкі, адораная паэтычным уяўленнем, прасякнутая любою да Бацькаўшчыны і Народа, апантаная прапаведніца вызвалення. Апошні яе верш, які трапіўся мне, быў напісаны

ў 1944 годзе ў Альпах. Паводле пазнейшых чутак, Галіна працавала на фабрицы Юнкерса ў Саксоніі, дзе была за матку беларускім дзесяткам, вывезеным немцамі з прыфронтовай зоны. Не пакінула дзяцей і з надыходам фронту, пасля чаго, нягледзячы на пратест яе падапечных, была арыштавана і загінула ў ГУЛагу. Яе сяброўку Лілу лёс нейк ашчадзіў. Яна кончыла англійскую філалогію, была вядомай выкладчыцай англійскай мовы і аўтаркай падручнікаў. Жыве ў Менску.

Лідка Назарэвіч — прыгожая дзяўчына, тып расавай беларускі. Таня Караткевіч — арыентальная краса і сябра Гарбацэвіч (імя не памятаю) — або дзесятка наваградскіх інтэлігентаў ці духоўных, ад кампаніі трymаліся быццам бы на баку.

Станчук-Ляўчук — класны жартаўнік. „Аддубашыў” сваю „дзесятку” ў ГУЛагу. Яўген Сераброўскі — „прыдворны” фатограф класа, вельмі добры гімнаст. Нейкім цудам папаў у „вызваліцеля” Берліна; цяпер жыве ў Омску.

Калала (імя не помню) — добры матэматык, без клюпату аналізаў, запісваючы на дошцы, найбольш складаныя матэматычныя формулы, пакуль, пасля квадратных дужак не надараляся неабходнасць ужыць скабавых дужак. Гэтага ніяк не ўдавалася яму нарывацца, а свядомасць гэтай, па сутнасці зусім малазначнае няўдачы, бянтэжыла хлопца. Тады выручуць яго настаўнік Мянжыцкі, справядліва падкрэсліваючы лагічнае мысленне Калалы.

Ігар Мішын — уражлівы, вельмі ветлівы сябра, цяпер мянчук. Валік Сен’ка — меў клюпаты з прышчамі на твары, але быў вясёлы, сатырична настроены, і свой талент час ад часу выкарыстоўваў у наваградской газэце. Пасля матуральнага экзамену прыйшлося нам жыць, вельмі дружна, у якоесці яго цёткі. Пры ўсёй сваёй таямнічасці, ён даваў мне зразумець, што супрацоўнічае з савецкім падпольлем. Міхась Шунько — энергічны хлопец, заўзяты дыскутант. У пастаноўцы на 25 Сакавіка, якую рыхтавала спадарыня Наталля Орса, атрымаў ролю Кастуся Каліноўскага („Пісьмо з-пад шыбеніцы”). Мне настаўніца абдарыла ролій пракурора. Я вельмі зайдзросцю Міхасю і як мог стараўся выкруціца са сваёй „прокурорскай місіі”, але з цёткай Наталляй „non disputandum”.

Жураўлёў (хіба рускі), вельмі здольны сябра, перад матураю дзесяцці счэз. Паводле легенды, у якойсыці акцыі быў арыштаваны жандармерыяй і праявіў тады вялікі герайзм. Валодзя Бугай таксама неяк папаў у партызаны ў час навучальнага года і таксама разнеслася чутка аб яго подзвігах. Вялікай для мяне нечаканасцю было выпадковое з ім спатканне ў Лідзе, калі ехаў я да бацькоў на Вялікдзень 1943 года. Валодзя, у добра дапасаванай чорнай уніформе нямецкай чыгуначнай аховы, паказаўся

мне на вакзале зданню. Ён, аднак, пабачыўшы мяне, падышоў, з радасцю вышагнуў руку на прывітанне, пытаючы: „Ну што, Янка, так вылупіў во- чы, Бугая не бачыў?” Хаваючы здзіўленне, я таксама стараўся перакінуцца на жартоўны тон: „Бугай то быццам той самы, толькі футарал, у які яго запакавалі, паказаўся мне дзіўным”. Валодзя ў тон адказваў, што важны не футарал, а тое, што ў ім. Быў вельмі зацікаўлены курсам, кожным сябрам, аж урэшце запытваў, чаму мяне праследуе згаданы рагей Раман Вайткевіч. Гэта мяне вельмі занепакоіла і я расказаў сябру цэлую гісторыю з тым майм праследаваннем. Валодзя, бачачы маю зблізіўшасць, супакоіў мяне і, пацвярджаючы факт канфідэнцкай службы Вайткевіча немцам, запэўніў, што ён больш не пацкодзіць. Я, ясна, не дапытваўся, як гэта разумець і адначасна падумаў, што яго мундзір можа быць толькі маскіроўкаю. Як гэта не здаца камусыці дзіўным, але пацвярдже- ннем тae думкі паказалася звычайная, адкормленая вош, якая паўзла па плячах майго субяседніка. Сведчыла яна — такое было маё тадышнє перакананне, — што наш былы сябра не начаваў у жорсткіх санітарных умовах нямецкіх казармаў. Зрэшты, сваімі паводзінамі ён амаль адна- значна пацвердзіў ту думку, жадаючы на развітанне „шчаслівага Ува- краішння”.

Захар Кавэліч — высокі бландзін, сын заможнага селяніна, апека- ваўся малодшымі сястрою і братам, вучнямі семінары. У час наступлення нямецкіх войскаў, выпадкова ў лесе напароліся на савецкую разведку і абодва былі расстрэляны. Казімір Гінц — здольны музыка, быў гонарам настаўніка Дыдыши.

Іншых сяброў сёня не могу прыпомніць, не таму, што яны былі менш цікавымі. Проста, чалавечая памяць паддаецца разбуральной сіле часу. Лёс большасці сяброў мне невядомы, але згаданыя прыклады паказаюць, што іх жыццёвые сцежкі паблытала ваенна завіруха.

Бяспрэчным аўтарытэтам карыстаўся Барыс Рагуля — выклад- чык нямецкай мовы і інструктар вайсковай падрыхтоўкі ў старэйшых класах настаўніцкай семінары ды на матуральным курсе. Хадзіла аб ім легенда, як абы бытым студэнце медыцыны, вязню НКУС, які ў драматычнай сітуацыі здолеў вырвашца на волю, а пасля папаў у няласку немцаў за кіраваныя, ад імя беларускага грамадства, цывільнай адміністрацыі смелыя патрабаванні ў галіне школьніцтва, бяспекі і іншых асноўных пра-вой людзей.

Заўсёды, як на тыя ўмовы, шыкоўна апрануты, энергічны, вясёлы, паспяхова яднаў вакол сябе моладзь, дзякуючы, галоўным чынам, аргані- зацыйным здольнасцям і пераканаўчым, горача патрыятычным прамо- вам. Кіруючыся эстэтызмам, зажадаў ён увесці ў школе аднолькавую

вопратку — быццам вучнёўскую уніформу — з шрага ільнянога палатна, скроенага паводле аднаго для ўсіх узору. Мела гэта велізарнае, не толькі эстэтычнае значэнне. Адноўкаўская вопратка падкрэслівала еднасць школьнага асяроддзя, звонку прыдавала яму акрэсленыя хараўтары, ліквідавала комплекс непаўназнанасці ў бяднейшых вучняў, якія адзенем не маглі зраўняцца са сваімі багацейшымі сябрамі.

Здзівіла мяне зацікаўленне Барыса Рагулі маёю скромнаю асобай. Думаў я, што прычынілася да гэтага яго сястра Зіна, сяброўка маёй сястрыцы Людкі з Віленскай беларускай гімназіі. Неўзабаве, аднак, аказаўся, што прычына была глыбейшая. Барыс, праўдападобна ўжо ўпэўнены ў маіх поглядах, нейк аднойчы пасля заняткаў, без асаблівага ўступу, павёў са мною канкRETную гутарку. Падкрэсліўшы складанасць сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, стараўся ён пераканаць мяне ў неабходнасці і шанцах аб'яднання свядомых беларусаў дзеля падрыхтоўкі да немінучай барацьбы за вызваленне Краіны. Звярнуў ён увагу на небаспеку кожнай беларускай нацыянальнай-адраджэнскай дзейнасці, так з боку немцаў, як і савецкіх ды польскіх партызан. Палажыў націск на ўсведамленне як найшырэйшых кругоў беларускага грамадства, асабліва моладзі. За-прапанаваў разважыць справу да наступнага спаткання.

Не цяжка было дадумачца сувязі між ранейшымі дыскусіямі ў інтарнаце з Філем Давідчыкам і гэтай нечаканай гутаркай з настаўнікам, з якім да тae пары не луцылі мяне ніякія асабістыя контакты. Я зразумеў, што нечакана стаў на мяжы майго ранейшага, адносна бестурботнага бытавання і будучай жыццёвой прыгоды, што з аднаго боку маніла сваёй таямнічай павагай, з другога — пагражала небяспекай. Заахвочваў да-вер сябра і настаўніка з выключным аўтарытэтам.

На грамадскую ніву

Прыбліжаўся марозлівы канец 1942 года, які дапякаў скупавата апранутым і вечна недакормленым жыхарам бурсы. Нейк у пачатку снежня Барыс Рагуля спытаўся мяне, ці не маю ахвоты пагутарыць. На гэты раз спатканне ён вызначыў у апусцелай ужо школе, змрокам кароткага снежаньскага дня. Прымасціліся мы ля вучнёўскага століка ў класнай зале. Згадаўшы змест вядомага мне ўжо бюлетэня, Барыс растлумачыў, што Беларускую незалежніцкую партыю заснаваў рымска-каталіцкі святар Вінцук Гадлеўскі, якога нядайна за яго незалежніцкія імкненні замардавалі немцы. Звярнуў ён увагу на неабходнасць абсалютнай канспірацыі, калі хто адважыцца на такую дзейнасць.

„Першапачатковай задачай сяброў арганізацыі, — паясніў Рагуля, — будзе папулярызацыя ідэі незалежнасці перад усім сярод маладога пакалення беларусаў. А ў нашым выпадку — сярод школьнай і паагул інтэлігэнцкай моладзі”. Падкрэсліў ён, што ў акружэнні варожых сіл, не маючы адпаведных сродкаў і пры недастатковай нацыянальнай свядомасці не маем магчымасці падняць самастойную ўзброеную барацьбу, як, напрыклад, палякі. Мы будзем усведамляць твораныя акупантам узброенныя групоўкі, у якіх удзельнічаюць беларусы, старацца выпарыстоўваць іх для абароны насельніцтва ад любога тэрору, адмаўляць, на розныя магчымыя спосабы, ад удзелу ў пацыфікацыйных акцыях, супрагіўляцца, па меры магчымасцей, такім акцыям. Эта будзе заданне больш дасведчаных дзеячаў, у першую чаргу вайскоўцаў, якія будуть мець упłyў на падначаленых ім хлопцаў. Будзем імкніцца ствараць незалежныя ўзброенныя сілы, мэтай якіх будзе барацьба за свабоду і суверэнітэт Краіны, калі прыйдзе на гэта пара, — дадаў Барыс.

Атмасфера апусцелай школы і пачутае прывялі мяне ў ашаламленне. Але выйсновы з пераканаўчай, хаця і перасцерагальнай, гутаркі настайніка былі адназначныя: аваязак, давер і гатоўнасць дзеяція. Бачачы маё хвяляванне, мой субяседнік заключыў: „Гэта ўсё, што я меў сказаць табе, астатніе залежыць ад самога цябе. Можам на гэтым кончыць і разысціся, альбо складзені прысягу перад Пагоняй”. „Якую прысягу?” — перапыніў я недакончаны сказ. „Прысягу на вернасць Беларускаму Народу і Бацькаўшчыне ў змаганні за яе незалежнасць” — гэты адказ развеяў фактычна адзіную маю настярожанасць адносна названай „Беларуская незалежніцкая партыя” арганізацыі. (Я ўжо зазначыў, што тэрмін „партыя” спалучаўся, у тадышнім перакананні, з нечым адмоўным, што служыць інтарэсам якойсьці групы, а не народу.)

„Калі ты пагаджаешся, прысягаць будзеш перад Пагоняй, як сімвалам Беларускай дзяржавы” — на гэтыя слова я ўстаў без вагання, глянуў на выяву Пагоні на сцяне класнага памяшкання, падсветленую слабень-кім святлом з вакна, ці то ад электрычнай лімпі на слупе, ці ад водбліску месяца ў марозны вечар. У галаве мільганула думка, што надышоў момант, які можа мець рашучас значэнне не толькі для майго лесу.

Пасля паўстагоддзя цяжка пераказаць тыя інтымныя эмоцыі, якія завалодалі ў туу хвіліну цэлай існасцю недасведчанага хлопца. Цяпер здаецца, быццам гэта датычыла некага іншага. Зрэшты, спробы пераказу сапраўдных эмоций, выкліканых той асаблівасцю хвілінаю, сённяшняму чыгачу, без такіх дасведчанняў, маглі б паказаць наўнай, а мо і выдумайскай экзальтацыяй.

Сам акт прысягі, поўны павагі, адбыўся спакойна, без хваляванняў. Я паўтараў за настаўнікам слова, якія былі пацвярджэннем зместу, пераказанага раней.

Неўзабаве надышлі зімовыя навагодні-калядныя канікулы, а з імі першае заданне: распаўсюдзіць бюлетэнь і пашукаць пішучую машынку. Абшар дзеяння — Ліда, Лідчына і Вільня. У Навасельню правёў мяне, з маёю валізачкай, Філя Давідчык, пасажын літрам самагонкі і куском сала. На станцыі стаяў пад параю таварны цягнік у напрамку Ліды. Дзейны Філя падбег да паравоза і выклікаў немца, які канаўраў машыністу. У выніку вокамгненных перамоваў вузял Філі перайшоў у валоданне ахоўніка, а я стаў пасажырам паравоза, з якога выкінулі мяне перад семафорам лідскага вакзала.

Першы этап падарожжа кончыўся шчасліва. Я адведаў пару лідскіх прыяцеляў, у якіх пакінуў частку майго грэшнага багажу.

У Скрыбаве я наведаў былога выхаванца беларускай гімназіі, а тадышняга войта — Сяргея Мальца (загінуў у ГУЛагу). Ён даў мне нейкае пасведчанне на падарожжа ў Вільню і адрес Земавіта Фэдэцкага — сына былога мясцовага абшарніка, прыхільнага беларускім справам — разам з пісулькай-просьбай дапамагчы ў закупцы пішучай машынкі. Я быў папярэджаны, што нельга пыткай у камісійных і ці іншых крамах, бо такімі кліентамі тут жа цікавіцца гестапа.

Ані Земавіт, ані мой прыяцель Валодзя Колас з яго віленскімі гімназічнымі сябрамі не здолелі, на жаль, мне памагчы. Толькі пасля пятнаццаці гадоў даведаўся я ад сястры Людкі, што вясною 1943 года наведала нашу бацькоўскую хату ў Клімавічах, дзе жыла тады і яна з мужам, група мужчын у савецкіх уніформах. Патрабавалі яны аддаць пішучую машынку. Калі швагер стаў пераконваць, што нічога пра машынку яму невядома, вывелі яго з хаты, пачалі біць і прыгрэзілі смерцю. У пэўны момант Людка пазнала голас яе калегі Валэйкі з суседняга гоідаўскага фальварка. Назваўшы яго імя, папрасіла адпусціць мужа, які нічога не ведае. Той, распакрэчаны былою сяброўкаю, не меў іншага выходу, як загадаць сваім падначаленым спыніць акцыю. Аказалася, што была гэта партызанская адзінка Арміі Краёўай (АК), пераадзетая ў савецкую форму. Валэйка перапрасіў Людмілу, выпыгнага пра мяне, папярэдзіў аб наступствах распаўсюджвання вестак пра яго візіт і адышоў са сваім атрадам баевікоў.

Вернемся, аднак, у Наваградак 1943 года. Жыццё ў школе ішло сваім парадкам. Матурысты рыхтаваліся да экзамену на атэстат сталасці. Моладзь урачыста адсвяткавала 25 Сакавіка. Вясна паспяхова перамагала зімовую сцёжку і прыносіла штораз то новыя весткі. Інфармацыя з фронту, хоць і скучыя, адзначана паказвалі прыбліжэнне новага немі-

нучага „вызваленія”, якое не мела нічога супольнага з воляй. Абазначала гэта неабходнасць як найхутчэйшай падрыхтоўкі да самавызвалення, калі ў ходзе вайны будзе дадзена такая магчымасць.

Сярод наваградскай моладзі Барыс Рагуля абрастаў усё новымі легендамі. Разнесліся чуткі, што немцы правільна ацанілі яго здольнасці правадыра і акруговы камісар пастановіў выкарыстаць іх для абароны Наваградка ад партызан. Чуткі гэтыя пачалі памалу спраўджаща.

Накіраванне ў Саюз беларускай моладзі

Надышоў травень 1943 года. Фактычна канчалася падрыхтоўка да матуры. Неспадзявана Барыс Рагуля выплікаў трох ці чатырох абитурыентаў, у тым ліку і мяне. У канфідэнцыйнай гутарцы паведаміў нам, між іншым, што за дазволам і пад пратэкцыяй акупантата арганізуецца Саюз беларускай моладзі (СБМ). Нашым абавязкам будзе як мага зберагчы арганізацыю ад упłyваў акупантата, забяспечыць ідэалагічную працу з моладдзю, развіваць культурна-асветную дзейнасць і ўмацоўваць пераканнене, што галоўны абавязак гэта служба свайму беларускаму Народу і Бацькаўшчыне, а не якому-колечы „вызваліцелю”, тым больш — яўнаму акупанту.

Каб здзейсніць пастаўленую мету, мы мусім дабіцца свайго кіраўніцтва арганізацыі, якое будзе вернае тым ідэям і вызначаным заданіем. Кіраўніка СБМ у акрузе зацвярджае, на жаль, акруговы камісар, як начальнік цывільной улады. „Запрапануем яму на выбар вашыя кандыдатуры, — абвясціў Рагуля, — каб забяспечыцца ад выпадковага, ці мо і здрадніцкага элементу ў кіраўніцтве моладзі”.

З тону і стылю прамоўцы было відаць, што пытанне не падлягае дыскусіі. У выніку цэлая наша кампанія апынулася ў кабінце акруговага камісара. Той, пасля кароткай гутаркі з Барысам, не пытаючы нас, паказаў на мяне. Я адчуў сябе, быццам апараны гаршком кіпятку і, праўдападобна, змяніўся з твару, бо раптам пачуў на плячы далонь настайніка, што зразумеў як падбадзёрлівы жэст. Сябры ад гэтага павесялелі, а мене бюро выпісало падарожны ліст у Менск, на курсы кіраўнікоў СБМ.

Падарожжа пачалося, зразумела, наваградскай „кукушкай”, якая бойка задымела, а ўнутры запоўнілася гучнай, мірнай самагоннай гаманай кожнага з кожным. Тут панавала роўнасць і братэрская згода паліцэйскіх з партызанамі, якія працадалі недзе сярод лесу, сялян з усімі астатнімі, што карысталіся іхнімі смачнымі і развесяляочымі дарамі божымі.

У Наваельні, ад жандарскага мурашніка рознай формы і масці, свет паказаўся зусім іншым. На змену ранейшай бестурботнасці пасажы-

раў „кукушкі” прыйшла настярожанаць. Хутка яны паразбягаліся, абы да-
лел ад бяды. Цягнік нармальнаі чыгункі, настаўлены рылам на Баранавічы,
соп быццам з прымусу, ды і ў яго нутры панавала змрочная цішыня.

У Баранавічы дабраліся неяк без перашкодаў, але па дарозе на
Менск аказалася больш перапынкаў чым язды. Калі цягнік прыпыніўся
на даўжай па прычыне пашкоджаных недзе рэек, пасажыры высыпаліся
на зялёны дыван свежай сенажаці, упрыгожаны казачным колерамі вес-
навых кветак. Паветра напоўніла грудзі свежасцю і жыццё паказалася
цудоўным дарам, азораным прыязным веснавым сонцем. Толькі вагон
„Nur für Deutsche” стаяў як замураваны, выкінуўшы адно некалькі жаў-
нерай з вінтоўкамі, якія безупынна разглядаліся навокал. На гудок паро-
воза скончылася „ідэлія” на поплаве і пасажырская публіка, быццам му-
рашкі, папаўзла назад у цягнік, які праз пару хвілін ляціва паплётуся ў вы-
значаным кірунку.

Менск навёў на мяне прыгнечанаць. Людзі на вуліцах былі пану-
рыя, калі чулі гул матора, з непакоем паварочвалі галовы ў той бок. Ін-
шыя раптам знікалі дзесяці ў пад'ездах і панадворках. Бестурботнае
асяроддзе наваградскай моладзі паказалася мне аазісам вольнасці.

Кіраўнічы штаб СБМ знайшоў я без цяжкасці. Прыёмная працэду-
ра прайшла спраўна. Курсантамі былі пераважна крыху старэйшыя за
мяне хлопцы з усходняй Беларусі. Пасля аказалася, што гэта былія афі-
цэры Чырвонай Арміі, якія пападлі ў палон і ўжо адбылі нейкую падрых-
тоўку. Цяпер накіравалі іх арганізація Саюз беларускай моладзі. Апра-
ча іх было і некалькі „заходнікаў”: з Глыбокага, Вілейкі, Ганцавіч, хіба
з Баранавіч і я — з Наваградка. Былыя афіцэры ставіліся да нас быццам
з апякунствам, а мы да іх з недаверам, як да нямецкіх стаўленікаў. Курсы
працягваліся нешта два тыдні і ў канцы пачатковая прадузятасць ужо не
заўважалася. Як бы тыя былія ваякі не маскіраваліся, стала ясным, што
не немцам служыць яны прыехалі. Не заставалася ні трохі сумнення, што
незалежна ад такіх іншых палітычных поглядаў, завербавала іх любоў
да Радзімы, настальгія па культуре, у якой выраслі.

Заняткі на курсах былі даволі інтэнсіўныя, штодзень больш дзесяці
гадзін. Выкладчыкамі былі: шэф-праваднік Міхась Ганько, нейкія дзядзь-
кі, якіх не памятаю і апякун СБМ ад немцаў — Герман Шульц. Фізічнаю
культурай, галоўным чынам вайсковою муштрай, займаўся адзін з курсантаў,
былы капітан Дзмітры Стэльмах — шчыры братка-беларус, вай-
сковец у кожнай цалі.

Мае адносіны да тэарэтычных заняткаў былі асаблівія. Я меў па-
ру кніжак, свае школьнія канспекты, і яны былі прадметам майго заці-
каўлення таксама ў час курсавых лекцый. Адзінай турботаю было, каб

на заканчэнне не прыдумалі правяраць пераказаныя нам веды. Толькі ад параднай муштры Дзмітра не было магчымасці выкруціца. А ён ганяў да знямогі, што, зрэшты, больш усім адпавядала чымсьці нудзія даклады, якімі ніхто не цікавіўся. Ніякіх экзаменаў, зразумела, не было.

Акруговымі кіраўнікамі, пасля заканчэння курсаў, былі назначаны амаль выключна хлопцы з прывезенай з Нямеччыны групы. На Наваградскую акругу быў прысланы былы лейтэнант Мікіта Каляда, спакойны, сціплы дзеячок. Я стаў яго намеснікам.

Мікіта ў Наваградку завязаў лучнасць перш-наперш з групай прысланых з Нямеччыны расейскамоўных прапагандыстаў, якія не карысталіся пашанай у наваградскім асяроддзі. Ды і самому Калядзе — выхаванцу Камсамола і Чырвонай Арміі — не адпавядала атмасфера Наваградка. У сувязі з гэтым да арганізацыйнай працы ён не загараўся і мяне таксама не турбаваў, даючы магчымасць падрыхтавацца да экзаменусталасці.

Ініцыятыва надалей заставалася ў руках Барыса Рагулі і ён дзейнічаў. Не пасягаючы на права кіраўніцтва арганізацыі, апрануўшы цёмна-сінюю форму спартыўнага тыпу з бел-чырвона-белаю павязкаю на левым рукаве, якую атрымалі ўсе кіраўнікі СБМ (у тым ліку і мы з Калядою), ён стараўся пазнаёміць моладзь са стваранай арганізацыяй. Інфармаваў аб нашым з Калядою назначэнні і аб прадбачаным супрацоўніцтве са школаю ў арганізацыі гурткоў самадзейнасці дзеля развіцця культурно-асветнай дзейнасці.

Сваё становішча я адчуваў як вельмі нязручнае і да экзамену сталасці стараўся не паказвацца ў новай вопратцы кіраўніка СБМ. Каб не адрознівацца ад сяброў, заставаўся верным нашаму палатнянаму школьнаму мундзірчыку. Аказалася, апрача таго, вельмі цяжкім псіхалагічным бар'ерам адзецца ў нябачаны дасюль мундзір, прывезены з якіхсьці там, няведамых моладзі курсаў. Гэта магло быць ацэнена як прапаганда калабарацыянізму, а даверанай мне праўдзівай місіі я рассакрэціць не мог.

Падзеі самыя прыносялі лепшыя ці горшыя развязкі. Міфы апошняга часу пра Барыса Рагулю сталі ператварацца ў рэальнасць. Акруговы камісар запрапанаваў яму сарганізаваць самаахову ад партызан. Барыс не адкінуў прапановы, але паставіў свае варункі: яго фармація будзе добраахвотніцкая, ім самім сарганізаваная, незалежная ад нямецкай жандармеры і ўпаўнаважаная ўтрымаць лад на акрэсленым аблішары, на якім выключаючы пацыфікацыі і, наогул, умяшанне нямецкіх паліцэйскіх. На такіх умовах быў хутка створаны кавалерыйскі эскадрон Рагулі, які так і называлі — „рагулеўцы”. Эскадрон набіраўся, у большасці, з выпускнікоў настаўніцкай семінарыі і матуральнага курсу на асновах даб-

равольнасці і хутка здабыў сімпатью сярод жыхароў Наваградка і Наваградчыны. Яго поспехі ў забеспячэнні спакою і ладу на абшары дзеяння заставаліся таямніцай Барыса і яго найбліжэйшых падначаленых.

Сакрэтам палітынеля, аднак, было паразуменне між вожакамі розных бакоў аб падзеле тэрыторыі і ўзаемнай талерантнасці. Тым больш, што з усіх бакоў быті „свае хлопцы”, не намераныя адзін аднага забіваць. Не выключаеца, што і мясцовыя немцы знююхалі гэтую асаблівасць, але не сунулі носа дзеля ўласнай выгады. Такім чынам „баявыя акцыі рагулеўцаў” праходзілі, наогул, без стратаў, а з наваградчан была знята пагроза.

Першай, выпадковай і хіба апошняй да часу эвакуацыі, ахвярай быў жаўнер Даніла Мамчыц, паховіны якога мелі характар жалобнага мітынгу з удзелам, між іншым, ганаравай калоны юнакоў і юначак са штандарам СБМ.

Заняты арганізацыяй эскадрона, Барыс Рагуля адхіліўся крыху ад спраў моладзі. Мікіта Каляда, tym часам, пайшоў шукаць прыгулку ў сваіх старых сяброў сярод партызан. Кіраўнічы штаб СБМ назначыў мяне акруговым кіраўніком, надаўшы ступень правадніка (ранейшая ступень — падправаднік). Людміла Гутар скончыла курсы і была назначана кіраўнічкай дзяўчат на Наваградскую акругу. Некалькі дзяўчат кончылі курсы малодшых кіраўнічак у Дроздаве каля Менска і Фларыянове каля Баранавіча, а хлопцы — у Альбярціне каля Слоніма. Такім чынам, кіраўнічыя калектывы сарганізаванага ўжо ў Наваградку СБМу папоўніўся вартастымі юначкамі і юнакамі. Школьная, а частковая і пазашкольная, моладзь хілілася да арганізацыі. Маім намеснікам назначаны быў Міця Гарбач — старшы звязовы. Вельмі культурны, спакойны і працавіты хлопец, паўсіраты, быў узорам абавязковасці.

Праваднічка Людміла Гутар, прыгожая дзяўчына, паспяхова қіравала юначкамі. Сама Людка была вельмі апякунчая, умела зразумець іншых і спагадаць ім. Калі да некага звярталася, сваю прыхильнасць аказвала, ужываючы імёны ў ласкавай форме, напрыклад: Лідачка, Барысок і т.п. Гэтым здабывала сабе сімпатыю.

З кіраўнічага штаба СБМ надышла інфармацыя, што арганізацыя атрымала сваю уніформу шэра-зялёна-чорную: френч са штанамі для хлопцаў і са спаднічкамі для дзяўчат. Юнакі надзелі круглыя шапкі з казырком, а юначкі — пілоткі. Абутак — з-за недахопу скуры — на дзераўняй падэшве. Уніформа, між іншым, заахвочвала да ўзделу ў СБМ — практична, уся школьнага моладзь у яе апранулася.

Сярод дзяўчат знайшлося нямана вышывальніц. Яны спрыгна павышывалі эмблемы СБМ на бел-чырвона-белых павязках — Ярылаў

крыж у бел-чырвона-белым ромбе, перакрыжаваны мячом і лапатаю (як сімваламі змагання і працы), а пасярэдзіне літары „СБМ”. Значок на шапку, гэта таксама бел-чырвона-белы ромб з Ярылавым крыжам уздоўж чырвонай паласы ромба.

Уніформа, у вялікай ступені, прычынілася да ўпараткованія працы Саюза. Арганізацыйны падзел на: малодшае юнацтва — 10—14 гадоў (зялёная акантоўка пагонаў), юнацтва — 14—18 гадоў (сіняя акантоўка) і старшае юнацтва — 18—20 гадоў (чырвоная акантоўка пагонаў), адпавядая, па сутнасці, школьнім класавым падзелам. Ва ўзроставых групах дружыны з 12—20 асоб вызначылі сваіх дружыновых. Тыя тыпавалі перадавікоў у дружынах і стараліся чым-колечы выплікаць павагу іншых калег да сваёй дружыны. Тры — пяць дружын групаваліся ў грамаду (у юначак — у гурток), дзве — чатыры грамады тварылі звяз (у дзяўчат — круг). Грамады і звязы аб'ядноўвалі юнацтва розных узроставых катэгорый. Вышэйшая арганізацыйная адзінка СБМ — секцыя (тры звязы і тры кругі) — у Наваградку не стварылася. Замест таго ўзніклі секцыі зацікаўленняў: мастацкая, песеннная, літаратурная, спартыўная, рукадзелля. З тых сябровак і сяброў, якія вылучаліся ў секцыях зацікаўленняў, запамяталіся: Каравайчык (імя не памятаю) і Галіна Родзька — мастацтва, тая ж Галіна і Людка Гутар — ручныя працы (вышыванне), Мікола Рулінскі — спорт, згаданая раней Галіна Бузук і Янка Лойка — паэзія. Песеннай справе добра прыслужыўся настайнік Дыдышка, які стварыў дасканалы хор.

Выхаваўчая і культурная праца ў СБМ вялася супольна са школаю і была як быццам прадаўжэннем школьнага выхавання моладзі. Падкрэсліць трэба, што свая арганізацыя моцна моладзь актыўізавала. Спрыяла гэтаму згаданая арганізацыйная будова СБМ. Кожная кіраўнічка і кожны кіраўнік адзінак СБМ — малодшыя: перадавік, дружыновы, грамадовы, старшы грамадовы, — сярэднія: звязовы, старшы звязовы, секцыйны (у Наваградку секцыйнага не было), — старэйшыя: падправаднік, праваднік і старшы праваднік (апошняга таксама ў Наваградку не было) — мелі на пагонах свае знакі адрознення. У арганізацыйнай працы мела гэта велізарнае значэнне. Кожны кіраўнік клапаціўся аб выглядзе і паводзінах сваіх падапечных, у секцыі зацікаўленняў старайся накіроўваць сяброў з адпаведна выяўленымі здольнасцямі і т.п.

Грамадовыя са сваімі грамадамі стараліся паказацца ў як найспраўнейшым маршу з песняю, у чым, практычна, была зацікаўлена ўся моладзь і ахвотна спаборнічала між сабою. Маршавая песня, і песня наогул, была важным выхаваўчым элементам, тым больш, што змест усіх тадышніх песьні быў выпключна патрыятычны. Вось некаторыя з іх: „Па-

гоня”, „Мы бойкая моладзь”, „У гушчарах затканых імглою”, „Бывай мой родны кут”, СБМаўская песня (слова Міхася Ганько) „Як пшырока і да-лёка Беларуская зямля”, вайсковая песня (музыка і слова правадніка Пётры Мядзвецкага) „Ідуць жаўнеры беларусы” і іншыя. (Нямала з гэ-тых песен можно пачуць і ў кругах сённяшняй моладзі.) Не без значэння для дысцыпліны быў факттар маршу і песні.

Істотным выхаваўчым момантам была калектыўная праца пры пабудове спартыўнага пляца, загатоўцы дроў для школы на зіму і г.п. Кожныя заняткі ў большай чым адна дружына групе пачыналіся песняй „Беларусь наша Маць-Краіна”. Важнейшыя заняткі, спартыўныя спаборніцтвы, а ўжо асабліва ўрачыстая мерапрыемствы нацыянальнага характару, пачыналіся паднінцем сцяга на мачту і гімнам „Мы выйдзем шчыльнымі радамі”. Сцяг падымалі трое штандаровых: два юнакі і юношка, пры паставе ўсіх прысутных на „зважай”. Калі палатно сцяга павольна сунула ўверх, суправаджалінікі галоўнага штандаровага дэкламавалі, кожны па адным сказе з дваццаці юнацкіх правіл, вядомых усім на памяць. Вось некалькі з іх: „Ты не жыў, калі жыў для сябе, ты не згінуў, калі памёр за Бацькаўшчыну”; „Кожны твой крок і кожны твой чып павінны прыносіць гонар народу”; „Лепши памерці стоячы, чым жыць на каленях”; „Гісторыя твайго народа павінна быць тваёй бібліяй”; „Мова дадзена душы людзей”; „Я адзін — нішто, але мой народ — усё, я смяротны, але мой народ павінен жыць вечна”. Усе гэтыя сказы выказвалі волю працы для Бацькаўшчыны і змагашня за яе незалежнасць.

Перад апушчэннем штандара, на заканчэнне ўрачыстасці, спявалі, пераважна, „Пагоню”. Бел-чырвона-белы штандар з эмблемай СБМ выканалі для акруговай арганізацыі СБМ юнацкі-вышывальніцы.

Агульна кажучы, праца ў наваградскім СБМе не рознілася ад прынцыпаў скаўцкіх арганізацый. І хоць мы не выпаўнялі ўсіх пастаноў статута, аднак прыгрымліваліся асноўных для таго асяроддзя статутных заданняў: „быць школай нацыянальнага ўсведамлення, з мэтай падрыхтоўкі кадраў паслядоўных будаўнікоў вольнай Беларусі”. На практицы галоўнае значэнне прыдавалася разбуджэнню і ўмацаванию пачуцця нацыянальнага гонару, абавязку працы для Бацькаўшчыны дзеля яе вызвальнення, адказнасці за яе лёс і дабрабыт ды развіццё нацыянальнай культуры. Прывітаннем юнацтва былі слова „Жыве Беларусь”, адказам: „Жыве”. Рэакцыяй на пахвалу быў адказ: „Служу Бацькаўшчыне”.

Да забойства генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубэ, у вэрасні 1943 года, у працы арганізацыі не адчувалася ніякага ўмяшання нямецкай адміністрацыі. Неўзабаве, аднак, пачаліся непаразуменні. Некалькі асоб з Кіраўнічага штаба былі арыштаваны. Адзін з сяброў, які

перажыў і апынуўся на эміграцыі, У.Г., піша, між іншым: „Я напэўна астаўся адзін у жывых, хто тады трапіў у камеру смертнікаў”.

Шэф-праваднік Міхась Ганько аб'явіў дабравольны набор юнакоў у дапаможныя атрады „Luftwaffe”. У Наваградку пропагандыстаў гэтай акцыі была даручана рускамоўным пропагандыстам, якія не мелі ніякага аўтарытэту, таму і не дабіліся поспеху. У пачатку вясны 1944 года паявіўся лейтэнант „Luftwaffe”, інейкі Гайнц, з самаходам, плакатамі і вясільковымі мундзірамі для дабравольцаў. Сітуацыя ўскладнялася, бо яўная антыпропаганда была немагчымая. Можна было толькі гаварыць з адзіночнымі, даверанымі сябрамі. Людку, кіраўнічку дзяячата, я таксама старавіся не мяшаць у справу, але яна сама ведала, што трэба барацьца і выдатна памагла адцягнуць Гайнца ад яго місіі. Супольна знайшлі мы яму прыгожую казачку (дачку казацкага афіцэра), якая заняла лейтэнанта так, што яму не хапала часу на вярбовку і прымаў кожнага, незалежна ад нацыянальнасці і асяроддзя, з якога прыбыў.

Наши хлопцы з намерам ваяваць хілісі да „рагулесўцаў”. У суме чатырох ці пяцёх, цікавых прыгод і свету, свядомых хуткага заканчэння вайны юнакоў, атрымалі ад афіцэра накіраванне ў зборны лагер у Альбярціне, адкуль мелі быць вывезены ў падрыхтоўчы лагер у Альпах. Ці выехалі — мне невядома.

З Беларускай незалежніцкай партыі ніякія дырэктывы не паяўляліся. Тым часам азнаёмлены са справамі БНП мой сябран, вучань віленскай беларускай гімназіі Валодзя Колас перасцярог, што ў БНП паявіўся якісь небяспечны нямецкі агент. Нічога больш канкрэтнага сябрана, на жаль, не ведаў. Я лічыў сваім абязвязкам перадаць частковая непасрэдна ці ўкосна інфармацію іншым блізкім мне сябрам. З Рагулям не гэту тэму гутаркі не было. Я лічыў, што ён у гэтых справах лепш зарыентаваны, чым я. Як складаліся далейшыя лёсы БНП, мне не было вядома апрача таго, што ў лагерах прымусовай працы вывезеных у Нямеччыну акупантам беларусаў паявіўся новы бюлетьнь БНП у 1944 годзе. Ідэяй зместу не адбягаў ён ад папярэдніх: выразна антынацысцкі, пропануючы незалежнасць краіны. Нікіх доследаў пасля яго кальпартажу не было. Можа гэта абавязначаець, на мой погляд, што незалежна ад правакацыйных пралазаў, кансерватыўнае крыло БНП асталося верным сваім вызваленчым ідэям і дзейнічала далей падпольна. Іншых доказаў на гэта, аднак, не маю і мой погляд у гэтай справе мае характар выключна гіпотэзы. Апошнія слова пра БНП яшчэ не сказана і невядома, ці гэта будзе магчыма. Што б не сказаць, аднак, то пэўнае адно: ад першых дзён, тыдняў, месяцаў дзеяння арганізацыі гэта здолела знайсці і змабілізаваць людзей да пра-

цы ў галіне адраджэння не толькі культуры, але і ідэі незалежнай краіны, што неўзабаве абрушылася лавінай, асабліва ў асяроддзях моладзі. Вернемся думкаю, аднак, у Наваградак. Вясна 1944 г. прыбліжала франтавыя дзеянні з усходу. Наваградак перапоўнілі казацкія абозы. Па прапанове гарадской управы пасяліліся ў жыхароў горада і бежанцы з Віцебска, у тым ліку і мой сябры Алеся Банькоўскі — кіраўнік віцебскай акругі СБМ з сям'ёю.

Моладзь, аднак, жыла далей сваімі штодзённымі турботамі, быццам нячуткай на клюпаты акружыпчага яе свету і незалежнай ад яго.

У сёняшніх разважаннях, пасля паўвекавога перапынку, дзе-якія здарэнні таго часу паказваюцца малапраўдападобнымі. Чым можна выясніць той факт, што ва ўмовах палітычнага тэрору з боку акупанта і суправадчыстайчых іншых варожых сіл па акупаванай Беларусі, каля сотні тысяч моладзі, у тым ліку больш тысячи юначак і юнакоў малога Наваградка, без ніякай прынуды ў так кароткім часе змаглі стыхійна стварыць свой духовы ідэалагічны энклай? Што стала крыніцай энтузіястычнага дзеяння ў імя ідэі вольнасці, пашаны і развіцця нацыянальнай культуры:

— разбуджэнне дрэмлючай ад вякоў у падсвядомасці пакаленняў туті па вольнасці?

— паўсталая на гэтым грунце незразумелая да канца масавая замкамплексаванасць?

— уздым пачуцця нацыянальнага гонару пад уплывам працякаючых падзей?

— рэакцыя на перажытая і існуючыя ўмовы?

Пытанні ў можна задаць без ліку. Адказ на іх вымагае сумленных і разумных доследаў не толькі гісторыкаў, але перад усім сацыёлагатаў і психолагатаў. Справа, на жаль, усё яшчэ ў мёртвым пункце, прыдущана нахабнаю, хлусліваю, варожаю, чужою прапагандай.

Сапраўдныя беларускія сёняшнія гісторыкі пад націскам масы не менш важных недаследаваных або зафальшаваных падзей ды белых плямаў, не хутка ў існуючых варунках змогуць дакапацца да проблемы СБМ. Проблема, аднак, для гісторыі Беларусі неабыякавая.

Трывожны канец нямецкай акупациі

У чэрвені рыхтаваўся 2-гі Усебеларускі Кангрэс у Менску. З Наваградка выбралася на кангрэс нешта каля 30-ці з лішнім асоб, у тым ліку некалькі з кіраўніцтва СБМ. Было гэта даволі хвалюючае здарэнне. 27 чэрвеня 1944 г. будынак тэатра пад аховай афіцэрнай і жаўнернай Беларускай

краёвай абароны запоўніўся дэлегатамі — больш тысячи асоб. Нямала было моладзі ў юнацкіх мундзірах. У пэўным моманце падышоў да мяне мужчына гадоў каля 40, зусім незнаёмы, і, назваўшы мяне па прозвішчы, заявіў коратка: калі змест рэферата міністра з прынцыпам вольнасці краіны — выходзім з зала. Зважайце вось на тую групу — паказаў на правае крыло побач выходу. Я не адазваўся, помнячы перасцярогу сябры В. Коласа аб магчымай правакацыі і ў сувязі з гэтым пасольства незнаёмага захаваў я да ўласнага ведама. Ад пачатку рэферата Калубовіча слухаў пільна, аднак, сачыў тое правае крыло залы, тым больш, што аргументацыя чаму Беларусь павінна парваць з савецкаю Маскою (асноўны касцяк рэферата) была дастаткова вядомая. Рэферат паказаўся выважаным, ніякага „вернападданніцкага” акцэнту ў ім не аказаўся і ёсё прайшло спакойна. Эйфарыш выклікаў пасля змест дэкларацыі, навязваючай да дэкларацыі незалежнасці ад 25 сакавіка 1918 г. Дэлегаты зразумелі і прынялі тую фармулёўку дэкларацыі як прадаўжэнне незалежнасці аб’яўленай 25 сакавіка 1918 г. Незалежна ад таго, як хто ацаніў сцверджанне, што кангрэс з’яўляецца паўнапраўным і найвышэйшым прадстаўніцтвам беларускага народа, а Беларуская Цэнтральная Рада законным прадстаўніком, ніхто не выказаў іншага становішча і ніхто не супрацівіўся прыняццю рэзоляцыі, што зрэшты і не мела ў гэтых абставінах сэнсу.

Чутны ўжо ў Менску грукат франтавых гарматаў нікім не ўспрымаўся абыякава. У адных разбуджаў надзею, у іншых трывогу, але ў кожным турботу пра будучыню.

У Наваградак вярнуўся мы са сп. Гутарам і Людкай Гутар таварынным цягніком 30 чэрвеня.

У сувязі з заканчэннем школьнага года большасць моладзі паразыходзілася з горада ў вёскі. Асталіся толькі жыхары Наваградка і сёл, якім пагражалі партызаны, у асноўным з Карэліцкага раёна.

Наваградак быццам акупаваны казакамі, якія наводзілі жах на людзей. Гараджане, а асабліва сем'і жаўнероў, чакалі вяртання „рагулёўцаў” з якойсь вайсковай акцыі на Глыбоцчыне. Эскадрон тым часам разросся галоўным чынам колькасцю добраахвотнікаў-семінарыстаў і ператварыўся ў дывізён Беларускай краёвай абароны.

Горад прывітаў сваіх жаўнероў 4 ліпеня.

Нам з Міцем Горбачам удалося склікаць юнацтва колькасцю каля адной грамады і аў'яніць хаця б сімвалічна перапынак дзейнасці СБМ у Наваградку. Не зважаючы на атмасферу неспакою ў горадзе, моладзь не прайўляла ніякіх турбот і захоўвалася як і на папярэдніх спатканнях. Уфармаваная калона адспявала „Беларусь, наша Маці-Краіна”. Я аў'яніці спыненне дзейнасці акруговай арганізацыі Саюза беларускай моладзі

ў Наваградку і пераняў пад сваю апеку сцяг акруговай арганізацыі СБМ. Падсумаваўшы ў некалькіх сказах дасягненні СБМ, я выказаў перакананне, што прыйдзе час адраджэння краіны, у тым ліку і руху моладзі, а эпілогам яго будзе несумненна вольная Беларусь.

На развітальны кліч „Жыве Беларусь!” вырваўся быццам з грудзей грамады з неймаверна пераканаўчай сілаю адказ „Жыве!”. Уражанне ад гэтага апошняга развітальнага клічу ўрэзалася ў душу, думаю, не толькі маю, што сталася стымулам думак і пачуццяў ды дзе-якіх пачынанняў у розных жыццёвых сітуацыях.

Летні спякотны дзень скліяўся да сумеркаў і ў так позіў час у неспакойным горадзе прыйшлося хутка разысціся.

На другі дзень мы спаткаліся з Міцем Горбачам, каб абмеркаваць альтэрнатыву: эвакуіравацца на захад, ці астацца ў краіне. Матывацый, выказанай мною было: указанне кіраўнічага штаба СБМ кадрам арганізацыі выехаць у Нямеччыну і прадаўжаць працу з моладдзю ў лагерах прымусовай працы. Шэф-праваднік Міхась Ганько атрымаў на гэтае дзяянне СБМ згоду, а ўмовы, сцверджаныя ўжо раней адведзінамі некаторых лагераў, аказаліся жалюгоднымі.

Другім матывам была спадзяваная жорсткая расправа балышавікоў з кожнай праявой нацыянальнай дзейнасці, аб чым сведчылі практикі 30-х гадоў.

Міця меў адзін бяспрэчны матыв: жыццё лічыцца толькі на бацькаўшчыне. Становішчам гэтым напомніў мне ён мае асабістых перажыянні, балочную насталыню, якую прыйшлося перажыць выехаўшы з Бацькаўшчыны ў варшаўскі інтэрнат на гімназічныя „навукі” ў 1936 г. Я разумеў калегу, якому не прыйшлося праўдападобна ішкі пакідаць Наваградак, як толькі на курсы кіраўнікоў СБМ у Альбярціне. Ён вырашыў астацца, а я, развітаўшыся з сябрам, апінуўся перад трудным жыццёвым раешнінем.

Эвакуацыя

З усходняй Наваградчыны цягнуўся ўжо абоз фурманак з сем'ямі на захад. Стаў варушыцца і сам Наваградак. Я да бацькоў выслаў свайго брата — вучня семінарыі Андрэя, які жыў у сям'і былога пасла Аляксандра Стагановіча пад апекай, адданай усёю душою дзецям, у тым ліку і Андрэю, спадарыні Марыі Стагановіч. Яны з цэлай сям'ёю таксама выехалі. (Мне давялося выпадкова спаткацца з імі дзеесь у Нямеччыне і ў драматычных варунках памагчы ім пагрузіцца ў перапоўнены цягнік. У 1988 г.

адведаў я сям'ю Стагановічаў у ЗША, пасля чаго ў хуткім часе памёр спадар Аляксандр. Маткаю апекаваўся сын Лёва; памерла яна ў 1995 г. Андрэй — мой брат — выбраў місію святара. Высланы з Беларусі ў Рассею, у горад Клетні, а пасля Клінцы, заўзята адбudoўваў і будаваў цэрквы. Яму ламалі святыні, абкрадалі, палілі, пагражалі, а ён упартая будаваў да канца сваіх дзён. Памёр 11 мая 1995 г.)

4 ліпеня 1944 г. вярнуліся ў Наваградак чаканыя „рагулеўцы”. Весны выя навабранцы — наймалодшыя хлопцы — паразбягаліся дамоў. У ка- зармах астаўся касцяк дывізіёна, у тым ліку мае школъныя сябры. Боль- шасць з іх вырашыла эвакуіравацца. Я дагаварыўся на сумеснае пада- рожжа, калі не стануць на перашкодзе вайсковыя справы.

Хлопцы чакалі загаду. Непакой нарастаяў сярод ваякаў, а з ім дэза- рынтатацыя і нерашучасць што рабіць?

Ноччу 6 ліпеня дамагаліся яны камандзіра Барыса Рагулі, які явіўся і звольніў з абавязку службы тых, хто вырашыць астасцца. З групаю, якая вырашыла прадаўжаць ваяцкую справу і эвакуіравацца, дамовіўся на спатканне ў падарожжы на заход у акрэсленых пунктах і часе, даверыў- шы кіраўніцтва эвакуацыяй камусь з малодшых афіцэраў. Пазней былы афіцэр дывізіёна Мікола Рулінскі напіша: „Ноччу я паехаў матарам да Барыса (...) ды сказаў, што хлопцы хочуць пагутарыць. Прыйехаў, пагута- рылі — Хто хоча: туды ці сюды (...) Назаўтра „Татраю” Барыс, Люда, Рагуля Міхась і пасол — выехалі”. Кастусь Мярляк у сваіх успамінах шчыра прызнаецца, што ноччу 6 ліпеня, вырваны загадам Б. Рагулі ад нарачонай, у якой начаваў, паспей захапіць з казармаў шафёра грузаві- ка, які ладаваў добро, каб ехаць дамоў. Загадаў хлопцу падрыхтаваць да падарожжа самаход і паехаў з ім па сваё прыватнае добро, а пасля па знаё- мых, з якімі вяртаўся на заход тым жа самаходам. Далей К. Мярлак піша, што 9 ліпеня пад вечар у Гародні спаткаліся яны з Б. Рагулем і пяццю разведчыкамі на конях, „якія незалежна паявіліся ў Гародні. Зараз жа на месцы было ўзгоднена, што эскадрон міне Гародню і накіруеца на Лом- жу, а камандзір з інтэндантам (К. Мерляком) і падарожнікамі накіруюць- ца на Беласток. Пасля нарады разведчыкі вярнуліся ў эскадрон. Гэты факт адлучыў камандзіра і інтэндента ад наваградскага эскадрона кава- лерый назаўсёды”. Мікола Грэбень расказвае, што па дарозе ў заходнім напрамку ад Гародні сустрэў „рагулеўцаў” Мацука і Васіля Канюха, якія высланы ў разведку пасвілі сваіх коіней у аўсяным палетку, чакаючы ка- мандзіра з інтэндантам і аправізацыяй на ўмоўленое спатканне. Ці адбы- лося тое спатканне, К. Мярляк не успамінае.

На досвітку 7 ліпеня 1944 г. я застаў наваградскія казармы быццам вымечены: хлопцаў — ні душы. Хто выехаў ноччу, хто падаўся ў вядо-

мым сабе напрамку, каб шукаць прыбылику на месцы. Казакі, зарыентаваўшыся ў сітуацыі беларускага эскадрона, зрабавалі болышасць табара і верхавых коней. Якімі сродкамі транспарту падаліся хлопцы на заход — цяжка сказаць.

Пакінутыя свайму лёсу маладыя недасведчаныя хлопцы, якія па іх уласнаму выбару мелі быць элітай беларускага войска, канчалі ў найлепшым выпадку драматычна. Многія з іх адчырпелі муکі ў гулагу, іншыя паплаціліся жыццём. Апусцелы Наваградак прыйшліся і мие ў ліпеньскую рапіцу пакінуць пазаўсёды. Забраўшы певялікую валізку з архівам СБМ, штандарам і самымі неабходнымі рэчамі на багажнік свайго самаката, падаўся я ў напрамку Ліды. Дарога гусцела з кожным кіламетрам ад фурманак і вайсковага транспарту. Валізачка мая ёўзалася па багажніку самаката, быццам памагаючыся вызваліца з той таўкапі пыльнага падарожжа і мяшала перамяшчацца з неабходнай хуткасцю. Ліду прыйшліся працісці пішком. Пасля начнай бамбардіроўкі кругом дымелі недагашнія пажарышчы; з дзеравяных хатак паставаліся щэпкі. Па вуліцах пабітая коіні, людзі і паломаныя вазы з маёмасцю. Мая спроба наўсці Алега Лапіцкага — акруговага кіраўніка СБМ у Лідзе, па жаль, была беспаспяховая. Ад самога горада, выбраўшыся з яго ў напрамку Гародді, бежанцы штораз быў спіханыя з шашы вайсковым транспартам і рабіліся ўсё цясней і цясней. Цераз мост на Дзітве, толькі што так-сяк напраўлены пасля пашкоджания бомбаю, афіцэр праpusкаў перад усім вайсковыя фарміраванні. Людзі ў спякоце таўпіліся як авечкі перад тым ігольным вухам, каб як-небудзь перабрацца па заходні бок рэчкі. Я са сваім самакатам уціснуўся на мост без асаблівага клопату. Праехаўшы наступныя 12 кіламетраў, пры хутары каля дарогі пабачыў я на адпачынку сям'ю з Наваградка (прозвішча не памятаю). Тры кіламетры ад таго месца на паўднёвы ўсход — мая вёска Клімавічы з цілю сям'ёю. Багаж мой наваградчане згадліся ўзяць на фурманку, умовіўшыся, што аддацуць яго прадстаўніку СБМ у Нямеччыне, калі нам не ўдаца сустрэцца ў далейшым падарожжы. Сам я падаўся да бацькоў развітатца. Мінаючы вёскі Змітрайцы, Сямашкі, Губяйкі аж да Клімавіча не спаткаў на вуліцах жывога духа. Дома ўся сям'я чамусыці згуртавалася ў гуміс, што каля асёліцы, за якою балота аддзелена ад поплава альховым гаем — „купніком”. За ім уся кімавіцкая жывёла, перад усім коіні, якія былі пад найбольшай пагрозай рабунку. Я, хоць быў дастатковая зморана, стараўся ўтрымаць настрой бадзёрасці, каб запабегчы развігальным лямантам. Адведзіны не трывалі доўга, але не абышліся без абеду і чаркі „крупніку” (веснавога мёду на спірце), што дадало мне крыху энергіі. Мама ўвіхалася моўчкі, рыхтуючы пачастунак. Час ад часу кіравала на мяніс

свой позірк поўны трывожнага жало і непакою. На яе твары, па натуры спакойным і лагодным, паявіліся глыбокія рысы цярпення, але з вуснаў, заціснутых у якойсь дзіўнай пранізіўай грымасе, не выдабылася ані адно слова. Я зразумеў, што хіба мама адна разумела мяне ясна ў тым моманце і адчувала мае праўдзівыя псыхічныя настроі і становішча, у якім я апынуўся, што будзіла жах у яе сэры.

Развітанне трывала коратка. Мама, бласлаўляючы мяне па дарогу, сказала амаль пізтам: „Буду маліца за твой паварот і веру, што ён збу́дзеца”. Тым часам дзесь з глыбіні яе грудзей вырваўся ледзь чутны стон, быццам рэх ахапіўнага ўсю яс гора. З вачай пакагашіся слёзы, а вусны зноў упартая замоўкі. Уражанне ад гэтага развітання аказалася самым цяжкім грузам не толькі на найбліжэйшыя падарожжа. Сеўны на свой самакат, я распыў не азірацца і націскаючы з усіх сіл на педалі стараўся асягнуць фізічную стому, што мела заглушиць несціхаюче блючае перажыванне.

Ад'ехаўшы 2 кіламетры ад роднай хаты, па чыгуначным пераездзе, што на акраіне вёскі Сямашкі, спаткаў я нечакана двух паваградскіх школьніків сяброў у вайсковай вопратцы — Захара Кавэліча з яго малодшым братам (імя не памятаю) з рагулевага дывізіёна. Спатканне гэта, на які кіламетр ад гродзенскай шашы, здзвіла іх не менш, чым мяне. Абодва былі запуджаныя і бездапаможныя. Не маючы коней, адбіліся ад наступаючай сваёй групы, што мабыць ад'ехала дзесь далей у напрамку Гародні, бо як сцвярджалі, шаша ўжо апусцела і праўдападобна прыблізілася франтавая паласа. Не маглі вырашыць, куды дзецца. Я таксама не меў піякай рады для сяброў у такай сітуацыі, апрача таго, што паказаў сяло, дзе жылі мае бацькі, а сам вырашыў прадаўжыць сваё падарожжа па заход. Хлопцы, як пасля аказалася, вырашылі праўдападобна не траціць часу і пераапрануўшыся ў сялянскую вопратку, узялі курс на Наваградак. У 1953 г. у карлагу ад Віктара Хоміча я даведаўся, што Кавэлічы напароліся ў лесе за Нёманам на вайсковую, праўдападобна савецкую партызансскую часць, якая расстряляла іх на аснове аднаго толькі сцверджання, што былі ў бялізне з вайсковымі прызнакамі.

Гарадзенская шаша фактывічна аказалася пустою і адзінокаму „цыклісту” ніхто не мяшаў прадаўжаць свой курс. Неўзабаве паказалася сярод зелені стужка рэчкі Лебяды, якая прывабіла дыхнула свежым подыхам паветра. Цяжка было адмовіць папаўненія згубленай з потам вільгагці. Прыйшлося хутка спусціцца з моста, насалодзіцца крышталльна чистай вадзіцай, быццам жыватворным эліксірам, і далей, у дарогу. За мною асталося ўжо Мажэйкава, вёскі Шпількі і Кіралі, дзе трэба было пераадолець узвышанасць, што каля смаліарій ў лесе. Тут ужо адазвалася стомле-

насіць. Падыноўшы пад горку, прыйшлося далей „педалаваць”, аж да поўнай знямогі, што неўзабаве і наступіла. Сканаў цяжкі трывожны дзень, а наваколле ўсё яшчэ аставалася пустым. Выбраўшы побач шашы гусцейшы хмызняк, адвязаў я з рамы самаката скрутак, што называўся плашчом, з якога зрабіў пасцель, і прывязаўшы нагу да кола маёй машины, вокамгесція, быццам зачараваны цудадзеільны мелодыямі Арфея, адклочыўся ад рэчаісці. Дрыжыкі паўзучага па кустах халоднага досвітку — сігналізавалі надыхд новага дня. Прабуджэнне было тым больш прыкрае, што з краіны забыцця раптоўна паставіла яно мяне перад кашмарнай рэчаісці. На разважанні, аднак, не было часу. „Упераюцца”, быццам пад прымусам, на свой самакат, трэба было прадаўжаць гладарожжа.

Пасля гадзіны вандравання пачуўся гул матора з усходу. Неўзабаве на гарызонце паявіўся грузавы самаход, толькі невядома чый. Спроба затрымаць разагнаную машину, на жаль, не прынесла поспеху і над наваколлем зноў запанавала трывожная цішыня. Пасля пяці—шасці гадзін язды стаў я даганяць фурманкі і чым далей, тым становілася іх штораз больш. У рэчице рэшт паявіліся перад вачымі і мае наваградчане з валізкаю, якія ўжо згубілі надзею на спатканне. Гаспадар фурманкі звярнуў увагу на некалькіх хлопцаў у СБМаўскай форме, што падарожнічалі таксама фурманкаю і мелі дырэктывы ехаць у напрамку Ломжы на зборны пункт у якімсь фальварку над Нарвай, дзесяць непадалёку Візны. Абоз цягнуўся вяла, дык людзі мелі магчымасць знаёміцца, радзіцца, умаўляцца. На месцы прыпынку мы не былі першымі. Распрожаныя фурманкі, папутаныя на поплаве коні, рыхтуючыя або спажываючыя страву людзі, стваралі ўражанне грамаднага пікніка. Сабралася немалая група сяброў СБМ — пераважна кадры сярэдняга кіраўніцтва, што чакалі спадзяванага прадстаўніка кіраўнічага штаба Саюза, з якім кадры СБМ мелі накіравацца ў вядомы ўжо лагер у аўстрыйскіх Альпах, што каля мястэчка Шпіталь. У такіх абставінах сяброўскія сувязі завязваюцца хутка.

Спатканыя хлопцы, азнаёмлея з сітуацыяй, пакарміўшы прышэльцаў, запрапанавалі начлег у якойсь клуні, пасля адпачынку на паветры. Раскошнае купанне ў рэчы, увалненне ад дарожнага пылу сябе і вонраткі, якая пасля мыцця хутка абсушылася нагрэтым сонейкам павевам ветру — усё гэта разам разрадзіла ранейшае напружанне. На змену яму прыйшла магутная стома, над якой запанаваў збаўчы сон. Цяжка цяпер сказаць, як доўга ён уладаў свядомасцю падарожнікаў, утопленых у духмяным сене клуні. Падсвядомае адчуванне голаду і духата ад летніх сонечных праменяў наступнага ўжо дня, як па загаду, паднялі начлежнікаў. Мае наваградскія суседзі таксама ачунялі і падбадзёрваліся аб'яўленай ім мэтай падарожжа.

Апоўдні я выбраўся ў суправаджэнні трох спатканых сяброў у бліз-
кае сяло абмяніць самакат на прадукты харчавання. Выбраўші найпрыга-
жэйшую хату ў вёсцы, што мела сведчыць аб заможнасці гаспадара. Па-
чатковая насцярожанасць селяніна да незнамай яму нашай эсбэмаўс-
кай уніформы ўступіла ветлівасці, калі пачуў наша прывітанне на польс-
кай мове. Прыгтым змылі яго праўдападобна і нашы бела-чырвона-бе-
лыя павязкі на рукавах, у якіх бачыў перад усім жаданыя ім белы і чырво-
ны колеры. Запрасіў нас прысесці на лаўцы каля хаты і павёў асцярож-
ную гутарку аб нічым, пазбягаючы якіх-колечы пытанняў. Нашу прапа-
нову абмяніць самакат на прадукты харчавання прыняў, абдзяліўшы нас
шчодра і на дадатак загадаў дочкам прыгатавіць яешню, што замяніла
нам абед. Цэлая сям'я запрасіла паўтарыць адведзіны, палічыўшы нас
праўдападобна „сваімі”, у чужой вопратцы дзеля маскіроўкі, але са
„свойскімі” сіваламі. Адведзіны не паўтарыліся і „ідыші” над Нарваю
таксама скончылася на наступны дзень. Грамадка моладзі, каля 15 асоб,
грузавіком адвезеная на чыгунку, пагрузілася ў цягнік. Падарожжа ў Аў-
стрыйлю то чыгункаю, то грузавікамі заняло двое сутак. Альпы выклікалі
нечакана пудоўнае ўражанне, тым больш, што для большасці з нас было
гэта першае сутыкненне з горамі. Мінуўшы чысценька мястэчка Шпі-
таль, неўзабаве ў даліне Мальта паказаўся на чырвонай мачце бела-чыр-
вона-белы сцяг, прывітаны волескамі пасажыраў грузавіка. Якаясь
дзяўчына заінтаравала, а за ёю цэлая грамада падхапіла дружна песню
„Беларусь, наша Маці-Краіна”. На наша прывітанне з баракаў невяліч-
кага лагера высыпаліся, як пчолы, усе, хто жыў і загудзела як каля вулія.
Сардечныя прывітанні ўсіх з усімі, лавіна пытанняў і хаатычных інфар-
мацый. Пагудзела сабе так грамада нешта з паўгадзіны, ажно адказны
за парадак юнак у форме звязавага прыпініў гоман і заняўся пасяленнем
новапрыбыўшых.

Лагер меў харектар зборнага пункта кадраў СБМ, пачаўшы ад грама-
довых і канчаючы на правадніках. Парадак дня — тыпова скаўцкі — пача-
так ад падняцця сцяга на мачту, заканчэнне — апушчэннем сцяга. Кожная
цырымонія суправаджалася патрыятычнаю песній „Беларусь, наша Маці-
Краіна”, „Пагоня” ці „У гушчарах” і ішл. Адмысловай праграмы заняткаў
(апрача парадковых) не было, што давала магчымасць турыстычным выха-
дам у горы. Незалежна ад эйфарычнага ўздыму, выкліканага момантамі
прывітання папаўняючых грамаду сяброў, наогул у атмасферы лагера адчу-
ваўся настрой настальгіі і трывогі перад неядомым будучым.

Наступны этап падарожжа ў канцы ліпеня 1944 г. з Мальты ў Бер-
лін прыбліжаў сяброў СБМ да прадаўжэння іх працы ў новых нялёгkіх
абставінках.

Праца ў лагерах Нямеччыны

У Шпандаў-Вэст на акраінах Берліна лагер моладзі згуртаваў значную колькасць функцыянероў СБМ. Кіраўнік лагера нітандаровы Дэмітры Стэльмах, даючы волю сваім вайсковым упадабанням былога капітана, знаходзіў задавальненне са сваімі падуладчымі ў вайсковай муштры, што выдатна памагала ўтрыманьці лад і дысцыпліну. Ніхто, на добрую справу, не ведаў, што яго чакае ў найбліжэйшым часе. Шэф-праваднік Міхась Ганько тым часам праўдападобна „таргаваўся” ў Остміністэрством, стараючыся асягнуць магчыма найбольшы ўпłyў кіраўніцтва СБМ на апеку над моладдзю, вывезеную на прымусовую працу ў Нямеччыну, ды ахапіць гэтай апекай магчыма ўсю беларускую моладзь, усе дзіцці, сітуацыя якіх была незайдзросная. У другой палове жніўня пачаліся камандзіроўкі ў працоўныя лагеры. У першую чаргу кіравалі дзяўчат у лагеры з дзяцьмі ў Саксонію, дзе неабходдая была цёплая матчынная апека над іншчаснымі. Хлапчукі ў тых жа лагерах атрымалі апеку кіраўнікоў СБМ.

СБМ стараўся агарнуць усю беларускую моладзь у Нямеччыне і зрабіць ёсё магчымае для абліягчэння яе лёсу ды духовага збліжэння да ўсяго, што роднае: да мовы, культуры, пазнания гісторыі і географіі Краіны.

Я атрымаў назначэнне ў горад Кёльн, дзе ў тэхнічнай арганізацыі ОТ (Арганізацыя Тодт) знаходзілася больш сарака беларускіх хлопцаў, які дапаможная сіла нямецкім і галандскім гарнікам. Лагер, хаты быў у зоне безупынных альянцкіх налётаў, аднак распаводзаны на акраіне горада ў старой напалеонаўскай крэпасці, быў у пейкай ступені бяспечны. Начальнік лагера прыняў мяне, мякка кажучы, без энтузіязму, але гарнікі, як пазней аказалася, усе без выключэння працоўнікі гітлерызму, прайвілі выразную зычлівасць і падказвалі, дзе чаго дабівацца для хлопцаў.

Першае, што ўдалося, гэта атрыманне „выходной” вонраткі апрача рабочых камбізонаў і зраўнанне ў харчаванні з гарнікамі ў супольнай кухні. Удача тая прыдбала і мне карысці ў сэнсе аўтарытэту ў падапечных 16—20-гадовых хлопцаў. Праца цэлай экіпі была пешармаваная і небяспечная. Заданнем яе было ратаванне людзей, засыпаных грузам збамбардаваных дамоў у рэгіёне і выдабыванне пабітых. Налёты на Кёльн, Ахен, Мёнхенгладбах і іншыя акалічныя мясцовасці паўтараліся безупынна. Нашай задачай была акцыя, якая пачыналася падчас бамбардзіроўкі і працягвалася аж да ачышчэння вызначанага ўчастка. Праца адбывалася пад пагрозай безупыннай небяспекі ад бамбардзіроўкі, за валу руйн, у якіх праходзіла праца, пакалечання людзей ці трупаў у раз-

валінах будынкаў, абвінавачанія ў сабатажы і т.п. Паводле прынятых прынцыпаў можна было з'есці прадукты, знайдзеныя ў падвалах, але толькі на месцы. Вынас чаго-небудзь з месца акцыі пагражаяў смерцю, што адносілася і да немцаў, і да чужаземных работнікаў. Адноічы на паліцыю быў складзены данос, што два паши хлопцы з Гродзенскім Ясюком і Стасем (прозвішчаў не помнім) падарылі дзяўчатам кожны па адным пярсцёнку. Хлопцаў арыштавалі пад закідам, што пярсцёнкі вынеслі з месца акцыі. Праўдападобна так і было, але трэба было ратаўцаць „ка-валераў“. Нашы запэўненні паліцыйскім, што яны мелі гэта з дому, толькі раздражнілі гестапаўцаў. Кіраўніком нашай брыгады быў вельмі людскі немец, які ненавідзеў гітлераўскую рэжыму. На нашу вельмі гарачую просьбу пайшоў у гестапа яшчэ з двумя гарнікамі і якімсь цудам адваяваў хлопцаў. Ад уздынасці за інтэрвенцыю я перастаў яму надаўдаць намаганнем унармаваць час працы, што ў тых абставінах было і так немагчымым. Бывала, што адпачышак трываў і пару дзён. Тады можна было распараць часам і выкарыстоўваць яго на свае заняткі. Узгадаваўшую працу прыйшлося пачынаць з нуля. Большасць хлопцаў паслугоўвалася роднай, беларускай мовай, але пацыянальная свядомасць амаль што адсутнічала. Разрознівалі яны два палітычныя полосы: варожы, гэта Гітлер і процігэты, гэта саветы з амерыканцамі, што супраць Гітлера. Гутарка пра якуюсь там незалежнасць бытала для іх пустым гукам, але родныя песні спявалі ахвотна і між іншымі толькі што пазнаныя патрыятычнага характару. З прыемнасцю слухалі літаратурныя апавяданні, цепыліся вершамі. Такім чынам вельмі паслядоўна і асцярожна можна было даходзіць да паважнейшых гутараў. Лепш аднік хлопцы гарнуліся да песні ў маршы, напрыклад, „У гушчарах“, каб паказаць пяменскім супрацоўнікам, што і мы не гусі.

Позній восеніню 1944 г. перавезлі нас у пасёлак Лёйн над ракой Лян Вецліярскага павета і групу хлопцаў захватавалі ў якімсь клубе, іншых — у сяляні. У тым часе Гітлер вырашыў пахаваць безупынна бамбардаваныя фабрыкі ў вырубаныя ў скалах тунелі. Нашай задачай стала падрыхтоўка месца на фабрыкі пад скаламі. Гарнікі ўзрывалі скалы ўнутры гор, а нашы хлопцы ладавалі друз па вагончыкі, якія выцягваліся па паверхні электрычнымі агрэгатамі. Усе аднік былі перакананыя, што гэта Сізіфава праца і начальства не падганяла падуладных а нават па гросябі сялян зваліяла хлопцаў да пільных сельскагаспадарчых прац, да якіх яны ахвотна гарнуліся. У пасёлку было ніяма жыхароў — павакольных мястечак, якія паўцякалі ад паветраных налётаў. Тыя пераважна спрыялі гітлерызму і не аказвалі нам сімпатіі. Сяляне наадварот — вайна ім вельмі надасла і яўна паракалі на пацыстаў, што ўцягнулі

Нямеччыну ў тую авантуру. Рабочы дзень нашых групаў трываў да 10 гадзін, але хлопцы вярталіся няўтомленыя, бо разам са сваімі нямецкімі спецыялістамі, некантраляваныя, не спяшаліся. На заняткі аднак не аставалася часу ў восенскія кароткія дні. Галоўнай турботай было зберагаць парадак і сяброўскія адносіны ў калектыве. Там, аднак, таксама не адбывалася без інцыдэнтаў. Хлопцы ўнадзіліся ў сабраныя на панаўторку солтыса яблыкі, загатоўленыя на выцісканне соку. Выкідалі такую колькасць агрызкаў, што нехта звярнуў увагу і заявіў паліцэйскаму. Той паставіў закід, што я дапусціў да крадзяжу. Я абяцаў выясніць закід і папрасіў паліцэйскага, каб той стрымаўся з разглядам справы. Звярнуўся я да жанчыны, што была адказнай за гаспадарчыя справы пасялковай управы ды часта наведвала майго гаспадара Франца Габэрлінга. Папрасіў я, каб яна пагутарыла з солтысам і паліцэйскім і заявіла, што дазволіла хлопцам набраць тых яблыкаў. Яна запэўніла мяне, што ўсё залагодзіц і зрабіла так, што цэлая наша грамада атрымала яшчэ афіцыйна даволі фруктаў. З сям'ёю Франца Габэрлінга я хутка ссябраваўся. Ён, як і ішыя сяляне, быў гарачым апазыцыянерам і любіў пагутарыць, хаця яго мясцовы дыялект вельмі розніўся ад літаратурнай мовы і цяжка было яго зразумець. Каб было смяшней, па яго просьбe я навучаў дома іх адаптаваную 9-гадовую дачушку апрача арыфметыкі і геаграфіі --- нямецкай мове, бо яна, выхаваная на дыялекце, не разумела „гохдойч”. Умовы жыцця ў Лейпциглай нашай групы былі піштаватыя і не вымагалі з майго боку старанняў аб паляпшэнні, але і не стваралі магчымасцей заняткаў з хлопцамі. Тым часам у лістах ад сяброў з рабочых лагераў наплывалі весткі аб драматычных змаганіях за паляпшэнне бытавых абставін дзяцей і моладзі ды за дзвол і час на навучанне. Гэта ўсё выклікала ўва мне сіндром неспаўнення асноўнага абавязку і я пачаў дабівацца інакіраванія ў большае лагернае асяроддзе.

У студзені 1945 г. вызвалі мяне ў цэнтр падрыхтоўкі кадраў у Драйсіг Акер, як аказалася, на з'езд кіраўніцтва СБМ. Не ўпэўнены ў сваім вяртанні ў Лейн, я забраў з сабою ўсё неабходнае, а частку свайго „добра” — штандар і архіў Наваградскай акругі СБМ — пакінуў на перахаванне сям'і Габэрлінг. Вярнуцца ў Лейн мне не давялося. Надарыўшася пасля дваццаці гадоў магчымасць пошукаў штандара і архіва не прынесла чаканага выніку. Па маёй просьбe заняўся гэтым сп. Юры Попка, жыхар заходняй Нямеччыны, калекцыянер беларускіх памятак і дакументаў. У лісце да мяне напісаў, што ані тae хаты, якіе сям'і Габэрлінг у перабудаваным Лейне не знайшоў.

Вышэйшае і сярэднje кіраўніцтва СБМ на спатканні ў Драйсіг Акер на пераломе студзеня і лютага 1945 г. не скрывала свайго абурэння

непрыхільнасцю лагерных адміністратараў да нашых апекуноў моладзі і дзяцей, да іх намаганняў палепшыцца бытавых умоў. У кулуарах вяліся гутаркі на тэму надыходзячай перамогі альянтаў і магчымасці паладжання кантактаў на той момант. Ніхто аднак не мог прадбачыць канкрэтнага сцэнаряя для паасобных асяродкаў.

Тут, у гутарцы з майі сябрамі, пачынальнікамі арганізацыі выявілася, што дарога іх у СБМ была падобная да маёй. Інсправаная аніматарамі незалежнасці і гэтага накірунку. З Драйсіг Акер я атрымаў, згодна з пажаданнем, накіраванне ў рабочы лагер пры фабрыцы Юнкерса ў Дэсаў. Падарожжа прадбачвалася цераз Берлін. Нехта з прысутных, даведаўшыся пра маё назначэнне, папрасіў перадаць прыяцелю невялічкую пасылку, праўдападобна з прадуктамі харчавання. Была нейк палова лютага 1945 г. Даехаўшы да Александэрпляц у цэнтры Берліна, загудзела раптам паветраная трывога, людзі навалам падаліся па станцыю метро, на магчыма найніжэйшы паверх пад зямлёю. Неўзабаве пачуўся гул цяжкіх самалётаў, а за ім з заходняга напрамку даходзіў грукат ад разрыва бомбай. Узрывы пасля некалькіх хвілін на момант спыніліся, каб паўтарыцца штораз бліжэй і гучней, ажно аглушальнія трэскі і подмухі затрываюці тую людскую масу, што, быццам анямелая, чакала на ражэйне лёсу: астацца праз хвіліну змятымі і засыпанымі ў той масавай магіле, ці выйсці на прастор пасля чаканай адмены трывогі. Грукат панёсся далей па ўсход ад цэнтра, а пасля пачуўся збаўчы працяглы гудок — канец налёту. Людзі раптам загаманілі і спакойна падаліся на паверхню. Горад выглядаў быццам толькі што пакінутае поле цяжкога бою — навокал пажары і развалины. Вуліцы пазасыпаныя друзам, што перад гадзінаю быў яшчэ будынкамі. Раптам на tym могільніку горада паявіліся санітары, пажарнікі, на скрыжаваннях вуліц паліцэйскія інфарматары. Дзякуючы той беспрыкладнай арганізацыі мне ўдалося выпаўніць паручэнне і, дабраўшыся да вакзала, прадаўжаць падарожжа. Было вядома, што ў Дэсаў і ваколіцах знаходзіцца каля паўтары тысячы беларускіх дзяцей і падліткаў ды адчуваеца недахоп апекі над імі. Кірауніцтва кадры СБМ, у tym ліку быўшыя намесніцы галоўнай кіраунічкі Вэра Катковіч з сястрою Анеляй дамагаліся дазволу на школьнай навучанні дзяцей і перажывалі вялікія цяжкасці. Кірауніцтва лагера прымусова выселіла Анелью. У натоўпе людзей прыйшлося яе ўтрымоўваць нелегальна, а яна і так прадаўжала сваю місію маткавання дзецям, навучання мовы і асноўных прадметаў пачатковай школы ў групах. Памагалі ёй у гэтым іншыя сяброўкі і сябры. Гэта была сапраўды ахвярная праца. Дзяўчата з кіраунічага актыву апекаваліся перад усім дзяцьмі, стараліся аказаць ім як найбольш сэрца і ласкі, замяняць у якойсь ступені маткі. Кіраунікі апекаваліся асабліва старэй-

шымі хлопцамі, праводзілі з імі заняткі і змагаліся за паляпішэнне бытавых варункаў. Маткаванне дзецям ды высілак кіраўнічых кадраў СБМ паступова матэрыялізуваўся ў пераменах умоў жыцця на лепшиае. Унармаваўся час працы, дзеці сталі задбанныя, чыстыя, нядрэпна апранутыя, сарганізаваныя, перасталі быць безбаронай і безіменнай масай. Створана ім эмакцыянальную лучнасць з культурыю, з якой іх вырвалі, паспяховасе навучанне, гутаркі па розныя тэмы і ўсведамленне пачуцця пашаны да роднай мовы, перакананне ў забеспячэнні ім абароны — усё гэта разам перамагло іх страх і беспадзеянасць, якія іх апанавалі на пачатку. Праца дзяцей у фабрыцы, што пры лагеры, была ў фізічным сэнсе лёгкая, але вымагала дакладнасці. Прадметам прадукцыі былі дробныя элементы для самалётаў. Поспехі падлеткаў у выкананні іх заданняў былі добрым аргументам за палягчэнне рэжыму і заспакаенне нашых дамаганій бытгавага характару, між імі і унармавання часу працы. Харчаванне ў агульналагернай кухні было разлічана толькі на вегетацыйю. Скупия порцыі ня-якласнага хлеба, час ад часу крыху бурачнага мармеладу, сурагат кавы, суп з брускі на абед і якайсь худзельская „гэмюза” (агародніна) заспакойвала пачуццё голаду на кароткі час і не стварала ўмоў для развіцця маладых арганізмаў. У такіх варунках паказалася мие жалгогодным заканчэнне спажывання ежы дружным воклічам у групах „Мы смачна наеліся!” Цынічнае практикаванне гэтых паводзін выясніў кіраўнік аддзела хлопцаў Шозда (імя не памятаю). Гэта быў спосаб на атрыманне дадатковай ежы ад кіраўніка кухні, які той дзіцячы вокліч лічыў сабе асалодай за лаянку, якой выслухоўваў ад рабочых, пазганяных з розных краін да прымусовай працы.

Можна падумаць, што адносіны юнацтва да працы і паводзіны ў становай гэта тыповыя для беларусаў метады прыстасавання. У тых абставінах, аднак, цяжка было б шукаць іншага спосабу на пражыццё. Старэйшыя хлопцы пад апекай аднаго з кіраўнікоў штодзённа пад якойсь выдуманай прычынай (то для хворых, то для іншай змены і т.п.) прыносялі ў барак цэбар ці два супу, бярэм я буханку хлеба, кацёл тае няшчаснае „гэмюзы” ці вядзерца мармеладу. Не абышлося без непараразуменняў. Нехата з лагернага нагляду звярнуў увагу на частыя вандраванні з тымі цэбрамі супу і пагражай кіраўніку кухні пакараннем. Прыйшлося шукаць выхаду з сітуацыі. Тут зноў задзейнічалі вынікі працы. Кіраўнікі рабочых цэхаў, наогул прыхільнія дзецям, інейк ахвотна прынялі да ведама, што поспехі іх саміх залежаць ад турбот, каб іх падапечныя не цярпелі безупыннага голаду. Дзякуючы іх супольным з нашымі стараниям, дадатковае харчаванне неіх залегалізавалася, а нават папоўнілася.

Выгнанне з горада Дэсаў

Прыбліжаўся канец вайны. Пашкоджаныя бомбамі фабрыкі сталі працаваць з перабоямі. Штораз больш часу прыйшліся праводзіць у лагерных бункерах. Нейк у канцы першай дэкады красавіка раптای сонечнага веснавога дня цэлы лагер чужызменых рабочых, уключна з нашым аддзелам, акружылі жандары. Афіцэры ў лагерных аддзелах цераз мегафоны аб'явілі загад падрыхтавацца ўсім да выхаду з горада пад канвоем жандармерый. За непадпрадкаванне загаду пагражала пакаранне расстрэлам. Можна было забраць з сабою пледы, пасцельную блязву і неабходную вонратку ды які-колечы посуд для харчавання, колькі хто зможа несці. Каля поўдня сфармавалася калона ў некалькіх кілометраў, якая ў чарапашым тэмпе рушыла на ўход. Мы рупліва стараліся ўтрыманыць цэласць асяроддзя моладзі і дзяцей, забавязалі старэйшых апекавацца слабейшымі ды меншымі і так без панікі прадаўжалі сваё падарожжа ў неявідомае. Раптам на небе паказалася некалькі зіпічальных лёгкіх самалётав з чырвонымі зоркамі на крылах. Калона спакойна пасоўвалася, аж адна ці дзве машины завярнулі і пасяялі па калоне з кулямётамі. Людзі паразбягаліся з дарогі, ішыя падпадалі, яшчэ ішыя палажылі кулі „геройскіх“ лётчыкаў, што выканалі яшчэ адзін круг над перакуджаным натоўпам гнаных людзей, спраўдзілі вынікі дакананага дзеля гульні злачынства і аддяцелі. Мы пералічылі ў групах дзяцей і моладзь і пераканаліся, што ніхто з нашых не згінуў. Аднаго хлопчыка паранілі, але абышлося без бальшыці і пры дапамозе іншых, перавязаўшы рану, падаўся ён у далейшую дарогу з групай.

Пад вечар непадалёк гарадка Цэрбст сярод лесу калона затрымалася і неўзабаве наш канвой адлучыўся, пакінуўшы людзей уласнаму іх лёсу. Вясна, на шчасце, абдарыла выгнанцаў пагодлівым цёплым надвор’ем. У лесе мужчыны перанялі ініцыятыву ў здабыванні ежы падходамі на вясковыя капцы з бульбаю за лесам і пошукамі іншых крыніц, дзе можна пажывіцца. Атакі на капцы з бульбаю былі даволі рызыкоўнай акцыяй і реалізацыя іх адбывалася падчас паветраных налётав, калі вяскоўцы сядзелі ў сваіх падвалах, або пад прыкрыццём ночы. У вандраваннях па лесе нечакана трапілі мы з малою групой хлопцаў на збудаванні вайсковай бальніцы, каля якіх прагульваліся дзве дзяўчыны ў белых халатах. Падышоўшы да іх, я даведаўся, што гэта фланандкі з Бельгіі, якія працуяць у бальніцы. Хлопцы, што былі са мною, пабачыўшы нашу ветлівую гутарку, таксама падышлі. Дзяўчата, даведаўшыся пра нашу ситуацыю, рашылі памагчы праектамі харчавання. На пачатак прынеслі вядро рысавай кашы і ўмовіліся на наступнае спатканне.

Пераначаваўшы ў лесе, юнакі заняліся капаннем траншэй, якія бераглі ад кулямётнага аbstрэлу з самалётаў, а начамі — ад холаду і расы. Памаглі ім у гэтай працы жаўнеры, якія, акапаўшыся на акраіне лесу, чакалі праціўніка. Фламандскі насы аказаўся вельмі руплівымі, але іх дапомога для нашай, большай за дзвесце чалавек групы падапечных мела сімвалічнае значэнне. Тым часам з кожным днём голад дапякаў штораз больш. Намаганне помочы ад вёскі не прынясло чаканага выніку. У лесе апрача нас качавала пару тысяч людзей. Чутныя з усходу водгукі фронту не прыбліжаліся, затое самалёты надаядалі бесперапынна. Суседства паўгадоднага войска таксама не аблягчала нашу сітуацыю. Магчымасці здабывания прадуктаў харчавання дзесяткам фактычна вычарпаліся, а сілы паступова чэзлі. Параіўшыся, дайшлі мы да выводу, што няма іштай магчымасці, як толькі дамагацца дазволу вяртания ў лагер. Шанс на гэта быў малапраўданадобны з увагі на пагрозу пакарання смерцю кожнага, хто асмеліцца вярнуцца, а па-другое, вяртание цераз франтавую зону было рызыкоўнае. У такой сітуацыі кіраўнікі вырашылі кінуць між сабою жэрбя, каму прыпадзе тая місія. Лёс выканання задания выпаў на мяне. Хлогцы, праўданадобна ад жаўнераў, вычаравалі камбінезон і каску пажарніка як маскіроўку, што мела запабегчы затрыманню мяне франтавымі войскамі. Дарога аказаўлася спакойнаю быццам перад бураю і да граніцы горада Дэсаў удалося дабрацца без асаблівых перашкод, але мінуўшы мост на рацэ Эльбе пачаўся артылерыйскі аbstрэл акраін і мост быў зараз разбіты, што паставіла пад пагрозай магчымасць майго вяртания да групы.

У лагеры было ўжо крыху людзей, якія скрываліся па розных закамарках, няпэўных сваёй долі. Зона артылерыйскага аbstрэлу прыбліжалася і людзі пачалі сходзіцца ў бамбасховішча. Ноччу над лагерам паявіліся самалёты і скінулі некалькі бомб на фабрыку, але дасталася і лагеру. У пашкоджаным бамбасховішчы некалькі асоб парапіла асколкамі. Раніцай цераз лагер сталі праўбягаць нямецкія жаўнеры, а неўзабаве паявіліся танкі з бельмі зоркамі, з-за якіх высыпаліся чорныя ваякі і з аўтаматычнай зброі сталі аbstрэльваць усю тэрыторыю, па якой вольна крочылі, быццам сейбіты смяротнага насення. Супраціву ніхто ім не аказваў, а яны, шпацыруючы хісткім крокам, пасоўваліся ў горад.

Канец СБМ — пачатак новых турбот

Сувязь з пакінутымі ў лесе сябрамі парвалася канчаткова, што і вызначыла канец майго дзеяння ў СБМ. Пасля доўгіх гадоў Вэра Катковіч расказвае: „Ноч пасля твайго адъходу была вельмі трывожная. Паяўля-

лася штораз больш войска, якое займала баявля пазіцыі. Стала ясным прыбліжэнне фронту з кожнаю гадзінаю. Рана, за іншымі лодзьмі, падаліся і мы ў паваротную дарогу ў напрамку Дэсаў, куды аднак дабрацца не было нам суджана. Над рэчкай Мульдай (прыток Эльбы) затрымалі нас амерыканскія жаўнеры, а неўзабаве наступілі ўсходнія саюзнікі. Пераход у абшар дзеяння амерыканскай арміі быў забаронены пад пагрозай расстрэлу. Дзяцей перанялі ад нас расцяне. Гэта было драматычнае расставанне, аб чым апісала мая сястрыца Анеля ў сваіх успамінах. Пасля шматлікіх прыгод мы з Анелья навязалі сувязь з польскай вайсковай місіяй у Берліне і там нейкі час працавалі”.

Так прыблізна кончылы і іншыя згуртаванні СБМ — без цырымоñні, без фанфараў, пад напорам сілы. Адсюль арганізаваныя кіраўнічыя кадры моладзі ў змаганні за яе ідэалы, пад сцягам СБМ, рассыпаліся, але не счэзлі. Яны раздробніліся на адзінкі змаганні кожнага з уласным, пераважна драматычным, а падчас і трагічным, лёсам, вызначаным час-ценъка прыпадкамі ці сплётам зусім нечаканых абставін пераходнага часу. Найцяжэйшым выпрабаванням лёсу падвяргнулася асноўная шматлікая колькасць сяброў, загнаных у гулаг. Частка з іх загінула з рук жывадзёраў НКУС, іншыя сталі інвалідамі, дзе-якім удалося вытрымаць і арганізацца жыццё занава.

Тыя, якіх не дасягнулі шчупальцы сталінскага „спрута”, разбегліся па свеце, ды дзе яны толькі не апынуліся! Перажыўшы матэрыйльныя цяжкасці, ніхто, аднак, з іх не звіхнуўся і цяпер адгукваюцца з кожнага кантынента, хто сам яшчэ жывы, хто голасам сваіх дзяцей ці ўнукаў. Не месца тут на растрасцяне лёсаў — кожнага паасобку. Аднак, ці сапраўды можна звузіць праблему да барацьбы толькі з уласным лёсам кожнага з успамянутых? Думаю, што ўсё-такі пярэчаць гэтаму тэзісу адроджаныя, як Фепікс з попелу, арганізацыі між іншымі скайцкія і беларускія школы на выгнанні, не гаворачы ўжо пра грамадскія і іншыя палітычныя арганізацыі выгнанцаў, гісторыя якіх і значэнне сёняня ўжо дастаткова вядомыя.

Маўчыць ўсё ўшчэдзіць гісторыя нацыянальна-адраджэнскага паслявеннага руху моладзі ў краіне, закаваная ў архівальных пратаколах доследаў тых нешчасліўцаў, якія сарганізаваўшыся, не ўсцерагліся ад папаўненія нявольнічых калон гулага. Паявілася там іх нямала з розных, пераважна школьніх, арганізацый і з розных мясцовасцей. Ці гісторыя ў сілах высветліць канкрэтнае гэта з'явішча, наколькі яно было наступствам дзеянасці СБМ — цяжка вырашиць. Разважаючы гэту праблему, нельга не вярнуцца на момант у Наваградак, каб прыгледзецца якраз канкрэтнаму прыкладу волі барацьбы групы былых юнакоў, пра якіх асвядоміў мяне адзін з іх — Кастью Рамановіч — удзельнік арганізацыі на-

га камітэта Саюза вызвалення Беларусі ў Наваградку ў 1946/47 гадах.

Навуковец-юрыст І. Енка ў артыкуле п.з. „Злачыны ці герой?” („Пагоня”, 11-26 верасня 1992 г.) сцвярджае па аснове следчых матэрыялаў, што ў 1947 годзе група з вясеннаццаі маладых хлопцаў заснавала ў Наваградку арганізацыю „Саюз вызвалення Беларусі”. Мэтай яе было стварэнне незалежнай беларускай дзяржавы шляхам актыўнай барацьбы з савецкай уладай. Арганізатарамі яе былі: Г. Казак, К. Рамановіч, А. Усекевіч, М. Кожыч, С. Пярловіч. Усе яны былі суджаны на 10—25 гадоў зняволенія ў гулагу. Да сёняшніх дзён, у незалежнай Беларусі, дзяржаве, Гродзенскі абласны суд мае адзін адказ на іх ці іх сем'яў дамаганні рэабілітацыі: „вінаватыя таму, што здзейнілі дзяржаўнае злачынства”. У аналізе справы аўтар артыкула даходзіць да вывадаў, што галоўнай прычынай так жорсткіх пакараній у параўнанні з фактычным дзеяннем было тое, што моладь уяўляла сабой мясцовую беларускую інтэлігенцыю, якую ў сталінскія часы папросту зпішчалі. Уважае, што разненіі суда маюць і далей асаблівую палітычную афарбоўку, апіраючыся на папуачыя ўсё яшчэ ў судовых асяроддзях савецкія ідэалагічныя догмы. Заўважае прытым, што следствы і суд над хлопцамі спрацавалі па раней падгатоўленай схеме. Сярод прозвішчаў следчых, пракурораў і суддзяў не было ніводнага беларускага, ды дадае: „іх дзеці і ўнукі сёня так-сама любяць пакіраваць”.

Вернемся, аднак, думкамі ў пераможаны Дэсаў. Лагер паступова напаўняўся людзьмі — чужаземцамі розных нацыянальнасцей з розных краін, якія стараліся гуртавацца, у аспоўным, паводле грамадзянства. Часткова прыбывалі былыя жыхары лагера — працаўнікі фабрыкі Юнкерса, якім удалося зберагчыся ад выгнанія з Дэсаў паліцыяй, ці якімсь цудам вярнуцца з тae эвакуацыі. У большасці паяўляліся, аднак, зусім іншыя асобы, дасюль небачаныя сярод рабочых Юнкерса. Былі гэта прышельцы з іншых працоўных прадпрыемстваў, сельская працаўнікі, а ў асноўным палоннія чырвонаармейцы. Яны хутка зманівалі свой моцны ёнклай, які стараўся накінць стыль жыцця і паводзін другім.

Не без ульку на іх паводзіны былі штораз часцейшыя адведзіны лагера савецкімі вайсковымі „місіянерамі” (прадстаўнікамі „рэпатрыяцыйнай місіі”), якія выклікалі эйфары по хуткага вяртання на „родину”. Несвядомыя былыя ваякі прадбачанага ім — як здраднікам — праіздзівага лёсу, маніфеставалі свой уздым радасці, не пазбаўлены элементу агрэсіі ў адносінах да карэнных жыхароў горада і ваколіц. Зразумела, што непрыстойна было б вяртагца „на родину — победительницу” з пустыні рукамі, а нейкага забеспячэння быльых зняволеных спадзявацца было

таксама нельга. Мае пошукі каго-колечы з бліжэйшых знаёмых беларусаў аказаліся дарэмнымі. Абазначала гэта, што нікому з сяброў перабраца з лесу ў Дэсаў не ўдалося. Адзін з кіраўнікоў дэсаўскай групы СБМ — звязовы Шозда, які паявіўся ў лагеры падчас наступлення амерыканскай арміі, неўзабаве счэз не пакінуўшы ніякай весткі. (У лесе сярод эвакуіраваных з Дэсаў німецкай паліцыяй дзяцей і кіраўнікоў раней я яго не спаткаў). У 1957 годзе спамянуты раней мой дзядзька Шурка — той солтыс перыяду ўсіх трох акупацыяў — перадаў мне вестку, што зняволенне ў гулагу, дзесяц у ваколіцы Беламорканала, адбываў ён з майм сябрами Шоздам. У асяроддзі савецкіх грамадзян апынуліся два былья мае падапечныя са Случчыны, якія адведвалі мяне амаль кожны дзень і ўспамагалі кансервамі і другімі прадуктамі харчавання проста з амерыканскіх рэсурсаў. Аднойчы прывалакі міе цэлы камплект вонраткі з абуткам. Усё новенькае „з-пад іголкі”. На маё абурэнне і закід, што рэчы праўдападобна паходзяць з рабунку і на адмову іх прыніцця, запэўнілі мяне, што тавар атрымалі з нейкага магазіна за дазволам амерыканскіх чорных жаўнеруў і ці нават ад іх саміх. Найбольш забаўным было тое, што ў новых абставінах яны пачуліся майм апекунамі і павучалі, што час пераапрануцца з уніформы СБМ, бо інакш не пражывеш. Перапыніўшы мой далейшы маналог, пакінул тыя рэчы і, развітаўшыся ціха прывычным клічам „Жыве Беларусь”, пабеглі. З захаванням хлопцаў я зрабіў вывад, што на маю тэму, былога кіраўніка СБМ, была якаясь гутарка ў іх новым асяроддзі. Німала было там вядомых міе савецкіх хлопцаў, з якімі ўвесь час жылі мы дружна і ўзаемна ўспамагаліся. Яны бачылі і цанілі нашу апеку над дзетварою і час ад часу садзейнічалі з намі. Я быў упэўнены, што і ў новых абставінах нікага свінства міе не прычыніць. Тым часам амерыканская ваянная камандатура сарганізавала адміністрацію лагера, забяспечыла прадуктамі харчавання і рэактывавала дзейнасць сталовай. У лагеры быў уведзены камендантскі час і ўстаноўлена вайсковая ахова. Жыхары заходніх краін паступова сталі раз'язджацца дамоў пасля аўтамабільнага заканчэння вайны.

Грамадзяне Румыніі, Польшчы, Чэхаславакіі, Угоршчыны і Югаславіі, а ў тым ліку праўдападобна і частка савецкіх падданых выразна, рознымі спосабамі сепарыраваліся ад савецкага-остаўскага асяроддзя і быльых палонных чырвонаармейцаў (знак „OST” наслі на вонратцы дэпартаўваны з акупаванай неміцамі тэрыторыі СССР). Я асабіста пасяліўся на прыватнай кватэры ў старэнькага німецкага сужонства — пенсіянераў. Мас хлопчыкі і там высачылі мяне ды падкідалі час ад часу свіную тушенку і іншыя кансервы, пакідаючы тую здабычу майм гаспадарам, пераважна падчас абеду ў лагернай сталовай, значыць, падчас маёй адсут-

насці на кватэры. Адноічы „прыперлі” яны галадаючым старэчам мяшок муکі і нейкага зерня ды пакінулі ўсё бездапаможным, разам з каляскай. Перапалоханыя весткамі аб грабяжах немцы не маглі зразумеши зусім іншых паводзін тых хлапчукоў ды іх менталітэту — нейкіх нечуваных ім нават з назвы беларусаў.

У чэрвені, быццам малапкаю, разнеслася вестка, што амерыканцы перадаюць Дэсаў у акупаццю савецкай арміі. У лагеры паявіліся вайсковыя місіі: французская і амерыканская, якія мелі заданне правесці рэгістрацыю перасяленцаў у іх акупацыйныя зоны. Я, кіруючыся сваімі ведамі французскай мовы і сякою-такою магчымасцю слоўнай канверсацыі з французамі, вырашыў дабівацца выезду ў французскую зону. Місію французаў узначальваў невысокага росту, гадоў пад сорак, крыклівы сяржант, як пасля аказалася, задзёрысты камуніст. Кожнага, хто стараўся пазбегчы контакту з савецкай акупацыйнай уладай, лічыў патэнцыяльным ворагам і так адносіўся да сваіх наведвальнікаў. Мяне, як і іншых маладых хлопцаў, пасля доўгіх допытаў абвінаваці ў праудападабенстве службы ў нямецкіх вайсковых ці эсэсаўскіх фарміраваннях, прагнаў і пагражай арыштам, калі толькі знайдзе хвіліну вольнага часу. Дзяўчат, у прынцыпе ўсіх, лічыў нямецкімі наложніцамі. Стала ясным, што незалежна ад афіцыйнага загаду, кіраваўся ён мэтай максімальнага абмежавання наплыву зацікаўленых у французскую зону акупацыі.

У лагеры аптынулася пекалькі палякаў, якія ведалі мяне з працы ў СБМ з перыяду апекі над дзяцьмі. Адносіны між намі былі заўсёды карэктныя, а бліжэйшыя контакты і сімпатыя завязаліся ад якогася інцыдэнту ў фабрыцы нездадоўга перад наступлением альянтаў. У цэху, побач польскіх дзяўчат, працеваў нашы хлопцы. Полькі сарганізавалі неікую малую дыверсію, якая перапыніла працу. Гэта заўважылі хлопцы і адзін з іх (імя не памятаю), віцябчанін, расказаў мне гэта як сенсацыю. Я яму парай, каб лепш забыўся пра тое, але кірауніцтва цэха не забылася бараніць сваю скuru і паведаміла паліцыю.

Да выстраеных у адзін рад дзяўчат паклікалі майго віцябчаніна ды яшчэ двух або трох хлопцаў і мяне. Афіцэр загадаў, каб я папярэдзіў хлопцаў гаварыць прауду, адказваючы на яго пытанні. Цяпер цяжка прыпомніць дакладна мае слова скіраваныя да хлопцаў. Памятаю, аднак, што ідэя думкі было звярнуць увагу, што іх добрыя поспехі ў працы вымагаюць зразумелай пільнасці і яны павінны пацвердзіць толькі тое, што напэўна бачылі і напэўна ведаюць, бо ад гэтага залежыць жыццё іншых. Віцябчанін зарэагаваў коратка, але рагушча: „Мы ж не дурнія і не можам нічога выдумоўваць”. У рэшце рэшт дзяўчат не абвінаваці, а такія здарэнні хутка не забываюцца.

Інцыдэнт з французам быў пагодай для польскіх сяброў праявіць у адносінах да мяне, беларуса ў клапатлівой сітуацыі, належную, у іх перакананні, галантнасць.

Тым часам у лагеры паяўлялася штораз больш савецкіх мундзіраў розных вайсковых фарміраваніяў. Разнесліся чуткі, што незалежна ад колеру пагонаў, шапачных вобадкаў і ці нават самой уніформы, віпратка іх выпаўняла ролю маскіроўкі малойчыкаў з вядомага ў тым часе і паўсюдна на зямлі прысутнага „прадпрыемства смерці” — СМЕРШ. Не было сакрэтам, што хатца абрэвіятура гэта фармальна азначала „смерць шпіёнам”, то абсяг дзеяння „фірмы” адпавядаў больш лозунгу „хто не з намі, той супраць нас, а хто супраць, той паблажлівасці не павінен спадзявацца”. Лагерная атмасфера перамянялася з дня на дзень. Кіраваныя сама-захаваўчым інтынктам чутныя дасюль славакі і чэхі быццам счэлі з лагера. Харваты, якія пераважна дабравольна прыехалі на работу, каб падтрымаць барацьбу за „Новую Еўропу” ды змаганне (поруч вермахта) сваіх усташаў за незалежнасць Харватіі, таксама апынуліся за полем бачання. У лагерным сімбёзе з імі, непрыміримыя дасюль сербы, якія пакінуўшы сваіх чэтнікаў, шукалі ў Нямеччыне сковішча перад навалам цітаўскага рэжыму альбо прымусова былі вывезены на работу, супольна шукалі выхаду з існуючай сітуацыі. Усе іншыя заходнія нацыі канчаткова развіталіся з Нямеччынай, ад'ехаўшы без перашкод у свае краіны. У лагеры асталіся такім чынам у асноўным палякі, а дакладней — польская грамадзяне, і савецкія падданыя, а фактычна расіяне, бо „нацмены”, „савецкага народа” таксама быццам бы растваўліся ў прасторы. Савецкія „місіянеры рэпатрыяцыі” праводзілі безупынную агітацыю. Красамоўна пераконвалі яны слухачоў, што зэрфармаваная радзіма чакае іх вяртання, падгатавіўшы дастатніе жыщё ў рэваншы за іх нягody ў гітлераўскай няволі. Людзі, фактычна змoranыя вайною і няволій, жадалі пачуць падобныя заклінанні і ахвотна і некрытычна верылі той хлусні, перакананыя, што яны ні ў чым перад радзімай невіноўныя. Нарастаючая, асабліва сярод палонных чырвонаармейцаў (а іх была большасць) атмасфера вяртання гранічыла з эйфарыяй.

За адзінкамі, якія тайком пакідалі лагер, рассыпаліся пошуки. Гэта адбілася трывожным рэхам і на польскім грамадстве. Паколькі польская рэпатрыяцыйная місія не паяўлялася, круг больш актыўных людзей стварыў унутрылагерны самаўрад, які дамагаўся ў амерыканцаў чым хутчэйшай адпраўкі ў іх акупацыйную зону. На рацэнне амерыканскіх вайсковых улад чакаць доўга не прыйшлося.

Стварылася альтэрнатыва: падацца з палякамі на заход у амерыканскую акупацыйную зону альбо палесці на кручок савецкай прапаган-

ды ды пагрузіца ў „цялятнікі” (таварныя чыгуначныя вагоны) накіраваныя „на родину” (*tertium non datur*). Прыйшлося выбраць меншае зло — першую магчымасць.

Эвакуацыя наступіла даволі хутка і адбылася гвалтоўна, праўдападобна з прычыны намагання ўсходніх саюзнікаў перадачы ім дамоўленай тэрыторый.

Набітыя бітком людзьмі цяжкія амерыканскія „студэбэкеры” даставілі выгнанцаў у напоўнены ўжо да паловы лагер каля Гётпінген. Агароджаная лагерная тэрыторыя, густая амерыканская вайсковая варта вакол агароджы, прымітыўныя сапітарныя і наогул бытавыя ўмовы — усё разам зрабіла прыгнятаючесць уражанне, як аказалаася — не без прычыны. Крымінагенныя паводзіны часткі ранейшых жыхароў таго „энклава” змусіла вайсковую адміністрацыю да ўзмацнення рэжimu, абмежавання выхаду з лагера толькі за пропускамі — цяжкімі да атрымання і т.д. Дзень за днём праходзілі ў безцадзейнасці і трывозе, выкліканай даволі частымі адведзінамі вайскоўцамі ўсходніх саюзнікаў. Мае заявы, кіраваныя ў адрас вайсковай адміністрацыі з просьбай дазволу выезду ў пошуках блізкіх міс асоб, былі вырашаны адмоўна.

У Польшчу

Неўзабаве надышла восень, а з ёю ліквідацыя лагера недастасаванага да зімовых умоў. Відаць лёсам былі прысуджаны тыя чыгуначныя „цялятнікі” накіраваныя на ўсход, але ў гэтым выпадку толькі да польскай мяжы з Чэхаславакіяй — да перасыльнога пункта Козле. Цягнік затримаўся ў Козлі пры пероне загружаным людзьмі і іх „здабычнай” (чытай: нарабаванай) маёmacцю. Пасажырам нашага цягніка неахвотна ўступалі месца раней прыбыўшым падарожным. У меру разгружання цягніка ўзмагаліся праклённы, лаянка, а часам і рукапрыкладства. Напружанне стомленых падарожжам і чаканнем пад голым небам людзей узмацнялі марудныя і непрыемныя допыты кожнага прыбыўшага функцыянарамі органу бяспекі, пасля якіх толькі працаўнікі дэлегатуры Дзяржаўнай рэпатрыяцыйнай управы (*Państwowy Urząd Repatriacyjny*) — ПУР афармлялі рэпатрыяцыйныя пасведчанні і білеты на праезд да жаданай чыгуначнай станцыі.

Праніклівасць функцыянераў бяспекі не настройвала аптымістычна. Адзінам майм дакументам было пасведчанне лагернай адміністрацыі фабрыкі Юнкерса. Выдаваныя ў апошні год вайны такія пасведчанні засступалі раней ужываныя са знакамі „P” ці „Ost”, так што маё пасведчанне не выклікала падазрэння, а ўгомленасць майго даследчыка не заахвочвала яго да гутаркі. У часе падарожжа давялося падружиць з хлопцам

з Познані, які вяртаўся, так як і я, без багажу, толькі з невялікім чамаданчыкам. Ветлівы пазнаняк, даведаўшыся пра маё паходжанне і немагчымасць вярнуцца на Бацькаўшчыну, запрасіў мяне дамоў на час пошуку якога прыпынку. Аформіўшы ў бюро ПУР адпаведныя дакументы, мы неўзабаве апінуліся ў прыгарадзе Познані, дзе жыла яго сям'я і дзе было поўна савецкага войска. Прывітала нас вельмі сардэчна яго старэйшая сястра, але даведаўшыся пра маю сітуацыю, раптам расплакалася, не скрываючы страху перад сачэнем савецкім вайсковымі за кожнай хатай, кожным чалавекам, а асабліва за прыезджымі. Адносіны пераможцаў да мясцовых жыхароў прычынілі нямала бяды, здзеку над людзьмі і крыўды, вышаптала перапуджаная жанчына. У такіх абставінах прыйшлося зноў звярнуцца ў ПУР, які накіраваў мяне на перададзеныя Польшчы ра шэннем Ялцінскай канферэнцыі землі па рэкі Одэр і Ныса, з якіх выгналі ранейшых жыхароў — немцаў. Такім чынам апінуўся я ў гарадку Рыпін-Любускі, дзе было нямала эвакуіраваных з Наваградчыны і самога Наваградка. Тут зноў перш-наперш контакт з бюро ПУР. Прышлялі мяне там ветліва, дали вольны пакой у суседстве, а пасля праведзенай са мною гутаркі кіраўнік ПУР запрапанаваў працу на пасадзе пасяленчага інспектора. Маім абавязкам мела быць арганізаванне пасялення рэпатрыянтам з Савецкага Саюза. Пропанову, зразумела, я прыняў, а перада мною былі два дні вольныя ад працы з выпадку ўгодкаў каstryчніцкай рэвалюцыі. Даведаўшыся адресы знаёмых наваградчан, пастановіў я некаторых адведаць. Адносіны ўсіх спатканых вонкава былі карэктныя. Найбольш шчыра прыняла мяне сям'я Яна Палонскага, жонка якога Марыля — беларуска, жывучы побач школы ў Наваградку, утрымоўвала контакты з моладдзю, чым прыцягала кліентаў свайму мужу — шавецкаму майстру. Яна і пераказала ўсё навіны з пасляваеннага Наваградка.

Першае зняволенне

Праца мая началася ў лістападавы цёплы дзень з камандзіроўкі да толькі што прыбылых перасяленцаў. У дарозе мінуў мяне самаход, але зараз затармазіў, а два яго пасажыры загадалі майму фурману затрымаць коней. Мяне ветліва папрасілі перасесціся ў машыну, якую завярнулі ў адваротным ад намеранага мною напрамку. Даязджаячы да Рыпіна павозка наша затрымалася на вуліцы, пры якой стаяў знаёмы з Наваградка электрык прозвішчам Ягадоўскі са сваім пляменнікам, якога прыпомніў я як шустрага і празмерна абавязковага дружыновага СБМ. На пытанне аднаго з маіх спадарожнікаў, які паказваў на мяне: „Чы то тэн?”, абодва адказалі: „Так, то тэн”. Было ўсё ясна. Моўчкі давезлі мяне

ў горад Слубіцы (палова Франкфурта з польскага боку ракі Одэр) і, не выясняючы ні слова, зачынілі ў падвале якойсь і камяніцы. На другі дзень раніцай паявіўся сяржант (пасля даведаўся я яго прозвішча — Аляксандр Пясецкі), які прынёс мае старыя каманы і вонратку з маёй кватэры. Укінуўшы ў мой катух тыя лахмоці, запрапанаваў „прадаць” яму за прадукты харчавання мой эсбээмаўскі мундзір, у які я быў апрануты, пашыты з зялёнага сукна, прыдзеленага раней сярэднім і вышэйшым кіраўнікам СБМ. Я без слова згадзіўся, хоць не верыў у яго прапанову рэваншу і не дадумоўваўся памеранай ім фактычнай расплаты, што выпадкова выясняцца крыху пазней. Таго ж дня вечарам два ўзброеных жаўнеры заявілі мяне на першы паверх, дзе я апынуўся ў даволі прасторным пакой з адной толькі шафай, адным крэслам і пісьменным столом, на якім сядзеў, растапырыўшы ногі ў ботах з халявамі, вярзіла з квадратнаю фізіяноміяй і пісталетам у руках, якія насілі савецкія афіцэры. Па пакой прахаджваўся суб'ект у вайсковай (у адрозненні ад свайго кампаньёна) вонратцы з пагонамі паручніка і тварам інтэлігента, „узброены” ў вялікую тоўстую нагайку, якою раз-пораз хлястаў па халівах сваіх „афіцэрак”. Па загаду „цывільнага” жаўнеры падвялі мяне ва ўпор да яго, ахутанага смуродам самагону, гнілога дыхання, а адзін з салдацікаў цвёрда, відаць прывычна, трymаў за каўнер маёй вонраткі. „Уладар” пачаў гутарку пытанием, чаму я прабаваў уцячы з падвала. Пачуўшы маё запярэчанне, стаў мяне вызываць, акладаючы жалязякай пісталета дзе папала, у tym ліку і па твары, ды штораз чубам бота даваў мяне выспяткі ў прамежнасць. Уючыся ад болю, падтрымоўваны за каўнер ваякамі, я стараўся персаносіць здзекі моўчкі, прадаўжаючы маё пірэчанне, бо ўцякаць ис прабаваў і пытанне лічыў правакацыяй. Наступная серыя ўдару і слоўных знявагаў выразна паслабіла ўражлівасць катаванага на страх і боль, а раз'юшанасць праследавацеля дайшла да зеніту. Упэўніўшы мяне, што не ўцякну і згнію тут на месцы, змяшчоў тэму, задаўшы іншае пытанне: хто і з якой мэтай скіраваў мяне з амерыканскай зоны акупацыі ў Польшчу.

Не маючы адказу і на гэта пытанне, вызваліў я сваім пірэчаннем новую атаку фуры жывадзёра, які стаў чаргова прымяняць усе прыдуманыя ім прыёмы мучэння. Паўтарыўшы дакладна пабоі, раптам згарнуў ляжачыя на стале паперы і фатаграфіі, забраныя з маёй кватэры. Крычаў, што ўсё ведае пра мяне і, называўшы мяне засраным інтэлігентам, схапіў атэстатсталасці ды, змяўшы ў далоні, тыцкаў ім мне пад нос, загадваючы „zeżreć ten chamski świstek”. Адвярнуўшы галаву ад яго кулака, пачуў я новыя ўдары ажно да страты прытомнасці. Ён, таксама непрыгомны ад злосці, выкліканай майм супрацівам, парваў атэстатсталасці на кусочкі і выкінуў у смецце. Усе далейшыя яго садысцкія акты здзеку перасталі рабіць

уражанне ў атупелай свядомасці яго ахвяры. Трыманне жаўнерамі ў пазіцыі галавою ўніз, ламанне пальцаў на ўсаджаных між імі прутах — усё стала раптам абыякавым. Не асягнуўшы жаданых адказаў, следчы на-рэшце загадаў паставіць свою ахвяру пад сцяну перад ім і аб'явіў рашэнне застрэліць, калі на прызнаюся да „сваёй віны”. У тым моманце мая ўвага чамусыці сканцэнтравалася на афіцэры, які зауважальна нервова стаў крочыць па пакоі і на абодвух жаўнерах, якія не здолелі скрыць сваёй стомленасці. Падумаў я прытым, што страліць ён не захоча, каб не пабрудзіць памяшчэння. Гэта рэакцыя на яго пагрозу чамусыці запамяталася мне да сёняня, як зусім нечаканая ў той драматычнай сітуацыі і незразумелая. Пагрозу прымянення зброй мой мучыцель аднак выпаўніў і аддаўшы тры выстралы над маёю галавою, аб'явіў перамену свайго рашэння. Загадаў жаўнерам прынесці лапату, якую сунуў мне, крыкнуў вывесці ў агарод, выканапаць яму і выкананаць экзекуцыю. Жаўнеры павялі, падтрымоўваючы, асуджанага лесвіцай уніз і, праўдападобна прывучаныя да такой працэдуры, павярнулі ў падвал ды зачынілі ў каморцы побач той, у якой сядзеў я дасоль.

Паступовас памяшчэнне напружання прыйшло на змену ранейшаму здраниценню, якое чаргова ўступіла адчуццю ўсёадымнага болю цэлага цела. Спроба сесці на збітых з дошак нарах спарадзіла нечакана пабольшанне цярпення. У такой сітуацыі найлягчэй аказалася стаяць, учапіўшыся нейкай выстаючай са сцяны падвалам жалязякі. За сцяною маёй „кватэрэ” раздаваліся жарты і смех затрыманых за штосці дзяючат, якія правакавалі вартайскому хмельным спевам з-за кратай падвала: „*chodz kochanie na je...*” і т.д.

Цераз закратаванае ваконца маёй каморкі відаць было свет у вокнах акалічных дамоў і прасоўваючыся час ад часу цені іх жыхароў. Усё гэта адводзіла думкі ад толькі што перажытага ды напамінала пра існуючес вакол у меру нармальнае жыццё, што ў мaim тадышнім адчуцці здавалася мне асабіста чымсь абстрактным, чымсь, што мяне не датычыць.

Думкі гэтых аднак не выклікалі ў свядомасці нікага ўражання. Яны проста зусім незалежна пераплывалі адна за адною цераз збалелую галаву ажно да поўнага знемажэння, што змусіла вязня прылегчы на тых не прыладжаных да сябе дошках нараў. Пякучы пачаткова боль ад су-тыкнення з цвёрдым лежывам паступова слабеў у меру спакойнага нерухомага ляжання. Са сну вырваў мяне грукат замка ў дзвярах каморкі. Спробу раптоўна падняцца з месца спыніў, аднак, востры боль, які змусіў зястасцца ў ранейшай пазіцыі цела. Прынесеннае вартайскім снеданне паказалася мне якойсьці недарэчнасцю, тым больш, што павыбіваныя то ў адзін, то ў другі бок сківіцы, хоць і ўдалося вярнуць у належнае ім мес-

ца, аднак не дазвалялі нат паварушыць ротам. Выцершы паступова запечаную кроў з твару, губаў і галавы, прыйшлося захаваць ісрухомую пазіцыю знявеченанага цела. Зактывізваўся затое думкі, якія выпіралі адна другую, губляючыся ў здагадках фактычнай мэты мучэння мяне праследавацелямі, хто яны такія, як павесці сябе ў далейшых з імі канграктах ды чым усё гэта можа кончыцца.

Дзесыці пад поўдзень зноў заляскатаў замок і дзвёры майго жылля адчыніліся насыж, а ў іх паявіўся той паручнік — сведак допыту — у суправаджэнні маладой цяжарнай жанчыны. Яны без слова прыглядаліся мне некалькі добрых хвілін, а я пільна сачыў за выяўленнем іх твараў і інтэнсіўна, але беспаспяхова шукаў у памяці падабенства да каго-небудзь са спатканых дасюль у жыцці людзей. У вачах аднік або іх „гасцей” удалося зауважыць хутчай прыкметы спачування, чым нянявісці ці іншага адмоўнага пачуцця. Кім была тая цяжарная жанчына, так і асталося для мяне таямніцай, але яс адведзіны ды рэакцыя твару, выкліканая мaim незайдросным выглядам, разбудзіла іскру надзеі, што ўсё-такі нехта пашкавіўся, кім на самой справе з’яўляецца той патурбаваны арыштант. Гэта думка крыху аблігчыла маю псіхічную траўму. Неўзабаве пасля іх адыходу прыйшоў узбросны пасланец з абедам. Паставіўшы ежу каля неспажытага снедання, запрапанаваў прагулку для спаўнення фізіялагічных неабходнасцяў. На маю адмову (ссці я не мог, а фізіялагічных патрэбаў не адчуваў) зарэагаваў увагу, што маё „адчаянне” нікога тут не ўсхвалюе, а акт галадоўкі можа мне прыдаць лішнія бяды. Я і сам гэта добра разумеў і далёкі нат думкаю быў ад „хванабэрэяў” у тыпе гала-доўкі, магчымых у цывілізаваным свеце.

Пасля трох—четырох дзён мая фізічная кандыцыя паступова стала папраўляцца. Тыдняў тры ніхто мяне не непакоіў, а я губляўся ў здагадках, што яшчэ могуць прыдумаць мае „апекуны”. Тым часам раіны ад пабояў выгаіліся і ў рэшце рэшт вывелі мяне зноў на паверх у той самы пакой, дзе чакалі адно цырульнік і вартайнік. Пабрыўшы маю бараду, далі магчымасць памыцца, а на досвітку наступнага дня загадалі хутка сабраць сваё „дабро” і, вывеўшы, пасадзілі ў знаёмыя мне самаход між жаўнерам і згаданым раней сяржантам Аляксандрам Пясецкім. За рулём самахода сядзеў вядомы ўжо паручнік, які ўзначальваў канвой, а каля яго яшчэ адзін вайсковец. За „нашым” самаходам стаяла з заведзеным матернам грузавая машына, з кузавам, прыкрытым брызгентам, загружаная якімісь таварамі. Па загаду паручніка канвой падаўся ў падарожжа, як пасля аказалася, у Познань, з невялікай хуткасцю, дасягальнай прыстаса-рэламу грузавіку. Неўзабаве дарогу перагарадзіў нам шлагбаўм, за якім

стаялі ўзброеныя па зубы савецкія жаўнеры, а побач згуртаваная ваянная тэхніка, у тым ліку самаход, з кабіны якога выйшаў нам настырач афіцэр. Запытагаўшы, хто камандзір канвоя, зажадаў ад яго дакументаў усіх прысутных. Зідэнтыфікаваўшы дакументы з усімі апрача мяне, зажадаў прад'яўлення і майго пасведчання тоеснасці. Ніякія тлумачэнні паручніка аб загадзе сакрэтнага транспартавання вязня не прамаўлялі да пераканаўнія саюзніка, які загадаў перадаць „шпіёна” ў яго распараджэнне ды прыказаў жаўнерам акружыць наш канвой. Паручнік папрасіў адніак яго на сакрэтную гутарку адзін на адзін, і сеўшы ў кабіну савецкага газіка, афіцэры доўга спрачаліся між сабою, пакуль польскі ваяка не пераканаў свайго суразмоўцу вядомым ім толькі абодвум аргументам. Такім чынам шлагбаўм перад намі падняўся і наш „караван” падаўся ў далейшае падарожжа. Адолеўшы пару дзесяткаў кіламетраў, зноў затрымка войскам пераможцаў і паўтарэнне працэдуры, амаль ідэнтычнай з папярэдняю, што прычыніла нямала трывогі, асабліва вязню. Перамогшы і гэту перашкоду і ад'ехаўшы ад яе, камандзір затрымаў свой самаход, які папхнуты лёгка грузавіком, кіраваным недасведчаным шафёрам, стаў каціца ў адхон. Мне несяк удалося скапіць за ручны тормаз і затрымаць машыну на даволі стромым адхоне. Гэта зрабіла добрае ўражанне на афіцэры. Пасля ка-роткага адпачынку і пераадolenня ў далейшым падарожжы яшчэ адной савецкай перашкоды, асенні кароткі дзень хіліўся да канца, а спадарожнікі штораз больш згадвалі пра магчымасць падслікавання. Праязджаючы на змяркенні цераз якось мястэчка, ваякі зауважылі карчму, што стала наступнай прычынай перапынку ў нашым вандраванні. Пакінуўшы кагось з грузавіка на варце, усе апошнія падаліся ў закусачную, ведучы і мяне з сабою.

У дастаткова прасторнай ізбе за сталом сядзела некалькі дзецюкоў, змагаючыся з літровай пляшкай сівухі, ды выглядала на тое, што не з першай. Наша кампанія, пасадзіўшы мяне на лаве пад сцяною, заняла месца прыстале побач і заказала таксама літроўку, ізлую гурбу каўбасы ды хлеба. Пасліўшыся з большага, камандзір паднёс і мне паўшклянкі самагону і кусок каўбасы з хлебам. Адмовіцца ад такога пачастунку не хапіла сілы, тым больш, што і на думку не прыйшла магчымасць выклікання той ветлівасцю афіцэра вострага канфлікту. Падхмеленая тубыльцы, даведаўшыся, што з'яўляюся вязнем, напалі на афіцэра за яго паблажанне фашисту і мо нават шпіёну. Завязвіўся спрэчка, якая давяла да ўзаемнай пагрозы пісталетамі. Перамагла адніак прыгомнасць галавы „obywateła roгicsznika” і пагоджаныя бакі канфлікту распілі на развітанне яшчэ адну бутэльку смярдзючага „эліксіру”. Выйшаўшы на паветра, афіцэр загадаў усім заніць свае месцы і пакінуць вязня ў яго распара-

джэнне. Сам адвёў мяне ўбок і, прытвараючыся вельмі грозным, стаў дапытваць, што мяне злучае з сяржантам Пясэцкім. Я пачаткова сцвярджаў, што не разумею ў чым справа. Аднак мой суразмоўца патрабаваў шчырага адказу, аргументуючы свае дамаганні фактам прапановы Пясэцкага расстрэляць мяне ў лесе падчас адпачынку пад зачэпкай уцёкаў у час адводу ў кусты для аддання мачы. Тады я палічыў мэтазгодным паведаміць паручніка аб інцыдэнце „вышабравання” Пясэцкім ад мяне вонраткі і абургаку. Гэта інфармацыя выразна задаволіла яго і на маю просьбу пайнфармаваць, ці ў Познані паўторыща падобнае катаўанне, як у яго пастарунку, цвёрда запярэчыў. Выясніў прытым, што адбылося гэта незалежна ад яго волі а нат супраць яс, а аплювуху я атрымаў між іншым памылкова за нейкага нямецкага жандара, які седзячы перада мной у той каморцы распілаваў краты, гатовіўшыся да ўцёкаў, за што прыйшлося расплатіцца мне. Дадаў, што атрымаў загад даставіць мяне ў „Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa” (у скарачэнні „УБ”) у Познані. Пад'ехаўшы пад шлагбаўм таго „ужэнду”, пакінуў мяне пад наглядам вартайніка, а сам са сваімі падуладнымі (у тым ліку і з Пясэцкім) падаўся ў напрамку будынка установы. Я, несвядомы рэчаіснасці тадышній Рэчы Паспалітай, спытаў жаўнера, што гэта за „ужонд”, якога ён пільнуе. Той на маё пытанне адказаў таксама пытаннем: „A ty co, z choinki zerwał się, nia wiesz co to NKWD?” Мне стала да канца ўсё балочча ясна, уключна з тым, што маю дачыненне з земляком. Прабуючы выкарыстаць гэты факт, стаў наракаць, што цераз непаразуменне мяне арыштавалі ўдарозе з Нямеччыны на нашу Віленшчыну. Прабуючы разбудзіць у хлопца пачуцці зямляцтва, падкінуў яму думку, што яго абавязкам пільнаваць шлагбаўм, а не чалавека, ды яшчэ земляка, калі яму прыйдзе адхіліцца на пару кроکаў. Мая нечакана смелая (з-за недахопу часу) гутарка выразна перапалохала хлопца. Стаў ён раптам прытварацца раптурчым ды заяўіў, што зямляк ці не зямляк, але „krok w lewo, krok w prawo benda strzelać prosto w ciebie, bo ani myśla za jakiego szpiona na białe niedźwiedzie być wywiezionym”. Гэта „сяброўская” гутарка можа яшчэ прадоўжылася б, каб не вярнуўся так хутка мой афіцэр з асторожнымі канваірамі, якія забралі мяне пад замок.

Нечаканая спагадлівасць

Раніцай яшчэ не ўспеў я пазнаёміцца ў камеры з вязнямі, як паявіўся канваір і завёў мяне ў бюро ў суседнім будынку на допыт. Функцыянер у цывільнай вонратцы, праўдападобна следчы суддзя (інстытут якога функцыяніраваў яшчэ ў пасляваенны час), аказаўся мужчынам з выгляду каля сарака гадоў. Агарнуўшы мяне зрокам з ног да галавы, запрапана-

ваў сесіі, упэўніўся ў маёй тоеснасці і запытагаў, за што мяне арыштавалі. Адказ мой быў стэрэатыпны, якія ён чуў ад вязняў праўдападобна штодзённа: „Не ведаю, бо я не зрабіў ніякага злачынства і ніякага абвінавачання мне не прад’явілі”. Тады мой суразмоўца пераклочыўся на канкрэты і спытаў, якой дзяржавы лічу сябе грамадзянінам ды чым я кіраўяўся, уступаючы ў Саюз беларускай моладзі. Такіх пытанняў я спадзяваўся, разважаў у думках польскія традыцыі барацьбы за незалежнасць, неастыўшую няnavісць да акупантаві і пастанаві рызыкуць шчыры адказ — згодны з майм перакананнем. Назваў я сябе грамадзянінам Польшчы беларускай нацыянальнасці, а на работу ў СБМ быў пакіраваны толькі што паўсталым у часе акупацыі рухам незалежнасці Беларусі. Міжвольная грымаса на твары следчага, што было прызнакам ні то паблажлівасці, ні то спачування маёй наіўнасці, паказалася мяне аптымістичным прагнозам і ў гэтым я не памыліўся. На пытанне, якое заданне я атрымаў ад таго „незалежніцкага руху”, я выясніў, што ў так кароткім часе дзеяння асноўным заданнем было замацаванне нацыянальнай свядомасці моладзі ды прысвяенне ідэі незалежнасці, што мела зберагчы моладзь ад упłyvu акупанта. Паспешна дадаў я, што піякай іншай дзейнасці, якую можна было б залічыць да злачыннай, я не праводзіў.

Ён тым часам, пераглядаючы мой дэпазіт — якіесь фатаграфіі і праўдападобна пратакол са Слубіц, не ўглыбляўся ў дэталі справы ды прыліканых мною арганізацый і быццам не слухаў адказу на пытанне.

Пасля хвіліны маўчання ён заўважыў, што тэарэтычна можна згадзіцца з тым, што нельга караць „за пабожныя зычанні”. Дадаў аднак, што я дзейнічаў на тэрыторыі савецкай дзяржавы і супраць дзяржаўным інтарэсам, а гэта ўжо мяняе сутнасць справы. Некалькі наступных пытанняў, не звязаных непасрэдна са справаю і непратакуліраванне адказаў сведчылі, у майм разуменні, аб незацікаўленні следчага проблемай, тым больш, што гутарка вялася спакойна і мела характеристар хутчэй дыскусійным следства.

У рэшце рэнт, згарнуўшы тыя паперы са стала на маіх вачах, суразмоўца мой парваў іх і выкінуў у смецце. Вярнуў мне фатаграфіі, рэпатрыяцыйны дакумент і заявіў, што ён не мае асновы для арышту і пастановляе звольніць мяне. Я, збянтэжаны тою нечаканасцю і асмелены яўнай, у майм перакананні, добразычлівасцю чыноўніка, папрасіў яго рады, ці мне можна вярнуцца ў Рыпін. Ён, падумаўшы, парай мне ў крайнім выпадку забраць з кватэры неабходныя рэчы і паехаць дзе-небудзь у іншое месца. Дадаў прытым, што мэтазгодным было б з'явіцца ў каменданта міліцыі, а калі з яго боку напаткаю якую непамыснасць, спаслацца мне трэба на капітана Казлоўскага. Званком выклікаў ён таго капітана,

пазнаёміў нас, загадаў вывесці мяне на волю і заапекавацца ў выпадку неабходнасці.

Я, ашаломлены да рэшты такім зваротам справы, стараўся дастасавацца да дадзенай мне рады. Вярнуўшыся ў Рыпін, заглянуў на кватэру, давёў сябе да сякога-такога ладу і пераначаваў дома. Раніцай пастанавіў адведаць чыгуначны вакзал ды разглянуцца за шанцам выезду на захад. Пад параю стаяў пасажырскі цягнік без якой-колечы, як мне здавалася, аховы. Я ўскочыў у вагон, запоўнены нямецкім палоннымі. Ідуchy ўздоўж вагона, звярнуў я ўвагу на чатырох маладых хлопцаў, якія сядзелі на адной лаве. Не надумоўваючыся, спытаў, ці яны не памаглі б мне ўладзіцца між імі, каб пераехаць заходнюю граніцу. Хлопцы пераглянуліся між сабою, але ў тым моманце пачулася звонку гутарка двух мужчын, што якіс „цывіль” увайшоў у цягнік, дык хутка трэба праверыць. У такой сітуацыі асталася толькі адна магчымасць — выйсці з вагона на другі бок цягніка. Мне гэта ўдалося і, пралезшы цераз іншы, тавары цягнік, абышоў я станцыю і вярнуўся ў будынак вакзала, дзе трывога дзеля пошуку „цывіля” была ўжо ў зауважальным разгары.

Расчараўаны няўдачай, падаўся я да каменданта міліцыі даведацца, якая будзе яго рэакцыя на маё паяўленне. Той выслушаху мяне, загадаў міліцыянту сцерагчы, а сам пусціўся да выхаду. Я зразумеў складанасць сітуацыі і пастанавіў спаслацца на капітана Казлоўскага. Афіцэр, быццам апечаны, ускочыў назад у пакой і, зачыніўшы дзвёры, згандуў мяне, што не папярэдзіў яго зразу. Параіў не вяртацца на кватэру і памог не-прыкметна пакінуць кампісадатуру. Мінаючы рыначную плошчу, нечакана напаткаў я таго ж пана Ягадоўскага (канфідэнта), які гутарыў з двума савецкімі афіцэрамі. Для яго гэта спатканне таксама было нечаканасцю, ад якой не здолеў затаіць разгубленасці і на маё ветлівае прывітнине стараўся адказаць таксама прытворнай ветлівасцю. Мінуўшы майго праследавацеля, з рынку ўвайшоў я ў першы напатканы перавулак ды, прыбываўшы кроку, мяняў, як мага, вулічкі, напрамкі і ўрэшце шчасліва асягнуў хату спомненага Яна Палонскага. Палонскія заканспіравалі мяне ў сваёй кватэры і выслалі ў разведку 10-гадовага сыночка Янку, які інфармаваў цераз кожныя дзве гадзіны аб руху савецкіх жаўнероў у ваколіцы маёй кватэры. Тым часам спадарыні Марылі (жонцы пана Палонскага) удалося паразумецца з маймі, пазнанымі перад арыштам, сябрамі з ПУРа, якія загадалі чакаць іх да вечара. (Імёны іх, на жаль, зацерліся ў памяці з прычыны зусім кароткіх нашых кантактаў.) На змярканиі паявіўся адзін з іх з дзяяўчынай (гадоў каля трыццаці), якія запрапанавала называць яе Тэрэсай і завяла мяне дамоў дзесь на акраіне мястэчка. Жыла яна з пажылой жанчынай, да якой трэба было звяртацца „цётка”. Акцэнт у іх гутар-

цы здраджваў усходняе, праўдападобна віленскае, паходжанне, але на са-
мым пачатку мы дамовіліся, што не будзем узаемна азнаямляць сябе аб
справах мінулых і, наогул, асабістых. Пра мяне разнеслася чутка па цэ-
льым мястэчку і яны безумоўна арыентаваліся ў маёй сітуацыі ды прычы-
нах, што на яе злажыліся. Факт гэты тым больш непакоіў мяне, а цішнія
майго тайніка спрыяла аналізу перажытых прыгод. Не было сумнення,
што лёс паставіў мяне з аднаго боку барыкады з напатканымі добразыч-
лівымі і дасканала сарганізаванымі людзьмі. Ясным было мие таксама,
што яны ведалі, каму спрыялі і рабілі гэта не толькі па гуманітарных мер-
каваннях, рызыкуючы сваёю асабістай бяспечнасцю. Кім былі яны фак-
тычна, да сёння асталося мис таямніцай. Зразумелым здавалася толькі
тое, што былі гэта людзі дасведчаныя наступствамі савецкай цемры,
з'яднаныя ў абароне супраць той пагрозы, ва ўмовах пасляваеннага ад-
раджэння.

Жаночыны пратрымалі мяне дзён восем. На досвітку снежаньскай
раніцы Тэрэса падвяла мяне палявой сцежкай у напрамку чыгуначнага
прыпынку. Людзі падарожнічалі ў тым часе пераважна ў „цяплушках”
таварных цягнікоў. Паshanцавала і мие папасці ў такі цягнік, які ўжо ста-
яў падрыхтаваны да адпраўкі на ўсход краіны цераз Варшаву. Вагон быў
загружаны да паловы рознымі прадметамі бытавога назначэння. У дру-
гой яго палове стаяла нагрэтая да чырвані чыгуначная печка, папулярна
называемая казою. Абапал яе сядзелі і стаялі пасажыры, пераважна
„шаброўнікі”. Гэта былі жыхары пераважна цэнтральных раёнаў краіны,
якія „шабравалі”, інакш кажучы — рабавалі, рознае дабро з пакінутых
немцамі дамоў ці гаспадарак на заходніх землях, якія называлі „Ziemie
Odzyskane”.

Я без плашча ці паліто і без багажу паказаўся май спадарожнікам
падазроным, дык прыйшлося тлумачыцца, што вяртаюся з Нямеччыны і шу-
каю нейкай працы і сям'і, якая магчыма эвакуіравалася з усходу. Цягнік
валокся марудна, сабираючы па дарозе таварныя вагоны, дык для паса-
жыраў было дастаткова часу, каб завесці знаёмства. Якісь дзядзька, які
зарэкамендаваў сябе мясніком з горада Жэшаў, запрапанаваў мне працу
і продаж яму наручнага гадзінніка, які заўважыў ён у мяне на руцэ ды
палічыў яго праўдападобна залатым, бо быў з жоўтага металу. Я фак-
тычна не меў канкрэтнай мэты падарожжа, але рашыў прыпыніцца ў Вар-
шаве ды пашукаць знаёмых. Варшава зрабіла жудаснае ўражанне. Цэнтр
горада даігчэнту знішчаны. Людзі перамяшчаліся па грамадных звалах
разбітых да фундаментаў будынкаў знаёмых раней вуліц.

На адвячорку, шукаючы начлегу, даведаўся я ад жыхароў горада
аб якімсь прытулку на вуліцы Навагрудской. Суразмоўцы мае, ахопле-

ныя псіхозам небяспекі з боку марадзёраў з арміі „вызваліцеляў”, папярэдзлі аб пагражаячай небяспецы з іх боку на ахутаных цемрай вуліцах. Фактычна, вандруючы Навагрудскай вуліцай не напаткаў я жывой душы і з цяжкасцю знайшоў начлежны дом, які аказаўся запоўнены людзьмі да той ступені, што цяжка было знайсці месца, каб прымесці. Сыroe халоднае надвор'е наступнай раніцы і дапякаючы голад не заахвочвалі да дзеяння. Самапачуццё паправіла крыху міска гарохавага супу, спажытага ў сталовай барадзельні „CARITAS”, дзе дзіўным выпадкам спаткаў Юрку Бусько — знаёмага з Наваградка, удзельніка наваградской групы на II Усебеларускім кангрэсе, а актуальна студэнта медыцыны. На дамоўленасце спатканне ў горадзе Юрка не паявіўся. Усе іншыя мае спробы контактаў з праваслаўнай мітраполіяй, перапоўненай вандруючымі святырамі, ПУР, УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation — Арганізацыя Аб'яднаных Нацый для дапамогі і адбудовы) і іншымі аkadэмічнымі ды рэпатрыяцыйнымі ўстановамі кончыліся няудачна. Асабістых знаёмых, у маёй тадышній сітуацыі, адведаць не асмеліўся. Аслаблены ад голаду і холаду арганізм пазбавіўся імуналагічнай здольнасці перад інфекцыямі. Абстаноўка здавалася безнадейнай, што прымусіла мяне пакарыстацца атрыманым ад сп. Яна Палонскага лістом да яго брата з горада Радам і паехаць туды. Той, малодшы, пан Палонскі, таксама шавецкі майстар, утрымоўваў жонку і двое дзяцей з дробных, сведчаных людзям паслуг. Сям'я яго ледзь звязвала каницы з каницамі, але прыняла мяне — прыблуду — ветліва.

У такіх абставінах прыйшлося мне прадаць гадзіннік — апошнюю реч, якая прадстаўляла найкую вартасць, каб не быць абузай для тых людзей, тым больш, што мае фізічныя недамаганні змусілі да искалькіх дзён адпачынку. Балочы нарыў на левай руцэ змусіў да хірургічнай інтэрвенцыі ў пункце Чырвонага Крыжа, а холад — да адведзін УНРРЫ, дзе далі мне якось асенняе цеснаватое паліто-кімано. У такой, быццам маскараднай, вітраты, з падвязанаю рукою і цякучымі ўжо іншымі нарывамі, прыйшлося прадоўжыць маё падарожжа ў невядомае. Мяснік у Жэшаве, які дэкларараваў мне працу, даведаўшыся аб продажы гадзінніка, наадрэз адказаўся прыніць маю прапанову юбога занятку. Такім чынам аказаўся я зноў у тупіку, з якога не бачыў выхаду і стаў дапытвацца пра прытулак для рэпатрыянтаў. На вакзале чыгуначнікі паразілі паехаць у гарадок Пшэвэрск, дзе каля чыгункі дзейнічаў такі рэпатрыяцыйны пункт.

Зноў ПУР

Неўзабаве надышоў цягнік і пад натоўпам падарожных я апынуўся ў цяплушцы. У часе падарожжа нечакана, з жахам сканстатаўваў я, што кішэнія, у якой былі ўсе мае асабістыя дакументы і рэшта грошай, атрыманых за гадзіннік, аказаўся пустою. Дарэмныя былі пошуки на падлозе вагона і просьба звярнуць мне кашалёк, калі хто выпадкова знайшоў яго. Нехта з пасажыраў, даведаўшыся, што я — „нетутэйшы”, асвядоміў, што дакументы лічацца тут каштоўнай здабычай, на якую палюоць партызаны з УПА (Украінскай паўстанчай арміі) і польскага НЗС (падпольнай арганізацыі *Narodowe Siły Zbrojne*). Занепакоены тою інфармацыяй, на вакзале ў Піпэвorskу я заявіў аб інцыдэнце каменданту чыгуначнай міліцыі, які не скрываваў складанасці сітуацыі і накіраваў мяне ў начлежны барак ПУР, што каля таварнай чыгуначнай рампы, дзе затрымоўваліся тварнія цягнікі з вугалем са шлёнскіх капальняў. Дзеля гэтага транспарту былі адмыслова дастасаваны чыгуначныя рэйкі да савецкіх вагонаў, якімі безупынна, эшалон за эшалонам, адпраўляўся вугаль у СССР.

У бараку прыняла мяне вельмі ветліва гаспадыня прыгулку, дала паесці і запрапанавала ўладзіцца ў ізбе, прызначанай для начлежнікаў.

Памяшчэнне аказалася прасторным. У куце яго ляжала каля тоны вугалю, непадалёку ад якога стаяла распаленая чыгуначная пецика, да гляданая пажылым чалавекам, які гаварыў на мешанай польска-украінскай мове і называў сябе Пятроўскім. Іншыя начлежнікі ўжо спалі на кучках саломы, без пасцелі, прыкрытыя кожны сваёю вонраткай альбо якою дзяружкаю. Пачуўшы новага прышэльца, адзін з хлапцоў падарваўся з логава, наскубай па крысе ад іншых саломы, разаслаў яе пад сцяною і запрапанаваў мне прылегчы. Прыйкрайшыся сваім „кімано”, я маментальна паддаўся забыццю, але ненадоўга. Разбудзіла мяне мітусня сярод мужчын, якія апранутыя пабеглі з барака. Неўзабаве адзін за адным вярталіся яны з мяшкамі, напоўненымі вугалем, якім папоўнілі назапашаны ўжо раней у куце ізбы. Грукат высыпванага вугалю даносіўся і з суседняга памяшчэння барака. За некалькі хвілін цяжка засоп паравоз, які набраўшы з гіранта, што насупраць барака, вады, пастанавіў прадоўжыць сваё падарожжа на ўсход з цяжкім каштоўным чорным грузам. Кончыўшы спраўна сваю акцыю, хлопцы маментальна вярнуліся на свае логавы, каб на досвітку з новымі сіламі выгрузіць здабыты вугаль на падагнаныя пад барак сялянскія падводы. „Транзакцыі” гэтых, якія былі таемніцай паліцынеля, паўтараліся кожную ноч. Час ад часу спадарожнічалі тым акцыям вінтавачныя выстралы чыгуначных міліцыянтаў, — зразумела

ў неба, скарэй дзеля паказухі перад якой-небудзь інспектцыяй, чым дзяя пагрозы вугальшчыкам. Яны, паогул, карысталіся пашанай грамадзян, у тым ліку і міліцыі, за адвату рабавання нарабаванага дужэйшымі ды за дабравольнае забяспечанне насельніцтва самым каларыйным вугалем — антрацитам.

Вугальнім „прадпрымальнікам” залежала на папаўненні сіл і пасля некалькіх дзён, калі я пры дапамозе медыцынскай сястры сп. Зофіі Пільх крыху ачуняў з недамаганняў, запрапанавалі мне ўдзел у „прадпрыемстве”. Адчуванні мае ў гэтай справе былі мешаныя. Я разумеў, што іні ў якім выпадку не могу папасці ў канфлікт з міліцыяй, з другога боку не было іншай магчымасці хутка запрацуваць на неабходнія абудак і вонратку. Хлопцы вызначылі мне лягчэйшую работу, як слабейшаму фізічна, але затое больш пебяспечную. Май заданием было ўлезіці на верх даволі высокага загружанага вагона перад самаю адправаю цягніка, калі яго абслуга была занята сваімі тэхнічнымі проблемамі, хутка наскіцаць вугалю (глыбы яго былі даволі вялікія) і пакуль эшалон разгоніцца — выскачыць з яго. Хлопцы тым часам падбіралі скінуты вугаль у мяшкі і вялаклі „на склад”.

Набліжаліся Каляды 1945 года. Тым часам я здолеў сяк-так апрануцца за выручку з продажу чорнага, так у літаральныім, як і пераносным сэнсе, тавару.

На Куццю ўсе сужыцелі нашай кватэры паразбягаліся да мясцовых жыхароў, з якімі здолелі пазнаёміцца. Астаўся адзін Пятроўскі, які лічыўся ненармальным, і я. Мы вычысцілі і дакладна вымылі ізбу і сеўшы каля печкі прабавалі завесі гутарку аб пічым. Урэшце мой кампаньён таксама дзесь змыўся, а я астаўся са сваімі цяжкімі думкамі. Гаспадыня, сп. Эспеншыдт, аглядаючы барак, зацікаўлася май адзіноцтвам, прыклікала сваіх сыноў і ўсе грамадою сталі мяне намаўляць з'есці сумесна вячэрну. Гэта была для ўсіх нас сумная, рэфлексійная Куцця. Муж гаспадыні згінуў на вайне (супраць каго ваяваў — не было гутаркі), дваццацігадовая дачка Зося сстраціла нагу, выскачыўшы (паводле яе слоў) з таварнага вагона, баронячыся перад згвалтаваннем савецкімі жаўнерамі. Сыны — 17, 14 і 7 гадоў — былі школьнікамі. Сям'я гнездзілася ў маленьком пакойчыку і харчавалася прадуктамі з дараў УНРРА. Цэлы той рэпатрыяцыйны пункт утрымоўваўся з дараў УНРРА. ПУР меў у бараку сваё невялічкае бюро, медыцынскую абслугу, харчовы а пасля і прамысловы склад. Заданием яго было прымаць і часова ўтрымоўваць рэпатрыянтаў, якія шукалі месца пасялення ў Польшчы, арганізуваць бясплатны транспарт пе-расяленцам у заходнія рэгіёны краіны, аказваць па меры магчымасці по-

мач рэпатрыянтам, сведчыць медыцынскую і ішчу дапамогу перасяленцам з усходу ў цягніках, якія затрымоўваліся на станцыі Пшэвorsk.

На новым этапе

Перад святам кіраўніцтва бюро запрасіла ўсіх жыхароў барака на ўрачысты абед у першы дзень Каляд, арганізаваны элітай Пшэвorskа. Мерапрыемства фінансавала найбагацейшая купчыха мястэчка пані Рольска, але арганізацыйны бок належаў да грамадскіх дзеячаў мясцовай інтэлігенцыі. У меру прадаўжання спажывання, у тым ліку і трункаў, множыліся прапановы і тосты, між іншымі кіраваныя ў адрас моладзі, якая мусіць пераносіць наступствы вайны і т.д. Паколькі мае сябры-увагальшчыкі, занятыя спажываннем божых дароў не здраджвалі зацікаўлення тымі выступленнямі, я чамусыці пачуўся забавязаны выступіць ад імя моладзі і падзякаваць за праяўленую турботу за маладых і за запрашэнне на святочны абед. Эмацыянальны настрой, дамінуочы на спатканні, падсвядома ўздзейнічаў і на мае думкі, якія вызваліліся ў змесце майго выступлення ды мімаволі разбудзілі рэфлексіі аб ахвярах, ускладзеных моладдю на алтар вайны ў кожнай ваюючай краіне, аб наступствах вайны, якія прыходзіцца людзям пераносіць і т.д. На заканчэнне прыйшла ў галаву цытата з Адама Асныка:

Trzeba z żywymi naprzód iść,
po życie sięgać nowe,
a nie w uwiedlonych laurów liść
z urogiem chować głowę.

У часе маёй прамовы заўважылася выразнае зацікаўленне прысутных ды хваліванне жанчын, што пасля спаўнення тосту акружылі мяне, засыпаючы рознымі, у тым і клапатлівымі для мяне, пытаннямі. Пані Рольска запрасіла мяне на абед дамоў. На наступны дзень прыехала па мяне, зарганізавала дома спатканне між іншым з намеснікам дырэктара цукровага завода і аваўязала яго даць мне занітак у часе цукровай кампаніі. Дырэктар, вядома, споўніў просьбу купчыхі. Тым часам вызвалілася месца працы ў бюро ПУР і я быў назначаны рэферэнтам транспартнага аддзела. Аваўязкам мaim было арганізаваць транспорт сем'ям з дабыткам, накіраваным у заходнія рэгіёны і праводзіць інспекцыю кожнага транспорту з перасяленцамі з СССР у цягніках, якія затрымоўваліся пры тavarнай рампе перед нашым баракам. Паколькі праца вымагала кругласутачнай прысутнасці, я атрымаў асобны пакой у бараку, а тым самым і адносную бытавую незалежнасць.

Эшалоны з перасяленцамі надыходзілі безупынна: 3—4 у суткі. Сяляне падарожнічалі ў вагонах са сваёю жывёлаю і гаспадарчымі прыладамі. Гараджане дзеля забеспячэння больші вартасных прадметаў, згодна з інструкцыяй, давяралі іх кіраўніку транспарту, які падарожнічаў у адмысловым вагоне. У эшалонах эпатрыянты карысталіся рознымі мовамі: польскаю — пераважна дыялектамі з тэрыторыі заходній Украіны, украінскаю, яўрэйскаю, рускаю, а калі-нікалі і мовамі каўказскіх народаў. Кіраўнікі эшалонаў былі пераважна п'яныя, не ўспявалі пра цверазіцца ад „афармленія” справы з савецкім пагранічнікамі, ад якіх залежаў кантроль дакументаў, маёmacі і час затрымкі цягніка па граніцы.

Варты ўспаміну адзін інцыдэнт перасяленкі з кіраўніком эшалона, якому яна даверыла торбу з маёmacю. Жанчына, устрывожаная водгукамі п'янства ў вагоне начальства, раніцай, падчас стаянкі цягніка на станцыі, прыбегла праверыць свой багаж. Калі аказалася, што ў торбе не хапіла бохана хлеба, нарабіла ляманту, што яе абакралі з залатікоў, за-сакрэчаных у хлебе дамашняга выпеку. Пан кіраўнік, што не паспей яшчэ ачуняць ад бяседы з афіцэрамі пагранічнікамі, не быў у стане выясняць справы. На шчасце паубохана хлеба асталося на стале, які выглядал прыпамінаў асаблівае „поле бою”. У шклянцы з недапітам самагонам, на дзе, ляжаў залаты чырвонец. Ліхаманкавыя пошуки кончыліся заходжай пад сталом, на падлозе вагона, яшчэ некалькіх залатых дзесяцірублёвых манет, якіх субяседнікі „выключылы” праўдападобна з закусачнага меню.

Дзякуючы помачы УНРРА бытавыя ўмовы ў бараку ПУР папраўляліся з дня на дзень. Жыхары яго атрымалі на час прыбывація пасцель, палявый койкі, неабходную вопратку. Прадукты харчавання дастаўляліся рэгулярна. Жыццё навакольных людзей было аднак насычана непаконем, выкліканым украінскім і варожым яму польскім падпольлем, падтрымоўваним мясцовым насельніцтвам. У гутарках акалічных жыхароў УПА і наогул украінцы паказваліся як смяротныя ворагі, мэтай якіх было вынішчэнне спакойнага польскага насельніцтва і ўсяго, што польскае. Створаны такім чынам стэрэатып украінцаў выклікаў нянявісьць да іх, узмацняную затоеным пачуццём страху. Ніхто з гаворачых пра гэта не ўспамінаў пра супраціўленне украінскаму варожаму руху. Адзін толькі спамянуты Пятроўскі ў сваёй прастаце выхваляўся сваімі расправамі над украінскімі сем'ямі на Валыні па загаду падпольнага кіраўніцтва, дадзенай яму і яго сябрам. Жыццё маладога чалавека без дакументаў ды яшчэ можа вядомага з прозвішча органам бяспекі як уцскача з іх рук, нельга было ў тых умовах лічыць спакойным. Тым больш цяжка было шукаць магчымасці наладзіць контакт з кім-колечы спагадлівым ды прадаўжаць

вучобу. Вясною 1946 года ў часе службовай камандзіроўкі ў Вроцлаў здавалася мне прысутніцаць на літургіі ў праваслаўнай царкве, дзе нечакана сустрэўся з Міколам Руліскім — спамянутым раней быльм звязовым СБМ у Наваградку, а пасля афіцэрам БКА (Беларускай краёвай абароны). Лёс прывёў яго з некалькім іншымі сябрамі ў Вроцлаў, дзе ўдалося ім паступіць у Вышэйшую гандлёвую школу і атрымаць працу ў пажарнай камандзе. Кемлівасць і зычлівасць сябра абнадзеі мянсі мы пастановілі ўтрымоўваць сувязь. У ліпені таго ж года Мікола паявіўся неспадзянка ў мяне ў Пішворску, змушаны шукаць прыпынку. Цэлую яго кампанію здэканспіравала дзяржбяспека, але хлопцам удалося нейк разбегчыся. Такім чынам у наш барак ПУР прыбыў яшчэ адзін „рэпатрыянт” на 3 ці 4 месяцы. Апінуліся мы тады абодва ў даволі клапатлівой сітуацыі, што не пазваляла разгуляцца па краіне. Дзякуючы пасведчанню Міколам факта атрымання мною атэстата сталасці, мяне прынялі ў Інстытут адміністрацыі ў Жэшаве — трохгадовую вышэйшую прафесіянальную ўстанову, якая падрыхтоўвала кваліфікованых працаўнікоў адміністрацыі альбо давала магчымасць прадоўжыць вучобу на чацвёртым курсе ва ўніверсітэце. (Дыплом гэтай установы ад 1949 года пасля 15-гадовага перапынку паслужыць асновай для паступленія на трэці курс юрыдычна-адміністрацыйнага інстытута Варшаўскага ўніверсітэта.)

Мікола тым часам аднавіў контакт з земляком Мазурам (імя не памятаю), які быў дырэктарам дзяржаўнага сельскага гаспадарства ў рэгіёнах панямецкіх зямель на заходзе Польшчы, а я аформіў яму ў нашым аддзеле ПУР накіраванне туды на пасяленне.

Трывожным аказаўся 1947 год. На прадвесні распаўсюдзіліся чуткі аб узмацненні змагання ўнутраных войск з паўстанцамі УПА на Падкарпаціі, якіх інакш не называлі, як толькі бандамі. Вяспою рух войска, у тым ліку і кадравай арміі, узмацняўся штораз больш. У рэшце рэшт у нашым бараку ПУР і навакольных дамах пасяліліся ўстановы дзяржаўнай бяспекі і войска.

Паступіў загад падрыхтавацца да эвакуацыі перасяленцаў чыгуначным транспартам. І неўзабаве сталі над'язджаць вайсковыя самаходы, загруженныя людзьмі і іх маёмасцю, якую ўдалося ім захапіць у часе паспешнай акцыі высылення. Усіх і ўсё выгружалі пад адкрытым небам на падмоклы поплаве вакол нашага барака і пры чыгуначнай рампе да часу падрыхтавання эшалона.

Лямант жанчын па адлучаных ад сем'і ў мужыках, крык і плач дзяцей, малітвы і набожныя спевы старых, водгукі допытаў затрыманых ды арыштаваных маладых мужчын — усё разам выклікала жудаснае ўражанне і спачуванне рэпрэсіраваным. Так пачалася, гістарычная ўжо сён-

ня, акцыя „Вісла”, мэтай якой было знішчэнне фарміравання УПА, у тым ліку і прымусовае перасяленне насельніцтва украінскай нацыянальнасці і этичных лэмкаў з польскага Падкарпація ды Нізкага Бэскіду дзеля знішчэння базы ўтрымання паўстанцаў.

Нельга прамаўчаць факт, што навакольнае польскае насельніцтва, абсалютная большасць якога была крытычна настаўлена да існуючага прасавецкага ладу, а тым самым і да пануючай улады, апышлася на баку пакрыўджаных ды забылася пра нядайні гней, калі не сказаць — нянаўіціць.

Медыцынская і гаспадарчая служба нашага аддзела ПУР безупынна турбавалася аб санітарным, медыцынскім і харчовым абслугоўванні. Чыгуначнікі стараліся неадкладна сабіраць вольны транспарт, скараціць як мага чаканне людзей у неспрыяльных умовах ды адпраўляць іх па назначэнню ў Прусью ці на Шлёнск у ваколіцы Вроцлава. Арганізаванне транспарту па меры магчымасцей згодна з пажаданнямі перасяленцаў: каго з кім, куды і т.д., узгадненне з уладамі і чыгуначнікамі вымагала безупыннае напружэння і вялікай ахвярнасці ў існуючых умовах. Да таго безупынна непакойлі нас сваімі вымаганнямі вайскоўцы, якіх нельга было адрозніць ад працаўнікоў быспекі. Не абышлося і без сустрэчы з налагодчанінам — паручнікам Караткевічам — сваяком маёй сяброўкі з міністэрства сельскай гаспадаркі курса Тані Караткевіч. Хлопец, які адрозніваўся ад рэзкты саслужыўцаў скромнасцю і выразнай спагадлівасцю выгнаницам ды нашай прымусовай працы, калісce у кароткай гутары даў мне зразумець, што мы знаёмся, але не павінны з гэтым здрадзіцца перад іншымі і кантактавацца з сабою.

Наваселле

У 1948 годзе скарыстаў я прапанову працы ў аддзеле павятовага самаўрада ў Пінскім раёне, які быў пад наглядам старасты. Абавязкам майм было апрацоўванне эканамічных планаў, якія я і сам тады лічыў асноваю гаспадарчага дзеяння і ставіўся да свайго задання сур'ёзна. У сувязі з гэтым прыйшлося наладзіць супрацоўніцтва з рознымі адміністрацыйнымі і гаспадарчымі ўстановамі ў павеце, пазнаёміцца з сельскаю гаспадаркай і самым сялом, што расчараўала мяне сваім занядбаннем і прымітыўізмам. Мой праскт піцігідловага плана быў ацнены павятовымі уладамі станоўча і гэта скініла старасту запрапанаваць менему кватэрну ў адным з будынкаў парку Замойскіх, куды я і перабраўся на пачатку снежня 1949 г. Год той, як мяне здавалася, канчаўся для мяне вельмі памысна.

Атрыманне дыплома Інстытута адміністрацыі дазволіла мне запі-
сацца на чацвёрты год вучобы ў Лодзінскім універсітэце і адчыніла маг-
чымасць уладзіцца наогул у Лодзі. Мой гаспадарчы план быў добра ацэ-
пены і прыняты ваяводскай уладай. Здаў я яго 22 снежня 1949 г. і вяртаў-
ся дадому поўны аптымізму, тым больш, што не было ўжо ніжкіх прызна-
каў пагрозы зняволення мяне. Я быў ужо жанаты з дзяўчынаю з Юга-
славіі. Мы дачакаліся сыночка і спадзяваліся выехаць у Югаславію пасля
заканчэння мною выпшэйшай асветы. Цітаўскі камунізм, вызвалены з-пад
уплываў Сталіна меў іншас (ад савецкага) ablіtcha. Мы былі перакананы,
што там, у сонечнай Югаславіі, станем поўнасцю вольнымі ад пагрозы
бальшавіцкага тэрору. У сувязі з нашымі планамі далі мы сыну адпавед-
на славянскае імя Леслаў, што абазначала чалавека лепшай (добропры-
гожай) славы.

Зноў няволя

Нечакана аказалася, што мая гульня ў хованкі зусім не закончылася
і мне не суджана было вярнуцца дамоў — на нашу кватэру, ды наогул
пабачыцца з жонкаю і дзіцём. Даходзячы да хаты цераз парковую цемру,
з-пад кустоў выскачылі два ціхен'кія хлопчыкі і тышкаючы мне пад бокі
пісталетамі, упэўніліся ў маёй тоеснасці ды загадалі пайсці з імі моўчкі.
Папярэдзлі яшчэ мяне, што ў выпадку спробы майго адрачэння ад су-
польнага з імі падарожжа, маюць загад страліць без папярэджання. У па-
вятовай управе бяспекі праседзеў я цэлую ноч у таварыстве адмысловай
асабістай варты. Першыя спробы допытгаў пачаліся ў ваяводскай „бяспе-
цы” ў Жэшаве 23 снежня. З размовы з афіцэрам я зарыентаваўся, што ён
абсалютна не ў курсе справы і на маё пытанне, іш яго гутарка са мною
мас характар допыту, які знайдзе адлюстраванне ў пратаколе, замест ад-
казу паклікаў вартауніка і загадаў аддаць мяне пад ахову. Гэта мяне
ўпэўніла ў меркаванні, што я затрыманы па загаду цэнтральных улад, да
таго неабавязкова польскіх. У Міністэрстве публічнай бяспекі ў Варшаве
пры вул. Каšыковай (на сутыкненні з Уядоўскімі алеямі) апынуўся я ка-
ля поўдня 24 снежня, а „пасяленцы” падвальнай камеры таго ж шаноўна-
га міністэрства прывіталі мяне позным вечарам. Было іх восьмых. Як
толькі ляснуў замок зачыненых за мною дзвярэй, мужчыны выцягнулі
дзесь з кутка імітацыю ёлачкі, упрыгожаную каляровымі абрэзкамі папе-
ры і кінуўся вітаць прышэльца святочнымі калянднімі пажаданнямі. Па-
бачыўшы аднак маю поўную зморанасць, так фізічную, як і псіхічную,
пастанавілі адлажыць гутаркі на святочныя дні і задаволіліся папяроса-

мі, прыдбанымі мною ў час падарожжа. Дзеля заспакаення майі цікавасці толькі выяснілі, што падвал, у якім мы апынуліся, гэта засакрэчаны астрог, размешчаны пад цэлым будынкам Міністэрства дзяржаўнай бяспекі, прызначаны вязням, якімі зацікаўленае непасрэдна міністэрства або ўсходні саюзнік. Астрог жорстка адзіаляваны ад воікавага свету, без прагулак для вязнаў і якіх-колечы кантакту з людзьмі звонку. Паводле пануючага звычаю, навічок атрымоўваў месца найбліжэй дзвярэй або каля „кібля” (пасудзіны для спаражнення). Мне прыйшоўся сенік каля дзвярэй, дзякуючы прасторнай камеры. Сенікі вязняў ляжалі на каменінай падлозе каля двух сцен, перпендыкулярна да іх.

Цэнтарый прывітання мяне вязнямі з іх калядным „дрэўцам”, выгляд камеры і атмасфера пануючая ў ёй паказаліся мне звышрэальнымі з'явішчамі. На самай справе такія паводзіны людзей уражвалі, а пазбаўленне іх якога-колечы кантакту з воікавым светам іх хаты б належных вязням прагулак, без доступу да інфармацыі звонку было своеасаблівым абмежаваннем іх свету камернымі сценамі. Ніхто нікога не дапытваўся прычын паяўлення яго ў тым падвальным свеце. Гэтыя справы былі другімі, зусім інтыхнімі турботамі кожнага з іх. Па сутнасці, аднак, былі яны галоўнай прычынай тae камериас асаблівасці паставаў і паводзін сужыцеляў. Калі хто рашаўся падзяліцца з камернымі сябрамі тою сваёю інтыхнасцю, якая прычынілася да зняволення, то толькі па ўласных меркаваннях. Фізічнае зняволенне чалавека — істоты грамадскай — не ідзе, як аказалася, упоруч з духовай ізаліццяй. Наадварот, зняволенне ўзмагае пажаданне падзяліцца некаторымі думкамі, што ў сілах калі-нікалі перамагчы туго вымушаную інтыхнасць вязня. Прага вызваленія ад тых думак змушае тады нешчаслівца шукаць адрасата сваім сакрэтам, і, як хто хоча — спавядальnika, ад якога спадзяецица спачування, парады, апраўдання і магчымасці раскяяния, а ў крытычнай сітуацыі кіруецица надзеяй пераказу такім шляхам сваіх ідэалаў патомным.

Ведаюць пра гэта дасканала „архітэктары” зняволення, што руপіяца рассылаецца па астрогах сваіх штатных „спавядальникаў” (у вязніцкім жаргоне „саксотаў”, у жаргоне польскіх вязняў — „капусяў”). Зарыентаваны ў гэтых справах дасканала і дасведчаныя вязні і яны на такія гутаркі стараюцца накладаць „табу”.

У камеры апынуўся я ў цікавай кампаніі — людзей асвеченых і дасведчаных жыццем. Тых, што памяць мая зберагла, гэта былі: галоўны сакратар партыі Stronnictwo Pracy (у тым часе ўжо развязанай), інжынер хімічнай фабрыкі з Мосціц, інжынер па прафесіі — былы вайсковы аташ ў Балгарыі (сидзеў ужо два гады пад следствіем і ані разу не быў дапытвани), былы капитан корпусу пагранічча, ляснічы з Бяшчадаў (праўдападобней),

добна украінец па нацыянальнасці), доктар батанікі Фіялкоўскі (пазней вядомы фітатэрапеўт) і студэнт-падхарунжы ці мо паручнік Арміі Краёвай (АК) прозвішчам Коньчыкоўскі — вельмі сімпатычны хлопец, калартычная постаць. Асновай сужыцця ў камеры была традыцыйная для палітычных вязняў польскіх астрогаў салідарнасць. Вязні ў камеры састаўлялі вельмі дружныя калектывы, члены якога дзяліліся ўсім, што было магчымы да падзелу. Перад усім сябры неслі салідарную помоч кожнаму так маральную, як і фізічную, напрыклад, хворому ці патурбаваному на доўшыце і т.п. Падзелу паддягала і веды кожнага ў калектыве. У сувязі з tym кожны дзень адзін з сужыцеляў меў абавязак прадуманаць тэму з абшару сваёй прафесіі ці зацікаўленняў, зрабіць даклад на гэту тэму і правесці дыскусію. Найменшая праблема была з падзелам матэрыяльных прадметаў, бо не маючы контакту са светам, ніхто не меў іх у сваім уладанні, апрача папяроснага дыму, калі каму ўдалося вычарараваць кусок сігарэты.

„Ідыллю” сужыцця ў камеры крыху парушыў новы вязень Богдан Пясецкі — чалавек у добра скроеным касцюме, сканцэнтраваны на сваім самалюбстве і хвастаўстве, які ганарыўся сваімі контактамі з Гамулкам і сваім самаходам, як кур’ёзам у tym цяжкім для людзей часе. Пан Пясецкі зразу адварнуў ад сябе сімпатыю вязняў і заслужыў на „прывілею” апраннення „кіблі” і мыцця камеры.

У часе месячнага майго знаходжання ў падвалах міністэрства бяспекі я некалькі разоў быў трывожаны допытамі, якія мелі характар ідэнтыфікацыі мяне як вязня і пры нагодзе — фізічнага патурбовання. Увагі следчага, скіраваныя ў мой адрес, як напрыклад закід, што я дзейнічаў у на дзеі прыезду Андэрса на белым коніку, сведчылі аб адсутнасці інфармацыі ў польскіх органах бяспекі на маю тэму. Абазначала гэта, што польскія ўлады дзейнічалі па загаду савецкіх таварышаў.

У часе аднаго з допытаў прывялі нечакана Міколу Рулінскага і паславілі вачыма да сцяны. Следчы загадаў не адзывацца. Мікола аднак адварнуўся незаўажна ў мой бок і нязначна скланіўшы галовы мы прывіталіся лёгкай усмешкай. Неўзабаве сябру майго вывелі, а следчы, разгневаны паводзінамі сваіх „падапечных”, упэўніўшыся ў нашым знаёмстве, загадаў мне прысядаць і падыміцца аж да адмены загаду. Мне тая кара паказалася не так ужо і цяжкай. Выконваючы маю „гімнастыку” быў я пад уражаннем спаткання з прыяцелем. Мікола паказаўся ў дамашній вонратцы, а на нагах меў абудак на драўляных падэшвах, ужываны праўдападобна дома пасля працы. Сведчыла гэта аб tym, што ён, так як і я, быў склонены раптоўна і пазбаўлены магчымасці адпаведна адзецца.

У пэўным моманце маёй „спартыўнай практикі” я не здолеў ужо падняцца. Мускулы і сухажылле ног перасталі дзейнічаць. Мой уладар

праўдападобна чакаў на гэты момант, бо без слова прыклікаў жаўнеру, якія, узяўшы мяне пад рукі, зацягнулі пад сцяну і абапёрыны плячыма на ёй паставілі на выпрастаных нагах. Пасля некалькіх хвілін, па загад выйсці, я дарма прабаваў адараўца ад сцяны. Ногі не дзейнічалі і жаўнеры зацягнулі мяне ў камеру. Апека сяброў, адпаведныя масажы нягледзячы на востры боль, цераз некалькі дзён паставілі мяне на ногі, а тым самым і давялі да канца маё праўыванне ў тым астрозе.

Пад апеку контрразведкі

Раніцай студзеніскага дня 1950 г. пад канец месяца вывелі мяне з будынка міністэрства і перадалі пад апеку маёра ў польскай уніформе, які, паказваючы на вайсковы самаход, папулярны „Лазік”, загадаў: „Полезай в машину!” У самаходзе сядзеў пад стражай хлопец у шыбелі пажарніка, які назваў сябе пры спрайджанні тоеснасці Аксак Кавальскі і пра якога спамінаў Рулінскі, як пра аднаго з сяброў з Вроцлава. У часе падарожжа на варшаўскую Прагу маёр некалькі разоў незаўажным жэстам даваў знакі мужчынам у цывільнай вопратцы, якія стаялі на тратуары альбо праходжваліся. Фактаў гэтых нельга было адчытаць іначай, як забеспячэнне перад магчымымі ўцёкамі з умоўленага транспарту. Мэтай нашага падарожжа аказаўся будынак пры вуліцы Ягелонскай на варшаўской Празе, што прылягаў да спартыўнай плошчы маёй гімназіі імя Владыслава IV, у суседстве мітрапалітальнага праваслаўнага сабора. Уехаўшы ў браму дома, выгрузілі нас у падвал пад апеку савецкай вайсковай часці, як пасля аказалася „СМЕРШа”. На калідоры падвалі спаткаў нас дзяцюк ва уніформе савецкай арміі з аграмадным нажом, якім, не адазваўшыся ні слоўцам, стаў абрэзаць усе гузікі ад паліто, адзення, пасля чаго загадаў аддаць раменны пояс, шнуркі з абутку, гадзіннік і, спрайдзіўшы, ці ніяма якога ланцужка на шыі, абматаўшы ад галавы да ног, упіхнуў у прылягаючы да калідорчыка катух — тыповы пограб без падлогі, з нарамі збітымі з няструганых дошак, але без сеннікаў. Тут таксама не адбывалася ніякае следства, апрача праверкі тоеснасці.

Больш-менш пасярэдзіні калідорчыка стаяла печка з чыгуну ці мо з жалезнай бочкі. Заданнем яе было нагрэць увесь падвал. Не спрайдзілася дабрадзейка, хоць безупынна рассылала ўсё выпрацаванае ципло. Аднойчы жаўнер з аховы выклікаў мяне на калідор, дзе стаяў крыжак, ці як хто хоча „казёл” для пілавання дроў. Побач ляжала некалькі сасновых і бярозавых паленаў ды папярочная піла. Да мяне прывялі высокага худога як жэрдка „акуллярніка”. Я зразу пазнаў міравога суддзю Віктара Ярмалковіча, які ў часе нямецкай акупациі пачаткова працаваў у Лідзе,

а пасля быў пераведзены ў Шчучын. Ведаў я яго толькі з выгляду і чуў шмат чаго добра га як пра шчырага спрыяючага людзям беларуса. Заданнем нашым было папілаваць тыя круглякі на дровы ў печку. Пад шорах пілы стараўся я незаўважальна пераказаць якіесь сігналы майму напарніку ў працы ды наладзіць сувязь, той аднак не рэагаваў. Праўдападобна лічыўся з магчымасцю правакацыі, аб чым я тады не падумаў.

Пад канец студзеня 1950 года раніцай усіх вязняў вывелі з падвалі на калідор і перагнali ў падрыхтаваны да падарожжа грузавы самаход з брызентавай пакрышкай. Было нас 10—15 асоб, у тым ліку адна жанчына — Жэня Шляхтун са Шчучына, добрая сяброўка маёй сястры Людкі з Віленскай беларускай гімназіі, якую пазнаў я з неаднойчы агляданай фатаграфіі і з расказаў Людмілы. (Пасля 25 гадоў ад таго здарэння здалася магчымасць сустрэцца са спадарствам Жэнай і Віктарам Ярмалковічамі ў Біскупцы, у Польшчы, і даведацца, што ў часе перажытай супольна прыгоды ў студзені 1950 года былі яны ўжо сужонствам.)

Пагрузіўшы вязняў даселася і варта. Нехта ўкінуў у кузава трыв лапаты. Зняволеная, быццам па загаду, пераглянулася, патрываханыя ў думках пытайнем, для каго і з якой мэтай забраў гэтыя рыдлёўкі ды куды нас вязуць. Позірк на гімназію і на сабор, з якімі быць звязаны гады майго ранняга юнацтва, выклікаў глыбокія рэфлексіі і сумненне ў тым, што ў жыцці яшчэ прыйдзеца сюды.

Даехаўшы на таварны вакзал Прага-Поўнач, шафёр, пачакаўшы разгрузкі вугалю, падагнаў самаход задам да дзвярэй таго ж таварнага вагона так, што з кузава „пасажыры” павышковалі праста ў вагон. Чвэрць вагона была адгароджана ўнутры кратамі, за якімі стаяла ўзбрэсная варта. Рэшта плошчы аставалася ў распарараджэнні нашай грамадкі і парашы (што польская вязні называлі „кіблём”). Па загаду салдата ўсе вязні моўчкі радочкам усёліся пад сцяною і не вялі між сабою ніякай гутаркі. Без дазволу „апекуна” нельга было ўстаць ані перамяшчацца. Кожнага грызла пытанне куды нас вязуць. Адказ пачуў я звонку пасля поўначы ад чыгуначнікаў, якія выконвалі манёўры цягніка на якісь станцыі. Адзін з іх запытаў сябра: „Co ten ciubaryk chciał od siebie?” („ciubaguk” — пагардлівая мянушка савецкага ваякі ў Польшчы ў тым часе). „Do Lignicy wiezie „żwe” — tak stoi na karcie przewozowej. Pewno wywozi nasze świnie na zakaskę swoim Iwanom. Przyszedź zobaczyć wagon” — прагучэй адказ, што мне выясняю больш чаго, чым сябру чыгуначніка. З наступленнем сонечнай раніцы хтось з падарожнікаў угледзеў цераз шчыліну вагона крытыя чарапіцаю ахайнія домікі, тыповыя для нямецкага вясковага будаўніцтва. Гэтае назіранне пацвердзіла напрамак нашага падарожжа на захад. Легніца была дастаткова вядомая ў тым часе, як асноўная савецкая база

ў Польшчы: вайсковая, контрразведачная, дзяржаўнай бяспекі і т.п. Стала ясна, што для нас гэта будзе канцэнтрацыйны пункт да адправы ў СССР. Гэта быў фактычны савецкі эвакуаў, з яго ўласнымі нормамі і стылем. Да дзвярэй нашага таварнага вагона на легніцкай станцыі быў падагнаны задам арыштанцкі самаход (папулярина называны „чорны варанок”, у тым часе нікому з нашай групы яшчэ не вядомы). Цераз адсунутыя дзвёры вагона быў непасрэдна адзін-адзіны выхад у ту ю арыштанцкую „кібітку”, дзе кожны зняволены меў свой вельмі цесны „бокс” — цёмны, хоць вока выкалі. Везлі нас па якіхсь калдобінах, здавалася страшэнна доўга, у невядомае. На месцы, пасля праверкі тоеснасці, як на здзек, я даведаўся ад чыноўніка ў цывільнай вірапатцы, што буду „рэпатрыраваны”, а пакуль што прыйдзеца пачакаць у лагеры (побач Легніцы) на транспарт. Лагер быў даволі прасторны, руліў пільнаваны вайсковаю аховаю. Кантакту з былымі спадарожнікамі чымусыці наладзіць не ўдалося.

Лагер з дня на дзень папаўняўся новымі зняволенымі. Бытавыя ўмовы ў ім былі нішчаватыя і каб не ахова вакол, можна было б паверыць, што гэта зборны пункт для рэпатрыянтаў — „на родину”. У лагеры былі людзі рознага паходжання, професіі, нацыянальнасці, з розных краін, асабліва з Польшчы, Чэхаславакіі, Нямеччыны, Аўстрыі; інтэлігенты, рабочыя, сяляне, вайсковая і т.д. Час пребывання ў лагеры быў таксама розны, у сярэднім трох тыдняў да аднаго месяца. Былі аднак і такія, што прыбыліся тут і на паўгода, чакаючы быццам на якіесь выясненні, пра іншых адміністрацыя забылася ў сваім чыноўніцкім хаосе. Тыя бывальцы ведалі найбольш. Ведалі пра сакрэтнае забеспечэнне лагера перад уцёкамі, арыентаваліся, каго вывозяць індывідуальна да самалётаў ў Маскву, каго на цягнік у Мінск, ці групамі ў перасыльную турму ў Брэст.

На „Родину”

У канцы лютага 1950 года мне давялося папасці ў вагон такі, як і той, што прывёз нас пад вартай з Варшавы, з той розніцай, што быў ён запоўнены седзячымі на падлозе вагона людзьмі. Між растапыранымі ногамі кожнага „рэпатрыянта” сядзеў наступны. Такі быў заведзены парадак дзеля апчаднасці плопічы ў вагоне. Цягнік фармаваўся такім чынам каля двух гадзін, але ніхто з прысутных не ведаў, колькі вагонаў налічваў яго састаў. Усе ў нашым вагоне былі чымусыці перакананы, што ездзем у брэсцкую турму. У сувязі з гэтым я пільна стаў шукаць кусочка

хімічнага алоўка і неўзабаве хтось мне падсунуў тайком такі „агрызак”. Паперкі ад папяросных муштукоў у мяне япчэ не звязліся, апрача таго меў я насавую хустачку і кусочак хлеба. Рэквізіты гэтыя паслужылі мне да сарганізавання карэспандэнцыйнай перадачы. На кусочку паперы напісаў я кароткую інфармацыю аб сваім зняволенні ды аб адпараўцы праўдападобна ў брэсцкую ці магчыма ў мінскую вязніцу. На намочанай хустачцы-насоўцы напісаў я адрес маёй сястры Людкі, якая жыла ў Люблине і кароткі зварот з просьбай выслаць гэтую інфармацыю па дадзенаму адресу. Заданнем завернутага ў хустку кусочка хлеба было зберагчы пасылку ад падрыву ветрам у часе руху цягніка. Характэрны грукат колаў на якойсь станцыі ў паўднёва-ўсходнім раёне Польшчы сведчыў аб tym, што ѿяджаем на якісь чыгуначны вузел і там удалося мне выпіхнуць той вузялок цераз шчыліну ў падлозе, адмыслова пашыраную вязнімі ў часе падарожжа. Я спадзяваўся, што зняволенне мяне прычыпіць май бацькам і сям'і нямала клопату, што іх будуць непакоіць, аб чым неабходна было іх паведаміць, каб даць ім магчымасць падрыхтавацца. Вузялок той знайшоў якісь чыгуначнік, выслаў яго на адрес сястры і такім чынам намераны мною план споўніўся.

Брэсцкі астрог, пабудаваны палякамі ў апошнія гады другой Рэчы Паспалітай, зрабіў уражанне сучаснага манументальнага аб'екта адаблення. У даволі прасторнай камеры аказаўся я шостым пасяленцам. Усе пяць ранейшых сужыцеляў быццам бы не зварнулі нават увагі на наўчку, які паздараваўся з імі называючы сваё прозвішча. Усе яны аказаліся маўклівымі аўтэнтычнымі палешукамі. Адзін з іх толькі, настаўнік, быў пісьменны, усе чатырох апошніх не забаўляліся ў грамацею. Найактыўнейшы з іх, былы савецкі партызан Мікола, так пакахаў партызаншчыну, што партызану без перапынку пасля ўстанаўлення савецкага ладу. Патрактаваў сваю партызаншчыну, як спосаб на „лёгкас” жыццё і збераўшэнне сябе ад мабілізацыі ў савецкую армію ды высылкі на праўдзівую вайну. Усе іншыя пасяленцы камеры былі зняволены за ўйўныя контакты з постсавецкім партызанамі на Палессі, называнымі папулярна „бульбоўцамі”. На самай справе ніхто з іх толкам не ведаў, хто яны — тыя партызаны. Напрыклад, самага старэйшага дзядзьку, які не расставаўся днём ні ноччу са сваім саматканым суконным бурносам, абвінавачвалі ў tym, што быццам бы партызаны зрабавалі з яго хлява авечак, а ён не пайніфраваў аб гэтым міліцыю. Іншы адведаў суседа, каб пазычыць бязмен і не заявіў, што ў таго суседа былі чужыя незнамыя мужчыны, што быццам бы аказаліся партызанамі. Усіх іх абвінавацілі „в измене родине” і хлопцы былі ўжо перакананы, што ў найлепшым выпадку, калі адназначна не дакажуць ім віны, то „особое совещание” ці ішачай „трой-

ка” ўлептіць ім завочна па 10 гадоў зняволення ў „исправительно-трудовых лагерях”. Калі следчы па стараецца спрытна правесці „доследы” і напісаць пратаколы, якія яны падпісваюць, то суд немінуча пашле іх на 25 гадоў у „ітэл” (скарочанае вымаўленне назвы лагероў). Мяне ўважалі кандыдатам на „катушку” (г.зн. 25 гадоў зняволення плюс 5 гадоў па-збаўлення грамадзянскіх правоў), кіруючыся фактам, што шукалі і знайшлі мяніе за граніцай, а гэта лічыў кур'ёзам.

Хлопцы сядзелі ўжо пару месяцаў і былі вельмі мізэрныя, згаладалія. Цяжка сёння спамятаць, якое яно было тое харчаванне, але голад фактычна дапякаў безупынна. Памятаю толькі, што на вячэру кожны дзень дзялілі па адным апалоніку змолатай бульбы разбаўленай вадою да кансістэнцыі супу, што толькі ўзмациляла пачуццё голаду. Бяздзеянасць і галадоўка разбуджалі ў людзей фрустрацыю і яны безупынна спрачаліся між сабою няведама за што. Адзінай „атракцыяй” была пра-гулька звонку турмы ў прагулачных боксах між сценамі без даху. Каб раз-веяць нуду і прыглушыць пачуццё голаду, хлопцы ахвотна згадзіліся вы-вучваць песні, мае СБМаўскія і народныя: „Касіў Ясь канюшыну”, „Ой ляцелі гусі” і іншыя. Мае кампанейцы аказаліся вельмі музыкальнымі і ахвотнымі да спеву. Нечаканасцю паказалася тое, што наогул не здраджаючыя воінства ніякіх перажыванняў дзяцюкі, усе да аднаго, уз-рушыліся амаль да слёз песней, якую ўпіршыно пачулі: „Расцвіталі ў по-лі васілечкі”. Яна разбудзіла дрэмлючу ў іх падсвядомасці тугу па сель-скім жыцці, повязі з натураю. Яны звычайна атаясамліваліся з персанажамі той песні — сялянскіх дзяўчыні і хлопца. Цераз нейкі час да нашай песні прылучаліся жанчыны з іншых прагулачных клетак, якім неабыяка-вы быў змест ды простая народная мелодыя. Рэакцыя вартайнікоў на вышках на гэта спяванне была вельмі розная. Сваю апрабату адзін хла-пец з вышкі, напрыклад, выказаў у такі способ, што запаленую папяросу завярнуў у газсты і кінуў спевакам, быццам недакурак; іншыя абураіліся і дарма загадвалі „молчать”. Аднойчы заўзяты службіст перапыніў на прагульку на знак пакарання за непадпараджаванне яго загаду. Не абы-шліся і тут без хвалюючага спаткання. Аднойчы, выходзячы з камеры на прагульку, пачулася маё імя, выклікане дзяўчынай на калідоры за кра-таю, што аддзяляла жаночы корпус ад мужчынскага. Аглянуўшыся, па-бачыў я быццам з’яву, сяброўку з наваградскай семінары — Людку Гац-ко, як і калісь, стройную, з яе касой, звісаючай па бушланце да самага пояса. Спатканне абмежавалася толькі абменам прывітанняў і разбудзі-ла мешаныя пачуцці. З аднаго боку як жа прыемна было пабачыць ка-гось блізкага, зычлівага, з другога — выклікала яно горкую рэфлексію, тым больш, што гэта была спакойная, скромная дзяўчына, няздольная па

сваёй натуры да якога-колечы ліхадзейства. У другой дэкадзе сакавіка (хіба ў першы дзень календарнай вясны — 21 сакавіка 1950 г.) на досвітку выклікалі мяне „с вещами”, што абазначала вывазку (у турэмнай і лагернай наменклатуры — этап). На падвальным калідоры турмы ўжо стала невялікая калона выхудзелых вязняў — гэта „контрыкі” (контрревлюцыянеры). Зусім іншае ўражанне выклікала іншая, уфармаваная побач, калона загарэлых, яшчэ здарowych дзяўчат. Гэта „бытавікі”, толькі што арыштаваныя за якіесь дробязі ў калгасе, хутка асужданыя і адпраўленыя ў ІТЛ. Пабачыўшы нашы постациі, быщам цепі, дзяўчата ўзрушиліся і, нягледзячы на варту, сталі развязваць свае клуцкі, з якіх выкідалі ў нашым напрамку прызапашаныя на чорную гадзіну жытнія сухары, якіміabdзялілася салідарна цэлая наша галодная калона.

Неўзабаве паявіўся канвой з сабакамі, які забраў нас ад тых спагадлівых зямлячак. У Мінск везлі нас у стальпінскім вагоне. Гэта прыдуманыя дрэннай славы Стальпінским вагоны пасажырскага харектару, дастасаваныя ўнутры да перавозу зняволеных. У дарозе ўжо пачуліся наступствы неразважна хуткага спажыцця сухароў некаторымі вязнямі. Скурчаныя ў выніку турэмнай галадоўкі страунікі не ў сілах былі справіца з разбухшымі пад уплывам страуніковых сокаў сухарамі. Енкі нецярпільвых заморкаў за сценкамі клетак вагона не ўціхалі. Чым гэта кончылася, мне невядома.

У Мінску на вакзале чакала нас некалькіх чырвонапагоначнікаў з двумя сабакамі. Людзі абыходзілі наш „карагод”, бачна прыгляджаючыся, пераважна з выразнымі прызнакамі спачуцця, іншыя — з нянавісцю ці зусім абыякава, але нікто не затримоўваўся. Такі быў, відаць, заўдзены парадак. Толькі і ўдалося пабачыць Мінск, што на вакзале. „Чорны воран” праглынуў нас у сваё ўсёнае, цеснае, смярдзючае потам нутро, але ненадоўга. Неўзабаве чутно было адпіранне брамы перад заўтриманым самаходам, пасля — другой і мы апінуліся на невялікім дзяздзінцы каля круглай у сваім кішталце будоўлі.

„Амерыканка”

„Амерыканка” — гэта вядомая ўжо з апавяданняў следчая турма для „врагов народа”, ці, як то хоча, „изменников родины”, ці найбольш папулярна — „контриков”. Тэрмін палітычныя вязні не ўжываўся. Унутры вязніца выклікала ўражанне панурай таямнічасці. Пустую ад нізу да самога даху плошчу акружалі, быщам калідоры, тэррасы на трох ці чатырох паверхах. З аднаго боку прылягалі яны да сцяны з дзвярымі да камер, з другога забяспечаныя з самога нізу да верху ад пустога круга кра-

таю, каб каму не прыйшло ў галаву саскочыць з якога паверха. Лесвіца між паверхамі празрыстая між ступенькамі. Цэлае птуро будынка знізу ўверх даступнае назіранію з аднаго пункта нагляду. Кожны паверх пустога круга, быццам калодзеж, забяспечаны сеткай з металу. На кожным паверсе, па тым калідоры-тэрассе ў невялікіх прамежках шляліся на-глядальнікі, якія чаргова заглядалі ў камеры цераз „ваўчкі” (інакш — юдавы вочы) у дзвярах, адхіліўшы перші вонкавыя накрыўкі тых „вачэй”. У якімсь пункце турма спалучалася калідорам з будынкам управы МГБ, дзе вялося следства. З камер не даносіўся ніякі гул, так што ў турме пана-вала абсалютная, злавесная ў адчуцці новапрыбыўшага, ішыня.

Напачатак, без асаблівых фармальнасцей, заперлі мяне ў пустую камеру. Рабіла яна ўражанне труны, вузкай пры дзвярах і паступова рас-шыранай да вонкавай сцяны круга той будоўлі. У самым версе вонкавай сцяны — вакенца з кратам і бляшанай заслонкай звоночку, так, што стаў-шы ў адпаведным пункце можна было пабачыць кусочек неба. Цераз сут-кі ці двое быў я пераведзены ў большую быццам крыху камеру, дзе знахо-дзілася 5 ці 6 мужчын. Усе яны, апрача аднаго, былі мясцовыя. Кіруочы-ся дасведчаннем, хлопцы папярэдзілі мяне, што на пачатку адбудзеца „куртуазная” гутарка з начальнікам турмы і назначацым да справы сле-дчым. Неўзабаве вывелі мяне ў той прылеглы да астрога дом, дзе ў даволі прасторным пакой ужо чакалі падпялкоўнік (прозвіча не памятаю) — начальнік турмы, маёр Вінакураў — мой будучы следчы і практор. Гутарка на самай справе пачалася ветліва. Начальнік паведаміў, што ўсё аба мne ведае і мае дастатковыя падставы для арыніту. Пасля трох меся-цаў зняволення паказалася мne гэта недарочным, але ражыў не камента-ваць тую „ведамасць”. Тады практор уручыў ордэр на арыніт для пацверджання мною подпісам і адпісou. Гутарка мела шаблонны ха-рактар і праводзілася з мэтай асвядоміць мяне ў цяжкім праступленні, у справядлівасці савецкага правасуддзя, неабходнасці сумленных паво-дзін у следстве ды прызнанні віны, што можа аблягчыць маю сітуацыю. Я выслушаў ўсё таксама ветліва і папрасіў (у сваёй наіўнасці), каб след-ства вялося на беларускай мове з прычыны толькі павярхояўной знаёмасці рускай. Зарэагаваў на гэта Вінакураў словамі: „Ничего, поймёші”. Я вы-чуў іранічную пагрозу ў яго рэакцыі і зразумеў, што наіўна шчырая мая просьба была неўпапад, аб чым следчы стараўся пераканаць мяне ў даво-лі хуткім часе.

Тым часам, згодна з папярэджаннем сужыцеляў камеры, дзяўчына прынесла чай і пачку папяросаў ад якой, згодна з наказам сяброў нядолі, я не адмовіўся.

Следства

Цераз дзень пачалося следства, якое адбывалася амаль выклочна ноччу. Пасля сігналу на начны „адбой” прыблізна цераз 20 хвілін, калі ўжо вязні (асабліва ўтомленыя трываючым следствам) успелі заснуць, звонку даходзіў грукат наўмысна голасна адчыняных „кармушак” (акенцаў у камерных дзвярах, цераз якія падаеца вязнамі страва). Па меры набліжання таго водгаласу да камеры, нарастаете непакой вязняў, якія падсвядома вырываюцца са сну, чакаючы свайго прызначэння. Урэшце адчыняеца „кармушка”, у якой паказваецца галава „вяртухая” (жаргонная назва вартайніка, які водзіць зняволеных), з вуснаў якога даносіцца шэпт, напрыклад: „На букву Ж”. Тады кожны вязень забавазаны вышаптаць сваё прозвішча, калі яно пачынаецца на ту ю літару, апрача таго імя і імя па бацьку. Трапіўшы на вызначаную асобу „вяртухай” зноў шэпча, але ўжо тонам загаду: „Собирайся!” Выкліканы такім чынам падрываецца з логава, дрыжачы, як правіла кожны, ад хвалявання, апранаецца, падганяемы тым жа злавесным шэптам і выходитці цераз ухіленыя дзвёры, выкананыя наступны загад: „Руки назад”. Калі па дарозе хто пакажаеца наперадзе, наступае наступны загад: „Лицом к стене” і так тримае, пакуль той іншы не счэзне з поля зроку. Калі прыйдзеца павярнуць з калідора ў іншы калідор у будынку МГБ, праваднік дае акрэслены сігнал, каб не сустрэцца з іншым вязнем. Тым часам вязні, што засталіся ў камеры, стараюцца як мага хутчай заснуць, але ці надоўга? Працэдура такога буджоння паўтараеца некалькі разоў штоночы.

У кабінцы следчага, непадалёк яго пісьмовага стала, стаіць табурэт для вязня, на якім як жа цяжка прасядзець цэлую ноч. Сустрэча з арыштаваным перад допытам праходзіць па-рознаму, залежна перад усім ад асабістага настрою ці фанабэрыйяў афіцэра. Раз пачынае іранічнымі заўвагамі ці пытганиямі, напрыклад, як самаадчуванне, ці падабаюцца бытавыя ўмовы і іншыя. Найчасцей, аднак, прыдумоўвае якоесь сенсацыйнае заяўлэнне ці інфармацыю, якая можа занепакоіць падапечнага, напр.: „Ну, о тебе поступили весьма неблагоприятные известия” ці штось падобнае. Пачатак следства, гэта ў асноўным сабіранне асабовых даных ад часу дзеда, бабы і т.д. Тэма гэта цягнецца, паўтараеца без ліку ў розных варыянтах — адну, другую ноч, да знемажэння. Дасведчаны следчы ведае, што да асноўнага следства трэба арыштаванага ўтаміць, выбіць з сілы, аслабіць дух супраціўлення волі праціўніка. Дзеля паскарэння гэтага працэсу пасля поўначы вязня адсылаеца ў камеру, а калі ён ужо засне, тады зноў адчыняеца „кармушка” і чуеца шэпт: „На букву Ж”. Ты на-

зываеш сябе, выконваеш ужо нацмат больш усхваляваны з прасоння загад адзеца і трапляеш зноў на свой табурэт. Спатыкаешся зноў са сваім „прастадавацелем”, альбо з кім іншым, які пратрымае цябе на tym табурэце да раницы, каб ты паспей толькі вяриуцца ў камеру і заснучь перад сігналам „подъём”, што падыме кожнага, хоць бы паўживога; а як не, то tym горш адлакутуеш у карцэры за „злоумышленное нарушение тюремного режима”.

Самая прыкрайя бытавая аперацыя наступае пасля „подъёма” са сну. Апаратнішы „парашу” з адходаў у прыбіральні, трэба як мага хутчэй прамыць твар і назад у прыбіральлю на „апраўку” (спаўненне фізіялагічных патрэбаў) па загаду ва ўмовах неверагоднага забруджання з прычыны недахопу месца і недастатковага адпльву нечыстытоў. Незалежна ад балочага пачуцця прыніжэння чалавечай годнасці (пакуль не прывыкнеш) цяжка вытрымаць моташнасць ад агіды, у ablіччы якой ты бяскільны і мусиш выгрымаць, калі не хочаш быць змінчаны фізічна за непадпрадкаванне. Ды які мог бы быць іншы выхад?

Днём кожная камера паддягала безупыннаму назіранню цераз той зненавіджаны вязнямі „ваўчок”, што ў дзвярах камеры. Мэтай таго наглядання было забеспячэнне выканання загаду забароны сну ці нават дрымоты да вячэрняга адбою. За нарушэнне гэтай забароны прадбачваліся кары ад стаяння ў камеры ў абсягу поля зроку праз ваўчок, цераз забароны прагулкі і іншыя, да пакарання карцэрам. Змаганне вязняў са сном у такіх умовах гэта безупыннае мучэнне, што аслабляе так фізічныя, як і псіхічныя сілы нат найдужэйшых. Тоে безупыннае змаганне са сном змінчала і магчымасць чытання, tym больш, што даступны былі толькі кнігі працандысцкага характару. Калі падзеца што-небудзь з беларускай белетрыстыкі, то ававязкова на рускай мове. У такіх абставінах і гутарка не клеілася між асавельмі ад знямогі сужыцелямі камеры, што і не паспрыяла і запамятанню іх прозвішчаў. Самаю каларытнай постаццю ў камеры быў Бандарэнка (хіба Мікола) родам з-за Гомеля. Хлопец, пазбаўлены інтынкту самазахавання, свядомы беларус, энтузіаст змагання за незалежнасць способам, які яму толькі здарайся, без асаблівага аналізу сваіх пачынанняў. Папаўшы ў канцэнтрацыйны лагер у Нямеччыне, добраахвотна пайшоў працаўцаў у крематорию, хоць ведаў, што пасля якогась часу працаўнікоў гэтага прадпрыемства таксама забіваюць. Ён нейк дачакаўся вызваленія амерыканцамі. Заўважаны якімсь, праўдападобна спецыялістам ад разведкі, прыняў ад яго прапанову ўдзелу ў падрыхтоўчым курсе для разведчыкаў у СССР. У сваім аповедзе найбольш захапляўся дакладнасцю, прадбачаных інструктажам на курсе, гутарак і пагрозаў з боку МГБ пасля вяртання „на родину” з фальшивымі

дакументамі і трапнасцю прадбачаных яму адказаў і выясненняў. Дзейнічаў ён пачаткова на Данбасе супольна з напарнікам, а як той неразважна здэкансправаўся, Мікола перабраўся на Беларусь і да 1949 года ўключна выконваў заданні разведчыка. Аповед яго быў нашпігаваны драматычнымі, быццам узятымі з крыміналнай аповесці, сітуацыямі, якія хлопцу прыйшлося перажыць. Следства яго вёў якісь палкоўнік, які меў дазвол прымяняць у адносінах да вязня апрача бяссонніцы яшчэ і фізічныя пабоі і карцэр.

На якісь час перад кандом нашага следства ў камеру прывялі вязня — быўшага афіцэра смаленскага МГБ, які перайшоў са сваімі саслужбыўцамі да працы ў часцях „СД” (SD — Sicherheitsdienst) — нямецкай палітычнай разведкі. Асуджаны на 25 гадоў, з лагера быў прывезены ў турму на дапаўненне следства. Прозвішча яго мне, на жаль, невядомае. Спатканы пазней мною ў 1951 годзе ў перасыльным лагеры ў Акмолінску той былы афіцэр дамагаўся абмену майго асенняга паліто, у якім мяне арыштавалі, на стары бушлак і кусок хлеба, праудападобна па даручэнню лагернай службы МГБ. У гутарцы ён мне прызнаўся, што высланы на „пераследства” выпаўняў у турме заданне сочкі вязняў у камеры і здаваў з гэтай дзейнасці справа здачу начальніку турмы. У тых „пераговорах” са мною ўжо ён аргументуе, што аба мне даў быццам бы станоўчую ацэнку, што я адчытаў як пагрозу на будучае, калі з ім не згаджуся. Паведаміў прытым мяне, што М. Бандарэнка, асуджаны на смерць, адкінуў прапанову накіраваць просьбу аб памілаванні і напісаў дамаганне як найхутчэй расстряляць яго, што і было споўнена.

Іншых сужыцеляў камеры, у майм перакананні, можна ў асноўным разглядыць як кантынгент нявольніцкай працы ў ІТЛ — людзей без акрэсленых палітычных перакананняў і акрэсленай віны. Тэатральны акцёр (наколькі прыпамінаю — Чарняўскі) арыштаваны быў за працу ў тэатры імя Янкі Купалы ў Мінску ў часе нямецкай акупацыі. Іншы дзядзька, гадоў 55, лішне „балтаў пад п'янную руку” і меў адно вытлумачэнне: „жыць дала трецину”. Асаблівасцю ў гэтай кампаніі быў старэча — яўрэйскі дзеяч Сацыялістычнай рабочай яўрэйскай партыі, якая перад рэвалюцыяй арганізавала між іншым першыя рабочыя забастоўкі ў Гроднене. Бальшавікі пасля каstryчніцкай рэвалюцыі прызналі „Бунд” нацыяналістычнай арганізацыяй і, у залежнасці ад перыяду насілення розных чыстак, вылаўлівалі ўдзельнікаў той партыі ў рамках праграмы гістаратычнага разліку. Баптыст, мінчанін прозвішчам Вайткун, зняволены быў за баптысцкую пропаганду. Вельмі спакойны чалавек — прапаведнік ідзе „несупраціўляцца злу насіллем”. Лёс сутыкнүў нас пасля ў карлагу і тады дзядзька Вайткун заявіў, што калі б дачакаўся магчымасці змагацца

з праклятым бальшавізмам, з прыемнасцю паслужыўся б кулямётам.

Мінула некалькі дзён і мяне зноў заперлі ў адзіночную камеру. Недасведчаны вязень не ведае, што гэта частка працэсу тактыкі „змяяччання”. Ты ўспеў ужо пазнайміцца з камернымі жахарамі, зжыўся з імі, а цяпер пасядзі зноў адзін, сам на сам са сваімі думкамі. Дык вось падумай, што магло быць прычынай тваёй ізаляцыі. Можа на цябе нехта лішняе набрахаў ды цябе зацічылі да асабліва небяспечных ворагаў савецкай дзяржавы? Ці мала розных кашмарных думак наплывае ў галаву чалавеку, запертаму ў чатырох сценах, за якім пільна сочадź, каб прыпадкам не задрамаў, каб думаў, хочаш ці не, бо на гэта ж цябе і заперлі ў адзіночку. Калі хто і зверніцца да цябе, то не інакш, як толькі загадам, падмацаваным тонам імянівісці ці пагарды, і ты, безабаронны, можаш зарэагаваць толькі безумоўным падпрадкаваннем. У контактах са следчымі нічога не мяняєшся. Ён быццам і не ведае, што перамяніў твае бытавыя ўмовы ізаляцыі і ты прыгвараешся, што быццам нічога не змяйлася, ды стараешся пераносіць яго знявагі, канцэнтруючыся на магчымасці абароны. Найцяжэйшым у такіх умовах аказваецца той перыяд дня, які ты мусіш ператрываць у змаганні з атакуючым цябе сном, не маючи да каго звярнуцца словам, апрача самога сябе. З прыемнасцю вітаеш тады кожную праяву жыцця, напрыклад, у постасці мухі, калі заблудзіць у твае сцены. Чакаеш, быццам Госця, той блашчыцы, якая ў адпаведным часе выпаўзе на сцяну, каб даваць праваць да месца на столі, з якога кінецца на тваё логава з вядомай мэтай. Ты свядомы таго, што яна корміцца табою, але ацэньваеш гэта ў катэгорыях рэваншу за ўдзел у тваёй адзіноце.

Валадар твой ведае, што ў акрэсленым часе ты зжывешся з тою адзіночкай і гэтым самым затрачваецца сэнс тримаць цябе там, дык вяртае сваю ахвяру ў ранейшую камеру, каб звольніць месца іншаму кацьдзату на „змяяччанне” ў ізаляцыі. Ён упэўнены ў тым, што вяртанне ў камеру і так не пераменіць тваёй сітуацыі зацкаванага безабароннага звярка.

Першыя дні следства пацвердзілі заяву начальніка турмы, што ведае пра мяне шмат чаго, але гэта адносілася толькі да маёй дзейнасці ў СБМ на Бацькаўшчыне і ў Нямеччыне. Праца мая ў гэтай галіне была яўная, не засакрэчаная, а ад 1944 года да часу майго арышту шмат маіх сяброў апынулася ў зняволенні. Гэта аднак не задавальняла маіх турэмных уладароў. Яны паставілі сабе заданне абвінаваціць мяне ў чымсь асабліва шкодным, найлепши у дыверсіі ці шпіянях, згодна з пануючою ў тым часе шпіёнаманіяй. Найлепшым для гэтай мэты зыходным пунктам магла быць Беларуская незалежная партыя (БНП). Я запамятаў добра перасцярогу следчага суддзі ў познаньскім астрозе ў 1945 годзе, што незалежніцкія ўмкненні БНП (у яго акрэсленіі „сепаратыстычныя”) у ацэн-

цы МГБ будуць разглядацца як замах на савецкую дзяржаву.

Паколькі ў пачатковай фазе следства не было пра гэта ніякага ўспаміну, я спадзяваўся, што маё дачыненне да БНП астаемца за абсягам допытаў. У выпадку ўспаміну з боку следавацеля, я пастанавіў не прызначавацца, што гэта арганізацыя мне вядомая. Неўзабаве, аднак, пераканаўся, наколькі маё пастанаўлешнне было наўнае. Па-першае, дасведчанаму прафесіяналу, маёру Вінакураву цяжка было зарыентавацца ў нішчырасці майго адрачэння ад БНП. Па-другое, у яго распараджэнні былі пратаколы з допытаў мэх, раней спомненых, сябров Філі Давідчыка і Андрэя Вайтовіча, якія быў ўжо зняволены. Па-трэцяе, мае даволі блізкія контакты з Барысам Рагулям мелі сваё значэнне. Незалежна ад таго следчы выяўляў такія веды пра БНП, што цяжка было сціміць, што мела сувязь з фактамі, а што з'яўлялася хлусцю з мэтай пераборышнія праblems.

У такой сітуацыі выяўлешнне мною сапраўднай дзеянасці, звязанай з ідэй незалежнасці, сформуляванай між іншым у бюлетэні, яго абсалютна не задавальняла, хоць праўдападобна быў перакананы, што гэта не разыходзілася з фактамі. Ён выразна паставіў сабе за мэту адвінаваць мяне ў дыверсіі і шпіянажы. Я разумеў дастаткова, чым гэта пагражае і стараўся мабілізаваць усе сілы для абароны перад тою хлусцю, тым больш, што гэтыя праblems мяне ніколі і ў ніякай ступені не цікавілі. Хоць гэта магло здавацца мала праўдападобным, то я тады на самай справе не ведаў нават назваў німецкай аі美洲 канскай разведак і не быў свядомы існавання якойсь дыверсійнай школы ў Даўгіц. Маёр Вінакураў праўдападобна таксама разумеў гэта, але для яго было найважнейшае паспяховас, згодна з пастановай мэтай, закапчэнне следства намераным адвінавачаннем. Пачалося з закіду, што БНП, інспіраваная німецкай разведкай, супрацоўнічала з ёю, а пасля і амерыканскай разведкай і ўдзельнічала ў падрыхтоўцы дыверсантаў у Даўгіц. Я чую раней пра спробу німецкай правакацыі ў БНП, але нічога не ведаў аб пастановым следчым закіду ў супрацоўніцтве з разведкамі аі美洲 канскай школы і не верыў у гэты закід. Я не памятаю падрабязна зместу прысягі складанай перад Пагоняй у наваградскай школе, але добра запамятаў яе сэнс вернасці беларускаму народу, Бацькаўшчыне і змаганню за яе незалежнасць. Вінакураў сформуляваў змест прысягі як быццам на вернасць БНП, з чым я не мог пагадзіцца, што і прыйшлося акупіць цяжкім дасведчаннямі. Іншы са шматлікіх прыдуманых для следства эпізодаў, які мяне асабліва ўзбудараражыў і запамятаўся мне, гэта адчытанне быццам пратакола з допыту майго сябров Філі Давідчыка, у якім гаварылася, што я сумесна з ім быў удзельнікам дыверсійных курсаў у Даўгіц. Я аі праз

хвіліну не сумняваўся ў хлусні следчага і не верыў у магчымасць такай выдумкі з боку сябры. Не менш і гэтае здарэнне абышлося мне даволі цяжкімі наступствамі. Кожнас маё супраціўленне беспадстаўным закідам следчага выклікала ў ім абурэнне, пагрозы, знявагі, а то тузанне за каўнер, а то пырсканне вадою ў твар і іншыя. Па меры прадаўжэння той валакіты, бяссонніцы і знявагаў наступала атупленне ўражлівасці, абыякавасць на намаганні праціўніка і яго пагрозы. Ён сваё, а ты сваё, але і на гэта знайшоўся спосаб.

Карцэр

Калісь раніцай, пасля бяссоннай з-за следства ночы, нечакана ў „кармушицы” камерных дзвярэй пачаўся прывычны шэпт: „На букву Ж”. У гэтым выпадку „вяртухай” (турэмны канваір), вырваўшы мяне з камеры, загадаў зусім іншы маршрут. Павсю мяне кудысь уніз, у падвалным памяшчэнні загадаў раздзеенца да бялізны, зняць з ног шкарпэты і басаних у камашах пагнаў яшчэ ўніз, не ведаць на які ўзровень таго падвала ды цераз цъмяна асветлены калідорчык, з якога ўпхнуў мяне ў якісь катух. Гэта карцэр — памяшчэнне велічынёй якісі $2,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$. Над дзвярамі кариэр а крата, цераз якую праўбаеенца слабенькі свет з калідорчыка. У куце каморкі якаясь пасудзіна для спаражэнняў, якая праўдападобна пікім не выносіцца, бо цераз праржавела дно ўся адданая ўрына маментальна выцякае на бетонную падлогу, насычаючы паветра амапіякамі смуродам. Сцены, столь і падлога катуха насычаны сырасцю, у якой поўзаюць ледзь прыкметныя якісі мініяцюрныя стварэнні, якія шэрымі сваім колерам не адрозніваюцца ад сценаў, па якіх яны вандруюць і якіх мінераламі ці мо і людскімі адходамі праўдападобна кормяцца. На щасце, да чалавека адносяцца яны абыякава, не чапляюцца яго; хіба толькі выпадкова. Вязней называюць іх макрыцамі, але пацверджання гэтай назвы нідзе мяне знайсці не ўдалося. У такіх умовах прысланіца да сцяны немагчыма, а сесці таксама няма на чым, бо табурэт даюць вязню толькі на ноч. Холад з сырасцю пранікаюць маментальнай праз бялізу, праізвязаюць усё цела, выклікаючы нястрымліванае дрыжэнне. Гэта змушае нешчасліўца да безупыннага руху ажно да поўнага расходавания фізічнай сілы. Раніцай дастаўляюць у кариэр па кружцы ледзь цёплай вады, якую называюць кіпятком. Цераз дзень да вады дадаюць кусочак хлеба. Сілы пакідаюць чалавека ў такіх абставінах вельмі хутка. Свядомасць безабароннісці перад так прыдуманым працэсам зішчэння чалавеска і бязвыходнасці становішча ў пэўным моманце выклікаюць назойлівую прагу

смерці, як адзінай магчымасці вызвалення напосімых пакутаў, прыніжэння і бесперспектывнай вегетацыі. Паяўляеца тады быццам апошняя надзея — думка малітвы. Спраба сканцэнтравацца аказваеца амаль немагчымай. У галаве паўстас замяшанне ад супярэчнасці думак, адчуццяў і адсутнасці веры ў магчымасць выхаду з таго кашмарнага тупіка, прычиненай аслабленнем сілы волі змагання.

На змену напружанасці думак і пачуццяў нечакана наступае вакуум і быццам раздваенне твайго „я”. Абыякавай рэчаінасцю становіцца той смярдзючы, мокры, з яго макрыцамі катух і пранізываючы холад, а ўсё іншае быццам адносіцца да часткі кагось другога. У рэшце рэшт, папаўшы ў кругаварот між свядомасцю рэчаінасці і іллюзіяй, наступае перамена: то адпружанне, то страх перад стратай прытомнасці, выклікаючы рэшту сіл для абароны ўласнай тоеснасці.

Следства канчаецца

Вечарам чацвёртых сутак кары нечакана адчыніліся дзвёры карцэра, з-за якіх пачууся загад: „Выходи”. Атрымаўшы сваю віраптку, папаў я проста на знаёмы табурэт у следчага. Нагрэтае легім сонцем паветра ў напоўненым яго свежасцю, цераз адчыненое вакно, пакоі дзейнічала быццам бальзам пасля перанесеных карцэрных пакутаў. Прыпушчаная следчым атака паказалася ў тым моманце чымсь другарадыям, не так ужо і страшным. Наступствы знемажэння штораз больш адчувальна перашкаджалі завесці дыялог між праціўнікамі. Не памагалі пагрозы, штурханцы ані пырсканне ў твар вадою. Разгневаны маёр урэшце выклікаў варту і загадаў: „Уведітэ!” — „В камеру?” — запытаў вяртухай. „А куда же ёщё?” — зарэагаваў афіцэр таксама пытаннем. Такім чынам атрымаў я бадай першую спакойную ноч у камеры, заданнем якой была рэгенерацыя неабходных для прадаўжэння следства сіл. Ад наступнай ночы пацякло ўсё зноў сваім ручаем. Паўтараныя пытанні, на якія не магло быць адказу, тыпу: „Кто и с какой целью направил тебя в Польшу?” і іншыя недарэчнасці, пагрозы, знявагі, бяссоніца ажно да заканчэння следства. У вольныя ад працы суткі Вінакурава заступаў іншы следчы, пераважна старши лейтэнант Кутузай. Адносна малады чалавек, гадоў 35—36, лічыў сябе прагрэсіўным і на самай справе адрозніваўся ад сваіх старэйшых тупагаловых таварышаў. Нядрэнна ён арыентаваўся ў справах беларускага нацыянальнага руху, між іншым у часе акупацыі. Не бачыў яго, як Вінакураў, выключна ў чорных колерах, абмяжоўваючы ацэнкі да паняння калабарацыянізму. Кутузай не адмаўляў погляду аб вызваленчых імкненнях таго руху, хоць лічыў яго утапічным — нерэаль-

ным. Тлумачыў, што быў ён палітруком у партызанскіх групоўках Наваградчыны. Фактычна ведаў ён прозвішчы дзеячаў беларускіх арганізацый і не тайў, што знішчэнне кожнага не прадстаўляла б ніякай праблемы, хто праявіўся б небяспечным калабарацыяністам. Не скрываў сваіх талерантных адносін між ішым да рагулескага эскадрона і СБМ. Замышчэні яго ў следстве мелі хутчэй характар непрата��аваных спрэчак, чым допыту. Заданнем іх было ператрымашце вязня на дапросе, не пазваляючы заснудзіць. Абмаўляючы справы СБМ, Кутузав пайфарамаваў, што падследственнымі яго з'яўляюцца Анея і Вэрніка Каткевічанікі. Анея была перакладчыцай у гарадской управе Мінска ў часе акупацыі, а пасля ў Нямеччыне супрацоўнічала з Вэрай у СБМ як паставіцца і апякунка беларускіх дзетак у німецкіх працоўных лагерах. Вёра была намеснікам д-р Надзеі Абрамавай, галоўнай кіраўнічкі дзяячут пры кіраўнічым штабе СБМ. Была яна з сынком Славікам, народжаным у турме.

Кутузав абяцаў наладзіць нам сустрэчу, у якую я не верыў, маючы на ўвазе жорсткасць турэмнага рэжыму. Ад часу нашай разлукі ў лесе ў Нямеччыне, куды нас выгнала з дзяцьмі з Дэсаў німецкая жандармерыя ў 1945, лёс дзяячут быў мне невядомы.

Следства маё кончылася ў першай дэкальве верасня 1950 г. Аднойчы ў дзень завялі мяне да начальніка турмы. Той запытаў, ці ў следстве не прымянялі фізічную сілу і паогул ці маю якія заўвагі да следчага. Я быў вязнімі папярэджаны аб такай сустрэчы і згодна з радамі дасведчаных не заяўляў аб заўвагах, кіруючыся жаданнем як найхутчэйшага заканчэння следчых пакут. Цераз дзень ці два выклікаў мяне і пракурор, які правёў сяно даўжэйшую гутарку на тую ж тэму, што і начальнік. Апрача таго ён глыбей пранікаў у змест пратаколаў з допытаў і вельмі настойліва раіў перадумаць справу і выявіць, калі што затаіў я са сваёй дзейцасці супраць СССР. Папярэдзіў яшчэ, што калі нешта пазней выявіцца, то мяне вернуць у турму і асудзяць напімат больш жорстка. Я спадзяваўся, што мяне ніжэй „нормы” (25 гадоў зняволенія) і так не ацяняць, але не хацеў каментаваць спосаб ані вынікі следства і толькі стараўся пераканаць майго суразмоўцу, што не маю больш нічога дававіць да справы.

Суд

Калі прывялі мяне на пасяджэнне суда, у зале сядзелі ўжо сёстры Анея і Вэрніка з дзіцём. Склад суда прадстаўлялі два афіцэры і два сяржанты — праўдападобна засядцацелі. З боку сядзелі якісь іншы пракурор і ў цывільнай вопратцы — адвакат. На пытанніе, ці маю заўвагі да складу

суда, я адказаў адмоўна з агаворкай, што не скарыстаю з удзелу адваката, з якім я не меў нагоды паразумецца і папрабую бараніцца сам. Гэта была, безумоўна, тактычная памылка, якая выклікала ад пачатку адмоўнае ўражанне ў суддзяў, а асабліва ў сябры адваката — пракурора, якія расцінілі маю заўвагу, як падрыў аўтарытэту сістэмы савецкага права-суддзя. Пракурор наслі ў сваёй мове аж надта выразна даў зразумець гэта. Судовы працэс, добра рэжысіраваны, прайшоў спраўна, па шаблону. Роля сясцёр Каткевічанак абмежавалася да пацвярджэння маёй тоеснасці. Пракурор у сваёй прамове акрэсліў мяне як ярага нацыяналіста, „несправімога врага советскага народа и государства” і патрабаваў выпішпай меры пакаранія — расстрэлу. Суд аб’явіў перапынак, на час якога пазачынілі нас — мяне і маіх сведкаў — у якіхсь жалезных шафах. Не памятаю, колькі трываў той перапынак, але паказаўся ён мне страшненна доўгім і прыкрым з-за безбароннасці. Суд аднак прыгаварыў мяне да зняволення ў „особых исправительно-трудовых лагерях” срокам на 25 гадоў і на пяць гадоў пазбаўлення грамадзянскіх правоў. Гэта, аднак, не задавальняла садысцкіх намаганій пракурора. Ён склаў пратэст і да часу вырашэння яго супраціву пратрымалі мяне дзён дзесяць у адзіночнай камеры ў падвале пад асабліва вартай і на галодным пайку, пасля чаго перавезлі ў гарадскую турму пры Валадарскай вуліцы ў Мінску.

У турме на Валадарскай

У турме публіка і атмасфера паказаліся зусім іншымі. На пачатак зачынілі мяне ў пустой камеры, але неўзабаве прывялі чалавека з фіялетавым тварам, без адной нагі — на кастылі. Ён акрэсліў мяне з выгляду як „контрыка” (контррэвалюцыянера — у турэмным дыялекце), а сам заэркамендаваўся „уркам” (злодзеям). Знаёмства і „сяброўства” завязалася вельмі хутка. Прышлэц акрэсліў сваю віну як „халатнасць”. Пакінуты таварышамі на варце падчас абрэдання імі кіёска з гарэлкаю і закускай, не згледзеў прыбыцця міліцэйскага патруля, за што і атрымаў 10 гадоў зняволення. Мой „срок” з упэўненасцю ацаніў „капуткай” (25 гадоў) і з прысмыненіем слухаў аповеду аб маіх маладзёжных гарцах. Камера хутка заўпінілася, пераважна калгаснікамі з мяшкамі, аж у канцы ўвагі падзялі групу пекальскіх 14—15-гадовых падлёткаў. Тыя зразу кінуліся да сляніскіх мяшкоў, выбіраючы з іх што ім падабалася. Ніхто з рабаваных не прарабаў бараніцца, нават не адзываўся. Калі акружылі мяне, мой аднаногі сябры сваім шнапсбарытонам рашуча загадаў: „Этого не трошы!” і хлопчыкі пастушна адсунуліся. Ледзь падлёткі кончылі сваю гульню ў рабу-

нак, іх зноў павялі кудысь цэлаю ватагай. Хутка камера запоўнілася і ўсіх нас вывелі мыцца. Сабраўшы ўсю вопратку для пражаркі, турэмная жаночая абслуга выканала кожнаму стрыжку ўсіх валасоў, дзе якія быў, пачынаючы ад прамежнасці і на галаве канчаючы. У аграмадную лазню сагналі больш за трыццаць чалавек. Пераважна былі гэта маладыя хлопцы, загарэлья ад летніх праменіяў сонца, іскалькі дзён толькі зняволенныя і ўжо асуджаныя пераважна на 5—7 гадоў ИТЛ за „похищэнне государстваўнага (або „общественнага”) имущыства” г.зп. за крадзеж для сям’і мяшкана калгаснага ці саўгаснага зерня або бульбы і т.п. Ад тae групы іскалькіх „изменников родины”, у тым ліку і мяне, пасля лазні аддзялілі і завялі ў адмысловы корпус.

Рэжым быў тут зусім іншы. Спаць можна было ўдоваль, на прагулках не толькі што гутарыць не забаронена, як у „амерыканцы”, але і паспываць можна; не надаядай толькі турэмной ахове і ўсё ў парадку. Спей і сякія-такія кніжкі — гэта адзінныя супрацьядзі на турэмныя хваробы: туту па блізкіх і вольнасці, на безнадзейнасць і бездапаможнасць у абліччы жорсткага самаўладства прыгнягальнікаў.

Аднойчы на турэмным калідоры жаночага сектара, адгароджанаага жалезнаю кратай ад мужчынскага, удалося пабачыць Вэру з дзіцём. Паказалася мне вельмі ўзрадаванай гэтым спатканием. Да лістапада 1950 г. турма на вул. Валадарскай запоўнілася па берагі. Прывезеныя з лагероў у турму вязні на перасуд і ў харкторы сведкаў на чыхсь судовых працэсах расказвалі аб сваіх вельмі драматычных прыгодах з падарожжа ў лагер у прошылым. Палітычных вязняў, наогул спакойных і несвядомых умоў таго нявольнічага свету людзей, вазілі абавязковая з крымінальнікамі, добра сарганізаванымі, пераважна пад кіраўніцтвам дасведчанага злачынца — узурпатара над імі. Няпісаным заданнем банды малойчыкаў было абрааванне „контрыкаў”. Кожнага, хто бараніўся, калечылі, а то і, сумесна з аховай, абвінавачвалі ў сабатажы. Зрабаванае добро аддавалі свайму правадыру, а той распараць да згодна з крымінальнымі правіламі. Працэдура такая не абыходзілася без карысці для аховы, якая лічыла крымінальных зняволеных „сваімі людзьмі”.

Найначай было і ў лагерах, дзе правадыры арганізаваных бандай крымінальных злачынцаў — „блатных” — трymалі ўладу над вязнямі ўнутры лагера. Банды „радавых” крымінальнікаў — пераважна дробных зладзеяў і разбойнікаў — называныя „ипаною”, задавальняліся унутрылагерным разбоем. Нападаючы на „рабаця”, якіх пагардліва называлі „фраерамі”, адбіралі атрыманыя вечарам пайкі запрацаванага хлеба — пазбаўлялі цэлья працоўныя брыгады іх поўгалоднага харчавання.

Блатныя (крымінальныя злачынцы), якія кіравалі між іншым гаспадарчымі справамі ў лагеры — як сацыяльна блізкія ўладам гулага — абкрадаля вязняў з надзеленых лагеру прадуктаў харчаванія. Яны давалі распіску на прадукты затрыманыя (для сябе) лагернай аховай і расходовалі быццам на лагерную кухню. З таго, што аставалася вязням, яшчэ абрывалі сваім злачынным хаўруснікам, якія іх зберагалі ад помсты рабацтва. У лагерах панаваў голад, які прычыняў вялікую ступень смяротнасці. Кожная спроба супраціву такім парадкам кончылася ссылкай у штрафныя брыгады ці падраздзяленні. Прывезеныя на перасуд „зэкі” (заключаныя) рассказвалі ў турме пра нялюдскі тэрор і голад у штрафных лагерах на Салаўках і ў „Севжелдорлаге”, дзе распаўся юлія людаедства. Галодныя блатныя рэцыдывісты рэзалі безабаронных вязняў, варылі або пяклі на вогнішчы і жэрлі. У другой палове саракавых гадоў лагеры сталі інтэнсіўна запаўняцца пераважна маладымі людзьмі, асуджанымі за антысавецкую, у тым ліку мілітарную дзеянасць. Баевікі Украінскай паўстанчай арміі, змагары за незалежнасць прыбалтыйскіх краін, частковая і беларуская хлопцы вайсковых і іншых арганізацый сталі яднацца ў абароне перад разбоем і рабункам „шпаны”. Даходзіда да крыавых сутычак, пагражаючых лагернаму рэжыму. Чуткі пра лагерныя „парадкі” ў СССР сталі распаўся юлія вяцца. Падтрымала і пашырала іх маладая пасляваенная эміграцыя з заходніх краін СССР і Сярэдняй Еўропы на Захадзе. Праблема не мінула і Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Выяўленая ў вольным свеце статыстыка смяротнасці, наступствы голаду і драконскага рэжыму сталі непакоіць і самога Сталіна, які так турбаваўся пра свой „імідж” быццам бы сапраўднага „бацьку народаў”. У 1948 г. была праведзена частковая перабудова лагернай сістэмы дзеля паляпшэння парадку ўнутры лагераў, завастранне рэжыму перад усім сярод вязняў палітычнага характару і апанавання некантролюванай смяротнасці. Не абазначала гэта выразнага аблігчэння долі „зекаў”, але павелічэнне вымогаў у адносінах-санітарных умоў, больш жорсткае прыгрымліванне перыядычнасці і выпікаў „камісовак”, кантроль за самаволій лагернай адміністрацыяй і аховы не абышліся без прызнакаў перамен. Стварэнне „особых исправительно-трудовых лагерей” дзеля ізалацыі палітычных вязняў ад добра сарганизаванага свету „блатных” не аблігчыла умоў іх вегетацыі ў сэнсе хранічнага голаду і непасільнай працы, але прычынілася да паляпшэння бытавой бяспекі зняволеных.

У этап

На пераломе восені і зімны, у халодны лістападаўскі дзень, па турме разнесліся чуткі аб падрыхтоўцы ў „этап”, што абавязачала падарожжа ў лагер этапамі, ад турмы да турмы. Неўзабаве выкліканыя на турэмны калідор вязні на загад „выходи с венцамі” стройткі троікамі ў групы з 30 чалавек і адпраўляліся на чыгуначны таварын вакзал, дзе чакалі падрыхтаваныя „чяплушкі” — таварын вагоны. Унутры вагона трохярусныя памосты, на якіх можна было прылегчы, але малая адсегласць між ярусамі не пазваляла сесіі, а ў найлепшым выпадку абаперицца толькі на локні рукі ў паседзячай пазіцыі. Самы ніжні ярус наогул пуставаў з-за холаду, што прабіваўся ад падлогі вагона. У адным з процілеглых куткоў выразаная ў падлозе вагона і чымсь прыкрытая дзіра — гэта „прыбральня”, дзе спраўляліся фізіялагічныя патрэбы пасажыраў. У іншым вугле „буржуйка” змайстравана з жалезнай пасудзіны, ад якой выведзена з вагона труба — дымаход. Буржуйка мела выпаўняць заданне печкі, дзеля чаго вагон і называўся цяпунікай. Адсутнасць паліва ажно да марозаў ніжэй -15°C не апраўдвалася той назвы і вязні напераменку лягалі так, каб узаемна абагравацца альбо ратаваліся ад холаду трываючы ў безупынным руху, да знемажэння. Атрыманы на дарогу „паёк” у форме куска жытпияга хлеба і кількі (дробнай салётай рыбы) іншага куска сушанай прасоленай рыбы адстрашваў голад, выклікаў неустаймаваную прагу, але не аднаўляў патрачаных калорыяў, а што даволі важнае ў тых абставінах — не выклікаў фізіялагічных неабходнасцяў. Раз у суткі адбываўся пералік вязняў і пры гэтым нагодзе „вадапой”. На некаторых станцыях у Рәсей быў бясплатна даступны кіпятак пасажырам цягнікоў далёкага курсіравания. Гэта лічылася дабрадзействам і тэмай сатыры на свабоду слова ў СССР: „Я смело говорил и говорить буду, что у нас на каждой станции кипяток бесплатен”. За такую пропаганду не судзілі. Калі наш цягнік затрымоўваўся на станцыі, дзе „кипяток бесплатен”, ахова пасля пераліку прыносіла вядро тае цёплае вады і вядро халоднай. Вязні кідаліся на кожную ваду, якою яна б не была. Калі кіпятку на станцыі не было, атрымоўвалі мы вёдры вады прости з гіранта. Пераможцамі ў атаках на ваду былі вязні, якія мелінейскую пасудзіну: банку з-пад кансерваў ці кацялок. Іншыя былі ад іх залежныя, але затое менин пасля скардзіліся на большую жыватую.

Падарожжа цягнулася вяла, зборнымі цягнікамі, з доўгімі прыпынкамі і з-за неабходнасці было падзелена на некалькі этапаў, якія канчатліся ў перасыльных турмах. Усе яны былі да сябе падобныя. Кожная пера-

сыльная турма была падрыхтавана да прынняцца натоўпу змораных людзей. Загнаныя ў турэмныя камеры, быццам жывёла, сасмаглія людзі кідаліся перш за ўсё на бочкі са сцюдзёнай вадою, напоўненай перад прыбыццём вязняў. Перад пустым бачонкам, які знаходзіўся ў іншым куце камеры, фармавалася зараз жа чарга, каб споўніць „накіпеўшыя” ў tym часе фізіялагічныя неабходнасці. Неўзабаве пасудзіна напаўнялася і пачынаўся грукат у дзвёры з дамаганнем вынесці „парашу”. Іэнтычныя водгукі даносіліся з іншых камер, але ніхто звонку гэтым не пераймаўся. Відаць гэта было ўжо ўпісаны ў сцэнарый прыняцца „часцей” і „парашы” жоўценъкім струменем чыкам плылі па камерах пад ногі натоўпу, напаўняючы паветра аманіякавым смуродам.

Наступны нумар праграмы — лазня з адначаснай пражаркай вопраткі і абутку. У той лазні „парадак” вядомы: стрыжка ўсіх валасоў жаночай (абавязковая) абслугай, змаганне за пасудзіну на ваду, а каму не хапіла цёплай вадзіцы, аставаўся яшчэ шанс на халодны душ. Калі ў пражарку аддаў хто кожух ці шубу, немінуча атрымоўваў напалову цяснейшую, пакурчаную ад празмерна высокай тэмпературы. Ругань, енкі праклёны — нікога не ўзрушаюць. Апусцелья камеры, у tym часе хутка памытая іншымі вязнямі, прымаюць наступных падарожных; бочкі зноў напоўнены вадою. Дачакаўшыся з цяжкасцю наступнай раніцы — далей у „этап”. Гэты няхітры эпізод з перасыльнай турмой ў Горкім можна без турбот аднесці да кожнай іншай „перасылкі” і для кожнай споўніць ён ролю быццам фатаграфіі. Вось як шаблонна была распрацавана.

Першае сутыкненне з лагерам

З апошній перасылкі ў Петрапаўлаўску везлі нас нядоўга ў Акмоліск і там перагналі ў лагер (праўдападобна пад Акмолінскам, бо ніякага горада з лагером не было відаць). Эта была мая першая сутыкніцасць з лагерам: Для нашага транспарту вязняў выконваў ён ролю каранціна. Баракі на 300—350 асоб кожны, застаўленыя „вагонкамі” (збітымі з дошак двухяруснымі нарамі для спання для чатырох асоб) сталі хутка напаўняцца маладымі хлопцамі — пераважна ўкраінцамі, балтамі, частковая беларусамі ды людзьмі арыентальнага тыпу. На доўгачаканае падсілкаванне сталі выводзіць у сталовую чаргова баракамі, у якіх людзі былі памешчаны паводле транспартных саставаў. Зала становай адпавядала колькасці пасяленцаў барака, якія займалі месца абарападоўкі быццам сталоў, прымітывна збітых з няструганых дошак. Турэмная абслуга дзейнічала вельмі спраўна. Кожны чаргова атрымаў алюмініевую міску і кусочек ча-

гось, напамінаючага камок хлеба. У місцы ганялі адну крупіны нейкай быццам кашы пачарнелай у мутнай вадкасці. Па зале разносіліся крыкі „ложки нужны”. На заўвагу з кухні „нет и не будет” публіка звычайна выхлёбтвала з місак тую вадкасць, пакідаючы на дне рыбіны косці. На гэты момант толькі і чакалі прытаіўшыся цёмана-шэрья постасці ў бліскучых ад бруду бушлатах. Яны маментальна сабіралі місکі, апажняючы іх з тых касцей, што вацдравалі проста ў іх страўнікі. Гэта былі лагерныя „дахадзягі”, якія шукалі парагатунку для сваёй незайдзроснай вегетацыі.

Заданнем караніціу, як аказалася, было ператварэнне турэмнай масы ў рабочую сілу ды ў характар тавару, якім павінны зацікавіцца „купцы” з навакольных лагерных пунктаў. На пачатак праводзілася ідэнтыфікацыя. Перад вывадам у лазіно — востры загад усім пабрыцца пад пагрозай кары за непадпарадкованне ды за незабеспячэнне магчымасці пароўнання асабістага выгляду з турэмнай фатаграфіяй у персанальнай папцы. Аказалася, што цырульня не працавала, але гэта никога не хвалявала. У бараку найбольыш дасведчаныя бытывая ваякі скрабалі ўжо сваё аблічча асколкамі шкло з пабітых ваконных шыбаў (нашч палаталі нейк тыя дзіры ў воках кускамі кардону). Мне таксама прыйшоўся кусочак шкло, пры помачы якога ўдалося пазбавіцца заастру з пакрываўленага пры нагодзе твару. Пасля лазневай працэдуры — сарціроўка паводле месцаў высылкі з турмаў, безупынныя лічэнні, канфрантацыі з персанальнымі дакументамі і ўрэшце камісоўкі. Камісоўка — гэта агляд адмысловаю камісій кожнага дагала распранутага вязня, акрэсленне яго катэгорый працаздольнасці, зацічніне да прафесіі, якую ён сам назаве і прызначэнне да часовай рабочай брыгады. Я, падвучаны раней дасведчанымі вязнямі, назваў сябе рамеснікам — цесляром, што зрэшты не супярэчыла маёй сякай-такой умеласці з ранняга вясковага юнацтва. Выбар гэтых збавіў мяне пазней ад высылкі ў руднікі. Цераз некалькі дзён паявіліся „купцы” з лагера ў Карагандзе, якія патрабавалі пільна будаўнікоў для горада, у тым ліку і цесляроў.

У працоўны лагер

Быў люты 1951-га года. Лагер на акраіне Караганды ўвесь час атакаваны ветрам, які безупынна наносіў пясок змешаны са снегам, пранікаючым у кожную шчыліну: у вушы, нос, за каўнер і т.д. З іавічкамі, толькі што прывезенымі сюды, не цацкаліся. Кожны атрымаў сваю „зэкаўскую” вонратку „БУ”, што абазначала „бывшую в употреблении”, на якой мусіў зразу выпісаць хлорам свой атрыманы нявольніцкі знак: на

шапцы, на плечах, на грудзях вонраткі, на штанах. Знак павінен быць разборлівы і заўважальны здалёк, бо ў іншым выпадку пагражала пакаранне карцэрам. Мой знак ВВ-82. Дзень мінуў на безупынтай валакіце: бязлікіх „проверках”, пераліках, „шмонах” (шмон — асабістая рэвізія), канфрантацыях з персанальнімі дакументамі і т.д. Вячэра нічым не разнілася ад таго падсілкавання ў акмолінскім караніціне. У канцы дня раздзел „навічкоў” па існуючых рабочых брыгадах, што ўспелі ўжо вярнуцца з працы ў лагер. Я папаў у брыгаду цесляроў (з Божай ласкі) — украінскіх хлопцаў з брыгадзірам, таксама ўкраінцам. Апынуліся ў ёй і беларусы: Мікола Яроцкі з ваколіц Баранавіч і дзядзька Міхась (які ніколі не карыстаўся прозвішчам). Так мы і стварылі беларускую секцыю з трох чалавек ва Украінскай брыгадзе.

Пачаўся быццам новы этап у майі няволыніцкім бытаванні, перыяд безнадзейнага манатоннага панурага змагання за прадаўжэнне тae біялагічнае вегетацыі, якая ў падсвядомасці дэсль падтрымоўвала ўсё-такі праменчык праўдападабенства чагось, што ва ўмовах жорсткага абсалютнага фізічнага і маральнага прыгону здавалася неверагодным.

Лагер параванаўча невялікі — каля трох тысяч зняволеных, падзеленых на рабочыя брыгады, якія будавалі Караганду. Былі гэта амаль выключна маладыя хлопцы і часткова мужчыны да 45 гадоў. Апранутыя ў ватаванья лахманы „БУ”, прapaцелья і засмоленыя з аграмаднымі з усіх бакоў здалёк бачнымі літарамі і нумарамі на вонратцы людзі згубілі свае воінавыя індывідуальныя прыкметы. Усе мы ператварыліся ў шэршу безназоўную масу — рабочую сілу — тавар, адзінкі якога пазначаны дзеля рацыянальнага выкарыстання. Гэтай, у асноўным, мэце быў падпарадкаваны рэжым таго „особага исправительно-трудовага лагеря”. Яго „особенность” заключалася ў tym, што згуртаваныя ў ім „врагі советскага народа”, пазначаны былі літарамі і лічбамі, поўнасцю абстрыжаныя да скуры, адзіляваны ад воінавага свету з забаронай якіх-колечы кантактаву з блізкімі, адведзін іх у лагеры, а нават лістоўнай карэспандэнцыі, калі не лічыцца фармальнага дазволу на напісанне двух лістоў у год, якія часта канчалі свой маршрут у лагернай цэнзуры.

Дзесяцігадзінны працоўны дзень, апрача падарожжа на рабочыя аб'екты і ў лагер, безупынныя пералікі вязняў у лагеры і на рабоце — у сярэднім 16 разоў у дзень, запіранне на замок баракаў нанач пасля вячэры, ліхое харчаванне, якое не перапыняла пачуцця голаду, асабісты „шмон” (вобыск) кожнага не менш, чым троны разы ўдзень — усё гэта служыла той „асаблівасці” рэжimu.

Адзіны вольны ад працы дзень у месяцы быў пераважна прадбачаны на апаражненне баракаў дзеля „шмона” пасцелі, асабістых рэчай і са-

міх баракаў, што практычна пазбаўляла вязняў магчымасці асабістых контактав у вольным ад працы часе, а тым больш шанцаў на якія-колечы арганізаваныя сустрэчы. Безупынны індывідуальны нагляд за вязнямі (асабістыя вобыскі, канфрангацыя нумароў з прозвішчам і т.д.) ды сачэнне за паводзінамі рабочых брыгад (пералікі, рабочыя заданні — „нарады”, змены саставаў брыгад, ацэнкі вышыкаў працы калектываў) — усё разам служыла забеспячэнню ўнутранай ізаляцыі лагернікаў, паколькі адбірала ім шанц нават талкова пазнаёміца.

Важным элементам іявольшчыцкага бытавання была бесперапынная галадоўка людзей, якая выклікала іх фрустрацыю, абмежаваше думак і ў рэшце рэшт паступовае ламанне псіхікі. Асабліва маладым людзям цяжка было праўніца думкамі за абышары праблемы, звязанай з патрабаваннем арганізму забяспечыць яго вегетацыю.

Найважнейшым момантам асноўнай ежы — вячэры, што варта адцяніць, была раздача хлеба. Калі толькі брыгадзір выходзіў з хлебарэзкі з падносам запоўненым пайкамі хлеба, вочы цэлай брыгады, як па загаду, ахаплялі той паднос, беспамылкова ацініваючы велічыню запрацаваных пайкоў. Хлеб быў парэзаны на кусочки дакладна адважаныя пароўцу. Калі ў якім пайку не хапала хоць грама, то тая недастача была абавязковая прышпілена да асноўнага пайка кусочкамі шчэпкі велічынёю ў запалку. Паднос з хлебам нёс звычайна памочнік, а сам брыгадзір кожнау ўручаяў яго порцьлю, мяркуючы так, каб акрайчык, называны гарбушкай, прыпадаў кожны чарговы дзень каму іншаму. Гарбуунка лічылася адрозненнем, бо мела меншіе вадкасці ў скарынцы, чым вадзяністы мякіш, і з тae прычыны была больш аб'ёмстай, хаты не рознілася цяжарам.

Рабочыя калектывы сгараляіся інтэнсіфікаваць сваю працу дзеля перавышэння нормы, ад якой залежаў надзел хлеба, а то і дабаўкі аўсянага супу, які называўся кашай. Эта быў спосаб на пабольшанне працы, бо той дадатковы паёк вымагаў затраты большай колькасці калорый, чым ён рэкамендаваў. Зрэшты перавыкананне рабочай нормы прыводзіла да павялічэння асноўнай яе велічыні. Некаторыя хлопцы шучкалі паратунку ў пазбяганині патраты энергіі, хаваючыся на будове ад работы. Такія паводзіны аднак супярэчылі інтарэсам калектыву і самога брыгадзіра, а выяўленне такой паставы пагражала штрафнью брыгадай, што абазначала першую ступень да канчатковай гібелі.

Сістэма „особых” лагераў аднак не на тое была створана, каб працоўшчыцы статыстычную смяротнасць вязняў саракавых гадоў з прычыны голаду. Гэтая праўблема тут была жорстка кантроліравана адмысловымі камісіямі, якія перыядычна праводзілі „камісійкі” — агляд голых вязняў і адбор з рабочых брыгад „дахадзягай” — гэта тых, у якіх ягадзіцы пры-

ліпалі да шкілета. Калі такія заморы япчэ мелі сілу сяк-так рухацца, іх пасылаў працаўца ў кухню на тыдні ў 3—4, альбо арганізавалі ў брыгады да лагерных працаў, падкармляючы аўсянкай да часу аднаўлення сіл.

Іншай „дабрадзейнасцю” спеілагера была адсутнасць у ім разбояў між вязнамі, крадзяжоў і даносаў, дзякуючы рэзкаму аблежавашчу колькасці блатных. Практычна ў спеілагеры астаяліся толькі тыя з іх, якія „запрацавалі” ў лагеры пакаранне за сабатаж, забойства кагось з аховы і т.п., што можна было залічыць да палітычных злачынстваў. Гэта не мяшала лагернаму кіраўніцтву лічыць іх „сацыяльна блізкімі” і давяраць розныя функцыі лагерных прыдуркаў. (Прыдуркамі называлі лагерную абслугу, якая не падлягала вываду на рабочыя аб'екты за лагер.) Уздел іх і ў гэтай галіне быў аднак змаярызаваны палітычнымі вязнамі, у прынцыпе з той групы, што мела сваё найбольшае прадстаўніцтва; у выпадку напага лагера — украінцамі.

Нянявісць хлопцаў да прыгиятальнікаў вызлімінавала жорсткімі метадамі (пераважна забойствам) перад усім сексотаў (канфідэнтаў). Паступова зліквідаваны быў нават найдрабнейшыя крадзяжы. Прысваенне чаго-колечы не свайго, асабліва куска хлеба, пагражала карай фізічных катаванняў да паўсмерці, што на практицы аказалася вельмі паспяховым у ліквідацыі зладзеяства, якое з'яўлялася зморай бытавых лагераў. У лагеры была КВЧ (КАВЭЧ — „культурно-воспитательная часть”). Там можна было дастаць кусок паперы, на якім пад наглядам было дазволена напісаць казённым алоўкам ліст (2 разы ў год), можна было і пазычыць кніжку. Большасць кніжак з галіны пропаганды не ўзбуджала ні-якага зацікаўлення, не толькі з-за адсутнасці ўмоваў і сілы да чытація. На невялічкую колькасць класічнай літаратуры была чарга, у якой трэба было чакаць каля паўгода. Мне ўдалося аднойчы дастаць кніжку „Война і мир” Льва Талстога, якую трэба было прачытаць па працягу адзінага ў месяцы вольнага ад працы дня. Калі пазапіралі баракі, раптам аб'явілі трывожу. У барак увайшоў афіцэр з аховай і, загадаўшы ўсім выстраіцца ў праходзе між „вагонкамі”, прачытаў інфармацыю аб пакаранні смерцю групы манашак у жаночым лагеры, якія сур’ёзна патурбавалі якогася эмгэбіста і зганьбавалі яго мундзір. Я, стоячы на сваім месцы, улітку во-чы ў кніжку, каб не траціць часу. Заўважыў гэта наглядчык, вырваў ад мяне кнігу і аб'явіў тры дні пакарання БУРам (БУР — барак усиленного режима). Неўзабаве пасля адыходу аховы прыбег „воронок” (пасланец з камендатуры) ды адвёў мяне ў БУР — на карцарны пасёк і праўбываніс ў халодным памяшчэнні на нарах без сенніка, троє сутак. Так кончылася мая сутычнасць з літаратурой. Я цяжка пераносіў безупышнія вятры,

наганяючыя пясок і пясок змешаны са снегам, ды пясчаныя бураны. Стой адчуваць безупынныя болі горла і павышаную тэмпературу цела, што аднак не магло мець уплыву на звалыненне з працы на будове горада. У 1952 годзе стаў недамагаць сэрцам пры адначаснай гарачы. Адведзіны лагернай санчаці аднак не абліягчалі сітуацыі. Урэшце лагерны лекар, гродзенскі хлапец Мечыслаў Баркоўскі, паставіў дыагназ: *endocarditis* і ў 1953 выяўнай у сваёй начальніцы (фельчаркі ў чыне лейтэнанта МГБ) дазвол палахыць мяне ў інфірмерыю. Тэмпература аднак не ўступала, а підахоп лекаў і дрэннае харчаванне не стваралі магчымасці палепашання самадчування.

Пад восень 1952 г. М. Баркоўскі з задавальненнем паведаміў, што ўдалося яму залічыць мяне да ўнутрылагернай брыгады, якую арганізавала камендатура для няздольных да працы на будове па-за зонаю лагера. Неўзабаве аднак аказалася, што гэта быў хітрык лагернага кіраўніцтва. Цераз дзён два па лагеры разнеслася трывожная вестка, што арганізуецца этап у інвалідны лагер у Спаск, што ў карагандзінскім стэпе. У спіску прадбачаных у этап хлопцы знайшлі і маё прозвішча. Спаск уславіўся ў карлагу як „душагубка”, між іншым для маладых людзей непрыдатных да працы, якіх пазбываўся камендантны рабочых лагпунктаў (у тым ліку і блатных — адказчыкаў ад работы). Спробы сябра Баркоўскага ў яго начальніцы звольніць мяне ад таго этапу аказаліся беспаспяховымі.

Некалькі землякоў: Арсень Навагран з Наваградка, Адамовіч (ліцэіст з Глыбоцкіны — удзельнік падпольнай вызваленчай арганізацыі моладзі пасля вайны), Рамановіч, спомненія Мікола Яроцкі і дзядзька Міша ды яшчэ некалькі сяброў, якіх не памятаю, знайшлі хвіліну часу развітацца, і ці хутчэй можа выказаць спачуванні.

Спаск

Грузавікі выкінулі нас — некалькіх старэчаў і маладых „дахадзягаў” — перад брамаю спаскага лагера інвалідаў у сонечны восеньскі дзень. Як вокам глянуць абышар пустыннага стэпу, аплецены загародамі некалькіх радкоў калочага дроту вышынёю каля трох метраў. Між радкамі той пачварнай загароды стаяць, у адлегласці каля 250 м адна ад адной, вышкі з кулямётам і дрэмлочымі чырвонаармейцамі. Большая частка той тэрыторыі паперасечвана глінянымі або каменнымі сценамі вышынёю ў тры метры з двума доўгімі баракамі ў кожнай клетцы між тымі сценамі. Толькі ў цэнтры гэтага пачварнага паселішча знаходзілася большая неперагароджаная плошча з некалькімі будоўлямі, каля якіх

круціліся людзі. Трэцяя частка той тэрыторыі была аддзелена сцяною, абапал якой, з кожнага яе боку быў працягнуты заграды з калочкі. Гэта падзел лагера на мужчынскую і жаночую зоны. Ад мужчынскай жылой зоны быў адізялявани цэнтральны шпіталь карлага з амбулаторыяй і клінічнай лабараторыяй. Апошній забудаванай часткай зоны быў двор з пякарняю ды рознымі майстэрнямі. Рэшта аблізу, аблізу агарараджанага калочкай і вышкамі, была незагаспадарана. Усходняя яго частка, бугрыста і скальная, гэта каменяломы. Першы, што кінулася ў вочы выкінутым пад брамай лагера зняволеным, гэта звышкі паметровая чарада людзей, паўзучая з каменяломаў у напрамку жылой часткі лагера. Далей, дзе на поўнач за лагернай зонай, цягнулася даўжэзныя бетонныя быццам бункеры. Гэта сілосы капусты і агародніны. Калі ад іх павеяў вецер, наносіў на лагер невыносімы смурод гніліны. Непадалёк таго смярдзючага „овощехранилища” — плошча пакрытая бутарочкамі, між якімі дзенідзе валяўся кусок скалы із крушня каменічыкаў. Гэта турэмны могільнік. Далей, да самога небакраю, шэры, спечаны сонцам стэп, непакоены пясчанымі подыхамі. Катастрафічнае ўражанне ад пабачанага пейзажу паглыбіў яшчэ нейкі афіцэр МГБ, які нечакана паявіўся з пасёлка функцыянеру МГБ і лагернай аховы, што непадалёк лагера. Афіцэр па невядомай нам прычыне прычапіўся да нас — некалькіх маладых хлопцаў — абыцаючы нам „уот” у адгараражанай ад рэшты лагера будоўлі з яўным выглядам астрога. Гэта, як пасля выяснілася, быў славуты „шизо” (штрафной изолятор), з якога рэдка каму ўдавалася вярнуцца ўласнымі сіламі. На адвячорку ўвагналі нас у зону. Калекаў зразу заявіў ў інвалідскія баракі, іншым загадлі чакаць на спомненай цэнтральнай плошчы лагера.

Нечаканае спатканне

Лагернікі чакалі ўжо нас з надзеяй, што даставім ім якія-небудзь наўіны. Перад усім шукалі землякоў. Мне, на шчасце, зразу папаўся блізкі — Міхась Кучэйка, гадоў 45—47, як аказалася, невідушчы ад развітага крывянога ціску і глаўкомы. Той самы Кучэйка — дзеяч Жалудоцкага БНС у часе акупацыі, за што „w imieniu Rzeczypospolitej” была расстраляна цэлая яго сям’я за вячэрнім сталом, а ён сам, спознены з-за дарожнай аварыі, астаўся ў жывых, каб пазней падзяліць лёс мільёнаў савецкіх „зэкаў”.

Міхась, як заўсёды, зычлівы аптыміст, хуценька выслалі некага ў шпітальную зону з просьбаю паклікаць лекара — Алеся Банькоўскага — майго сябру, былога кіраўніка Віцебскай акругі СБМ. Алеся мамен-

тальна прыпёрся ды яшчэ з Віктарам Хомічам — быльм паваградскім семінарыстам, а пасля „рагулёўцам”. Віктар меў ідэальна каліграфічны почырк (ён выпісаў мой атэстат сталасці, які апішуўся ў кошы для смецца, калі я адмовіўся яго з'есці па загаду раз'юшанага жывадзёра ў слубіцкім (Франкфурт-на-Одэры) арышце восеніно 1945 г.). Хлопцы схапілі мяне ў шпітальную зону, папярэдзіўны вязняў, каб нікога аб гэтым не інфармавалі, калі нават стане шукаць і дапытвацца лагерная ахова. Алесю ўдалося яничэ скантактавацца са сваім начальнікам шпітальнага аддзела (старым фельчарам — афіцэрам МГБ) і палажышъ мяне ў бальницу з-за абвастрэння эндакардыту. Такім чыпам сябры апярэдзілі вядомага ім з садызму „оперуполномоченнага”, які кожнага прывезенага ў інвалідскі лагер маладога чалавека прафілактычна кіраваў у „шизо”. Усе іншыя фармальнасці ўзяў на сябе Віктар, які дзякуючы свайму ідэальному почырку і адсутнасці пішучых машынак выконваў ававязкі сакратара начальніка шпітала палкоўніка Харащавіна. Маючы на ўвазе недахоп медыцынска-га персаналу ў бальніцы, Алесь з першых дзён дастаўляў мне адпаведную літаратуру, праводзіў безупынныя гутаркі, вучыў выконваць перавязкі ды ўколы, браў як світу ў яго лекарскія абходы, так, што на працягу месяца зарэкамендаваў мяне як дасведчанага медбрата, што ў лагернай на-менклатуры называлася „фельчарам”. Спагадлівы яму начальнік аддзе-ла, хоць і стараўся прыняць мяне на работу, аднак камендатура адмовіла з прычыны 25-гадовага тэрміну пакарання.

У каменяломы

Прыблізна цераз месяц усіх хворых вывезлі на „камісўку”. Камі-сія, пабачыўшы мяне адкыўленага, нат не хацела зацікавіцца гісторыяй хваробы. Прыйзнала першую катэгорыю працаздольнасці і назначыла ў ка-меннны кар'ер, у брыгаду Пятра Цімафеевіча Бандарэнкі — суджанага за трацкізм, лагерніка з 18-гадовым стажам, чалавека сяброўскага але не-разважнага ў сваёй няневісці да лагернага рэжыму. У брыгадзе было нас некалькі адносна маладых; большасць — гэта старыя людзі, пераважна азіяты, ужо непрацаздольныя. Нашым, „маладняка”, заданнем было на-калоць молатамі і жалезнымі клінамі столікі асколкаў скалы, колькі ін-шыя — старыя — зняволеные былі здольныя вынесці з кар'ера на бераг для спомненага „кульгавага” транспарту. Турботай брыгадзіра было так аблічыць колькасць выпрацоўкі, каб не папасці ў штрафавікі. Зреш-ты, Бандарэнка за нешта такое гатоў быў бы перагрызі нарадчыку гор-ла і той быў свядомы такой магчымасці.

Майм напарнікам у „малатабойні” быў мой равеснік Косця Ахметаў — крымскі татарын, настаўнік. Кульгавы ад пастрэлу ў нагу ў часе ўцёкаў са ссылкі ў Сібір у пошуках сваёй жонкі і асуджаны на 25 гадоў, цяжка пераносіў няволю. Закаханага ў сваёй жонцы Фаціме, хутка, пасля іх жаніцьбы паводле ўсіх татарскіх традыцый, быў сілаю разлучаны з ёю. Аул, дзе яны жылі і працавалі, быў нечакана акружаны войскам і на працягу адной гадзіны ўсе яго жыхары пад прымусам былі як папала пагружены на грузавік і паразбіваннымі сем'ямі развезены ў розныя напрамкі. Гэту трагедыю разлукі многіх сем'яў падзялілі і Косця з Фацімаю.

Алесь адведваў мяне, як мог падлечваў маю хранічную ангіту, якая мела ўплыў на хваробу сэрца і стараўся прадаўжаць маю медыцынскую навуку. Надышоў сакавік 1953 г. а з ім надзея на перамену лёсу мільёнаў нявольнікаў савецкай імперыі.

Смерць тырана

Аднойчы раніцай чамусьці доўга не адпіralі баракаў. Наканец у нашу лагерную секцыю (2 баракі на 350 асоб, аддзеленія сценамі ад іншых) уварвалася група жаўнероў і выгналі ўсіх надвор, дзе было яшчэ навеяна ветрам снегу на 1,5—2 метры. У туу турбу снегу ўціснулі стол, на які ўскарабкаўся афіцэр з паперай, абведзенай чорнай аблядоўкай і заявіў, што адчытае жалобнае паведамленне ЦК КПСС аб смерці Сталіна і загадаў: „Шапки долой!.. „Зэкі”, быццам умоўленыя, пераглянуліся, але іх адзін не сягнуў рукою да шапкі. Тады збягтэжаны афіцэр таксама націснуў на лоб знятую раней сваю „вушанку” і паспешліва адчытаў тэкст. Вернутыя пад замок у баракі вязні загулі як на базары. Сярод людзей запанавала эйфарыя. Яны абымаліся, падбадзёрваліся надзсяй вольнасці. Пад вокны барака штораз падыходзілі жаўнеры, але баракаў не адпіralі. На адзінае таго дня падсілкованне выводзілі малымі групамі, пад узмоцненай аховай. Нікому аднак і ў галаву не прыйшла магчымасць бунту. Запанавала надзея на паступовыя перамены. Неўзабаве пачуліся весткі, аб вядомых сёння ператасоўках у ЦК КПСС, а пасля і аб ганебнай, неверагоднай тады, смерці крывавага Беры. Нашы лагерныя валадары сталі паступова губляць сваю ўпэўненасць у безадказнасці. У хуткім часе была аб'яўлена амністыя, але толькі для бытавікоў. Павыпусканыя на волю зладзеі і іншыя блатныя хутка сталі запрацоўваць на вяртанне ў лагер, між іншым і ў Спаск, дзе нечакана расла іх колъкасць.

Палітычныя вязні сарганізавалі нефармальны самаўрад, з якім камандатура мусіла лічыцца. Жыщё ў дробязях стала паступова мяняцца,

напрыклад, часцейшая перапіска, незапіранне баракаў, галаўныя прычоскі і т.п. Паслабленнем рэжыму сталі злойзываць перад усім блатныя. Па жаданію зэкаўскага самаўраду, пад прэсій усіх вязняў, з лагера вывёлі блатных галаварэзаў на працягу адной гадзіны.

У лагеры стаў арганізавацца культурны рух, пачынаючы з хору, аркестра, шахматнага гуртка інвалідаў і т.п. Па шырэньніе магчымасці асабістых кантактаў між вязнямі паспрыяла дэканспірацыя многіх цікавых людзей, у тым ліку літаратараў розных краін. Выйшла з лагернага падполля канфесійная дзейнасць розных веравызнанняў на асновах поўнай узаемнай талерантнасці і спагады. У праваслаўных распаўсюдзіліся пажаданні споведзі, захоўваючы яе ўтрымны характар. Каталіцкія ксяндызы і іншыя рэлігійныя групоўкі пайшли ў напрамку калектыўных рэлігійных практыкаванняў.

Пад восень 1953 г. Алесь Банькоўскі забясьпечыў мne месца ў шпіталі і дамовіўся са сваім сябрам хірургам, украінцам Зазуляй, па ампутацыю маіх міндалепадобных залозаў, запальны стан якіх ускладняў хваробу срэча. Пацешыў прытым, што здольнасць і хірургічны вопыт Зазулі аблегчыць па меры магчымасці наступства адсутнасці абызбольваючага сродка. Пацеха была невялікая, але аперацыя прынесла несумненныя карысыці. Выдаленне залозаў прыпыніла інфекцыю срэча, а час гаспіталізацыі пад кірункам Алеся быў старания выкарыстаны на падрыхтоўку да працы ў шпіталі. Перашкодай накіравання на работу ў харектары медбрата быў надалей тэрмін пакарання, але Алесю ўдалося нейк пераканаць свайго начальніка (старога фельчара — афіцэра МГБ) і той вырашыў даць мne працу, на яго адказнасць. У часе гутаркі з начальнікам за Алесем прыбег „варанок” з загадам явіцца ў камендатуру, а цераз 2 гадзіны майго прыяцеля ўжо вывёлі з лагера: куды — ніхто не ведаў. Пасля пяці гадоў удалося мne адведаць Алеся ў Наваградку. Непакоены безуспынна ворганамі НКУС, адчуваў сябе прыгнечаным псіхічна і не скрывав сваёй боязі кантактавацца з сябрамі ажно да сваёй заўчаснай смерці.

Праца ў шпіталі і лабараторыі

Мая праца ў шпіталі пачалася з палаты для хранічна хворых, пераважна гіпертонікаў, часткова паралізаваных эпілептыкаў, кардыялагічных і нервовых захворванняў і іншых, не выключаючы і дзесятка сімулянтаў — крымінальных рэцыдывістаў, разам калі сотні мужчын.

Жыў я з імі ў адной палаце, дык і праца мая была безуспынная, кругласутачная — на кожны заклік хворых. Памочнікам мaim быў сані-

тар Мінца — малдаванін, працавіты хлопец. На дзень прыходзіў у палату лекар, зняволены ўжо семнаццаты год — па професіі ветэрынар. Чалавек зусім абязволены, нерашучы. Даступнымі лекамі амаль выключна былі: валідол, папаверын, майскі ландыш, камфорны алій (у ампулах), рэдка глюкоз і парашкі кафеіна, якога безупынна дамагаліся тыя сімулянты-рэцыдывісты, якія ў выпадку адмовы не жартавалі. Гэта быў іх наркотык, а безупыннае запатрабаванне на яго змусіла нас падвоіць колькасць атрыманых парашкоў, мяшаючы іх з мелам — пры помочы лабарантаў, у зацішыі іх шпітальний лабаратарыі. У бязвыхаднай сітуацыі наны грозныя „пацыенты” атрымоўвалі парашок чыстага мелу, ад якога таксама весялелі, перакананыя ў дабратворнасці спажытага „порошка”. Для мяне з малдаванінам абазначала гэта ігру з агнём у выпадку дэканспірацыі нашага абману злачынцамі.

Безупыннае прафыянсе сярод безнадзеіна хворых людзей, бездапаможнасць ва ўмовах недахопу нават асноўных лекаў, недастатковая медыцынская апека, бясконцасць гутарак з хворымі дзеля падтрымання іх надзеі на палепшэнне — усё гэта перавышала мае псіхічныя магчымасці маладога тады, хай сабе і адданага справе, хлопца. Абставіны змусілі мяне завязаць сувязі з лекарамі шпіталя — волытнымі ў лагерных умовах медыкамі ды з кірауніцтвам клінічнай лабаратарыі. Адны і другія аказаліся вельмі спагадлівымі і сумленнымі ў супрацоўніцтве. Добрая рады і сведчаная імі помач не выручала аднак недахопу сродкаў. Найбольш неўральгічную сітуацыю прычынілі гіпертонікі — пераважна старыя людзі, якія саставлялі асноўную колькасць падапечных. Ціск крыві ў тых хворых нечакана час ад часу падвышваўся пад уплывам розных перажыванняў, што і раз канчалася, у большай ці меншай ступені, паралічам. Нат найхутчэйшая лекарская дапамога ў такіх выпадках аказвалася безнадзейная, калі асноўную магчымую працэдуру магло быць толькі спусканне крыві ў выпадку гіпертанічнага крызісу.

Даволі цесныя сувязі з лекарамі шпіталя, а асабліва з кірауніцтвам лабаратарыі, прычыніліся да завязання і сяброўскіх контактав. На мой крытычны псіхічны стан звярнуў увагу кіраунік лабаратарыі прафесар Васадзе з Тблісі і яго намеснік, здольны практик, інжынер хіміі Валодзя Хаменка, які практична кіраваў лабаратарыяй. Ён і папярэдзіў мяне, што працяжнне працы і знаходжанне ў той сітуацыі, у якой я жыў тады, давядзе да псіхічнага надлому. Зацікавіў мяне працай лабаратарыі і прафесіяльной літаратурай на гэтую тэму. Хаменка пераканаў дырэктара шпіталя, палкоўніка Хараshawіна, перанесці мяне да стацыянара ў лабаратарыю. Ад той хвіліны пачаўся наступны этап у майі лагерным існа-

ваниі. Сістэматычнае і безупыннае паглыбленне тэарэтычных ведаў, канфрантация іх з практикай пад наглядам і кіраўніцтвам як жа ветлівага праф. Васадзе і сяброўскага Валодзі Хаменкі спрыялі хуткаму пазнаванню тайнаў клінічнай лабаратарыі і паступоваму выконванню штограз большіх складаных аналізаў пад іх вокам. Цераз год вельмі інгэنسіўнай працы ўдалося здабыць мне нядрэнныя кваліфікацыі самастойнага лабаранта. Узровень працы лабаратарыі, дзякуючы спомненым кіраўнікам, быў высокі, хоць адсутнасць некаторых рэактываў і кампанентаў ускладняў яе. Так, напрыклад, рэакцыя Васэрмана на прысутнасць белай спірахеты ў крыві сіфілітыка, што была між іншым майм заданнем, вымагала да даследчага працэсу апрача хімічных рэактываў, якія рыхтаваліся супольна з Хаменкам, яшчэ сывараткі конскай крыві, эрытракітатаў бара-на і крыві з сэрца марскіх свінак. З-за адсутнасці кансервантаў ці гатовых прэпаратаў выкананню гэтага задання служылі жывыя істоты: конь, меринос і цэлая калонія марскіх свінак, з якіх ні адна не згінула пасля дакладнай інгерэнцыі ў нутро сэрца і голкай шпрыца. Вартая адцініца факт, што ў некалькіх выпадках спраўджаная кроў маладзенъкіх дзячыннак, прысланая для збадання з жаночай зоны лагера, выказала пазітыўную рэакцыю на прысутнасць белай спірахеты. Дзячынкі не мелі яшчэ ў жыцці сексуальных контактаў, але прысутнасць у лагерным асяроддзі сіфілітак паспрыяла ўнейкіх абставінах заражэнню цераз іх кроў ці сліну.

Сустрэчы з цікавымі людзьмі

Паслабленне лагернага рэжыму паспрыяла, між іншым, наладжанню сувязей з вельмі цікавымі людзьмі. Нельга аднак абысці маўчаннем спаткання з самымі блізкімі, апрача Алеся і Віктара, хлопцамі. Пра Лёніка Каляду з Наваградка, юнака СБМ а пасля падначаленага Барыса Рагулі, спамінаў мене ўжо капітан Кутузай у час следства як аб неўстойлівым псіхічна падследным.

У шпітальнай зоне лагера была абведзеная мурам зона псіхічна хворых, з якой даходзілі часта крыйкі, спевы ці сажнёвыя прамовы між іншым на беларускай мове. Выканаўцам апошніх быў, як аказалася, Лёнік. Раз прамаўляй з патрыятычным пафасам, іншым разам пагражай лагернай ахове за яго зняволенне. Адведвалі яго мы з Віктарам. Час ад часу пазнаваў нас, успамінаў Наваградак і сяброў і раптам у пай слове перапыніў гутарку, каб перанесціся свядомасцю ў свой прывідны, незразумелы нам, свет. Лёнік перажыў лагер, вярнуўся ў Наваградак, падлечыўся і залажыў сям'ю. Сёння ўжо няма яго сярод жывых.

Іншым вельмі цікавым хлопцам быў Юзік Пабяржын з Глыбоччыны. Былы вайсковец — змагар за незалежнасць, паэт, прынцыпавы ў сваіх перакананнях і незалежнасці думак, неразрыўны спадарожнік сваёй паэтычнай музы. Думкі яго, гнаныя пачуццямі, плылі так хутка, што найспрайнейшая рука не паспявала замацоўваць іх на паперы. Паслугоўваўся ў паэзіі ўсё яцчэ непадзельным у тым часе стылем нашаніўскай пары з дамінацый твораў тыпу паэмы. Хай міе дазволена будзе прыклікаць некалькі радкоў адной з яго паэм на тэму спаткання з музай, напісаную ў лагернай атмасфери, п.з. „Маё спатканне”:

Вакол няволя, ў небе сінь туманаў
Уткала ясных зорак вугалькі.
Калочым дротам доля закранана:
Агні, сабакі, вышкі ды стралкі.

Сігнал адбою з рэйкі заржавелай
Загнаў сяброў на нары у барак
І я адзін з душою набалелай
Сачу як тухне бледная зара.

За сплётам дроту у стэповай далі
Шакалы вылі жудасным выщём.
А мне здалося, там лямантавалі
Над майм юным стоптанным жыщём.

Мне стала жаль, што вяну не даспейшы,
Што марна гіну ў здзеку і нудзе,
Што ўжо не ўбачу гадоў ласкавейшых
І тут бяследны след мой прападзе...

Працягла высокі ціск крыві ў Юзіка зруйнаваў цалкам яго здароўе. Атэрасклероз асабліва заатакаваў сасуды ног і пагражаяў ампутацыяй ці гангрэнай, што для яго не было таямніцай. У такіх вось абставінах ён шукаў думкамі кантактаў са сваёю музай і вобраз яе маляваў у сваіх пачуццях, быццам зматэрыйлізаваных гуках слоў яс:

Я промені сонца, я гадоў цвіценне,
Я хмель кахання, я нашэпт лясоў,
Экстаз, нірвана, солад, захапленне,
Я aqua vitaе, я раскошы сон...

Аднак жа не братайся з тою абажанай ім з'яваю, разумеючы сваю недасканаласць, звяртаўся да яе з пашанаю, у другой асобе множнага ліку:

Я вас чакаў сустрэць як збавіцельку,
Сваю душу схаваць пад Боскі планич.
А ў вас няма спагады чалавеку.
Чужы, чужы вам болю майго плач...

У сваіх роздумах, аднак, паэт даходзіць да вываду, што аднымі толькі пачуццямі сэрца нельга асягнуць вялікага дыдарма:

Хацеў зглыбіць я моры й акіяны,
Экзотыку няведеных краін,
Згадаць нароадаў і манаархаў планы,
Спусціцца ў пекла, ўзняцца у раі...

Быццам дакор сабе ўкладае ў вусны музы:

Няшчаснік марны, сэрца свайго чашай
Змераеш неба прауды й пекла злосць?
Бязмежны свет не зменіць скрыпка ваша.
Душой змярай плод духа; сэрца — плоць.
Што ж, сэрца ваша, як марская губка
Усмокча толькі то, што ўкруг яго...

Муза яму бачыцца патрабавальнай, амбітнай:

Пегаса хочаш? Эх ты, недаверак!
Яго заездзілі другія ўжо уничэнт.
Я муза муз, ўладарка уладарак.
Цябе вазьму я ў свой кабрыялет.

Цябе я з духамі Шылера й Гётэ
Таўстога й Лермантава падружу.
Спяваці будзен мыслямі сусветаў,
У матэрыйялізм дыхнем ізноў душу...

У гэтым незвычайнім дыялогу, звернаваным у 65 страфах, напоўненых наперамен то эмоцыямі, то глыбокімі думкамі, паэт поўнасцю ад-

даецца чаканай гадамі музе і для асягнення пажаданага эпагею ў сваёй паэзіі гатоў вытрымаць кожную спробу, з вераю ў асягненне сапраўднага паэтычнага экстазу, які быццам і паявіўся ў яго пачуццях:

Пачу́ў акорды незямных сімфоній,
Мелодыю не йграную нідзе
І ажы́л душы маёй затонкі
І ўваскрэсння прывітаў я дзень.

Страфы вершаў Язэпа Пабяржына, якія ўдалося мне вынесці з лагера „на волю”, зразумела, не адлюстроўваюць поўнасцю характеристу яго паэзіі. Пісаў ён имат і хутка, бічаваў савецкую імперию і нявольніцкі, антычалавечы лад яе, апіваў красу роднае мовы і краіны ды драму суай-чыннікаў...

Завязаліся ў лагеры контакты з літаратурнымі крытыкамі і паэтамі, сярод якіх мне запамяталіся цесныя сувязі з украінскім паэтам Еўтушэнкам (імя, на жаль, не памятаю) і вядомым яўрэйскім дзіцячым пісьменнікам Кіпнісам (пасля звольнення ён пісаў да мяне з Кієва).

Вершы Пабяржына і Еўтушэнкі мы канспіравалі ў лабараторыі сярод прафесіянальнай дакументацыі. У 1956 годзе камендатура лагера „выніходала” нешта падазроне і на Вялікдзень (дзень быў вольны ад працы) афіцэр з групою жаўнераў акружылі лабараторыю (у лагер жаўнераў ўваходзілі без ружжа) ды сталі „шманаць” (абысківаць). Даведаўшыся пра гэта, Еўтушэнка маментальна склікаў нешта каля трохсот „зэкаў”, якія акружылі жаўнераў. Сам ён прабіўся ў лабараторыю і, пабачыўшы нас збягтэжаных, выклікаў афіцэра ды запрапанаваў яму зірніцу на панадворак. Той, глянуўшы на натоўп вязняў і выразна перапуджаных сваіх падначаленых, пад нейкай выдуманай прычынай адклікаў акцыю і падаўся з ваякамі да выхадной брамы, у суправаджэнні шматлікай грамады лагернікаў.

У 1955 годзе з лагера сталі звалініць хранічна хворых людзей. Выйшаў на волю між іншым наш неацэнены прафесар Васадзе. Месца яго ў лабараторыі заняў Валодзя Хаменка. Да мяне штораз прыходзілі быўшыя мае падапечныя з палаты нявылечна хворых — развітаща. На пачатку 1956 г. у лагер прыехала камісія, адна з тых пакліканых Вярхоўным Саветам СССР для перагляду спраў зняволеных, перад усім палітычнага характеристу. Сярод людзей вытварылася атмасфера надзеі і чаканіі. У большасці выпадкаў выкліканых камісіяй звалінілі. Вызвалі і Язэпа Пабяржына, але ён вярнуўся злосны. Уцягнуты членамі камісіі ў палеміку і разгневаны іх увагамі, заявіў (паводле яго слоў), што ён не бачыць нія-

кай сваёй віны і, калі надарыщца магчымасць, аддасць усе сілы барацьбе за незалежнасць сваёй Бацькаўшчыны. Прызналі яго „неисправным” і вярнулі ў лагер.

На пачатку 1956 г. вызвалілі і Хаменку. Па яго прапанове начальнік шпіталя назначыў мяне кірауніком лабараторыі. На маё шчасце, не надоўга.

Вызваленне

У жніўні 1956 года камісія паклікала і мяне. Перагляд маіх судовых дакументаў і гутарка не працягнуліся больш 15 хвілін. Галоўнай тэмай не быў мае „праступленні”, але справа майго грамадзянства. Заўвагі членаў камісіі ў гутарцы са мною сведчылі, што яны запазналіся з маёй справай і маюць на яе свой погляд. На пытанне: „Кто вы по национальности и какое ваше подданство?”, я адказаў: „Беларус, грамадзянін Польскай Народнай Рэспублікі”. „Но вас же судили как гражданина БССР?” Я паверздзіў, але дадаў, што на гэта я не меў нікага ўплыву.

На самай справе я беспаспяхова спорыў на гэту тэму ў следстве, але не ведаў, што тым часам да маіх дакументаў была даслана, праўдападобна сястрою, спраўка аб грамадзянстве і пасведчанне з варшаўскай гімназіі, у якой я вучыўся да вайны. Пасля кароткай кансультацыі камісіі, яе старшыня аб'явіў рашэнне: „Освободить со снятием судимости и поражения прав”. Дадаў прытым, што магу атрымаць накіраванне і білет у любое месца СССР, але дазволу на выезд у Польшчу трэба дамагацца ў Міністэрстве ўнутраных спраў Рэспублікі. Такім чынам здзеяснілася тое, што яшчэ ў зусім недалёкім прошлым было неверагодным і аб чым можна было толькі марыць, як аб цудзе, які ўшчаслівіў бы чалавека.

Рэчаіснасць аказалася аднак іншай. Здаўленае пачуццё эйфары, вылікане на момант свядомасцю асабістай вольнасці, нечакана ўступіла рэфлексіі, якая насоўвала натоўп пытанняў без адказу. Колькім сотням тысяч такіх як я ўдалося мінуцца з жданай для іх пракурорамі шыбеніцай, перанесці цярпенні і здзекі следства, голаду і падняволнай працы, патраціц гады маладосці, каб пачуць у канцы, што ўсё гэта адбылося без іх віны, ды наогул вінаватых у гэтых недарэчнасцях быццам бы і не аказалася? А колькіх не мінула незаслужаная смерць з рук катаў?

На гэтыя і падобныя пытанні, на жаль, і да сёння няма талковага адказу, а тады тым больш не было часу на разважанні. Паявілася новая рэчаіснасць і трэба было хутка дастасавацца да яе. Вядома было, што сярод заходніх рэспублік, у БССР была найбольш збалышавізаваная бю-

ракратыя, дык я пастанавіў „зачапіцца” ў Вільні, але білет запатрабаваў у Гродна, каб адведаць сям'ю ў Лідзе. Справа ў тым, што чалавек без пашпарту не лічыцца, пашпарту нельга дастаць без пратэкті, а Вільня — горад „закрытый”, дзе нікога не прапісваюць. Прыйшлося тады пашпляцца па акалічных мясцовасцях і ў канцы знайшлася жанчына, якая згадвілася пратысаць мяне за 100 рублёў у месяц без згоды на фактычнае закватараванне. Літоўцы ахвотна пазбываліся кожнага, хто стараўся выехаць у Польшу, дык працэс здабывання неабходных дакументаў праходзіў даволі спраўна. У тым часе брат асмеліўся павядоміць мяне, што жонка мая згінула трагічна хутка пасля майго арышту, а сын, прытулены пачатковая чужымі людзьмі, быў пасля нейкага часу аднойдзены і забраны сястрой Людкай, якая ў тым часе жыла ўжо ў Варшаве.

Я ўладвіўся на работу ў шпітальны лабараторыі ў Лідзе, а напрыканцы 1956 года атрымаў гатовыя дакументы на выезд з Літвы ў Польшу.

Спатканні з роднымі

Першага студзеня 1957 года ўхіліліся перада мною дзвёры памяшкання Людкі ў Варшаве, на колькі пазваляў ланцуг, што забяспечваў перад магчымай агрэсіяй непажаданага прышэльца. У прасвеце дзвярэй паказаўся кучаравы сінявоўкі прыгожы хлопчык. Я здагадаўся, што гэта мой асірацелы сынок, а за ім яшчэ двое малышоў з выпучанымі на мяне вачымі. Калі пачулі ад мяне, кім я маю быць, у вачах цэлай тройкі паявіўся адценак сумнення. Відаць, пабачаная „бушлатная” постаць за дзвярыма ніяк не прылягала ў іх уяўленні да бацькі Леслава з аповедаў Людкі. Пасля кароткіх „пераговораў” Леслаў усё ж такі адважыўся ўпусціць мяне ў памяшканне. Нікога старэйшага дома не было. Я з цяжкасцю ўстрымоўваў эмоцыі, выкліканыя тым незвычайнім спатканнем з сыночкам, з якім не расставаўся ў думках праз усе сем гадоў адсутнасці. Прывітанне; аднак, у тых абставінах было стрыманае. Волю хваляванням усім прысутным дома дала Людка, вярнуўшыся з мужам з нейкіх навагодніх гасцей. Леслаў стараўся аказваць штораз большае прывязанне да мяне. Кожныя два — тры дні адведваў мяне ў шпіталі, дзе я пасля прыезду мусіў цэлы месяц лячыцца. Прызнаўся ён у гутарках са мною да непакоячай яго думкі, што я зноў магу дзе-небудзь пратысаці. Я разумеў, што ён увахаў перад усім сваім гонарам пахваліцца (як і ўсе хлопцы) перад сябрамі, што ён, як і іншыя, мае праўдзівага бацьку, ды яшчэ невядома чым аб'ясняў сваім сябрам маю адсутнасць. На самай жа справе відавочная была яго заклапочанасць дома, як цяпер звяртацца да мужа Людкі, да якога

адносіўся дасюль як да бацькі і так яго называў, а Людка стала яго ма-
маю і так асталася да смерці. Каб яго не бянтэжыць гэтай праблемай, па-
маёй прапанове мы пастанавілі не мяняць яго адносін да сваіх цяпераш-
ніх „бацькоў”. І так хлопец „разжыўся” двома бацькамі. Цераз год Лес-
лаў перайшоў пад маю апеку, з хвілінай атрымання памяшкання. Адносі-
ны між намі склаліся вельмі добра і асталіся прыяцельскімі да сёння, але,
на жаль, не здолелі ўжо асягнуць пачуцця роднасці, тым больш, што я му-
сіў узяцца за працу, кончыць універсітэцкую асвету і так ужо асталося
між намі. Незалежна ад спамянутых клюпатаў, як жа цяжка прыйшлося
пераадолець комплексы зняволення. Я сёня не паверу ні адняму, хто
прайшоў цераз сіта 4—5—7-гадовага зняволення ў савецкай сістэме (ін-
шай я не дасведчыў), што ён вярнуўся без комплексаў. Гэта была б хлусня
або несвядомасць фактычнага стану. Сумняваюся таксама, ці ў якога-ко-
лечы былога „зэка” не асталіся ў падсвядомасці тыя кашмары, якія непа-
кояць яго ў снах усё жыццё. Гэта, на жаль, толькі частка наступстваў
перажытага май пакаленнем моладзі. Мушу, аднак, з цэлай упэўненасцю
заявіць, што ніколі не непакоіла мяне пачуцё раскаяння ці жалю з пры-
чыны перажытага. Наадварот, калі паяўляеца сумненне, то перад усім
у тым сэнсе, ці дастаткова сумленна выконваліся прынятывя на сябе гра-
мадскія, хай сабе не так ужо і вялікія, абавязкі. Ці сума дзеянняў і лёсаў
маладых людзей майго пакалення ўздзейнічала ці ўздзейнічае на лёс Наро-
да і Бацькаўшчыны? Ці наогул гісторыя наша, так шчодра фальшавана
іншымі, захоча заняцца тою праблемай? Нельга было б не адняць
на заканчэнне той факт, што палітычная каstryчніцкая „адліга” 1956
года ў Польшчы прычынілася да вельмі зычлівага прыняцця звольненых
гулагаўскіх вязняў, незалежна ад іх паходжання.

Так пачалася мая небезухібная сучаснасць, якой, аднак, не прадба-
чана месца ў гэтых успамінах.

Віктар Ярмалковіч

На жыццёвых хвалях

Арышт

Начную цішыню парушыў нейкі шорах і збудзіў мяне. Адкрытыя са сну вочы асяляпіла святло электрычнага ліхтара. „Нех пан встае, пуй-дземы до дому”, — пачуўся голас. На прыстаўленай да стога сена ў прыгуменніку драбіне, дзе я спаў, стаяў паліцыянт.

У хаце ўжо не спалі. На лаве сядзела ўстрывожаная маці, па хаце неспакойна блытаўся брат, а за столом сядзей другі паліцыянт і корпаўся ў кніжках і розных паперах. Я зразумеў, што праводзіцца вобыск.

Неўзабаве стала развідніца. Паліцыянты саставілі пратакол, за-бралі пару пісем і загадалі мне збірацца з імі.

Сяляне выганялі ўжо быдла з панадворкаў на пашу і са здзіўленнем прыглядаліся, як двух паліцыянтаў з роварамі вялі мяне на пастарунак у Тургелі. У галаву ціснуліся мне розныя думкі. Чаго ад мяне хочуць? Ці не станеца што па дарозе? На памяць прыходзілі расказы, як арыштаваных не даводзілі жывымі на месца, бо яны... уцікалі. Але нічога такога не сталася. З цікавасцю да нашага паходу прыглядаліся таксама людзі ў Пастаўках і самых Тургелях. Ніколі не даведаюся, што аба мне думалі гэтыя людзі. Адны, мабыць, спачувалі, другія здагадваліся, што такога я мог зрабіць, трэція, а напэўна былі і такія, гаварылі сабе: „Ну вось і дагуляўся. Так яму і трэба”. Мне з моманту арышту стала ясна, што tym, якія стаялі на стражы цемнаты і адсталасці, і атуманенай імі цемнаце я быў соллю ў воку. На ўсю вялікую воласць я быў адзіным студэнтам з сялян. Цёмныя шляхікі з фальваркаў і мястэчак не маглі зразумець, што я вучуўся толькі дзякуючы сваёй працы, упартасці, дапамозе сям'і і блізкіх ды шапталі: „Камуніст, вучыцца за камуністычныя грошы”. Ксяндзы ў Тургелях і Табарышках не маглі мне дараваць, што не пашыраю разам з імі польскасці, а паліцыя і „ўжэнднікі” — што не супрацоўнічаю з імі. За ўсё гэта вялі мяне цяпер як злачынца.

У Тургелях пасадзілі мяне ў машыну і павезлі ў Вільню. Мне спадарожнічаў ужо толькі адзін паліцыянт. Адносіўся ён да мяне ветліва і на-ват паабязаў паведаміць сям'ю аб мایм лёссе. Пазней высветлілася, што была гэта толькі абязанка.

Даязджаючы да Вільні, у старане Парубанка, заўважалася нешта незвычайнае. Гудзелі самалёты, чуваць было ўзрываы. Я здагадваўся, што хіба пачалася вайна.

У Вільні завезлі мяне на Святаянскую, дзе знаходзіўся цэнтр тайной паліцыі, якую тады называлі „двойкай”. Месца мне было ўжо знаёмае. Не раз мяне выклікалі туды і дапытвалі. Не раз прадстаўлялі перада мною вобраз светлай кар'еры, калі б я змяніўся, часта лаялі мяне і гразілі. Цяпер заўважыў я тут незвычайную мітусню. Паліцэйская работнікі, устрывожаныя і нечым занятыя, нервова бегалі па пакоях. З радыёпрыёмніка няспынна гучэлі слова: „Увага, увага, надходзі!” і „Увага, увага, мінэло!” Я канчаткову пераканаўся, што пачалася вайна.

З нескрываючай злосцю звярнуўся да мяне адзін з кіраунікоў нейкага там іх аддзела, якога бачыў я ўпершыню. Загадаў ён вывесці мяне. Зноў павялі мяне вуліцамі і завулкамі Вільні. Але куды вялі, я не ведаў.

Следам за мною ў Вільню, пехатой 35 кіламетраў летція парою, цягнулася старэнская маці. Дайшла да Вільні і тут згубіла мой след. Нічога не злайшоўшы і нічога не даведаўшыся, змучаная, астаткамі сіл, пехатую вярнулася дахаты.

За кратамі

Пры Ігнатайскім завулку знаходзіўся цэнтральны паліцэйскі арышт у Вільні. Там у рэшце рэшт апынуўся і я. Камера, у якой мяне закрылі, была даволі вялікая. Па абодвух баках стаялі нары, якія ўжо цесна занялі арыштаваныя. У вокнах — краты. З воікавага боку акон блішаныя заслоны, з-за якіх можна было ўбачыць толькі лапік сіняга неба.

Тут спаткалі мяне знаёмыя: Ян Шутовіч, Альфонс Шутовіч, маляр Паўлюкоўскі, настаўнік Щнаркевіч, друкар Найдзюк, былы сенатар Багдановіч і іншыя. Былі тут беларусы, яўрэі, немцы. Разам было нас чалавек хіба больш за сотню. Адны сядзелі збянятэжана, другія ляжалі ў адчай, іншыя, хіба больш нервовыя, сноўдаліся па праходзезе між нарамі. Кожны ў размове ставіў пытанні: і што далей?

Спаць трэба было на голых дошках. Есці давалі столькі, што можна было жыць. Хлеба хапала, раніцай і вечарам была кава, часамі нават беленая. Многія яўрэі і некаторыя іншыя вязні атрымлівалі ад сем'і падачы. Яны не хацелі есці чорны турэмны хлеб і адкладалі яго на падаконнік.

З беларусаў ніхто нічога не атрымліваў. Іх сем'і не толькі што не маглі чымсьці памагчы, але нават не ведалі, што дзеецца з арыштаванымі і дзе яны знаходзяцца.

Праз вокны было відаць кавалак сіняга, пагоднага неба, на якім ясна свяціла і грэла сонца. Дні цягнуліся і здавалася, што былі яны незвычайна доўгімі і адзін на аднаго зусім падобныя. Толькі паліцыя, якая нас пільнавала, ставалася штораз больш нервовая і злосная. Адночы пачалі

выклікаць нас у канцылярью падпісаць паперку аб сваім далейшым лёссе — пастанову адміністрацыйнай улады аб высылцы ў канцэнтрацыйны лагер у Каргус-Бярозу.

У Бярозу

Грукатлі колы, трашчалі і скрыпелі вагоны, імчаўся цягнік. За на- мі заставаліся палі і лясы, заходзіла і ўзыходзіла сонца, а нас усё везлі далей і далей. На станцыях цягнік прыпыняўся дзесяці далёка ад людскіх вачэй, часамі ў полі або ў лесе. Выглядала, што быццам бы везлі нас крадком.

Ад доўгага, нерухомага сядзення на цвёрдых лаўках балелі косці. У кожнай перагародцы вагона, якую з прахода пільнаваў адзін паліцыянт, знаходзілася па некалькі чалавек. Арыштаваныя былі папярэджаны, што пры самавольным уставанні або нейкіх раптоўных рухах паліцыя будзе страляць.

Вывозячы нас, есці ўжо нам не далі, але з гэтым не было вялікай бяды. Многія арыштанты мелі яшчэ падачы ад сем'яў. Кавалкі хлеба ваяліся на падаконніках. „Бяры іх”, — падказаў Найдзюк, калі выводзілі нас з камеры. Я не меў нічога пры сабе, у што можна было ўзяць хлеб. „У кашуплю”, — раіў далей Найдзюк. Я так і зрабіў. Зняў кашупло і загарнуў у яе кавалкі хлеба. Прыдаліся нам яны цяпер у дарозе і былі падгрымкай далейшым.

Прыём

Змучаныя дарогай доўга мы стаялі перад брамай лагера ў Бярозе. З абодвух яе бакоў цягнуўся высокі дашчаты плот, над якім былі праведзены калоччыя драты. Не было магчымасці падгледзець, што там дзеецца. Ўсярэдзіне.

З агульнай групы вылучылі жанчын. Былі гэта пераважна кабеты пажылога ўзросту, некаторыя ледзь ішлі. Акружыла іх жаночая паліцыя і павяла наlevа. Я прыкменцю, як маладыя паліцыянткі скрытна даставалі палкі.

Мужчын трymалі яшчэ нейкі час, пакуль віленская паліцыя не закончыла весці перагаворы з мясцовыми паліцэйскімі. Потым яны адышлі, а нас акружылі бярозаўскія паліцыянты, якія маўкліва і па-воўчаму глядзелі на нас. Раптам адкрылася брама і началіся мітусні, крыкі і ўдары. Паліцэйскія далі каманду: „Бегем!” і сталі збіваць палкамі. За брамай

расстаўленыя радамі паліцыянты з падабранымі крымінальнікамі віталі прыгнаных арыштантаў новымі ўдарамі палак і кіёў.

Маладзя вязні вырываліся наперад, кідаліся ў сярэдзіну натоўпу. Удары не дасягалі іх або дасягалі рэдка. Іншае было палажэнне старых, хворых і калекаў, а такіх было каля падовы.

Так напалоханых і збітых увагналі нас у адну з загарадак, на якія калючым дротам падзелены быў пляц. У кожнай загарадцы, абведзенай дротам вышынёй у чалавека, сядзел людзі такія ж як і мы. Па вонкавых сценах лагера стаялі вышкі, а на іх — стражнікі з кулямётамі, накіраванымі ў наш бок.

Над намі высілася пагоднае, сіняе неба, грэла і свяціла яснае паўднёвае сонца, а адзін з нашых таварышаў нядолі, вышыгнуўшы ўбок рукі, круціўся навокал. Ён не бачыў.

У камеры

На пляцы, у загарадцы, загадалі нам выстрайцца ў два рады, а адзін з паліцыянтаў, з выгляду тыповы крымінальнік, доўга правіў нам казанне аб тым, як мы павінны шанаваць "айчызну". Сваё выступленне перарываў ўдарамі палкай па вязнях. Навучаў і біў. Біў за ўсё. Адных за тое, што яны кепскія патрыёты, другіх — што стаялі не так, як ён патрабаваў. Чыгуначніка з Яшун пабіў з прычыны ордэнской планкі, якая была прышиплена да лапцана пінжака. А планку дзяржаўнай адзнакі, якую той атрымаў за нейкія там заслугі, сарваў ён з грудзей і кінуў пад ногі. Пасля такіх і подобных сцэн прыказалі нам аддаць дзяжкі, гадзіннікі і іншыя каштоўныя прадметы. Забралі гэта ўсё быццам бы ў дэпазіт.

Прастаялі мы на пляцы да вечара. Пасля загналі нас у будынак, у камеру. Стаялі там трох'ярусныя, збітые з дошак нары. На іх чалавек прычалавеку мусіла памясціцца каля ста пяцідзесяці асоб. У першы дзень есці нам не далі, але былі яшчэ кавалкі хлеба забраныя з Вільні. Пасля такога прыёму есці не хацелася. Але хацелася піць. Вады, аднак, таксама не далі. Ад смагі нельга было заснуть, а заснушым снілася вада.

У загарадцы

З усходам сонца выгналі нас на пляц у загарадку. Найперш пагналі „да ўбіацыі”. Была гэта вялікая і глыбокая яма, над якой быў пракладзены дошкі. На каманду трэба было на іх сядзець і на каманду падымацца. Хто не паспей тэрмінова справіцца з патрэбай, таго кіем падымаў

памочнік паліцыята, кримінальник, або палкай сам паліцыянт. Абязводжаны арганізм калі і мог што выдаліць, то з вялікай цяжкасцю. Так трэба было і мучыцца.

Не дазвалялася нам хадзіць спакойна. Усё трэба было рабіць толькі „бегем”, бо інакш спадалі на плечы ўдары гумовых палак. А білі вязняў пры кожнай нагодзе.

У загарадцы, вылучанай з вязняў асобе, якая прайшла вайсковую службу, загадвалі праводзіць са зняволенымі муштру, каб толькі людзі не стаялі. Спосаб вядзення муштры і спосаб яе выконвання кантроліваліся паліцыянтамі. Калі хто кепска выконваў каманды, атрымліваў порцю ўдараў палкай. Трымалі нас на пляцы цэлы дзень. Там нас муштравалі, кармілі і білі.

Для яды давалі на дзень двухкілаграмную буханку хлеба на 10—15 чалавек і чарпак „зупы”, у якой калі плавала пяць або шасць крупінок дык было добра. Суп налівалі ў аллюмініевыя міскі, якія трэба было вярнуць чыстымі. „Мылі” мы іх тады сабраным пяском з-пад ног, а выціралі рукавом або крысом пінжака ці кашулі. Вады не было. А неба было чыстае, без ніводнай хмаркі, з яркім, гарачым сонцем. Далёка за лагерам цымнёй лес. Як жа мне хацелася быць у ім, а не тут, у загарадцы.

Па нейкім часе ад муштры, голаду і смагі арганізм аслаб. Паліцыянты крычалі: „Бегем!”, а ногі становіліся штораз цяжэйшымі і падымаль іх было не пад слу. Нялёгка паміраць павольнай смерцю. Такую сітуацыю ў нейкай меры ablіягчалі самалёты. Калі надзяялі яны над лагер, паліцыянты загадвалі: „Падній!”. Добра тады было паляжаць на пяску і адпачыць крышку. З кожным днём самалётаў над лагерам паяўлялася штораз больш. Былі дні, калі трymалі нас увесе час у камеры. Тады раз-пораз у камеру ўрываліся паліцыянт і палкай наводзіў парадак. Сярод вязняў быў адзін псіхічна хворы чалавек. Ён не мог зразумець, якога парадку патрабуе паліцыя, сыходзіў з нараў і пачынаў нешта гаварыць. Паліцыя лупцавала ўсіх без разбору, а часцей за ўсіх пад дубінку пападаў той хворы. Пасля некалькіх дзён ён страшэнна спух. Што з ім пазней сталася, гэтага не ведаю.

У палове верасня паліцыя стала выклікаць вязняў па спісах і забіраць іх з сабою. Што з імі? Выходзяць на волю ці перавозяць іх у іншае месца? Для нас, астаўшыхся ў камеры, гэтая справа была невядомай.

Вы — вольныя!

Днела. Пачыналася шэрэя і туманная раніца. На пляцы нехта крычаў. Адзін з вязняў падышоў да акна і стаў прыглядацца ды прыслухоў-

ваща да водгаласаў, якія даходзілі звонку. Раптам адварнуўся і сказаў нам: „На пляцы збіраюцца людзі з мястэчка. Кажуць, што з усходу граніцу перайшла Чырвоная Армія, а з захаду ідуць немцы. Паліцыя ўцякла”. Усе ўскочылі на ногі. „Вы — вольныя!” — далятаў голас з-за акна. Некаторыя вязні кінуліся да дзвярэй. „Асцярожна, — пачуліся галасы, — зважайце, каб не была гэта нейкая правакацыя!” Але на калідоры раздаліся крокі, з трэскам выламаліся дзвёры ў інейкай камеры. Паддаліся і напы дзвёры. Гурмам пачалі мы выбягаць на калідор і на пляц. Так, паліцыі не было. У цэлым лагеры падняўся рух.

Сярод вязняў найбольш было ўкраінцаў. Яны пачалі пррабаваць навесці інейкі парадак. Некалькі чалавек дасталася ў склад, дзе захоўваліся адабраныя ад вязняў рэчы. Яны пачалі чытаць прозвішчы і выкідаць знайдзеныя там пакункі. Я, не дачакаўшыся нічога свайго, пайшоў па лагеры. Грамады людзей кідаліся ў розныя бакі. Каля аднаго будынка прыкметні я асаблівы рух. Аказалася, што ў ім быў хлеб. Ускочыў у гэты натоўп і я ды скліп дзве буханкі хлеба. Аднак не данёс іх абедзвюх да сваіх сяброў. Адну буханку вырвалі мне з рук зараз жа на месцы, другую неяк з цяжкасцю абараніў.

Сабралася нас некалькі чалавек з Вільні і пасля кароткай нарады вырашылі не траціць дарма час ды хуценка выходзіць з лагера. Баяліся мы, аднак, нейкага наступу паліцыі. Людзі рассказвалі, што за гаспадарчымі будынкамі ляжаць дзесяткі непахаваных трупаў. Вось дзе апынуліся тыя, якіх выклікалі і забіралі на працы апошніх дзён.

Самай бяспечнай лічылася дарога ў бок Кобрына і туды мы накіраваліся. Людскому натоўпу на дарозе не было відаць ні пачатку, ні канца. Сярэдзінай дарогі на знайдзеных у лагеры роварах час ад часу празджаліся ўкраінцы, якія стварылі свайго роду разведку і аўт'яўлялі ўсім, што дарога вольная.

Як толькі мы выйшлі з Каргуз-Бярозы, дарожкамі, сцежкамі, цераз палі беглі нам насустроч людзі. Вынослі яны на дарогу хлеб, малако, мяса і іншыя прадукты. Такі прыём паўтараўся ў многіх вёсках, праз якія мы праходзілі. Аказалася, што вясковыя пасланцы на веласіпедах паведамлялі далейшыя вёскі на шляху нашага паходу, а тыя рыхтаваліся прымаць нас.

Такое стаўленне жыхароў падбярозаўскіх вёсак да вязняў здзіўляла нас, а яшчэ больш дзіваліся гэтаму ўкраінцы. Некаторыя з іх пачалі нават гаварыць, што гэта ўкраінская зямля. У дзесяці кіламетрах ад Бярозы, на нейкай невялічкай рэчы знаходзіўся мост, які ахоўваў малады вясковы хлопец з ружжом у руках. „Што гэта такое?” — спыталіся ўкраінцы. „Сцерагу маста”, — пачулася ў адказ. „А хто цябе тут паставіў?” —

далей дапыгваліся ўкраінцы. „Беларускі камітэт”, — растлумачыў вартаўнік.

Гэтая апошняя вестка абарвалася на нас як гром з яснага неба. Хто мог спадзявацца, што тут, у месцы найбольш жорсткага ў Заходній Беларусі патрыянальнага і сацыяльнага ўціску, у месцы беззаконнія і садысцкага здзеку над чалавекам, у мясцовым насељніцтве нарадзілася такая пастава і арганізаванасць.

Украінцы звярнуліся да вартаўніка за дапамогай. Патрэбны ім былі падводы для хворых. Мы пайшлі далей.

Вечарам дайшлі мы да Кобрына. У горадзе было ўжо нямецкае войска, якое не дазволіла нам увайсці ў горад. Затрымаліся мы ў нейкай вёсцы. Дастань начлег у нейкай хаце было ўжо немагчыма. На адным з падворкаў знайшлі мы стог сена і вырашылі пераначаваць у ім. Але і тут месцы былі абмежаваныя, бо „закватараваліся” ў ім ужо іншыя. Усіх нас ахінала цёмная, вільготная ноч. Далёка, дзесьці з боку Роўнага, то з меншай, то з большай сілай грымелі гарматы. Не спалася. Было холадна і трывожна.

Дарога

Раніца спачатку была шэрая і халодная. Пазней туман рассеяўся і показалася залатое сонца. Натоўп бярозаўскага народа заваруцься і паплыў далей. Немцы, якія былі сярод нас, дамовіліся з нямецкімі салдатамі, каб тыя не затрымоўвалі вязняў. Так мінулі мы Кобрын. Тут частка ўкраінцаў павярнула на поўдзень, а іншыя, таксама як і мы, пайшлі на Бярэсце.

Па дарозе з грукатам і шумам пралягалі нямецкія машыны. Усе нямецкія падраздзяленні былі матарызаваныя. Машыны везлі салдат, цягнулі гарматы. Несліся, аж зямля дрыжэла, механізаваныя кухні і пякарні.

У адным месцы трапілі мы хіба на абед. Нямецкі салдат з тэрмасаў наліваў суп. Нас пачаставаў таксама. Суп быў гарачы, густы, з мясам. Які ён для нас, згладалых, быў смачны, не трэба хіба гэтага і даказваць.

Познім вечарам, ледзь цягнуучы за сабою ногі, дабраўліся мы да Бярэсця, дзе накіравалі нас у школу. Была там падрыхтавана салома і мы спыніліся ў ёй на начлег. Зараз жа пачаліся нарады: як быць далей, куды ісці, што рабіць? Украінцы былі неспакойныя. Многія з іх вырашылі ісці на захад. Нічога іх добрага не чакала. Іхныя разведчыкі паведамілі, што мост на Бугу займае нямецкае войска і нікога, апрача немцаў, праз яго не пускаюць. Такі, відаць, быў іхны дагавор з Савецкім Саюзам. Гэта ўкраінцаў не затрымала. Рашылі яны прабірацца цераз Буг, бродам, які паказалі мясцовыя жыхары.

Адпачыўшы і пераначаваўшы ў Бярэсці, наша група ў складзе ўжо толькі сямі чалавек на золаку накіравалася на поўнач. Ішлі мы пехатою ўздоўж чыгункі. Цягнікі яшчэ не ездзілі, а іншага транспарту акурат не было.

Апаў туман, раз'ясняліся неба, ізноў стала прыграваць сонца, а мы перасоўваліся далей і далей. Прыглядаліся мы па дарозе распілаваным мясцамі чыгуначным рэйкам, час ад часу міналі свежыя яшчэ варонкі ад бомбаў, праходзілі каля разбітых цягнікоў. Дзе-нідзе тырчэлі па дарозе коміны спаленых хатаў. Пры некаторых вёсках стаялі прывітальныя брамы. У адных вёсках віталі імі Чырвоную Армію, у другіх — нямецкае войска, а ў яшчэ іншых стаялі да дзве брамы — адным і другім.

Была ў нас адна торба, якой апекаваліся Паўлюкіўскі і Шнаркевіч. Складвалі мы ў яе ўсё, што ўдалося нам раздабыць. У адным месцы трапілі мы на ўборку кавуну. Былі яны невялікія і трохі яшчэ няспелыя. „Бярышце”, — казаў гаспадар. Я тады яшчэ і не ведаў, што можна іх есці сырымі; думаў, што гэта звычайныя гарбузы, але браў, бо быў галодны. Акрамя гэтага пачаўся клопат з нагамі, бо ў чаравіках паадставалі падэшвы.

Змучаныя хадой, пачалі мы раздумваць, як ablягчыць сабе дарогу. На нейкай станцыі знайшлі мы ваганетку. „Бярэм яе”, — падаў думку хтосьці з групы. „Бярэм!” — падхапілі ўсе астатнія. І так пачалі мы ехаць. Праўда, не ўсе, бо двух мусілі пчаць ваганетку, але было нам ужо намного выгадней.

Мінуўшы Чаромху, наткнуліся мы на рэшткі падраздзялення польскага войска і на паліцыянта. Салдаты былі ўстрывожаны, трывожыліся і мы. „Як далёка ішвабы?” — пыталі ў нас. Паліцыант меў ровар, салдаты ішлі пешшу. Не сталі мы доўга размаўляць, бо спяшаліся як мага хутчэй адышці з гэтага месца. Берагам лесу, на падводах, прабівалася на заход іншое падраздзяленне. Было гэта тады апошніе наша спатканне з польскім войскам.

Быў поўдзень. Хацелася есці. Зайшлі мы па дарозе да адной хаты і трапілі якраз на абед. За столом сядзеў барадаты, пажылы гаспадар. На сцяне вісеў цэлы рад ікон, а перад імі ў куце палілася лампадка. „Вы хто такія?” — запыталаў нас. Доўга нам не прыйшлося тлумачыць, хто мы такія і адкуль. Гаспадар грозна глядзеў на нас і паўтараў: „Еслі палякі то... вон!” У рэшце рэшт загадаў нам сесці за стол, а жонцы наліць міску капусты. Сам цакроў нам хлеба.

На гэтым прыкладзе мы пераканаліся, да якой ступені мясцовасць насельніцтва было раздражненае санацыйнымі парадкамі, і не сталі гэтаму дзівавацца.

Цераз Гродна ў Вільню

Цяжка было пхаць ваганстку і язда на ёй становілася надта павольнай. Пачалі мы зноў камбінаваць і разглядацца за нечым лепшым. На нейкай невялічкай станцыі згледзелі мы дрызіну. Пад крык і грэзбы чыгуначніка, амаль гвалтам, дрызіна апнулася ў нашых руках. Цяпер была зусім іншая сітуацыя. На змену, што пяць кіламетраў, двое з нас націскалі на корбу і дрызіна песьлася па рэйках у даль. Было лягчэй і хутчэй.

За адзін дзень мінулі мы Бельск і даехалі да Беластока. З прахаднога чыгуначнага маста прыглядаліся нам савецкія камандзіры, а мы перацягвалі дрызіну з адных рэск на другія, па-свойму ўстанаўлівалі чыгуначныя стрэлкі і неспіся далей. Вечарам таго ж дня быў мы ў Саколцы. Там па станцыі, разам з савецкімі салдатамі, стаяла ўжо свежаарганізаваная міліцыя з чырвонымі павязкамі на руках. Цяпер у сваю чаргу адабралі нам дрызіну, а нас завялі на міліцэйскі пост. Кожнага з нас дапытвалі даволі доўга. Пазней салдаты пачаставалі нас супам, а курцы дасталі на ват махорку. Было ўжо цёмана і позна. Міліцыянт адвёў нас на начлег.

Прыняла нас ветлівая і гасцінная гаспадыня. Паслала на падлозе, падлажыла пярыны, дала чым прыкрыцца. Але ўсе доўга не маглі заснучь. Можа быў мы надта стомлены, можа пасля перанесенага было нам надта выгадна, а можа было трохі халаднавата. Не спалася нам. Не спала і гаспадыня, бо час ад часу чуваць было яе стогн. Яна таксама перэжывала. Яе мужа забралі на вайну і не мела ад яго ніякай весткі.

Раніцай падаліся мы ў далейшы свой паход. Ішлі ў бок Гродна. Дзень, хаяці і асенні, быў сонечны і яшчэ цёплы. Па дарозе зноў праляталі савецкія машины з салдатамі, а з кузаваў угару і ўбакі тырчэлі дулы кулямётава. З раскіданых лістовак прачыталі мы аб рашэнні савецкага ўрада вызваліць заходнія Беларусь і Украіну ды аўтадаць іх у адню з астатнімі землямі

Здалёку віднеліся вежы гродзенскіх касцёлаў. Аднак пакуль мы дабрабаліся да Гродна, быў ужо вечар. Тут даведаліся мы, што рыхтуеца цягнік у Вільню. Вырашылі чакаць. На станцыі сабралася многа народу. Вярталіся, разагнаныя ваеннымі падзеямі, цывільныя асобы, ішлі дадому з франтоў змабілізаваныя на вайну салдаты былога Войска Польскага.

Падышпой да мяне міліцынер, жыдок. Пачалі мы размаўляць. Аказалася, што гэта адзін з маіх універсітэцкіх калегаў, які як палітычны вязень сядзеў у гарадзенскай турме, а цяпер быў у іх якімсьці там начальнікам. Міліцыянер запрашаў мяне да сябе на пост. „Не адлучайся, — пратэставалі таварышы падарожжа, — бо яшчэ застанешся”, і я неяк адказаўся.

На станцыі праседзелі мы ўсю ноч. У пэўны момант зачатпў мяне польскі салдат. Ён пазнаў мяне. Як высветлілася, быў гэта хлопец з суседняй вёскі — з Лайбішак. Іноў ён з вайны дахаты. Дагаварыліся вяртацица разам.

Раніцай аб'явілі, што цягнік ужо гатовы і можна выходзіць на перон. Мы кінуліся да выхаду, а там чакалі савецкія салдаты і міліцыя. Цывільных яны не чапалі, толькі быльм польскім саладатам загадалі стаць збоку. Да групы салдат далучылі і мяне. Відаць, толькі таму, што быў я ў студніцкай шапцы і саветам здалося, што я вайсковец. Гэтую ситуацыю напоўна прыкметнай знаёмы мне міліцыянер, бо падышоў ён да салдат, пагаварыў з нім і неўзабаве дазволіў мне пайсіці далей. На гэтым пероне расстаўся я з суседам з Лайбішак і больш яго ў сваім жыцці ўжо не спаткаў.

Да Вільні даехалі мы перад поўднем. Было нас цяпер шэсць чалавек: Паўлакоўскі, Шнаркевіч, Найдзюк, Альфонс Шутовіч, аплікант Кальняк і я. Магістр Ян Шутовіч адлучыўся ад нас у Беластоку. Многія з віленскіх вязняў Картуз-Бярозы вярталіся іншымі дарогамі. Многія з іх засталіся па дарозе, найбольш хіба ў Бярэсці. Яны не змаглі ісці далей і вырашылі чакаць там, пакуль стануць хадзіць цягнікі.

Па дарозе са станцыі ў горад далучылася да нас „девушка” ў чырвонай сукенцы. Яна не адступала ад нас і ўвесь час рассказывала як добра жывеца ў Савецкім Саюзе, і такім жа жыщчём пацяшала нас. Ужо без „девушки” зайшлі мы да фатографа. Канчалася наша супольнае падарожжа. Быў дваццаць пяты дзень верасня.

Перанаставаўшы ў Вільні, направіўся я дахаты. У Рудоміне зайшоў да Ганкі Шутовіч. Прыняла яна мне яечній з мноства яек. Я ўсё з'еў і, аж сорамна прызнацца, яшчэ быў галодны. Прыйшлі першыя дні каstryчніка. Надвор’е было сонечнае, яшчэ не халоднае, але ў хаце хадзіў я ў братавым кажуху і ўсё мне было зімна. А час і далей быў неспакойны, вайна працягвалася і пашыралася ў свеце. Усё гэта вызываляла ў людзей дзікія інстынкты, ламала маральныя асновы і нічога добра га на будучыню не варажыла.

На жыщчёвых хвалях

З пачаткам каstryчніка пачаў неяк працаваць універсітэт. Трэба было канчаць вучобу. Пасля Картуз-Бярозы нялёгка было ўзяцца за наўку. Мне, як будучаму юрысту, трэба было вывучаць законы і здаваць экзамены, ведаючы, што яны мне ў жыцці ўжо ніколі не прыдадуцца. Та-

кое палажэнне разумелі многія прафесары і дапамагалі студэнтам. Былі аднак і такія, якія паводзілі сябе так, быццам бы нічога не змянілася. А ў той час не было ўжо чаго есці. За хлебам выстроіваліся даўжэныя чэргі і не заўсёды можна было яго дастаць. У горадзе царстваў непакой, многія знаёмыя дзесяці знікалі.

У снежні 1939 г. Савецкі Саюз перадаў Вільню Літве. Адразу сталі ўсюды ўводзіць літоўскую мову, хаяць тут мала хто яе ведаў. Універсітэт узялі ў свае рукі прыбылья з Коўна літоўцы. Усе старыя працаўнікі адышлі. Новае ўніверсітэцкае кіраўніцтва не зацішыла нават паловы зданых экзаменаў. Трэба было пісаць афіцыйныя пранізіні, таргавацца, а тут яшчэ дайшлі складанасці з мовай.

У сакавіку 1940 года па пратэкцыі бурмістра горада Станьска, былога старшыні Літоўскага нацыянальнага камітета ў Вільні, дастаў я работу. Даручана мне ў гарадской управе сартаваць і лічыць старыя паперы яшчэ з царскіх часоў. Мая вышэйшая адукацыя была тут зусім непатрэбная. Даставакова было ўмець трохі чытаць і лічыць, каб выконваць такую работу. Плацілі мне з фонду для беспрацоўных. Адзін з маіх калегаў, з дыпломам магістра права і грамадскіх навук, пайшоў працаўнік прыбіральшчыкам у школу. Мясцовая беларуская інглігентыя ў далейшым заставалася беспрацоўнай. На змену палякам, якія раней займалі тут працоўныя месцы, прыехалі цяпер людзі з ковенскай Літвы. Справа беларуска-літоўскай дружбы, аб якой раней столькі гаварылася, цяпер заціхла. Да гэтага часу беларускі, літоўскі і ўкраінскі студэнцкія саюзы супрацоўнічалі між сабою, цяпер літоўскі саюз аддзяліўся.

У канцы чэрвеня савецкія танкі пакаціліся праз Вільню. Літва стала наявілася Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай.

* * *

Восенню запрапанавалі мне працу народнага следчага суддзі. Што было рабіць, трэба было браць. Работа па сваёй прафесіі, даволі цікавая, хаяць нялёгкая.

Адной з першых спраў, якую даручылі мне весці, была сялянская бойка ў адной з вёсак пад Яшунамі. Прыхынай сутычкі, як гэта часта на вёсцы здараецца, быў сабака, які пакусаў суседаву свінню. За гэта суседзі пабіліся і то моцна. Трэба было зрабіць медыцынскі судовы агляд. Справа зацягнулася, раны пагайліся: па большых асталіся толькі сляды, а па меншых нават і знаку не было. Агляд рабіў прафесар судовай медыцыны польскага яшчэ ўніверсітэта, у якім і я вучыўся, доктар Сігналевіч. Я спі-

саў пратакол. Справа была сур'ёзная — пашкоджанне чэрапа. Пасля вызвалі жонку пацярпейшага, у якой застаўся невялікі след ад раны на галаве. Калі кончылі спісваць пратакол, жанчына прыпоміла яшчэ аб адным пашкоджанні. „А мой панок, — звярнулася яна да прафесара, — ён мяне яшчэ так моцна ўдарыў у гэта месца ботам”, і рукой паказала на заднюю частку сваёй фігуры ды стала падымати спадніцу. Прафесар, намагаючыся стрыманаць сур'ёзны выгляд, супакойваў жанчыну і гаварыў: „Добра, добра, мы гэта ўсё запішам”, а яна далей настойвала паказаць пакалечанні і падымала спадніцу. Прафесар быў стары чалавек і неяк стрымваў павагу, горш было са мной.

У сакавіку 1941 г. наступерак маёй волі Рэспубліканская Прокуратура перавяла мяне з павета ў горад. Не ведаю, палічылі гэта мае начальнікі павышэннем ці паніжэннем у пасадзе, але, прыйшоўшы па новае месца, сеў я на крэсла і слёзы затуманілі мне очы. Так мне не хацелася гэтага месца, але што мог я ў тым часе зрабіць?

Раней займаўся я справамі вёскі, цяпер трэба было разбірацца ў гарадскіх здарэннях. А былі яны розныя. Помню вось справу аб уцёках з арышту.

Аднойчы міліцыя затрымала аднаго мужчыну за п'янства і закрыла яго ў арышце. Той уцёк з арышту. Але міліцыі ўдалося знайсці ўцекача і цяпер пасадзілі яго акурата. Расследаванне гэтай справы выпала на маю долю. Паехаў я ў турму, вызваў арыштаванага. „Што вы нарабілі, — звярнуўся я да яго. — Вас патрымалі б трохі і на другі ці трэці дзень выпусцілі б. А цяпер заводіцца на вас не абы-якая справа”. — „Так, — згадзіўся арыштаваны, які, відаць, сядзеў не першы раз, — але ў акне згледзелі мы падпілаваную крату, адхілілі, зрабіліся дзіра і я палес. Каб не было дзіры, не ўцякаў бы”.

Альбо іншая справа з міліцыяй. Дзесьці зімою па Кіеўскай вуліцы ішоў п'яны жыдок і буйніў. Яго спыніў міліцыянер, таксама жыдок. Той п'яны, пазнаўшы свайго, не толькі што яго не пастухаў, але яшчэ аблаяў, назваўшы „пархатым жыдам” і ўдарыў у твар. Міліцыянер усё-такі затрымаў п'янага. Справа дайшла да пракурора, а той расследаванне даручыў мне. Вызвав я пацярпейшага міліцыянера і папрасіў яго расказаць аб здарыўшымся. Абодва жыдкі, відаць, дайшлі да згоды, бо міліцыянер адказваў неахвотна і не памятаў што, калі і як здарылася. Гэта вывела мяне з цярплівасці і кажу: „Слухай, ён жа даў табе па мордзе і ты не помніш?” А ён адказвае мне на гэта: „А што, таварыш следавацель, або то было першы раз”.

З такімі і падобнымі справамі не было бяды. Горш было з хабарніцтвам. Трапіла мне на расследаванне справа з віленской біржы працы. Ані

той, што быццам даваў, ані той, хто нібыта браў, не прызнаваліся. Сведкаў, як звычайна ў такіх выпадках, не было. Міліцыя заявляла справу, адвіпаваціла, пракурор цесцьўся з іх работы, кагосьці нават пасадзіў, а я нічога суцішальнага для сябе не бачыў, бо не знаходзіў доказаў віны.

Да маіх спраў дайшлі яшчэ нястачы ў крамах. Перападліковая камісія выявіла ў некаторых крамах недастачы і перадала справу пракурору. У кожнай краме працавала па некалькі чалавек і хто быў вінаваты ў нястачы і ці ўвогуле нехта быў тут вінаваты — разабрацца было цяжка. А на расследаванне давалі нешта каля чатыринаццаці спраў у месяц і з работы трэба было вылічыцца.

Да згаданых цяжкасцей дайшла яшчэ адна непрыемнасць: стаў да мяне прыдзірацца начальнік аддзялення кадраў. Не падабалася начальнікам аднаго органа мая маральная пастава. Лаялі мяне за „гнілую, буржуазную мараль”, ад якой я не згаджаўся адступіць. Лічыў я, што маральныя асновы адноўлькава аваязываюць усіх.

Не ведаў я, чым закончыцца гэты разлад паміж мною і начальніствам, але нічога добра для сябе ў тым часе я не спадзяваўся.

Новыя сусветныя падзеі вырвалі мяне з ранейшага становішча і кінулі на новыя жыццёвые хвалі.

Зноў вайна

Была нядзеля. Я яшчэ спаў. У дзвёры пастукала гаспадыня. „Уставай, вайна!” — пачуліся слова. Я ўсхапіўся і адкрыў дзвёры ў суседні пакой. Сусед сядзеў пры радыёпрыёмніку. „Так, — сказаў ён, — нямецкія арміі перайшлі граніцу і пруць на ўсход”.

Я адзейся. Выйшаў на вуліцу. У краме купіў яшчэ некалькі булачак і гэта быў мой цэлы ваенны запас. Доўга блукаў я па горадзе, шукаў знаёмых. Глядзеў, як надліталі самалёты, як сыпаліся бомбы, слухаў як вылі сірэны.

З напатканым знаёмым зайшлі мы ў акадэмічны інэрнат на Боўфалавай. Студэнты высыпаліся на балконы, прыглядзяліся бамбёжцы. Гэта не падабалася салдатам, якія пачалі іх зганяць з балконаў ды загадваць хавацца, прычым гразілі яшчэ ружжом.

Тут не да жартаў, разважаў я, трэба адъясці згэтуль. Выйшаў я з інгэрната і, хаваючыся падчас паветранай трывогі па брамах, неяк дайшоў да сваёй кватэры. Было ўжо далёка за поўдзень. Так прайшла нядзеля.

Пачалася неспакойная ноч. Вылі сірэны і час ад часу гудзелі самалёты, громам разрываліся бомбы. Спаць было немагчыма. Большую часцькую ночы праседзеў я разам з іншымі ў садку над Віленкай. Лезі ў бам-

басховішча баяўся, каб там мне жывога не засыпала.

Настаў дзень. Гул самалётаў і грукат узрываў не сціхалі, а часам нават узмацняліся. У перапынку паміж трывогамі пайшоў я на месца работы. Нікога ўжо там не было. Дзвёры быў закрытыя. Зайшоў я ў Рэспубліканскую Прокуратуру і там тое ж самае.

Набліжаўся поўдзень. Рух вайсковых падраздзяленняў узмацняўся. Пасля абеду ў горадзе месцамі чуваць было стравяйніцу. Выйшаў я на вуліцу і накіраваўся ў цэнтр горада з намерам зарыентавацца што там робіцца. Бачыў я, як устрывожаныя салдаты з падраздзяленняў, якія праходзілі праз горад, пад гул выстралаў разбягліся пад муры і хаваліся ў брамах. Вывялілася, што пачала дзейнічаць партызанка.

Пад вечар налёты прыціхлі, затое шумела і грымелі навокал Вільні.

Выйшаўшы ў аўторак на вуліцу, пабачыў я німецкія танкі, вакол якіх завіхаліся німецкія салдаты. Пасля абеду прыехаў на ровары мой брат Міхал. „Німа чаго тут сядзець і чаго чакаць, едзем на вёску” — гаварыў ён мне. Для мяне, хіба, быў гэта адзіны выхад. Цяпер я быў без працы, без грошай і ў кожнай хвіліне пагражай мne арынт, бо працаўай я ў савецкім апараце, а гэтага ў тым вясним часе хапала, каб быць абвінавачаным.

На адным ровары паехалі мы з Вільні.

У вёсцы

Пераначаваўшы ў Місочанах у Міхала, пайшоў я ў Юшкі. Сноўдаліся яшчэ недабіткі савецкай арміі, ішлі на фронт німецкія салдаты. Некаторыя з іх заходзілі ў хаты, кідаліся ў гаворку. Было відаць, што гэта звычайнія змабілізаваныя людзі, якія не мелі да нікога ніякіх прэтэнзій і на вайну выгнала іх гітлераўская ўлада. Горш было, калі некаторыя салдаты лавілі і рэзалі ў вёсцы курэй або забіралі коней, хаця нешта за іх плацілі. Можна было яшчэ з гэтым мірыцца. Так ішлі дні.

Аднойчы суседзі вярнуліся з кірмашу ў Тургелях. Надта яны хваліваліся, калі расказвалі, як немцы лавілі там яўрэяў і здзекаваліся над імі. Абазначала гэта, што сякі-такі спакой, які тут быў да гэтага часу, кончыўся. У Табарышках таксама раскватараўваўся спецыяльны німецкі атрад. Яго салдаты ездзілі па вёсках на роварах або на падводах і шукалі камуністу. Вечарамі ў мястэчку чуваць было выстралы. Так расстрэльвалі злоўленыя ахвяры.

Быў сонечны гарачы дзень. Пайшоў я над рэчку. Раптам ні з таго ні з сяго ў мястэчку падняўся крык, прагучэлі выстралы. Сумятня ўзмац-

нялася і набліжалася да мяне. Хтосьці ўцякаў у кусты, у мой бок. Аказа-
лася, што гэта салдаты з гэтага пімсікага атрада так گрамілі яўрэяў. За-
испакоены, вярнуўся я дахаты. Далёка за Табарышкамі ў пагодным небе
ўздымаўся слуп дыму. Гэта гарэла хата Гасюлёў у Гірдзесеўцах. Адзін ча-
лавек з гэтай сям'і працаўаў у сельсавецце. Прыехалі за ім і, не знайшоўшы
яго, падпалаі хату. Я таксама быў у небяспечы, так як і мой брат Язэп,
які працаўаў у воласці. Хапіла б у той час камусыці ўказаць мяне пальцам
і назваць камуністам, а смяротны прысуд быў бы выкананы.

З таго часу стараўся я як найменш праўбываць у хаце, доўга праца-
ваць у полі, начаваць у садзе. Вярнуўшыся аднойчы ў хату, зауважыў
я ўстрывожанасць маці. З Табарышкам прыехаў паштальён-партызан, які
супрацоўнічаў з гэтым атрадам, і пытаваўся пра нас, рабіў вобыск, чагосыці
шкуаў, забраў дакументы і фатаграфіі.

Сядзець тут даўжэй было небяспечна. Трэба было ўцякаць.

У валасным арышце

Ад хаты да Вільні ўсяго 35 кіламетраў. З Тургель хадзіла ўжо ма-
шына, якая забірала малако і заадню пасажыраў у Вільню. Туды накіра-
ваўся і я.

З хаты выйшаў я рана, захапіўшы з сабою буханку хлеба і кавалак
мяса, бо ў горадзе з гэтым было цяжка. Сонца паднялося ўжо даволі вы-
сока, калі дабраўся я ў мястэчка. Быў якраз кірмашовы дзень. Адусяль
ходзіліся і з'язджаліся на рынак людзі.

Пры ўваходзе ў мястэчка стаяла група савецкіх салдат, чалавек
восем—дзесяць, а калі іх — літоўскі паліцыянт з аўтаматам і паштальён
з Лайбішак. Не ведаю, ці гэта той паштальён указаў на мяне, ці можа
неяк інакш сталася, але паліцыянт загадаў мне затрымацца. Такім чынам
я апынуўся ў групе савецкіх салдат.

Тое, што мяне могуць арыштаваць, не было для мяне нечаканас-
цю, але што я сам улезу душагубам проста ў лапы, гэтага не мог сабе
дараўваць.

Па нейкім часе мяне адлучылі ад групы савецкіх салдат. На палі-
цыйскім пастарунку адбрапалі ў мяне ўсё, што я меў. Каменданта тады яш-
чэ не было. Я чакаў з надзеяй, што ён мне дапаможа. Каменданта праца-
ваў тут раней і добра ведаў маіх братоў і нашу сям'ю. Аднак атрымалася
іначай. Не адазваўся ён да мяне ані словам, а толькі дастаў рэвалвер,
тычнуў ім у маю спіну і загадаў ісці. І так праз усё мястэчка, пры збо-
рышчы народу, павёў мяне, як нейкага бандыгла, у валасны арышт.

Валасны арышт у Тургелях быў больш падобны на звычайную вясковую лазню, чым на турэмную камеру. Пабудаваны быў ён з круглякоў і, як у лазні, быў ў ім лавы-нары. Усярэдзіне было цемнавата і брудна.

У арышце сядзеў ужо мужчына ва ўзросце 40—50 гадоў. Не мог ён знайсці сабе месца, віўся на нарах, еігчыў, стагнаў. Аказалася, што ёся яго віна заключалася ў тым, што быў ён старшынёю сельсавета, здаецца, у Курмлянях.

Моўчкі і бяздарна ляжаў я на лаве. Невясёлія думкі кружыліся ў галаве. Да былога старшыні сельсавета на бачанне дапусцілі жонку. „Ты, — праз дзірку ў дзвярах шаптала яна мужу, — каменідзант гаварыў, што цябе пусцяць, але гэтага пракурора то расстряляюць”.

Не такая, відаць, суджана была мно доля. Выйнаў жывы. Забразгаталі ключы, увайноў паліцыянт, пазваў маё прозвішча і спытаў: „Куды пойдзені?” — „У Вільню”, — здзіўлена адказаў я без веры ў элзяйсненне гэтых слоў. Паліцыянт аддаў мне месца рэчи і сказаў, што затрымалі яны кнігу аб Картуз-Бярозе. Гаварыў ён яшчэ штосьці аб пратыцы, а я падтакваў і думаў толькі аб адным: як хутчэй выйсці адсюль. Разам са мною выйшаў і старшыня сельсавета.

Уся ўлада ў той час была ў руках літоўцаў. Многія з іх ведалі нашу сям'ю і быў прыяцелямі. Пасля майго арышту знаёмыя паліцыянты заступіліся за мною. Не ведаю іх прозвішчаў, ні званняў, але гэта ў значайнай ступені дзякуючы ім астаўся я ў жывых.

Вярнуўся я зноў дахаты, перанацаваў і зноў падаўся ў Вільню. Цяпер не пайшоў я на Тургел, а толькі направіўся на г.зв. „чорны тракт”.

Работы не меў я і ў Вільні. Не было таксама за што жыць. Ездзіў я на пасылках, наведваў знаёмых. Так прабадзяўся ўсё лета. Восенню дайшлі да мяне чуткі, што паграбуюцца работнікі для краёвай адміністрацыі ў Лідзе. Была нагода дастаць работу і несяк уладкавацца. Паехаў.

У Лідзе

Гарадскую ўправу ў Лідзе зараз жа пасля прыходу немцаў арганізавалі палякі. Службовай мовай зрабілі яны польскую. Узорам для арганізатораў новых уладаў з'яўляўся адміністрацыіны польскі парадак, які існаваў тут да вайны 1939 года. На беларускіх землях выглядала гэта на нейкую другую ступень акупацый пасля немцаў.

У арганізацыі краёвай адміністрацыі мяне як юрыста, па патрабаванію беларусаў, назначылі намеснікам бурмістра. На практицы нічога гэта і никому не давала. Усімі справамі ў далейшым кіраваў бурмістр Ка-

соўскі. Я застаўся ўбаку і ўсё ішло па-старому.

Па нейкім часе Касоўскага замяніў Баярчык, а пасаду намесніка зусім скасавалі. Я стаў усяго радавым работнікам гарадской управы, да таго польскай управы на беларускіх землях.

У той час у горадзе было многа беспрацоўных, галоўным чынам беларусаў. Звярталіся яны да мяне з просьбамі даць ім работу або аказаць дапамогу, але ні ў чым не мог я ім дапамагчы. Крыва глядзелі на мяне палякі, бо не лічылі мяне сваім, незадаволенай была частка мясцовых га насељніцтва, бо ніянога мог я для іх зрабіць.

Немцы глядзелі на гарадскую управу не як на орган мясцовага прадку, але як на зборышча іхных слугаў. Пазнаёміўшыся з такім пала жэннем, зразумеў я, што не для мяне там месца. І калі вясною пачало стварацца краёвае судаводства, туды пайшоў і я.

Шчучын

У абрэзаных межах Беларусі (вялікую частку заходняй Беларусі немцы далучылі да Пруссіі) з надыходам 1942 г. дазволена было арганіза ваць краёвія суды, міравыя ў раёнах і два акруговыя: спачатку адзін у Менску, а пазней другі ў Баранавічах. Гэтым судам быў даручаны толькі цывільныя справы, напрыклад, зямельныя, спадчынныя і сямейныя.

Вясну правёў я як пратыкант пры міравым судзе ў Лідзе. З пачаткам лета мяне накіравалі ў Шчучын. У гэтым горадзе я не быў ні разу. Таксама ніянога было там у мяне знаёмых. Ведаў адгэтуль толькі настаўніка Клыщэвіча. Уцёк ён у Шчучын з Ліды перад праследам тамашній паліцыі. Некалькі разоў яго тут арыштоўвалі і перадавалі немцам як камуніста. З нямецкіх рук выходзіў ён жывым толькі таму, што ягоная швагерка добра ведала нямецкую мову і настойліва яго бараніла.

Яшчэ зімою з Ліды ў Шчучын перасяліўся малады хлопец, вялікі беларускі патрыёт Пётр Рандарэвіч. Працаваў ён там у раённай управе, арганізаў камітэт Беларускай народнай самапомачы. Прыйзджала адтуль у Ліду настаўнік Сэгаціс і работнік Францішак Васюк. Трыўожылі мяне іхныя расказы аб здзеках тамашній паліцыі над мясцовым насе ліцтвам. А мне якраз прыйшлося туды напраўляцца.

Быў месяц ліпень. З Клыщэвічам і іншымі дамовіўся я, што ў Шчучын прыеду ў суботу. У апошні аднак час, насуперак нашаму дагавору,

кантакт з імі парваўся. Для мяне было гэта нечеканасцю і з выездам я ўстрымаўся.

У панядзелак прыйшлі трагічныя весткі. Забіты Рандарэвіч і настаўнікі Павел Шляхтун і Грудскі.

У распаложаных у нейкіх дзесяці кіламетрах ад Шчучына Ракавічах згуртаваная пры тамашняй школе моладзь паставіла ў нядзельню п'есу „Купалінка” Янкі Купалы. З'ехалася туды частка навакольнай беларускай інтэлігенцыі. У той дзень у вёску ўварвалася ісцікая банда. Узброенныя людзі вывалилі Рандарэвіча, цяглі яго па шляхецкіх фальварках і ўрэшце замучылі ў лесе. У школе ў Ракавічах настаўніцай працавала дачка каманданта раёна паліцыі Вольга Коцат.

Настаўнікаў Шляхтуна і Грудскага, якія вярталіся на працу, нехта замардаваў каля Васілішак. Пазней гаварылі, што зрабіла гэта паліцыя з Васілішак, якую аб выездзе настаўнікаў паведаміла паліцыя са Шчучына.

Адным словам, у Шчучынскім раёне на Беларусіпольская паліцыя з сарганізаванай для дапамогі бандай зрабіла пагром беларускай інтэлігенцыі.

Калі некалькі дзён пазней прыехаў я ў Шчучын, то ахвяры пагрому былі ўжо пахаваны. Людзі былі ўсім гэтым моцна прыгнечаны і ўстрывожаны. Блізкія плакалі па забітых. У такіх маркотных абставінах пачынаў я працу на новым месцы.

Суд у Шчучыне трэба было яшчэ арганізаваць. Не было ні памяшкання, ні мэблі, ні кансылярскіх работнікаў. Звярнуўся я ў гэтай справе ў раёнуюю ўправу. Прыняў мяне намеснік бурмістра інж. Калясінскі. Як раз у гэты час расінская ўправа бурмістра не мела. Раней быў ім нейкі Ліневіч, які разам з немцамі і паліцыяй грабіў яўрэяў. Немцы мелі да яго прэтэнзію, што не так як трэба дзяліўся з імі награбленым дабром і застрэлілі яго.

Прыйшлося мне па нейкай справе зайсці і на паліцыю. Якраз каманданта Коцата не было, але ягоны сакратар пачаў да мяне кідацца як які злы сабака.

У хуткім часе ўсё ж такі ўдалося мне ўсё сарганізаваць. На першое пасяджэнне суда, быццам на нейкі спектакль, сабралася поўная зала. Была гэта першая мясцовая ўстанова з беларускай мовай.

Усё гэта падбадзёрвала мясцовая насельніцтва. На нейкі час суці-

шыўся тэрор паліцыі. Неўзабаве беларуская мова была ўведзеная ў школах і ў раёnnай управе. Пры толькі што створаным даме культуры пачала праца вань драматычная група, паўстала настаўніцкая семінарыя. Але не суджана ім было паспяхова развівацца.

Беларускае насельніцтва Лідчыны, як хіба нідзе на іншых землях Беларусі, было пакінута на волю лёсу. Цягнулі з яго кроў і сокі гітлерараўцы, на жывалася на ім паліцыя, а пазней яшчэ і Армія Краёva. Усе гэтыя, варожымясцовому насельніцтву, сілы былі тут інчыльна з сабой павязаны.

Тэрор

Пасля арыштаў, якія ў Шчучыне праводзілі разам з немцамі паліцыя Коцата, у прынёманскіх вёсках — у Лагадах, Мураўёўцы і іншых — з надыходам другой паловы 1942 г. пачаліся забойствы. На арону выступіла яшчэ Армія Краёva. Між ёй і нямецкай паліцыяй не было размежавання. Возьмем для прыкладу сям'ю Коцатаў: сам Конат быў у Шчучыне камендантам паліцыі, а ягоны сын і дачка працевалі ў АК, таксама як ягоны зяць Галомбэк — камендант паліцыі ў Ражанцы, і большасць ягоных паліцыянтаў.

Агульна вядома, што АК арганізавалася пры дапамозе, якая ішла з Лондана. У Лідчыне Армію Краёвую ўзбройлі яшчэ і немцы, паколькі акаўцы баранілі іх спрад чырвонай — як называлі тут савецкую — партызанкай. Пры такіх абставінах АК не мела перашкодаў у сваёй дзейнасці: праводзіла мабілізацыю, грабіла насельніцтва, выдавала свае прысуды, забівала.

Многа ахвяр каштавала мясцовасць насельніцтва дзейнасць АК. Тых, якіх раней Коцатаў паліцыя арыштавала і выдала немцам як камунастаў і якія на сваё няшчасце засталіся ў жывых, цяпер ліквідавала АК, аблінавачваючы іх у супрацоўніцтве з немцамі. Фактычна гэта акаўцы былі нямецкімі супрацоўнікамі, бо атрымоўвалі ад іх зброю і выконвалі даручаныя акупантамі заданні.

* * *

Зіма 1942/43. Начную цішыню Шчучына ўскалыхнулі выстралы. Гэта акаўцы пачалі работу ў самім горадзе, а менавіта напалі на дом Клыніэвіча. Іх акцыя была больш меткай, чым немцаў. Цяпер ужо Клыніэвіч жывым не выйшаў. Прайшоў нейкі час і чарговая трагедыя спасцігла сям'ю Клыніэвічаў. Гэтым разам прыйшлі і застрэлі сына Юр'я,

таксама настаўніка, і паранілі ягоную маці. Тое самае здарылася з сям'ёй Захарэвіча. У ясны дзень у цэнтры горада, у доме, застрэлі мужа і цяжка ранілі жонку.

Вясною прывезлі ў Шчучын пахаваць трупы дзвюх маладых настаўніц з Ражанкі. Задушылі іх. Рукі ў іх былі выкручаныя, ногі ў сіняках, раны на целе. Камендантам паліцыі быў там Коцатаў зяць Галомбэк. Яшчэ свежая былі магілы настаўніц, як з вядомых ужо Ракавічаў прывезлі новыя ахвяры — свяшчэнніка Аляхновіча і Вольгу Аляхновіч. Тут таксама пахавалі па-зверску замучанага селяніна Панкевіча з-пад Васілішак. Застрэлілі таксама настаўніцу Марыю Боську, якая пры саветах была школьнім інспектарам у Васілішках.

Над Нёманам немцы збамблі вёску Сарокі. Прыйшлі акаўцы і расстралялі яшчэ восем чалавек.

* * *

Лета 1943 года. У сонечны, гарачы дзень прыйшоў да мяне Васюк і расказаў, што да яго прыехаў знаёмы з Ліды. Збираюцца яны ісці пад рэчку і запрашаюць мяне. Дамовіліся разам сустрэцца. Пакуль я аднак скончыў работу і сабраўся разам з іншымі пакарыстацца запрашэннем, Васюк і ягоны знаёмы, не дачакаўшыся нас, адышлі. Пайшлі мы шукаць іх. Не знайшоўшы, затрымаліся пасядзесьць над водой. Раптам у адлегласці нейкага кіламетра прагучалі вістралі і сціхлі. Мы вярнуліся ў горад. Ужо па дарозе спаткалі засмучаных і перапалаханых знаёмых. Васюк не жыў. Той ягоны знаёмы быў падасланы з АК. Ён вывёў Васюка за горад, а там ужо іх чакалі.

Так гінулі адзін за адным мае знаёмыя і незнёмыя — мясцовыя жыхары Шчучынскай зямлі.

* * *

Бельм днём у цэнтры горада, на вуліцы, быў застрэлены настаўнік Аляксей Станкевіч. На такі разгул АК і паліцыі немцы не толькі што не реагавалі, але яшчэ памагалі ім.

Пад Лідай АК перабіла сям'ю Кучэйкі. Забілі маці, жонку, малых дзяцей. Калі Кучэйка скардзіўся немцам, тыя яго пасадзілі. Правялі таксама арышты ў самім Шчучыне. У арышце апынуўся доктар Гагалінскі, работнік Карапінскі, настаўніца Заблоцкая, настаўнік матэматыкі з Настаўніцкай семінарый, сяляне (Трукшын і Балабаны з Мураўёўкі і іншыя).

Чалавек ніводнага дня не быў упэўнены, што застанецца ў жывых, увесь час знаходзіўся пад пагрозай паліцэйскай або акаўскай кулі альбо нямецкага арышту.

Так надышла вясна 1944 года. Да гэтага часу сітуацыю ў самім горадзе ў нейкай ступені ратаваў украінскі вайсковы атрад. Украінцы спачувалі беларусам, а з гэтым падраздзяленнем лічыліся немцы і баялася яго АК. Вясной украінскі атрад немцы пачалі выводзіць са Шчучына. Набліжаўся фронт, верхаводамі становіліся ўзброенныя Лонданам і немцамі падраздзяленні Арміі Краёвай. Далей сядзець у такім становішчы я не бачыў сэнсу. Можна было дачакацца толькі смерці, а яна нашай справе не дала бы нічога. Каб нешта здзейсніць, трэба было захаваць жыццё.

Пасля двух гадоў работы, небяспекі і трывог пакідаў я Шчучын, устрывожаных бліzkіх, магілы продкаў і надыходзячы фронт. Перада мною было толькі невядомае, чужына, вайна. Але ехаў я не адзін. Быў жанаты.

Варшава

Наперад і наперад імчаўся таварны цягнік. Пусты састаў спыняўся часамі і стаяў доўгія гадзіны. На адкрытай платформе ехала нас чацвёра са Шчучына. Ноччу было халаднавата, але затое днём пражыла сонца. На станцыях было поўна войска і эвакуіраваных грамадзян з прыфрантавых мясцовасцей. Часамі наддзяталі самалёты. Начамі з неба асвятлялі зямлю завешаныя на парашутах агні. На нашых вачах бамбардзіравалі Беласток. Горад гарэў.

Упершыню ў жыцці прыходзілася нам пакідаць свой край. Пераяз-джаючы раку Буг, ціснуліся мне ў галаву думкі: ці прыйдзецца вярнуцца, а калі так, то як?

* * *

Варшава. Без параўнання жылося тут лепей, чым у гарадах Беларусі. Было тут даволі многа крамаў з рознымі таварамі. Афіцыйна гандлявалі золатам, што на Беларусі было строга забаронена. Не трэба было стаяць у чарзе за хлебам, можна было ездзіць пасажырскімі цягнікамі і высылаць лісты па пошце. А перш за ўсё важнае было тое, што чалавек хадзіў тут спакойна, не баючыся, што хтосьці знянаць пашле табе кулю ў патыліцу або плечы. Часам можна было трапіць на нейкую страляніну і тады трэба было ўцякаць як найдалей ад гэтага месца, каб не папасці ў акружэнне.

Былі апошнія дні ліпеня 1944 года. Да цэнтра горада далятала водгулле фронту. На захад адступалі нямецкія калоны. Набліжаўся фронт.

Надышоў жнівень. Было ўжо пасля поўдня. У горадзе завылі сіроны і гудзелі безупынна. Што гэта такое? — узікла пытанне. Скора з памяшкания на пятym паверсе, дзе мы жылі, убачылі мы ў некаторых пунктах горада слупы дыму. Пачаліся ўзрывы і страляніна. У Варшаве пачалося паўстанне.

Пад вечар страляніна ўзмацілася, рух на вуліцах спыніўся. Паўстанцы сталі разбіраць тратуары і ставіць барыкады. Ноччу хіба ніхто не спаў. Прыйшла раніца. Па вуліцы Маршалкоўскай пайшли яшчэ нямецкія танкі. Адзін з іх павярнуў у нашу вуліцу. Паўстанцы закрылі брамы, а да вокнаў ляцелі хлопцы з бутэлькамі з бензінам. Варожы танкі, напаткаўшы барыкаду, павярнуў назад і болей на нашай вуліцы танкі не паказаліся. Затое аднекуль час ад часу ўздоўж вуліцы пачалі жужжаць кулі.

Паўстаннем кіравала Армія Краёва. У адрозненні ад АК на Беларусі тутэйшая Армія трымалася згодна з інтарэсамі польскага народа, прыгрымоўвалася незалежнай лініі, мела падгрымку і давер у народзе.

Дзе-нідзе можна было таксама ўбачыць хлопцаў з павязкамі на рукавах, на якіх красаваліся літары: „PAL” і „AL”. Паўстанцікі энтузіазм ахапіў усё насельніцтва горада. Хлопцы непасрэдна ішлі ў бой, дзяўчата — у дапаможныя арганізацыі, старэйшыя будавалі і ўмацоўвалі барыкады, прарабівалі ў падвалах праходы з аднаго будынка ў другі, рабілі падкопы. Немцы ўтрымліваліся толькі ў некаторых пунктах горада.

У барацьбе прайшлі першыя дні. Водгулье фронту аддалілася, прыціхла. Нямецкія вайсковыя часці з усіх бакоў сталі акружаць горад. Скора удалося ім заняць незабудаваныя прасторы. Час ад часу сыпаліся і громам разрываліся бомбы. Білі гарматы і свісталі артылерыйскія снарады. Асабліва дакучалі гэтак званыя „каровы” — мінамёты. Калі іх зараджалі, тады чуваць было водгалац перасоўванай па падлозе шафы і разраз потым ляцелі адна па адной шэсць — сем мінаў, якія разрываліся, разбурали муры і нішчылі ўсё навокал.

То тут, то там уздымаліся ў неба слупы дыму. Гарэлі прыватныя дамы, сядзібы розных устаноў, бібліятэкі. Вечер разносіў попел і недагарэлья карткі паперы.

Скора перастала працаваць электрастанцыя і водаправоды. Насельніцтва засталося без электрычнасці, вады. У горад не пастаўляліся прадукты. Пачаўся голад.

Пад кіраўніцтвам і камандай акаўцаў ды пад нямецкім абстрэлам мы са шваграм Аляксандрам і іншымі варшавякамі хадзілі падваламі і падкопамі да склада з пшаніцай. Прынесенае збожжа забірала паўстанчае

войска, частку пакідаючу прынесшаму, а мы гэтую пішаніцу малолі ў ручных кавамолках і з атрыманай мукі пяклі на пліце аладкі. Ваду можна было дастаць толькі ў іскаторых водаразборных калонках і перад імі выстрываліся доўгія чэргі. Часамі было спакойна, але часта ў чаргу падалі гранаты і тады здараляся рознае.

Мы жылі ў ішвагра Аляксандра. Кватэра знаходзілася на апошнім, пятым паверсе. Пасля некалькіх дзён паўстання ў кватэру папалі снарады і ўсё загарэлася. Мы сталі туныць пажар, насілі ваду, сыпалі пясок. Ад нашай кватэры засталася толькі падлога, але рэнта дому ўцалела. Патушыўшы агонь, мы сталі разглядацца па пажарышчы і ў куце заўважылі паўметравы снарад тайшчынею ў ісікіх 25—30 сантыметраў. Не цяжка ўявіць, што сталася б з намі, калі б снарад разараўваўся падчас тушення агню. Сыпшы мы тады ў пустое памяшканне два паверхі ніжэй, а па нейкім часе перайшлі жыць у падвал.

Праходзілі дні, змаганне працягвалася. Немцы сістэмнай барабардзіравалі і абстрэльвалі квартал за кварталам. На небе гудзелі самалёты. Прывялі яны з дапамогай з Захаду. На парашутах пачалі скідаць пакункі. Вечер разносіў іх у розныя бакі, але большасць дабра трапляла ў нямецкія руки.

Пасля месяца змагання на ўсходзе зноў заварушылася. Пачалося наступленне савецкай арміі, але, дайпоўшы да Віслы, Спынілася. Тэрыторыю над Віслай трymалі ўжо ў сваіх руках немцы. Выбрацца з горада было немагчыма. Варшава і далей заставалася ў нямецкім акружэнні.

Паўстанчы энтузіязм, які раней ахапіў ўсё насельніцтва горада, з ходам баявых дзеянняў гас. Прывяліся насіць раненых і хаваць забітых. Дакучалі голад, няпэўнасць жыцця, безнадзейнасць. Агульний нормай стала пагаворка: што маеш зрабіць сёня, пакінь на заўтра, а што маеш з'есці заўтра, з'еш сёня, бо ніхто не быў упэўнены, ці дажыве да наступнага дня. Пачаліся наракані і расказванне анекдотаў пра акаўская паўстанчае кіраўніцтва. Многія жартавалі, што „Монтэр“ (кіраўнік АК на Варшаву) разманіраваў горад і на яго месцы парасце бор (Бор-Камароўскі быў галоўным камендантам АК).

У палове верасня трymаліся толькі цэнтральныя кварталы горада. Цяпер увесь цяжар ваенных дзеянняў лёг на гэтых кварталах. Ачэпленая паўстанчая Варшава яшчэ баранілася, але кожны ўжо бачыў, што сітуацыя паўстанцаў ёсьць зусім безнадзейная. Частка насельніцтва ва ўмовах голаду і бесперспектыўнасці пачала выходзіць з горада.

У канцы верасня пайшли чуткі, што кіраўніцтва АК вядзе пераговоры з немцамі. Надышоў каstryчнік. Армія Краёва аб'явіла капітуля-

цило і па загадзе немцаў прыказала насельніцтву пакінуць горад. Закінулі мы сваю маёmasць на плечы і разам з сям'ёй Аляксандра і іншымі пайшлі ў невядомае. Мінуўшы Маршалкоўскую вуліцу, уліціся мы ў агульны паток бежанцаў, які накіроўваўся ў бок чыгуначнай станцыі. Па абодвух баках вуліц стаялі ўзброенныя нямецкія салдаты. Маўчалі яны, моўчкі ішлі высыленцы.

Паход жыхароў Варшавы напамінаў паходальнае шэсце.

У Польшчы

У туманны, асенні дзень выйшлі мы з перасяленчага лагера ў Прушкаве і накіраваліся ў далейшую дарогу. Было слізка. На плячах нёс я ўсю сваю маёmasць. Паслізнуўся я і лёг у балоцістым рове. Пачаў карабкацца, уставацца, але не так лёгка гэта мне давалася. Добра пры гэтым мусіў я выглядаць. Аўгіння не вытрымала, рассмяялася, а я злаваўся.

Чыгуначнікі ўзялі нас на паравоз. Цямнела, калі даехалі да Жырардава. Людзі паказалі нам будынак, дзе можна было пераначаваць. Апякаваліся ім манашкі. Зайшлі мы туды. У даволі вялікай зале дзе-нідзе на падлозе ляжала салома. Скінулі мы з плячэй пакункі і прыселі на жменьцы саломы. „Так разам не можна, пакажыце шлібоную метрыку”, — запатрабавала манашка. „Добра, можам аддзельна, толькі каб яшчэ трохі саломы”, — папрасіў я. Манашка паставіла яшчэ хвіліну, відаць, не ведала, што рабіць, але зараз пайшла далей.

На другі дзень дабраліся мы да Камёна каля Скерневіцаў. Там, выходзячы з Варшавы, дамовіліся мы спаткацца. Аляксандр быў ужо на месцы. У падлозе вагона, якім яго разам з іншымі везлі на захад, палонныя выразалі дзіру, праз якую адзін за адным пакідалі вагон. Жонка Аляксандра, Часлава з малой Эвой і маці прыйшлі пазней. Іх вывезлі аж у Чанстахову і там высадзілі. Яны засталіся ў Камёне. Для нас не было ўжо там месца. Нанялі мы палову летніх кухні у суседніх вёсці Буды. А як з жыццём? Было па-рознаму. Мелі мы дантыстычную падрыхтоўку, захапілі з сабою дробныя інструменты і некаторыя лякарствы. З дрэва зрабіў я бормашыну. Сталі мы лячыць зубы, за што людзі плацілі нам хлебам. Прыйшла зіма, было холадна і голадна, бо часамі нават не мелі што есці.

Аднойчы пайшоў я раніцай за нечым у Камён. У вочы кінуўся мне небывалы да гэтага часу рух войска. На небе гудзелі самалёты. Абазнчала гэта, што руны ў фронт. Спешна вяртаўся я назад. На полі паміж Будамі і Камёном знаходзіліся нямецкія ўмацаванні, далей цягнуўся невялікі лес. Ледзь дайшоў я да яго, як надляцепі самалёты. Пачалася стралія-

ніна. На шчасце ў лесе раслі тоўстыя сосны і было дзе схавацца. З паўгадзіны круціўся я навокал такой адной сасны, пакуль самалёты адляцелі.

Вярнуўся я дахаты. Не сядзелася мне і задумаў схадзіць яшчэ ў краму ў Кавэнчын. Выйшаў я на дарогу і, калі быў ужо пры першых хатах Кавэнчына, надляпець нейкі самалёт і выпусціў уздоўж дарогі кулямётную чаргу. Я паваліўся ў роў. З адной хаты выскочыў нейкі чалавек, які, пабачыўши, што я ўстаў, схаваўся зноў. Вярнуўся я дахаты нічога не купіўши. Страляніна ўзмацилялася, асабліва вечарам і ноччу. Снарады разрываліся бымаланкі. На другі дзень ішло ўжо савецкае войска.

Прайшоў фронт, свабоднай стала дарога ў Варшаву. Трэба было вяртацца. У Скерневіцы завёз нас селянін з Будаў. На станцыі сабралася многа народу: салдат, перасяленцаў, прымусовых рабочых, якія вярталіся з Нямеччыны. Каля дзяўчат круціліся салдаты, жартавалі. Дзяўчаты вярталіся хіба на Беларусь, бо адзін салдат гаварыў ім: „Ельте, едьте, на Белоруссии много висельниц”.

Аляксандр вярнуўся з Камёна ў Варшаву ўжо раней. Знайшоў сабе пакой. Да яго зваліліся мы зноў. Пачалі разглядацца, чым тут заніца. Параілі нам паехаць на поўдзень Польшчы, у Красценка каля Новага Тарга, дзе праўбывалі дзеци з дзетдома з Варшавы. З расказаў я ведаў, што гэта прыгожая мясцовасць. „Вайной яна не знішчана, — разважаў я, — то хіба там можна жыць”. Паехалі, але хутка аказалася, што я ўсяго не ведаў. Да вайны гуралі жылі з турыстамі. У горах нямнога што расло. Цяпер туристаў не стала і мясцове насельніцтва само не мела што есці. На чацвёрты месяц разам з дзецимі з сірацінца вярнуліся мы ў Варшаву.

Сталіца Польшчы была амаль поўнасцю разбурана, жыць не было дзе. У той час сталі вербаваць у Прусію. Што ж было нам рабіць? Направіліся туды і мы.

У засценках УБ

На даху таварнага вагона прыехалі мы ў Ольштын. Тут намовілі нас падацца ў Біскупец, дзе неўзабаве даручылі мне арганізаціаць гарадскую адміністрацыю. У Біскупцы працаваў я два гады. Потым уладкаваўся я ў дырэкцыі энергетычнага аб'яднання ў Ольштыне і на работу даязджая з Біскупца.

Прыйшоў лістапад 1949 года. Аднойчы пад вечар выйшлі мы з жонкай у горад. На вуліцы падышло да нас двух работнікаў УБ (Ужэнду Бэзпечэньства). Трэба было вяртацца. У калідоры перад кватэрай чакалі яшчэ троє. Паказалі ордэр на вобыск і арышт. Спісалі ўсю маё масць і загадалі

ісці разам з імі. Ноч правялі мы ў падвале будынка УБ у Біскупцы, а раніцай адвезлі нас у Ольштын.

У камеры падвала УБ у Ольштыне, у якую пасадзілі мяне, было ўжо двух арыштантатаў. Я быў трэці. Усе мы паходзілі з Віленіччыны. Адзін з новых знаёмых называўся Гваздоўскі і жыў раней на вуліцы Кальварыйскай у Вільні. Пасадзілі яго за анекдоты. Расказваў ён смехатворныя здарэнні пра Сталіна, нехта данёс і ў выніку анекдатыст трапіў пад варту. Гваздоўскі па прафесіі быў радыётэхнікам і да вайны працаўваў на віленскай радыёстанцыі.

Другім таварышам па нядолі аказаўся малады хлопец па прозвішчу Станкевіч, родам з Шумска. З выгляду падобны быў ён на лагоднае ягня, але на сумлениі ў яго быў ужо адзін ці два міліцыянты. Станкевіч, нейкі Нарвайш, таксама з-пад Шумска, і яшчэ нехта (прозвішча не помнію) змовіліся ды ездзілі па ваяводстве і грабілі кааператывы, нападалі і забівалі знаёмых „стробіцеляў”. Грабежнікі, відаць, любілі прытым музыку, бо забіралі з сабою перш за ўсё гармонікі. „У Чырвонцы калі Біскупца былі мы таксама, — расказваў Станкевіч. — Улезлі мы там у хату нейкага мясцовага вармянка. Пачалі перашкуваць дом і знайшли ружжо”. У tym часе раздаўся нейкі выстрал. Зладзеі падумалі, што гэта набліжаецца міліцыя і сталі ўцякаць праз акно. Апошняга з уцекачоў гаспадар скапіў за ногі і не адпускаў. Астатнія злачынцы скапілі свайго калегу за галаву і намагаліся яго вырваць з рук гаспадара. Цягніці яны так нейкі час. Станкевіч не задумоўваўся над tym, чаму яны ўлезлі ў чужы дом, але ўсё разважаў, навошта вармянку патрэбнае было ружжо.

А ўбоўцы застаўлялі нас пісаць біографіі і дапытвалі аб усіх і аб усім. Не хацелі толькі слухаць пра Коцата. Аднойчы адзін з іх у размове са мною накінуўся на беларусаў. Паводле яго, беларусы — гэта выдумка немцаў. Разгарачыўшыся, пытаяў ён мяне: „Ну скажы, ці не так, ну гавары!” — „Беларускую Савецкую Рэспубліку стварылі камуністы”, — адказаў я. „Ах так! — жахнуўся ён і, памаўчаўшы хвіліну, дабавіў: — То ты з такей бечкі зачынаш? Добжэ, то мы цебе там высьлемы”. З гэтага часу мяне сталі штораз радзей выклікаць на дopyты. Аднойчы на спецыяльным бланку запісалі маё прозвішча, імя і іншыя персанальныя даныя, але не ўсё запісанае ў дакуменце паказалі мне, толькі загадалі падпісаць. Падпісаў.

Была ўжо зіма 1950 года. Выклікалі мяне з камеры, пасадзілі ў машину і завезлі на кватэру ў Біскупец. „Бяры ўсё, што лічыш патрэбным”, — сказаў мой апякун з УБ, не раскрываючы мэты гэтай паездкі. Узяў я сёе-тое для сябе і Аўгініі, хача нічога акуратнага мы тады не мелі.

Аўгінню трымалі аддзельна. Спачатку ў камеры яна была сама, але пазней падаслалі ёй нейкую псіхічну хворую жанчыну.

У лютым вызвалі мяне з камеры на верх, прывялі Аўгінню, аддалі нам віратку і ўсе асабістыя прадметы. Вечарам адвезлі нас на чыгуначную станцыю ў Ольштыне. Аўгіння расказала мне, што аднойчы запытлі ў яе: „Ці паедзеши з мужам у Савецкі Саюз? Муж едзе, вось яго подпіс”, і паказалі той бланк. Як потым аказалася, убоўцы напісалі ў ім, што я — грамадзянін СССР. Праверыўшы мой подпіс, жонка сказала: „Добра, падedu разам і я”, і таксама распісалася.

Цяпер везлі нас у Варшаву.

У варшаўскіх і легніцкіх саветаў

Была нядзеля. Раніцай убоўцы прывялі нас у нейкую браму на Празе, а пазней увялі ў прасторны пакой. Стаялі там канапы і мяккія крэслы, сядзелі савецкія салдаты. Доўга яны спрачаліся з убоўцамі і лаялі іх за тое, што не даюць ім спакою нават у свята.

Каля поўдня прыйшоў нейкі начальнік, здаецца ў чыне капітана, і са злосцю звярнуўся да мяне: „Ты што, думаў што мы вайну прайграем і не вернемся?” — „Я не вайсковец і вясняй стратэгіяй не займаўся”, — сам не ведаючы чаму, нечакана сказаў я. Гэта раздражіла капітана яшчэ больш. „У падвал з ім”, — прахрыпнёў.

Вывелі мяне з пакоя. Праз панадворак завялі ў падвал. Там зараз жа акружылі мяне малойчыкі з нажамі ў руках. „Рэзаць будзем”, — гаварыў адзін з іх. „Страліць будзем”, — гразіў другі, паказваючы на нейкое самаробнае ружжо, якое стаяла ў куце.

Моўчкі прыглядаўся я ім. „Што ж зробіш, — думаў я, — што будзе, то будзе”. Не рэзалі мяне і не стралілі, але затое паадрэзвалі ўсе гузікі ў адзенні. Трымаючагася за штаны, аднялі мяне ў камеру. Было гэта вельмі доўгае памяшканне з цементнай, павышіванай падлогай. Каменна-цагляныя сцены былі брудныя і вільготныя. Угары свяцілася адно за кратаванае акенца з паразбіваннымі шыбамі. Каля сцяны стаялі адны драўляныя нары.

Скурчыўшыся ад холаду, я прысёў на гэтыя нары. Да ваконца ў дзвярах падышлі салдаты. „Ты паглядзі, — гаварылі адзін аднаму, — вось сапраўдны польскі пан”. Каля яны адышлі і стала ціха на калідоры, у дзвярах зноў адчынілася акенца. „Ты кушаць хочешь?”, — пытаў нейкі салдат, мабыць, кухар. Растрэсены і прыбліты зваліўшайся на мяне бядой, я адмовіўся. „Ты всё-таки кушай”, — намаўляў ён далей.

У камеру падаслалі яшчэ двух. Абодва былі з Беларусі. Спалі мы ўтрох на адных нарах; двух клаліся ў адзін бок, а трэці — пасярэдзіне ў адваротны. Так было цяплеі. Зрэшты, інакш спаць было нельга.

Прайшлю некалькі дзён. Пачалі нас выклікаць на допыты. Загадвалі распранацца, пераглядалі і прашчупвалі адзенне. Аднойчы ўсіх вязняў, больш за дваццаць чалавек, пасадзілі ў грузавую машину. Прыселіся салдаты. „Лапаты ўзялі?” — пыталі іх саслужыўцы, якія заставаліся на месцы і, лаючыся, падавалі ім рылдёўкі ў кузайду. Машына скрунулася з месца. За намі застаўся горад. Ніхто не ведаў, куды нас вязуць.

Спініліся мы каля нейкай чыгуначнай пабочнай веткі, на якой стаяў таварны вагон з вугалем. У машину, на якой прыехалі, перагрузілі мы вугаль, а ў пусты вагон салдаты загрузілі нас. Загадалі нам памясціца ў адной палове вагона. У другой частцы пасяліся салдаты, якія нас пльнявалі. Атрымалі мы па кавалку салёная рыбы і збанок вады на ўсіх.

Прыйшла ноч. Вагон падчапілі да паравоза. Усе мы былі перакананы, што вязуць нас на ўсход. Пачало развідняцца. Адзін з вязняў, родам дзесяці з-пад Баранавічаў, доўга прыглядаўся цераз шчыпіну ў вагоне. „Знацеце, — урэшце прамовіў ён, — бачу будынкі з стромкімі чарапічнымі дахамі. Нас вязуць на заход”. Так было ў сапраўднасці. Каля абеду апінуліся мы на станцыі Легніца, дзе чакаў „чорны воран”, які па некалькі чалавек перавёз нас у турму.

На турэмным калідоры загадалі нам стаць тварам да сцяны. Потым выклікалі па прозвішчах і забіralі. З аднаго пакоя, хіба канцылярыі, даносіліся жахлівія слова: „расстряляць, расстряляць”. Астаўшыхся на зад пасадзілі ў „чорны воран”, з якога нельга было нічога пабачыць. Адчувалася, што вязуць нас дзесяці цераз поле. Час ад часу, як перуны, трэскалі недзе недалёка нейкія выстралы.

Воран астанавіўся, арыштаваным загадалі выходзіць. Аказалася, што папалі мы ў нейкі маёнтак. Дом з панадворкам быў агароджаны калючым дротам. Звонку на варце стаялі салдаты. Адкрылася брама і апнуліся мы за дратамі. Аўгінню забралі аддзельна.

Тут аддыхнулі мы свабаднені. Маглі прабываць на панадворку, карыстацца свежым паветрам і вясеннім сонцем.

Неўзабаве мы даведаліся, што мясцовасць называецца Краева. Стрэлы, якія даліся да нашых вушэй, паходзілі са стрэльбішча. Словы „расстряляць” датычылі тых, якіх ад нас забіralі, пераважна вайскоўцаў, і абазначалі, што нельга іх саджаць разам, а толькі па раскідаць па камерах.

У Краеве былі мы амаль тры месяцы. Два із трох разы „воранам” вазілі нас у Легніцу. Там зноў спісвалі маю біяграфію, дапытвалі, але

Цяпер рабілі гэта ветліва.

У пачатку чэрвяня, здаецца дзевятага, зноў завезлі нас у Легніцу і пасадзілі ў таварныя вагоны. Цяпер ужо сапраўды ехалі мы на ўсход. Ноччу пераехалі раку Буг і вагоны спыніліся. У пабліzkіх кустах не змаўкалі салауі. Вось як, пасля шасці гадоў, прыйшлося зноў прайзджаць цераз Буг.

„На родзіну”

Некалькі дзён пратрымалі нас у берасцейскай турме, потым пасадзілі ў „сталыпінскую” вагоны і павезлі далей на ўсход, на „родzinу” як нам гаварылі. Было цесна і душна. Спыніліся мы аж ва Усоллі пад Іркуцкам. Быў дзевяты дзень ліпеня 1950 года.

Ва Усоллі размяшчаліся вялікія лагеры. Людзі расказвалі, што раней прабывалі ў іх палонныя японцы. Цяпер у некаторых лагерах трymалі крымінальнікаў, іншыя пуставалі. У пусты змясцілі наш транспарт. Ганялі нас на работу пры будаўніцтве. Было сяк-так, калі працаўвалі мы самі. Бяда пачыналася, калі прыходзілася працаўваць разам з крымінальнікамі. У дзевяноста працэнтах быў гэта расейцы. Абкрадалі нас з усяго, што яшчэ захавалася пры нас, а пры гэтым абзывалі нас фашистамі.

Прайшоў жнівень. Аднойчы некаторых з нас адклікалі з работы ў лагер. Там ужо чакала грузавая машына. Па спіску пасадзілі нас у грузавік і ў дарогу. Куды нас вязуць? Ізноў нічога нам не вядома. Цяпер не было пры нас стражнікаў, а толькі адзін эмгэбіст (супрацоўнік МГБ — Міністэрства дзяржаўнай бяспекі).

Прывезлі нас у саўгас імя Дзяржынскага і парайлі ўладкавацца на работу. Атрымалі мы бланкі з многімі пытаннямі наконт адукцыі, прафесіі і т.д. На другі дзень мяне і Аўгінню вызвалі ў аддзел кадраў. „Вам з вашай адукцыяй няма чаго тут рабіць. Едзьце лепши ў горад”, — сказала кіраўнічка аддзела. „То мы вольныя?” — запытала з недаверам Аўгіння.

„Так, вольныя. Вось вам спраўкі на пашпарты”, — заявіла кіраўнічка.

На сустрэтай у дарозе машыне даехалі мы ў Іркуцк. Там спыніліся ў так званай гасцініцы МГБ. Была гэта, здаецца, нейкая спартыўная зала, у якой стаялі нары пры нарах. Начавалі ў ёй жанчыны і мужчыны разам, чалавек каля сотні. Былі там беларусы, літоўцы, латышы, украінцы і трохі расейцаў. Усе між сабою размаўлялі па-свойму, але калі даходзіла да нейкай гарачай спрэчкі, тады ўсе пераключаліся на расейскую мову.

На другі дзень пайшоў я шукаць работу. Усюды, дзе я заходзіў, патрабавалі пашпарт. Аказалася, што каб атрымаць нейкую работу,

трэба было мець пашпарт. Падаліся мы тады ў пашпартны стол, аде там патрабавалі спраўку з месца работы, бо інакш пашпарт не выдацуць. Адным словам, апынуліся мы ў зачараваным коле. Што рабіць нам — пакінутым у чужым горадзе на волю лёсу — без работы і грошай?

Пайшлі мы ў МГБ. Калі яны нас сюды прывезлі, тады няхай дадуць нейкую магчымасць жыць. Начальнік па такіх справах, малады і прыгожа апрануты ў цывільнае эмблему, прыняў нас з насмешкай. Меў да нас прэтэнзію, што не засталіся мы ў саўгасе і пацешні ў нас словамі: „Вы умственной работы у нас не получите”. Нічога не дабіўшыся, вярнуліся мы назад.

Старэйшыя жыхары з залы парайлі нам звярнуцца да аднаго маёра (прозвішча яго ўжо не помнію). Быў гэта пажылы чалавек. Выслухаў ён нас ветліва і спагадліва, а потым напісаў пісмо ў пашпартны стол. Цяпер пашпарты нам выдалі.

Сталі мы працаваць у будаўніцтве. Насілі цэмент, цэглу, рабілі парадак на пляцы будовы. Згадзіліся на месяц. Меркавалі, што за гэты час спішамся з роднымі, трохі заробім і вернемся на бацькаўшчыну.

Зарплата атрымалася невялікая. Плацілі за зробленас. Тым часам на будове майстры спачатку клалі цэглу, а потым разбралі ўсё гэта, бо выходзіла, што не робяць яны паводле плана і т. д. Словам, працаваць то мы працавалі, але работы відаць не было, тым больш і грошай.

Цешча, даведаўшыся пра наша становішча, прадала адзіную карову і прыслала нам грошы. Падаслалі таксама мае браты.

Прайшоў месяц. Пайшлі мы да начальніка аддзела кадраў звольніцца з работы. Спачатку не хацеў ён згадзіцца, адмаўляў нас ад гэтай задумы. „Помніце, — гаварыў ён, — паедзецце туды, а па нейкім часе прывязуць вас назад і тады будзецце ў горшых абставінах, чым цяпер”. Мы ўсё-такі ўперліся ехаць. На станцыі падышло да нас нейкі мгэбіст, яшчэ раз праверыў усе нашы дакументы. Над'ехаў цягнік. Бывай Іркуцк! Падехалі!

На бацькаўшчыне

Цэлы тыдзень ехалі мы з Іркуцка ў Вільню. Пасля дзвеяці гадоў блукання па свеце цяпер і свая Вільня паказалася дзіўнай — знаёмай і адначасна чужой.

Прыехалі браты і Аўгінню забралі на вёску. Я застаўся ў горадзе ў цёткі. Трэба было шукаць работу.

Пайшоў я з дамавой кнігай у міліцыю прапісацца. „Нельзя”, — сказаў мне ў міліцыі і растлумачыў гэта тым, што ў доме быццам замала

„жилой площади”. Пачаў я шукаць работу — адусюль адсыпалі мяне з нічым. У некоторых установах часам пават і абяцалі нейкі занятак, але на другі дзень адказвалі. Не было нават дзе зарэгістравацца як беспрацоўнаму.

Жыццё без праціскі пагражала пакараннем. Нічога не атрымаўшы ў горадзе, паехаў я да брата ў Юшкі. Там цяпер была таксама Аўгіння. Зваліліся мы на карак брату, а ў яго самога была свая сям'я і свае клопаты.

Праходзілі дні, а мас выезды ў Вільню ў пошуках работы заставаліся безвыніковымі. У пяці кіламетрах ад Юшкоў, у Бярозаўцы, кіраўніком школы працаваў мой калега з універсітэцкіх часоў — Чартовіч. У адну нядзелю пайшоў я наведаць яго. „Еду ў Вілейку. Давайце паедзем разам у раённы аддзел народнай асветы. У школы зараз уводзяць польскую мову і патрэбны настаўнікі, якія яс ведаюць. Уладкусцеся на работу ў школьніцтве”, — парыў ён нам.

Цёмнай ноччу пайшлі мы з ім у Меднікі, дзе доўга прыйшлося ча-каць аўтобуса ў Вільню. У рэшце рэшт неяк дабраліся ў Новую Вілейку. У районе прыняў нас сам кіраўнік Апанееву. Трохі распытаў ён нас пра нашы кваліфікацыі і працоўны стаж і ў вініку прыняў нас на работу ды назначыў настаўнікамі ў сямігадовай школе, якая яшчэ арганізавалася, у вёсцы Старое Сяло. Щастлівы, што маєм работу, вяртаўся я ў Юшкі.

Старое Сяло

Ад Юшкоў у Старое Сяло — сем кіламетраў. У той час Старое Сяло налічвала каля трыццаці хатаў. Усе будынкі тут былі драўляныя і пакрытыя саламянай страхой. Электрычнасці ў вёсцы не было. Вечарамі і ноччу па хатах святліціся газавыя лімпі. Да найбліжэйшага аўтобуснага прыстанку трэба было ісці сем кіламетраў палявымі дарогамі цераз узгоркі і кусты ў Тургелі або Раканцы.

Школа ў той час мела яшчэ толькі пяць класаў, якія размяшчаліся ў трох пакоях двух вясковых хатаў, аддаленых адной на чвэрць кіламетра. Былі гэта хаты Петрусеўчы і, здаецца, Станкевіча, якіх вывезлі ў Рассею.

У школе працавалі троє настаўнікаў: двух рассейцаў — кіраўнічка Пікалава з Тамбўскай вобласці і Тулупаў недзе з-пад Масквы, і мясцовай настаўніцы Крупіцкай. Цяпер дайшло яшчэ нас двое. Школу наведвала каля паўтары сотні дзяцей. Усе яны гаварылі па-беларуску, але навучанне вялося на расейскай і польскай мовах. Насельніцтва Старога Сяла

і навакольных вёсак таксама гаварыла па-беларуску, але ўсе яны пісаліся палякамі, бо гаварылася, што палякаў не бяруць у войска. Тут і ў такіх умовах трэба было пачынаць сваю працу. У такіх абставінах падтрымоўвала мяне на духу свядомасць, што праца гэтая будзе сярод сваіх і для сваіх.

Кіраўнічка школы Пікалава мела дакументы, што закончыла яна толькі сем класаў. Ледзь мінулі два тыдні маёй працы, а ўжо прыйшло для мяне назначэнне на пасаду дырэктара школы. Паехаў я ў райана праціць, каб мяне звольнілі з дырэктарства, але задаволіць маю просьбу адмовіліся. Тым часам абражаная Пікалава каго магла пачала настаўляць супраць мяне. Выйшла так, што ледзь пачаў працаваць, а ўжо пачаліся інтрыгі чужынцаў. У выніку ўсяго гэтага Пікалаву перавялі ў суседнюю школу, а пазней за нейкае парушэнне зусім вызвалілі з работы. Так і прайшоў школьны год. Прыйшоў нам яшчэ адзін клас, шосты, а памяшканні засталіся тყя ж самыя.

Яшчэ вясною падаў я ў райана распрацаваны праект рамонту і разбудовы школы. З майм праектам згадзіліся. Клопатаў прыбывала. Летам пачаўся рамонт памяшканняў, потым пачалася дабудова двух залаў.

З пачатку новага навучальнага года змяніўся настаўніцкі састаў. Выехаў Тулупаў, а прыехала сям'я Мацейкаў — бацькі з дачкою, усе троє настаўнікі. Трэба было іх уладкаваць на работу, прыдбаць кватэрну. Усё неяк памалу ўладжвалася. Акрамя нармальнай навучальнай работы трэба было наглядаць за расаднікам садовых дрэў, у якім дзеці вучыліся дзягільдзіц і размнажаць сады. Арганізаваліся курсы для дарослых у рамках сямігодкі. Выкарысталі мы валы, якія цягнуліся каля вёскі, і грамадскім чынам школа пачала рабіць сажалку. Давала гэта для вёскі запас вады на выпадак пажару, а таксама месца адпачынку над вадой. Так у працы і клопатах прайшоў другі школьны год. Не шкада было трапіць свае сілы, бо працавалася, як раней я гавараў, сярод сваіх і для сваіх. Хацелася змяніць выгляд драўлянай з саламянымі страхамі, адсталай, і як гаворыцца, адгароджанай ад рэшты свету дошкамі, вёскі.

З раённага выканаўчага камітэта прыязджалі ў розных справах усялякія ўпаўнаважаныя, нейкія прыблуды ліха ведае адкуль. У першую чаргу пхаліся яны ў школу, мяшалі ў жыцці і ў работе, надаядалі насельніцтву. Давялі яны да таго, што паехаў я ў райана зноў прасіць, каб звольнілі мяне з пасады дырэктара. Раённы начальнік, паўжартам і напаўсур'ёзна сказаў: „Раней пасадзім, а пазней звольнім”. Так яно і стала-ся.

У руках МГБ

Апошня дні кастрычніка. Мне паведамляюць, што на 29-га вызываюць мяне ў Міністэрства асветы. Трэба падрыхтаваць справаздачу з работы школы. На ўсе бакі разаслаў я настаўнікаў за матэрыяламі для справаздачы, а сам сядзеў да познай ночы. Падрыхтаваўся. Раненька выйшаў я ў Раканцы на аўтобус, не развітаўшыся нават з бліzkімі.

У міністэрстве прынялі мяне ветгіві, пра тое-сёе папыталі, пахвалілі, а наканец запыталі, куды цяпер я пайду. „У Вілейку, у раённы аддзел народнай асветы”, — адказаў я.

Задаволены выйшаў я на вуліцу. На рагу, перад касцёлам св. Анны, падышлі да мяне два нейкія тыпы і назвалі маё прозвішча. „Хто яны таякія, адкуль мяне ведаюць?” — праляцела думка ў галаве. „Ездзець ў Вілейку? — адзін з іх пытаў далей. — Пойдзем, у нас свая машына”. Махнуў ён рукою і машына пад'ехала. Мне ўсё стала ясна і я ўжо нічога не пытаў. Мяне арыштавалі.

У нейкім пакой пры колішній вуліцы Ахварнай спісалі першы пратакол. Потым завялі мяне ў падвал гмаху МГБ. Зноў пачалося следства.

У камеры было двое літоўцаў — былых партызан. Адзін з іх быў партызансікам начальнікам у Эйшышскім раёне. Арыштантам днём спаць было забаронена. Але што нейкі час давалі ў камеру нейкую кнігу. Сядзей тады чалавек над кніжкай і пачынаў драмаць, але тут жа адзываліся стражнікі і пачыналі крычаць: „Нельзя спать!” або „Ты спишь??” Ноччу, асабліва ў першыя дні, забіралі на верх дзеля следства.

Дзесьці ў гмаху час ад часу голасна плакала дзіця. „Ці ж маіх таксама прывезлі сюды? — думаў я і эта мяне раздражняла ды непакойла. — За што ж цяпер мяне арыштавалі?” Аказалася, што калі я вучыўся, то належалі да студэнцкіх арганізацый; быті гэта несавецкія арганізацыі і цяпер пры савецкай уладзе я за гэта быў прызнаны вінаватым. Працаўяў я ў сваім жыцці таксама і ў несавецкіх установах, за што таксама абвінавачвалі. Падчас вобыску ў кватэры забралі, між іншым, выдадзеную ў 1919 годзе ў Варшаве кніжку „Крэсы всходніе”, якую цяпер, у 1952 годзе прызналі антисавецкай. Абвінаваці мяне таксама ў трыманиі крамольнай літаратуры.

Са Шчучына прывезлі трох жанчыні: жонку бурмістра пры нямецкай акупациі Ліневіча, нейкую багамолку Марыю Зінкевіч і Надзю Бузіловіч, тады ўжо пад іншым прозвішчам. Яны паказалі, што падчас нямецкай акупациі выступаў я на нейкіх мітынгах і розна гаварыў на Стالіна. Хаця я на мітынгах не толькі што не выступаў, але і не быў на іх, то

як мне, апынуўшамуся пад замком, даказаць сваю невідаватасць? Пры жыцці Сталіна, у часе культу яго асобы, абвяргнуць абвінавачанні было проста немагчыма.

Не меў я жалю да жонкі бурмістра Ліневіча, ні да цёмнай багамолкі Зінкевіч. Былі гэта людзі з акаўскага лагера, якія выдавалі немцам, а то і самі забівалі нашых людзей. Але Надзяя Будзіловія, свая... Яе мужа ў час акупацыі забілі акаўцы. Ёй самой, як адзінокай асобе, пагражалаў вываз на прымусовыя работы ў Нямеччыну. Пасля, калі яе бацька стаў беспрацоўным, узяў я яго да сябе на работу. Цяпер яна так мне аддзячыла. У мяне не было б да яе жалю, калі б яна гаварыла праўду. „Прыпомі, — звярнуўся я да яе, — ці ты не памыляешся. Я ж на мітынгах не быў”. „Быў”, — пацвердзіла яна.

Следства цягнулася, а вёў яго, наколькі я зарыентаваўся, Ленскі, яўрэй з ковенскай Літвы. Яго начальнікам быў нейкі расеец. Абодва яны не былі мясцовымі жыхарамі, не жылі тут ні пры польскай уладзе, ні пры нямецкай акупацыі. Не ведалі яны ні ранейшага тут жыцця, таксама як іх начальнікі. Усе дзеянні мясцовых людзей ацэнывалі яны так, быццам бы тыя адбываліся ў Савецкім Саюзе, пры савецкай уладзе і расцягвалі на іх пазнейшыя савецкія законы.

Калі на допытах расказваў я пра ўчыненыя акаўцамі на Лідчыне пры нямецкай акупацыі забойствы мясцовага насельніцтва, адзін з начальнікаў адказаў: „Нам няма да гэтага ніякага інтарэсу, калі польскія нацыяналісты забівалі нацыяналістаў беларускіх”. Як відаць, тыя беларусы, якія падтрымалі савецкую уладу ў Заходній Беларусі ў 1939—1941 гадах, супрацоўнічалі з ёю, за што іх пазней расстрэльвалі АК, у вачах прыехаўшых цяпер сюды начальнікаў МГБ лічыліся ўсяго беларускімі нацыяналістамі. Што ж было з такімі начальнікамі гаварыць?

Следчыя прыходзілі да мяне са штораз новымі прозвішчамі вядомых у Вільні беларусаў, патрабуючы ад мяне абвінавачваючых іх паказанняў. Выглядала, што хацелі зрабіць з імі тое ж, што і са мною.

У лютым 1953 г. следства закончылася. Згодна з крымінальным кодэкsem Рассейскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі быў я абвінавачаны ў злачынствах, прадугледжаных у артыкуле 58, пункты 3, 4 і 10. На суд мяне завезлі на спецыяльную машыну так, каб ніхто не мог пабачыць, як мяне саджалі ў яе і як выводзілі. Я таксама нікога не мог пабачыць. Пачаўся судовы разбор. У зале быў брат Язэп, некаторыя сямейнікі і знаёмыя, якія неяк даведаліся пра тэрмін працэсу. Суддзя запытаў, ці я прызнаюся да віны. „Не, — адказаў я. — Прызнаюся, што належалаў да студэнцкай арганізацыі і іншых згуртаванняў, што працаваў,

бо з гэтага жыў; а жыў я не ў Савецкім Саюзе і прытым супраць савецкай улады не выступаў, бо быў я малады і не меў да яс ніякага дачынення". Сведкаў, якіх я прасіў, у суд не вызвалі. Не зрабілі таксама вочнай стаўкі з асобамі, якіх я патрабаваў.

Прыгавор. З аднаго пункта 58 артыкула далі 25 гадоў лагера, з другога пункта таго ж артыкула — 25 гадоў, з трэцяга (за кніжку аб усходніх крэсах) — 10 гадоў. Атрымалася, адным словам, нямала. „Суд не паклапаціўся нават, каб апрацаўваць свой уласны прысуд, а перапісаў толькі тое, што напісаў ужо пракурор”, — пісаў я ў пазнейшых скаргах. А напісаў я іх нешта з дзесяць.

Чорным ходам вывелі мяне з суда ў машыну. Дарма пільнавалі сваякі і знаёмыя ў браме і на вуліцы. Не пабачылі яны мяне, ні я іх. У падвале МГБ увялі мяне ў доўгую, халодную камеру. Астаўся я сам адзін з цяжкімі думкамі. Зрабілі ўсё, каб мяне павольна знішчыць. Пры столькіх гадах лагераў перада мною была толькі адна безнадзейнасць. Не хацелася і жыць. Штохвіліна праз акенца ў турэмных дзвярах заглядаў у камеру стражнік.

За што?

Як да ўсяго гэтага дайшло? Склалася на гэта многа прычын.

Арганізаваліся калгасы. Сяляне ў Старым Сяле ў калгас тады не пайшли. У школе сторажамі працавалі Казлоўскі і Масевіч, у якіх была свая зямля. Раённыя ўпаўнаважаныя запланавалі пачаць калектывізацію менавіта з іх. Уладзіць справу са сторажамі загадалі мне. Я пагаварыў з адным, потым з другім, але яны пра калгас нават думаць не хацелі. Што ж тады мог я зрабіць? Нічога. Так і перадаў я райупаўнаважанаму, што абодва не хочуць паступіць у калгас. Тады сталі патрабаваць ад мяне звольніць іх з работы. „Добра, — сказаў я, — але дайце мне гэтыя загад на пісьме”. Яны не згадзіліся даць мне пісульку, а я не згадзіўся звольніць сторожаў. Так і пачаўся разлад паміж мною і раённымі ўпаўнаважанымі.

Усё раённае начальства, якое прыязджаля ў вёску, у першую чаргу заходзіла ў школу. Калі ты іх добра прыняй, накармі і напаій — усё было добра, але калі не змог так зрабіць — пачыналася бяда. А на настаўнікаў у гэтыя перыяд адміністрацыя накладала многія дадатковыя абавязкі. Настаўнікаў выкарыстоўвалі і пры арганізаванні калгасаў, і пры падрыхтоўцы выбараў, і пры агітацыйнай работе, і пры праганадаванні унутранай дзяржаўнай пазыкі, і пры многіх іншых акцыях. Дакучалі нам гэтыя райупаўнаважаныя і мяшалі ў работе. Найважнейшым выдаваў

нейкі Грыцай, з тварам у востпінах, украінец па нацыянальнасці. Ведаў я, што гэта п'яніца. Прыйшоў ён вось аднойчы да мяне ў школу і адразу пачаў прад'яўляць нейкія прэтэнзіі. Для мяне стала ясна: бойся яго і дагаджай. Каб прыйшоў ён і пачаў адносіцца па-чалавечы, дык прыняў бы яго, але калі стаў кідацца як сабака, не хацеў я з ім гаварыць, не пачастаў і не напаіў. Хадзіў ён тады па вёсцы і збраў матэрыялы аб школе. Мераў настаўніцкія ўчасткі, каб праверыць ці не замнога ў іх зямлі. Не падабалася яму, што я трymаў пчол, што вучні ходзяць у касцёл. Каб адчапіцца ад яго, замест напаіць (баяўся, што на адным разе не скончыцца, а піць я не любіў), напісаў я скаргу ў раённую ўправу. Пасля гэтага Грыцая, праўду кажучы, „выспавядалі” і адхілілі ад школы, але ён пачаў супраць мяне настаўляць МГБ. Пачаліся ягоныя частыя выпіўкі ў настаўніка Мацейкі. Гаспадар, у якога жыла сям'я Мацейкаў, перасцерагаў мяне перад сваім кватарантам. Я таксама меў свой погляд на асобу Мацейкі, а дапамог мне ў гэтым ягоны расказ.

Мацейка быў родам дзесяці з-пад Маладзечна. Безумоўна, па прозвішчы і па паходжанні ён быў беларусам. Кім ён падаваўся пры Польшчы, таго не ведаю. Беларусам пісаўся, калі Заходняя Беларусь апынулася ў складзе Савецкага Саюза. Жонку, карэнную польку з-пад Кельцаў, так тады навучыў гаварыць па-беларуску, што па мове піхто не пазнаў бы, што яна полька. Зрэшты, калі скапітулявала Польшча, яна таксама запісалася беларускай. Дома тады ўсе гаварылі па-беларуску.

Але вось ягоны расказ. Перадвойной, калі адбываліся выбары ў польскі сейм, у тую мясцовасць, дзе ён працаваў, прыехаў прадстаўнік нейкай беларускай партыі правесці мітынг. У змове з камендантом польской паліцыі Мацейка яго так напаіў, што той мітынгу не правёў і паехаў з нічым. Гэтым сваім „подзвігам” падвыпіўшы Мацейка хваліўся мне. Відаць, хацеў такім чынам паказаць свой спрыт. А ў мяне ўмацоўвалася перакананне, што калі быў ён на паслугах паліцыі, значыць — прадажная душа.

Усё-такі ў той час, калі я быў дырэктарам школы, жылі мы з Мацейкамі добра, бывалі адны ў другіх. Не было між намі недаразумення. Непакоілі мяне аднак частыя выпіўкі Грыцая ў іх. Меркаваў я, што нешта нядобрае яны задумоўваюць.

Быў нейкі час, што хлопцаў не прызываў ў войска. Праўдай было, што нехта спецыяльна распускаў чуткі, што ў войска не бяруць палякаў, а толькі беларусаў і іншыя нацыянальнасці. У такой сітуацыі ўсе жыхары вёскі запісаліся палякамі. Але вось у час майго дырэктарства юнакоў сталі прызываць у армію. У Старым Сяле прызыўнікі сталі хавацца. Раённае начальства прыйшло да вываду, што нехта арганізуе мясцове насель-

ніцтва да супрацўлення. У вёсцы толькі я адзін меў выпшэйшую адукацыю і на мяне ўпала падазрэнне.

Пачаткам праследу паслужыў усё-такі данос з акаўскага лагера са Шчучына. Данес на мяне настаўнік Качаноўскі, які ў той час прыехаў са Шчучына ў Новавілейскі раён арганізаваць польскія школы. Мгэбісты ані словам не ўспомнілі аб ім падчас следства, але аб даносе расказалі мне пазней работнікі раёнага аддзела народнай асветы ў Вілейцы. Па даносе Качаноўскага абвінавацілі мяне ў тым, што я супрацоўнічаў з немцамі ў часе акупацыі. У сапраўднасці я працаўваў у краёвых установах, а сам Качаноўскі працаўваў непасрэдна ў немцаў, у нейкай гаспадарчай арганізацыі, якая наглядала за працай млыноў. У той галодны час было гэта надта выгаднае месца. Сам ён мне аб гэтым хваліўся. Яго не абвінавацілі, а мне сталі даказваць віну. Чаму?..

Чатыры гады на Усходзе

Ва ўсім гэтым характэрнае было тое, што ніхто з майго боку, з тадышніх калег па работе, ніводзін з жыхароў Старога Сяла не выступіў у маёй справе.

Жонка час ад часу, не раз пехатою, у мяцеліцу ішла ў Вільню, каб нечага пра мяне даведацца або нешта падаць. Дзеці з яе класа заставаліся ў школе самі і так сядзелі щіха, што кіраўніцтва школы не раз і не ведала, што няма настаўніцы. Дзеці спачувалі сваёй выхавацельцы і такім чынам выказвалі ёй сваю падтрымку. Падчас адсутнасці настаўніцы дзеці вучыліся самастойна і калі вясной прыйшлі экзамены, вынікі атрымаліся надта добрыя. Пазней гаварылі, што нават сам Грыцай быў здзіўлены высокім узроўнем ведаў. А тады быў ён яшчэ больш важным чыноўнікам, паколькі ўдзельнічаў у школьніх экзаменах.

А вось што аб усім гэтым пісаў тадышні стражнік парадку і законнасці, пракурор Віленскай вобласці, нехта Г. Токараў у 43 нумары газеты „Молодёжь Литвы” ад 1 сакавіка 1953 г. у артыкуле „Быть бдительным всегда и всюду”. Двойчы спасылаючыся на Сталіна і іншых класікаў марксізму-ленінізму, пракурор Токараў у доўгіх уводзінах расказваў, што ад пачатку існавання Савецкага Саюза з капіталістычнага боку ў краіну рабочых і сялян пранікалі ўсякіх масцей шкоднікі, дыверсанты, ішпіёны, тэрарысты і т.п. Далей ён даказваў, што ў ролі арганізатора ішпіёнска-шкодніцкай работы выступіў амерыканскі імперыялізм, агенты якога сваю падрыўную дзейнасць накіроўваюць на важнейшыя ўчасткі сацыялістычнага будаўніцтва. У сувязі з гэтым прызываў ён грамадзян быць

пільнимі, распазнаваць ворагаў і выяўляць іх. Пасля такай падрыхтоўкі аўтар адкрыта б'е ў цэль. Вось у чым Токараў адвінаваціў мяне: *Толькі в результате потери политической бдительности со стороны работников Министерства просвещения Литовской ССР презренные враги трудящихся — буржуазные националисты кое-где пролезли на работу в наши советские школы и делали своё грязное дело. Например, некий Ярмолович В. А. в 1937—1938 гг. состоял в националистической организации, был редактором журнала, в котором помещал статьи антисоветского, клеветнического характера. В период гитлеровской оккупации — с 1942 по 1944 г. Ярмолович вёл активную контрреволюционную пропаганду, распространял среди населения антисоветскую литературу. Немецко-фашистские власти назначили Ярмоловича мировым судьёй. Выполняя эту роль, Ярмолович жестоко расправлялся с патриотами нашей Родины. С приходом советской власти Ярмолович сумел замаскировать своё предательское лицо. Он устроился учителем, а затем — директором семилетней школы Ново-Бильскаго района, где проводил среди учащихся вражескую работу.*

Или такой пример: сын кулака Глодас Т. И. (...)

Благодаря бдительности и патриотизму школьников, контрреволюционеры Ярмолович и Глодас разоблачены, арестованы и преданы суду.

Вось якая ў яго праўда, законнасць і справядлівасць.

* * *

Вырашыў я абскардзіць судовы прыгавор і папрасіў даць мне паперу напісаць апеляцыю. Далі адну картку. Напісаў і перадаў. На гэтым усё і скончылася.

Пасля некалькіх дзён знаходжання ў падвалах МГБ перавезлі мяне на Лукішкі. У камеры было некалькі чалавек, самая моладзь. У суседній камеры пачулі, што прывялі некага новага, і зараз жа пастукалі з пытаннем, хто гэта такі. Адстукалі маё прозвішча. Зараз потым перадалі мне, што побач, у наступнай камеры сядзіць мой знаёмы, магістр Марыян Пецокевіч.

Ужо на Лукішках высветліў я тайну дзіцячага плачу ў засценках МГБ. Аказалася, што ў арыштаванай групе студэнтаў была цяжарная студэнтка, якая ў падвале нарадзіла дзіця і гадавала яго. У турме было лягчэй, чым у МГБ, бо можна было спаць і начамі не мучылі следствам. Але па нейкім часе вывезлі мяне з Лукішак у перасыльную турму, дзе ў камеры трymалі па некалькі дзесяткаў чалавек. Амаль усе — літоўцы. У камеры быў свой парадак. Дзены пачынаўся і канчалася малітвай і спяван-

нем гімна „Летува тэвыне мусу” (Літва — наша бацькаўшчына). Тут нам аб'яўлі аб смерці Сталіна, а зала гэтую вестку прыняла крыкам палёгкі.

У пачатку сакавіка, здаецца якраз на Казюка, пагрузілі нас у таварныя вагоны. Цягнік накіраваўся на ўсход.

* * *

На Усходзе прабыў я чатыры гады. Камісія Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР перагледзела маю справу і распараадзілася звольніць мяне з лагера. Не вярнуўся я тады ў Старое Сяло, а ў Кавальчукі. Там працавала Аўгіння.

І што было мне рабіць далей? Хаця я быў свайго роду рэабілітаваны, але з мінулага я ведаў, што тут я буду грамадзянінам горшай катэгоріі і ўвесь час буду знаходзіцца пад вядомай „апекай”. Памятаў я таксама, як цяжка было дастаць работу. Рацьёў я нідзе не хадзіць, нікога не прасіць. Меркаваў я, што лепш выехаць, чым быць парабкам на сваім або рабіць чужую работу на сваёй зямлі сярод сваіх. Ізноў прымала чужая зямля.

* * *

Калі мяне арыштавалі, Аўгіння засталася з шасцімесячным Андрэем. Мацейка ў тым часе быў ужо завучам у школе. Я разлічваў, што ён часам хаця спагадае маёй сям'і або дапаможа хаця б добрым словам. Жылі мы з Мацейкамі добра. Аказалася, што я памыляўся. Ён зараз жа пасля майго арышту пачаў Аўгінні рабіць адны прыкрасцы. Значыць, хаця і свой чалавек, але для нейкай сваёй выгады ўвесь свой век прадаваў сваіх і то ўсім. І што з гэтага? Я, хаця многа перажыў, многа перайшоў, аднак вярнуўся. Мацейкі ў жывых я ўжо не спаткаў.

У тым часе захварэла таксама Надзяя Будзіловіч. Так ёй спух язык, што не змяшчаўся ў роце. Памерла ў Шчучынскім шпіталі.

Калі я вярнуўся, Андрэю было ўжо амаль пяць гадоў. Невялікі хлопчык глядзеў на мяне як на чужога.

Эпілог

Канчаючы пісаць свае ўспаміны хачу падкрэсліць, што няма ў іх нічога, з чым сам я не сустрэўся, чаго не перажыў, няма ніводнага прыдуманага, непраўдзівага факта. Я апісаў толькі малую частку свайго жыцця.

ця. Такі або падобны лёс выпаў на долю многіх прадстаўнікоў майго пакалення. Адных, з якімі я праводзіў маладосць, вясныя падзеі іх пасля доўнасці разагналі па ўсім свеце, другія ў сваіх жыццёвых перыпетыях патрацілі здароўе, сталі калекамі, а па трэціх асталіся толькі ўспаміны... Такая, відаць, доля нашых людзей.

Толькі за майго жыцця ўлада на нашай зямлі мянялася адзінаццаць разоў. Быў час, што край пераходзіў з рук у руки. Чужынцы прыходзілі, забіралі не раз тое, што ім спатрэбілася, і адыходзілі. Як жыве мясцовы народ іх не абходзіла. Пасля І сусветнай вайны, пасля многіх зменаў, у рэшце рэшт правіць пачалі ў нас палякі. Край быў спустошаны вайной. Сялянская зямля знаходзілася ў цераспалосцы, а паасобныя ўчасткі адной гаспадаркі нярэдка былі раскінуты па некалькі кіламетраў адна ад адной. Не было ўмоў да нейкага рацыянальнага гаспадарання. Многія сяляне душыліся на гаспадарках велічынёю два з паловай гектара, калі побач цягнуліся вялікія прасторы маёнтковай зямлі, часта запушчанай, здзірванелай, бо знішчаныя вайной маёнткі не былі ў змозе ўсё абраўціць. Царствавалі бедната і цемната. На ўсю вялікую Тургельскую воласць была толькі адна сямігадовая школа, і да таго толькі з 1930 года, у саміх Тургелях.

Ва ўсей маёй вёсцы на дваццаць гаспадарак не было ніводнай сельскагаспадарчай машыны. Людзі працавалі цэлае лета ад усходу да захаду сонца. Тоё, што летам выяралі плугам, касой і сярпом зжалі, тое цэлую зіму пры газавых лямпах цэпам малацілі, ручнымі веялкамі чысцілі, на калаўротах пралі і на самаробных кроснах ткалі. Забітая працай сяляне, без адпаведнай медыцынскай апекі, без пары ішлі на той свет.

У Вільні і іншых гарадах былі тысячи беспрацоўных. Новыя фабрыкі будавалі ў Варшаве, Кракаве, Катавіцах, а ў нас спынілі дзейнасць тры заводы, якія да вайны працавалі поўным ходам, напрыклад гарбарні Суравіча ў Вільні.

У адказ на такія парадкі ў падвіленскіх вёсках каля 1930 года, якіх ніколі раней, пачаў пашырацца нацыянальны і сацыяльны рух. Разумнейшыя і больш актыўныя сяляне разумелі, што ніхто не прынясе ім лепшага жыцця, што кожны, хто прыходзіць, стараецца як найбольш узяць, а не даць, што сваё жыццё на сваёй зямлі палепшиць могуць толькі яны самі. У Медніках, Кляйпунах, Гірдзсеўцах, Юшках, Мураванай Апімянцы ўзніклі мясцовыя беларускія гурткі. Працавалі ў іх самі сяляне. Збраліся яны, абмяркоўвалі свае справы, за апошнія грошы выпісвалі газеты, куплялі кніжкі і вучылі іншых. Памагчы ім, направіць на адпаведныя шлях не было каму, бо сваёй інтэлігенцыі не было. Прысланыя сюды ксяндзы, па-

ліцыя і іншыя „ужэнднікі” скоса глядзелі на пашырэнне мясцовага руху і настаўлялі супраць яго сваіх падхалтмаў і цемнату.

У такіх вось умовах падрастаў я і пазнаваў свет. Каб вырвацца з такога становішча, трэба было вучыцца, але з гэтым не было лёгка. За навуку трэба было плаціць ажно 220 злотаў у год. У той час карова каштавала ўсяго сто злотаў. Колькі ж кароў у год маглі прадаць мае бацькі з пяцігаектарнай гаспадаркі? Па такіх менавіта прычынах з усей нашай вялікай воласці ў сярэдніх школах вучылася толькі некалькі чалавек. Мне дапамаглі ксяндзы-манахі Марыяне з Другі. Мелі яны сваю гімназію, у якую прынялі і мяне. Выехаў я ў Другую, калі мне было трынаццаць гадоў. Два гады не прыязджаў дахаты. Летам і ў часе канікулаў працаваў я там. Калі быў я ў шостым класе гімназіі, захварэў бацька. Трэба было вярнуцца на гаспадарку. У хадзе вучыўся я сам, без ніякай дапамогі, пры газавай лямпе. Вясной здаў я экзамены ў сёмы клас гімназіі ў Вільні, але разам з тым трэба было купіць і акуляры.

Вясной 1935 года, калі быў я яшчэ ў сёмым класе гімназіі, памёр мой бацька. Увесь свой век ён цяжка працаваў і нічога добрага не бачыў. Мае летуценні вивучыцца, пачаць зарабляць і дапамагчы бацькам у іх цяжкім жыцці, летуценнімі і засталіся. Не дачакаліся яны ад мяне нічога, а і мяне самога лёс кінуў на ўзбураныя жыццёвия хвалі, у якіх то тануў, то плаваў.

Хацелася бачыць свет добрым, без праследу адных людзей другімі, каб, не знішчаючы нікога і нічога, падзягнуць нізы ўверх, каб усе былі роўныя, каб усім лепш жылося, але сам бачыў, як свет ішоў іншай дарогай.

Вауніверсітэце матэрыяльна было мне лягчэй. Крыху падзарабляў у рэдакцыях газет, на палову знізілі мне аплату за навуку, а пазней, нягледзячы на перашкоды з боку майго Віленска-Троцкага стараства, прызначали стыпендыю.

Аднак заўважаў я, як у свеце ўзгадоўвалася нянявісць адных людзей да другіх, як узрасталі дзікі нацыяналізм, як над нашым народам зацікаліся клешчы нацыянальнага прыгнёту і няроўнасці. На маіх вачах банды прыгожа апранутай і добра адкормленай студэнцкай моладзі збівалі да непрытомнасці вауніверсітэцкіх аўдыторыях сваіх яўрэйскіх калег толькі таму, што былі яны іншай нацыянальнасці. Віноўнікаў такіх крымінальных учынкаў не толькі не прыцягвалі да крымінальнай адказнасці, але лічыліся яны героямі. Адміністрацыйныя ўлады закрывалі апошнія беларускія газеты і арганізацыі, высялялі са свайго краю ў Польшчу беларускіх актыўістаў.

У свеце тапталася чалавечая годнасць. Чалавек чалавеку становіўся ваўком, а не братам. Рэзультатам такога выраджэння чалавецтва стала ІІ сусветная вайна, якая паглынула мільёны ахвяр, прынесла безліч крыўдаў і цярпенняў.

Закончана 12 кастрычніка 1972 г. у Біскупцы.

Змест

Прадмова 3

Кастусь Сідаровіч
Па жыццёвых сцежках 5

Юстын Пракаповіч
Жыццёвыя сцежкі 14

Янка Жамойцін
З перажытага 50

Віктар Ярмалковіч
На жыццёвых хвалях 171